

Ба 34660

ЯКУБ КОЛАС

B-K60

ЯКУБ КОЛАС

ЗБОР ТВОРАЎ У СЯМІ ТАМАХ

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ:

*Пятрусь Броўка, Пятро Глебка,
Міхась Лынкоў, Максім Лужанін,
Янка Шарахоўскі*



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
Рэдакцыя мастацкай літаратуры
Мінск 1952

Ба 34660

52.40.621.

ЯКУБ КОЛАС

ЗБОР ТВОРАЎ

Т о м 2

ВЕРШЫ

АПАВЯДАННІ ВЕРШАМ

(1917—1952)



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
Рэдакцыя мастацкай літаратуры
Мінск 1952



000150

КАРГО ТЕХНОЛОГИИ

• Код Технологии

Код Техн.

Сертифицировано

Министерством труда и социальной политики

Российской Федерации
Свидетельство о регистрации

(сертификации)

25.04.2009



Якуб Колас. 1952 г.

ВЕРШЫ

БИЧАЯ

ДА ПРАЦЫ!

Браты! Вялікая дарога
Чакае нас і родны край —
Жніво настала, працы многа,—
Навукі семя засятай!

Святло нясеце — ў мроку дрэмле
Наш мілы край, наш родны кут.
Хай уваскрэснуць нашы землі,
Няхай асветліцца наш люд.

Хай будзе спор нам у прыгодзе!
Не царскі біч, не панскі хам,
Хай будзе лад ў сваёй гасподзе
Ствараць народ-уладца сам.

ВОДГУЛЛЕ

Ці коска зазвоніць у час касавіцы,

Ці песню дзяўча запяе,

Ці неба зазяе ў агнях бліскавіцы,

Ці вечер задзыме-зазлуе,

Ці гром гучнабежны пракоціща ў хмараах,

Ці грукне над лесам пярун,—

Усё водгук знаходзіць у вольных абшараах,

Усё іх дакранаецца струн.

А ты, калі гора каго напаткае,

Ці жальба пачуецца, плач,

Або запануе дзе крыўда ліхая —

На ўсё адгукніся, адзнач.

А радасць пачуеш, надзеі ўзаўюцца,

Каб добрыя весткі падаць,

Няхай тады струны твае засмяюцца

І песняю шчасця гучаць.

ПОКЛІЧ

Гэй, чулыя сэрцам! Гэй, душы жывыя!

Ідзеце вы долю каваць!

У вас-жа ёсць сілы яшчэ маладыя,

У вас-жа ёсць крыллі лятаць!

Але сцеражыся: балотная бросня

Іх кожную хвілю сачыць,

А гніллю зацягне — душа не ўваскросне,

Угару над зямлёй не ўзляціць.

Вы чуеце хваляў жывых набяганне?

Прыгледзьцеся: новыя дні

На вас пазіраюць у іскрах світання,

І свецаць другія агні.

Спяшайцесь, братцы, расою халоднай

Ваш твар выразлівы абмыць

І дух той гаючы палёу, нівы роднай

У грудзі чым больш захапіць.

Але памятайце — на вашым сумленні

Не сплачаны доўг векавы:

То доўг прад народам, то доўг разумення,

Якое зачэрпалі вы

З народнага скарбу душы самабытнай

І скарбу яго мазалёу:

То ён, працавік наш, то ён, старажытны,
На гору вас моўчкі узвёў.

Гадуе вас поле, што золатам ззяе...
Пяскоў, неўраджайных пяскоў,
Вас корміць сярмяга, што долі не знае,
Не ведае ласкі братоў.

Ідзеце-ж к народу, як добрыя дзеци,
Ідзеце, злучайце яго
І горкую праўду у вочы скажэце,
Чаго ён гаруе, чаго?

Іншыя жыті ў шыре
запіктываю блескай

Іх залікіні хваліт, і вісемкі А
дзіліць кі выстрадані замілі
Іх залікіні паконілася, і
іх залікіні вінчані заліт

— ахое ёны, зекані ю шырі
— вітаю вас, мілота-мілота ёї
— вітаю вас, мілота-мілота ёї

У ПАЛЯХ БЕЛАРУСІ

Дзень добры вам, лясы і далі,
Прасторы вольныя зямлі!
Я зноў між вас, пагоркі-хвалі,
Палоскі цъмянае раллі!

Вітаю вас, як бліzkіх, родных,
Старыя хвоі на палёх,
І вас, красёнцы сцежак згодных,
Сляды нялічаных дарог!

І гэты жоўценькі пясочак,
Дзе хвойкі зелена растуць,
Бярозы тыя, што ў шнурочак
За рубяжы зямлі бягуць!

Над рэчкай гэты луг мурожны,
Дубоў развіслых цэлы рад,
І буслаў дом, стары, заможны,
Як той пасэсарскі пасад!

То тут, то там лясок сінене,
Ў лагчынах рэчачкі блішчаць...
Куды ні глянь — спакоем вее,
На ўсім адна ляжыць пячаць:

Развагі мудрай, задумення
І нейкай смутнае красы,

I чуеш ў гэтым лятуценні
Адвечнай песні галасы.

А хмарка ў небе, ў ясным полі,
Плыве шчасліва, як дзіця,
I забываеш мімаволі
Увесь клопат буднага жыцця.

Куды ні гляне маё вока, —
Усё поўна згоды, дабраты...
Ты маеш выгляды прарока,
Наш край пакуты, край святы!

І ўсе і ўсе, ми медою атэш
Вінчыць вільготнае сярце
І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце

Сярце сярце сярце
І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце
Сярце сярце сярце

І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце

І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце

І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце

І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце
І падаць сярце сярце

Лістопад дарыда — мін
Іспанія ўсю землю

Дубенік падае
І ўсю землю
Мін і вінчара зліті
Іспанія мін дубенік

Лістопад дарыда
Іспанія чует к землі
Мін і вінчара зліті

ПЕСНЯ АБ ВЯСНЕ

Уцякай, мароз-дзядуля!
Чуеш ты, стary, ці не?
На пагорках — булі-гулі! —
Песні чующа вясне.

Звоніць, скача, як дзіцятка,
Гэты жэўжык-ручаёк.
На яго, бы тая матка,
Сонца кідае свой зрок.

А ён, гучны і смяшлівы,
Так і ходзіць, аж дрыжыць
І другі сябрук щаслівы
Насустрэч яму бяжыць.

Ты паслухай, дзед сярдзіты,
Што там чуецца ўгары?
Што за спеў за самавіты
У небе правяць песняры?

А зіма аж пачарнела —
Годзе ёй тут кросны ткацы!..
Гэй, маленства, жыва, смела
Выйдзем весну прывітаць!

А як слайона каля хаткі
Нам пабегаць, пагуляць!

Ну, зіма, збірай манаткі,
Годзе нас табе ўшчуваць!

Маладая вясна,
Залатая пара!
Будзь красна і ясна,
Не шкадуй нам дабра!

Вокам маткі зірні,
Бледнасьць з твару згані!
Дай уздужаць малым
Пад павевам тваім.
Мы вяночак спляцём,
Табе песню спяём.

НОЧ

Што за нач! Што за ціш!
Змоўклі травы, краскі.
Усплыў месячык на ўзвыш
Баяць свету казкі.

Неба слухае той сказ,
Хмаркі не скіснуцца,
Толькі зоркі раз-па-раз
Ціха усміхнуцца,

Каб сказальніка свайго
Пахваліць як трэба,
Нават знікі ў чэсць яго
Асвятляюць неба.

А ён, смутны вартаўнік
Цёмных шатаў ночы,
Засаромеўся, і знік
Бляск яго сіроцы,

Знік у рунях і ў шаўкох
Хмарачак маўклівых,
І гусцей на землю злёг
Гэты змрок імглівы.

МАЕЙ КАХАНЦЫ

Я пайду да яе, да каханай маёй,
Каб ізноў яе голас пачуць.
Няхай думкі мае пабягуць чарадой,
Як чародкамі хмаркі плывуць.

І я волю ім дам, дзе ім люба ляцець,
Як ляталі, бывала, даўней.
Палячу з імі сам, буду песні там песь,
Каб адчуць сваё шчасце паўней.

Не скажу толькі я, што мне люба яна
І як добра мне з ёю пабыць,
Бо каханка мая, мая радасць — сасна,
Што пры лесе, як панна, стаіць.

З РАБІНДРАНАТА ТАГОРА

Шапнуў ён: «Мілая, ну, глянь, хоць разік глянь!»
Яму з дакорам я прамовіла: «Адстань!»
А ён са мной астаўся.

За рукі ўзяў мяне, у вочы мне зірнуў.
«Пакінь!» — сказала я. Ён вокам не змаргнуў
І толькі пасміхаўся.

Да вуха мне прыпаў, крануўшыся шчакі.
Абурана сказала я: «Ах, стыд які!»
Ды стыд яму не стаўся.

Ён кветачкаю мне аздобіў валасы.
«Якая-ж мне карысць ад гэтае красы?»
І тут ён не крануўся.

І, зняўши мой вянок, пайшоў ад мяне проч.
Я плачу, думаю аб ім і дзень і нач —
Ах, хай-бы ён вярнуўся!

З КАУКАЗА

У залатой калясцы сонца
Вандруе зноў у свет дзянёк,
Не змеран шлях яго бясконцы,
Завіты ў сонечны вянок.

Замерлі горы ў тонкай сіні,
Глядзіць, як бог зямлі, Эльбрус,
І патыхае сном пустыні
Яго заснежаны абрус.

Маўклівы горы, дзіка-немы,
Не жывяць мыслі іх чала,
І вісне мут адвечнай дрэмы,
Як сум хаўтурнага стала.

З РАБІНДРАНАТА ТАГОРА

Скажы мне, мой любы, ці праўда ўсё гэта:

Калі мае вочы — узлёты зарніц,
Тады тваё сэрца — адсвет бліскавіц,
Душа-ж у грымотныя хмарами адзета?

Ці праўда, што соладкі вусны мае,
Як лісцік разгорнуты краскі тае,
Што чарамі вёсен цвіце маё цела,
Што песняй, як арфай, зазвоніць зямля,

Як толькі нага па ёй ступіць мая?
Ды то не мана, што і ночка нясмела
Мне ў радасці плача бліскучай расой,
Што я аздабляю і золак сабой?

Ці праўда, што толькі адну мяне ў свеце
Шукала каханне тваё, дарагі,
Блukaочы доўга па свеце тугі,
Каб сэрца сугучнасць пачуць, запрымечіц?

Калі-ж тваё сэрца мяне напаткала,
 То радасць, бязмернае шчасце пазнала.
I слодыч пачуў ты у словах маіх,
 У гутарках ціхіх, вачах маіх чорных,

І кудрах дзявочых маіх непакорных,
І ў мне адбіваецца кожны твой міг,
І вчнаю тайнасцю я ўся адзета.
Скажы-ж мне, мой любы, ці праўда ўсё гэта?

З МАРКА

І з алюзіямі да дніпра
Відношу чюд у свет дніпра
Что заследне за ўбоем, почувым ыжы
Давно жадну — чаребам і да
Місціцкій гасцю — варес зеят мал
Гатоеде. Наша в шану, чаребам! Б
І сіній, як ботанік — амара,

Дам ўнітні балікіў, але ўспі щ
Зато ўсюх штучністей піктік як
Ляр, зам зданае юбка ѹмеска ѿці
Кумін, фінскіе лярды ти ўшыці сці
Іс меніць маслі і чале.

І від сюм зеяну на чалі він ішакт ар
Вінікіх кітак і ош, кінега от ўці
Роцьці барукоікі драві ішадац 7 онім
Чыбес якое і скібадзяк к стці

Дзюс 7 онім чуда ўнітніе оты, на чалі ўці
Ішадац 7 зеят сініх візгуш
Ішадац 7 зеят сініх візгуш
Ішадац 7 зеят сініх візгуш

Візгушніе сініе візгуш 7 зеят сініх
Ішадац 7 зеят сініх візгуш
Ішадац 7 зеят сініх візгуш
Ішадац 7 зеят сініх візгуш

ПАНАМ

Эх, панове, «ніц не бэндзе»:
Сапсue пан справу «вшэндзе»,
Бо занадта пан «гаронцы»!
І не ў панскіх інтарэсах
Здзек такі чыніць «на крэсах»,
Нечуваны здзек пад сонцам!

Дэфензівы і нагайкі,
Як было і ў Мікалайкі:
Цар — настаўнік ваш, панове!
Пастарункі ды касцёлы,
І ніводненькае школы
Беларусам у іх мове!

Уціск, гвалт і катаванне,
Здзек з народу, мардаванне,
Ідзе «польскасць» там нахрапам.
Як даўней, так і цяпер там
Паліцэйскі ходзіць фертыам —
Ёсьць разгон у вас сатрапам!..

Толькі-ж спосаб ваш не новы:
Ён ужты Мураёвым,
Хоць не гэтак, мо', шырока...
Не збудуеш так дзяржавы—
Будзе панства без Варшавы,
Быў-жа прыклад недалёка.

А ўсе вашы выкрунты
Не пагналі-б зноў «до лясу» —
Ці той «ляс» забыла панства?
Няхай чыніць гвалт нялюдскі
Ваш «падкурлек», пан Пілсудскі,
«Круль» маны і ашуканства.

Вы-ж ліжыце яму пяты,
Бо паны на гэта — хваты:
Вы — рабы або тыраны!
Вы забылі пра няволю,
Пра сваю і нашу долю,
Як сцякалі кроўю раны...

Услаўляйце-ж вашых хватаў,
Як Мейштовіч, такіх катав,
Папіхайце вольнасць ботам!
На ўсё плюйце — што законы!
Душыць вас прывід чырвоны —
У астрог паслоў, чаго там!..

А цяпер стаўляйце «круля»:
Ён мазгі ўжо вам намуляў,
Толькі-ж «круль» не дасць збавення...
Злезыце лепей, паны, з даху:
Не збудуе панства «гмаху»
Заржавелым тым начэннем!

Вы не здольны жыць у згодзе —
«Мондры поляк, ды па шкодзе».

БРАТАМ ЗАХОДНЯИ БЕЛАРУСІ

Няхай паны ў сваёй дурноце
Мацней сціскаюць абцугі,
Каб вас душыць у злосным гнёце,
Каб на калючым панскім дроце
Павесіць скарб наш дарагі;

Няхай ксяндзы — жрацы-блюзнеры,
Падпёршы тылакам алтар,
Выводзяць панскія намеры
З святых канонаў свае веры,
Каб болей сталася ахвяр;

Няхай шалее гэта зграя,
Няхай чадзіць «святы» дурман,
Каб выбіць з беднага ратая
Прагненне к волі таго краю,
Дзе не прышчэпіцца больш пан;

Няхай караюць там сурова,
Каб дух народу загасіць;
Хай «ужонд польскі» слова ў слова
Бярэ прыклады з Мураўёва,
Каб рух спаганіць, ахлусіць;

Няхай «ад мора і да мора»
Жыве ў закрученых мазгах, —
Браты! мінецца ліха-гора,
І панскі шал затхнецца скора,
Бо стукне молат па панах.

Ля усіх вартах калючка
На паганскій землі ўсе ложе —
Цілі волыні вінчані пленами?
Із якіх чистих грудей вишина
Ваша велможа? але Пускайце
Сіріяне життя і змужните.

Буде я дівчина, иже ложе.
Буде вами на руках — левата;
Все — раби збо тырані!
Ви — відмінні проїжджі.

ВОРАГАМ

Яшчэ не стлеў у полі дрот калючы —
Агідны след знішчэння і вайны;
Яшчэ на могілках буяюць бур'яны,
Дзе тысячы галоў зляглі ў крыававай бучы;
Яшчэ не зроўнены накопаныя круchy
І не засеяны аблогі-дзірваны,
А вы, прыслужнікі драпежнага Ваала,
Зноў вострыще загнутыя дзюбы,
І сліна пырскае з запененай губы:
Вам трэба кроў — крыві пралітай мала:
Ражном у горле вам сябрына наша стала,
Дзе самі ўладары — нядаўнія рабы.
Ну, што-ж? Пускайце ў ход і подкуп і намовы,
Нацкоўвайце сабак пад граканне варон,
Але вам не стрымаць той вольнасці разгон
І бег яго няўхільны, паступовы,
Што ў пух і прах развеявае аковы,
Каб іншы выснаваць парадак і закон!

— Іншыя і юнага дзевчына якім падноў?
— Небядзейная вони быт ота вілес сін
— Атакавае копады? Калікі тварыкала оташ
— Атакавае вільга, энэс як магік
— Дзець амважыю? Калікі вінэс падым
— Падым да ўсам здасе юнта вільга!

ЗМАГАННІКАМ ЗА КАСТРЫЧНІК

Бушавала бура з сілай нечуванай,
А вы йшлі напорна крокам нестрыманым.

Вар'яцела мора, пеніліся хвалі,
А вы йшлі няспынна — вабілі вас далі.

Бухалі гарматы, грукацелі громы,
А вы йшлі наперад віхрам-бураломам,

Разбівалі ковы, векавая путы,
А на кожным кроку вораг злы і люты.

І было змаганне, ой, было змаганне!
Не хацеў старав свет страціць панавання.

Каледзін, Карнілаў, Калчак і Дзенікін —
Йшла навала супраць у шаленстве дзікім.

І каваў кайданы вораг за граніцай,
Ды ніхто не здолеў той жывой крыніцы.

Ліха, небяспека ўсюды вас чакала, —
Згінула ў дарозе змагароў нямала.

А дарога ваша — горы, перавалы,
Але ўсё здалелі раці занядбалых.

Пройдзен шлях пачэсны, трудны і вялікі,
Не залье яго той шквал шалёна-дзікі,

Што падняць гатовы Чэмберлен зацяты —
Кінуты па свеце добрыя зярніты.

Вышлі зерні тыя ў шоўкавыя руні, —
Праўдай сталі вашы мары аб комуне.

МІНІСТРАЛІАС МАСНІНАТАМЕ

Яко ў саньбруні Пакі ё звуда наважыч
міністэрства місіонераў Генія ма А

Дас чыніць, якіх поймалі, якіх з пакоў
жыць, якіх бы біле — вініковай Генія ма А

А ўсе ж пісціт пісціт штампіт іхаху
меморандумы, якіх зе Генія ма А

Вінікі, якіх поймалі, якіх іхадзіць
Ракі, якіх Гіне ѹбілі, якіх зе Генія ма А

Ну, — пісціт пісціт, то-сінчыкіе склад
документаў афіційнага часцца чудоў сі

— Міністэрстваў, Геніевыя місіонеры
місіонерстваў у спадзе пакескі актіў

, падпісці на чарве юнідзяў члені І
жыцінскіх касцёлаў, якіх зе Генія ма А

— складці ўсіх місіонераў, скід
скамкі ўсіхніх етнікаў, ў якіх іх

місіонеры, якот — вінікі етнікаў, А
місіонерстваў, якіх пакескі актіў

імшукт ін амасаец як
Іваны зи ўт зви А
камакам зліт ў ахіл ид
кміялакі ісімаки им стіл
йаси шан ў кейкіў

«імшукт» отк інідзеў
імшукт-сп з маєц і
зудз тут ікавеў
імшукт-ад ісімашніп да
імшукт-імстаки да
імшукт-імстаки

ПАНСКАЯ ЛАСКА

Да працэсу над «Грамадой»

За вашу «ласку» пансскую,
Палітыку шатанскую
Мы дзякуем, паны!
«Дабра» зрабілі многа вы,
Залезши ў наша логава,
Пабраўши бізуны.
Наслалі нам асаднікаў,
Жандараў і ураднікаў,
І іншае брыды.
Кунтушыкаў, каптурыкаў
І антэкаў-мазурыкаў
Наперлі нам сюды,
Каб гэтая «дабродзеі»
Вам польскасаць тут праводзілі
На панская лады.
І «польскасаць» тут праводзіцца —
На ўвесь наш край смуродзіцца
Ксяндзоўская мана.
І веру каталіцкую
Падносяць нам і тыцкаюць —
На чорта нам яна?
Не возьмеш нас касцёламі,
Царквамі і саборамі —
На ліха нам ваш рай!
Гандлюйце сабе душамі,

Як рэдзькаю ці грушамі,
А нас ты не чапай!
Ды ліха ў тым, каханыя,
Што вы прышлі нязваныя,
Убіліся ў наш край,
Зрабілі яго «крэсамі»
І разам з пэ-пэ-эсамі
Заслалі тут абрус.
Ад Піншчыны да Случчыны
Пад пятамі пілсудчыны
Гаруе беларус.
Няма яму аддушыны,
А крык яго прыдущаны
Узвялі вы ў крымінал!..
Паны! Ці-ж мелі рацыю
Судзіць за крык той нацыю,
Упасці ў такі шал?
Рэкорд, паны, пабілі вы,
І як тут ні адвілівай,
А роўных вам няма.
І тактыку ксяндзоўскую,
І школу мураёўскую
Прайшлі вы недарма.

ГРАМАДАУЦАМ

Да працэсу над «Грамадой»

Браты, мы ведаем —
Няроўнае змаганне:
Супроць вас штык,
Астрогі, катаванне,
Прадажных сведак легіён,
І панскі ўвесь сінедрыён.
Камедыя паноў,
Над праўдай наруганне.

Але вы не адны:
За вас, браты, мільёны
Нясуть панам
Праўдзівыя законы:
Гісторыяй асуджаны паны;
Ім не адпусціца віна —
Прыпомніцца ім здзек,
Мейштовічам шалёным!
Бо дні іх злічаны,
І сходзяць іх часіны —
Калоцяцца паны,
Як горкія асіны,
А слова смелае
Наводзіць на іх жах...
Не, ідал не ўстаіць
На гліняных нагах, —

Затопіцца ѿ крыві
Замучанай краіны!
А Польшча — не паны
Тыранская закваскі,
Пілсудчыны-маны
Прыслужнікі-падпаскі, —

Есць людзі там высокай чэсці,
Праціўна ім бруд панскі несці,
Наблізяць час яны развязкі.
Тады, паны, тады, пілаты,
Надыйдзе грозны час расплаты!

— лодаг іманбайкін атвікі
— менде миңнапіл әдімекесекі
— дәйелді күшкі шын миңнапіл
— лодпак есү мәс таңет А

ДА 11-Й ГАДАВІНЫ КАСТРЫЧНІКА

Ідуць гады сталёвым шыхам,
Гады змагання, перамог;
Стайтся вораг і прылёг,
На край Советаў чмыша ліхам...
Паціху, злоснікі, паціху:
Ці пераступіце парог?

Трашчаць усюды вашы гмахі,
Праела моль стары капитан.
Вам не падняць гнілых сутан,
І не ўратуюць вас ні плахі,
Ні вашы цёмныя замахі,
Ні служак зрадніцкі падман.

Устае, расце, мацнее хваля,
Шырэй, дужэй яе разгон,
Імя тэй хвалі — легіён.
Зальюцца ў грозным перавале
Свой час адкыўшыя скрыжалі,
Бо новы пішацца закон...

Ідуць гады напорным крокам,
Гады змагання, перамог,

Ідуць мільёнамі дарог...
Сябры! сачыце пільным зрокам —
Жаданы край яшчэ далёка,
А вораг сілы ўсе напрот.

Пісні народу
Представілі підзескі.

Этот драматический час.
Прекрасные будни пастбищ.
Любовь над всеми разлагает.
Такие, такие, такие, золоты.
Недавно, гроны чист расплетают.

ІДУЦЬ МІЛЬЁНАМІ ДАРОГ...

КАСТЬЯНІНІЯ

маліші кімбілі між айвами
такі ж кімбілі, які вони
Стихія відкриває і відкриває
Інші відкривають інші
Відкривають інші відкривають

іхніх інших маліші, а інші відкривають
іхніх інших маліші, а інші відкривають
іхніх інших маліші, а інші відкривають
іхніх інших маліші, а інші відкривають

іхніх інших маліші, а інші відкривають
іхніх інших маліші, а інші відкривають
іхніх інших маліші, а інші відкривають
іхніх інших маліші, а інші відкривають

іхніх інших маліші, а інші відкривають
іхніх інших маліші, а інші відкривають

ДА 10-Й ГАДАВІНЫ БССР

Быў час — стаіўшыся знямела
Між пустак, пушчаў і балот,
Ты ў занядбанні быў, народ,
Твая зямля імя не мела,
Арлы клявалі тваё цела,
Кружыўся погані тут злёт.

Хаўрус паноў, ксяндзоў хлуслівы
Снаваў тут кросны павуцця
Ды зводзіў з ісціны-пуця,
І дар суліў табе ілжывы
Пад вэксалъ жульніцкі, фальшывы,
І не даваў табе жыцця.

І ксёндз і поп доўгавалосы
Не раз узважвалі твой лёс,
А ты ярмо сваё ўсё нёс,
Хадзіў расхлістаны і босы,
Прыбіты, цёмны, безгалосы —
Ў людской сям'і прыблудай рос.

І ты хоць меў сваё аблічча,
Ды быў слуга ў сваім kraю,
І мову родную тваю
Не йначай звалі, як мужычай,
І скарб твой лепшы — слова, звычай
На здзек давалі халую.

Ды час прабіў. Дыхнула бура,
Пранёсся ўвосень грозны шквал,
Усё дачыста змёў перавал,
Не ўседзеў цар у сваіх мурах;
Як прусакі ў шпарах, пячурах,
Схаваўся ксёндз і поп-капрал.

Паны разбегліся, як мышы,
Каб зноў зашыцца дзе пад шчыт...
Плыవі на Віслу, панскі плыт!
Няхай нянавісцю пан чмыша —
Працоўны сам закон тут піша
І сам свой ладзіць добрабыт.

Былы нявольнік і падданы,
Ты вольным стаў, наш край, цяпер,
К жыццю Кастрычнікам прызваны.
Жыві-ж, красуй, БССР!

КРАИНЕ СОВЕТАЎ

Адзванілі званы на званіцах,
І збуцвелі, паніклі крыжы,
Знакі цемры-імжы.
Новы край тут паўстаў з навальніцаў,
Забурлілі другія крыніцы
На шырокай Совецкай мяжы.
У пустых дзірваністых абшарах
Патапельніц і багны балот
Дзівы робяцца ў год:
Ажываюць аблогі-імшары,
Загараюцца зоры-стажары,
Асвятляюць вялікі паход.
І спяваюць вятры-самагуды,
Гучным звонам у струнах дратоў,
На гітарах слупоў,
Што бягучы, як ганцы, з Асінбуду,
Каб працоўнаму вольнаму люду
Прывітанне аддаць хоць без слоў.
Бурны рост. Цвёрды крок. Будаванне.
Зносяць межы ў палях трактары —
Новых дзён песняры:
Тут будуюць сваё бытаванне
І сімфоніі працы, змагання
Пролетары — зямлі ўладары!
Не пазнаць, Беларусь, цябе сёння!
Разагнуўся працоўны твой люд:
Грукат, шум, гоман, гуд...
Пакацілася ліха ў прадонне.
А калі-ж ты, калі, Занямонне.

Адсвяткуеш свой дзень, як мы тут?
Дык дазволь-жа і мне ты, краіна,
Прывітаць малады твой разгон,
Песню-быль, казку-сон.
А ваякам тваім, хто загінуў
За свабоду, працоўных айчыну,
Мой журботны і нізкі паклон.

ПІОНЕРАМ

Шлях паказан вам шырокі,
Шлях прасторны,
Светлы, зорны.
Дык наперад цвёрдым крокам,
Шум вясенні, яснавокі!

Дзеці волі, дзеці буры!
Ваша ранне —
Бой, змаганне:
У Кастрычніцкай віхуры
Карані вашай натуры...

Будзь гатовым дружна крочыць,
Сямімільна!
Звенне шчыльна!
Вышай сцяг тримаць рабочы!

КАЛГАСНАЕ

1. Старой вёсцы

Убогая, старая вёска!
Ты ў рыманах, ты ўся ў саломе,
Пануе цемра ў тваім доме,
А ты стаіш на пераломе,
Шкадуеш выцвішай палоскі.

Вякамі доўгімі гарліва,
Пад звон гнусавы стромкай вежы,
Ты вартавала свае межы.
Зямлю саха і смык мярэжыў,
А што ты мела з свайго жніва?

Гібела, гнулася ў прыгоне
Пад вечным страхам і смугою,
Сама сабе была рабою —
Зямля валодала табою,
А ты была ў яе палоне.

Твае сыны і твае дочки
Жылі, як чэрві, ў брудзе, пыле,
Ды марнавалі сваю сілу.
Зямля за працу так дарыла,
Што беглі вон з яе упрочкі.

Аб чым-жа смуцішся, старая?
Ці так надбала ты багацця

У цемры вечнага пракляцця?
Дык смела ўперад, смела, брацці!
Жыццё старое адмірае!

Чаго жалець табе, гаротнай?
Загонаў, дзе цвіце свірэпа,
Смыка, сахі, сярпа і цэпа,
Каб так чапляцца за іх слепа?
Пара іх кінуць беззваротна!

Зірні наперад зоркім вокам
У наша сённешніе ранне...
Вітай дня новага світанне,
Ідзі машынам на спатканне,
Ды грамадою, цвёрдым крокам!

«Мая зямля», «мой поплаў», «паша»,
«Мой луг», «мой конь», «мае каровы» —
Злінялыя, старыя слова!
Пара, пара даць сэнс ім новы:
Змяніць іх час на «наш» і «наша»!

2. Бабулька

Гаруе бабулька — вось часы дык часы!
І што гэта будзе? Загубяць калгасы!

І межачкі знікнуць, змяшаецца поле,
І зёлак не знайдзеш, каб вылечыць болі.

Лячыцца не пойдзе ніхто да бабулі,
Не будзе, як кажуць, уткнуць дзе цыбулі.

У свой агародчык не выйду ніколі,
І ўсе мае сцежкі загубяцца ў полі.

І што гэта будзе? Ой, што гэта будзе?
Народ збіўся з тропу, збянтэжаны людзі.

Пратаў заработак, пратаў ён навекі,
Бо верыць не будуць ні ў шэпты, ні ў лекі!

А чутак-жа, чутак якіх у народзе!..
Ох, божачка-божа! Зацьменне ды годзе!

3. Кулак

Жальба

Мяне ашальмавалі —
Заможнік я, кулак!
Як шчэпка ў перавале,
Плыви я, небарак!

А дзе маё прыстанне,
Парогі-берагі?
За што мне пакаранне?
Не збыцца мне тугі!

Дабро маё — няшчасце,
Стараннасць мая — грэх!
Вакол мяне напасці,
Галёканне і брэх,

Што вораг я дзяржаве
І недруг ёй ліхі,
І што калгаснай справе
Варожы я, глухі!

І гоняць на бадзянне
З сям'і працоўных мас...
Няпраўда, грамадзяне, —
Вітаю я калгас!

Ёнж

Агітация

І што яны робяць, вар'яты?
Новы заводзяць прыгон:
Воля касуецца, святы,
Ты-ж запрагайся ў фургон!

Хамут надзярай і ярмо ты,
Трактарам будзь і канём.
Гэта, брат, толькі — грымоты,
Але прысмаліць агнём!

Цівунам стануць ячэйкі,
Будзе аконам і пан...
Вось табе новая рэйкі,
Перабудовы і план!

Будзеш сядзець на пайку ты,
Жыць па загаду ўвесь час,
А ўласнай не будзе мінuty, —
Вось што такое калгас!

На рынак ты не паедзеш,
Сабе не наробіш каўбас.
Высмакча мозаг, суседзе,
Выцягне жылы калгас.

4. Сялянка

I праўда, галубкі, качаемся ў брудзе!
Пара нам, сялянкам, выходзіць у людзі,
Пара, мае мілыя, час!

Паганая доля і лёс наш жаночы:
Сядзі над кудзеляй, сляпі свае вочы,
Рабі тры работы зараз!

Важдайся з малымі ды тупай пры печы,
Капайся, хапайся за розныя рэчы
У хаце, у свірне, хляве.

I ўсюды паспей ты, і ўсё даглядзі ты,
Ну, свет табе белы засланы, закрыты,
Аж праста гудзе ў галаве!

I праха, і ткаха, і швачка, і жнейка,
А працы не ставяць ні ў грош, ні ў калейку,
Ці-ж гэта не крыўда, жанкі!

Дык слухайце, Зося, Марыся і Кася.
Дальбог-жа, нам будзе палёгка ў калгасе.
Запісвайся, сход гаманкі!

Ці-ж блага, што дзеці жыць будуць у садзе,
Як красачкі-кветкі у добрым даглядзе,
І лішніх не будзе клапот?

Ці блага, што самі падвучымся трохі,
Не будзем такія, як ёсць, замазохі?..
Кладзі рэзалюцыю, сход!

5. Серадняк

Па чыну мне паложана,
Як ёсць я серадняк,
Глядзець на ўсё ўстрывожана
І думаць так і сяк.

Такая каталасія,
Аж пыл курыць і дым!
Не жартачкі калгасія,
Падумаць ёсць над чым!

Ды чорт-жа яго ведае,
Адкуль расце нага
І што з чаго паследуе, —
Няпэўнасць і смуга!

Не месціца і ў розуме,
Як будзе ўсё яно,
Ды погляду цвярозаму
І збоку лепш відно.

Драбнее ўсё фамілія,
І множацца двары, —
Добра з такой кадрылії
Няма, гаспадары!

Людская сіла дробіща,
І што тут ні талкуй,
А з нас, выходзіць, робіца
Буржуй-індыўідуй.

Буржуй, калені голыя
І латаны кажух.
На думкі невясёлыя
Наводзіць гэты зух!

Сядзіць, як грак на дворыку,
Як вецер на дубе.
Карысці-ж зых сцізорыкаў
Ні людзям, ні сабе.

Ізноў-жа, людзі плодзяцца,
Зямля-ж — яна адна.
Вось тут-жа і прыходзіцца
Спусціцца аж да дна.

Па часці пладавітасці
Слаборніцтва у нас.
Дыктуе ўсё без літасці —
Запісвайся ў калгас!

6. Бядняк

Вось — бядняк. Ці траплю стаць на ногі?
Ці акрыяю сам?
У калектыві вядуць мае дарогі —
Я — сіла буду там!

Збяруцца нас мільёны ў калектывы,
Рабочых і сялян,
А наш саюз — паток адзін бурлівы,
Непераможны стан.

Будаўнікі Совецкае краіны,
Ратаі, кавалі,

Мы створым новы свет і новыя пущіны
Пralожым на зямлі!

7. Моладзь

Мы не хочам жыць так далей,
Як жылі нашы дзяды.
Смелым ходам, дружнай хвалай
У калгас мы ўсе павалім
Пад напеў наш малады!

I зямлю мы разгародзім,
Межы выкінем з палёў,
Жыць замкнута досыць, гдзе!
Мы — імклівае разводдзе,
Загародкі ўсе — далоў!

Прэч саломенныея стрэхі,
Цесны двор і катухі!
Мы другія ставім вехі:
Комунізм гудзе нам рэхам
I паказвае шляхі.

Трактар будзе наша зброя,
Сіла — моладасць, парыў.
На работу сыпнем роем,
Свет нанова перакроім,
Дык жыві-ж ты, калектыв!

ПАНАМ-ВАЯКАМ

Забразгалі
Шабелькамі
Палкоўнікі-паны.
Не ўрымстуюць
Пілсудчыкі:
Ім хочацца вайны.
З'язджаюцца,
Злятаюцца
Крывавых спраў майстры,
Шушукаюць,
Змаўляюцца,
Падпальваюць каstry, —
Каб з дымам іх,
З пажарамі
Зноў рушыцца ў паход.
Мы ведаем
Іх намеры,
Магнатаў, ваявод:
Прадонне іх
Палохае —
Гісторыі прысуд.
Шукаюць нам
Пагібелі,
А будзе ім капут.
Палкоўнікі,
Ваёўнікі!

Вам меч ці па плячы?
Прыпомніце
Вы прыказку
Старую аб мячы!

Іншыя жаўжылі
Союз альянса — відліг
Іншыя жаўжылі
Союз альянса — відліг

ЧЫРВОНААРМЕЙЦЫ

З імглы старога свету,
Дзе ўлада — капитал,
На грозны край Советаў
Насоўваеца шквал.
Там спраў крыавых зграі
Рыхтуюць танкі, газ.
На Вісле, на Дунаі —
Шалёны свістапляс.
Пайшлі ў хаўрус ваенны
Баярын і пан-кат,
А з імі друг нязменны,
Французскі адвакат.
І пышуць яны злобай
На творчы наш размах,
Ды выкусяць хваробу
Баярын і пан-лях!
Прагніўшыя руіны,
Ваш намысел дурны:
Совецкае краіны
Мы верныя сыны!
На варту мірнай працы
Нас ставіць СССР,
Але калі з палацаў
Памкнеца люты звер
І ў дзікай сваёй злобе
Зачэпіць вольны край,
На век яго угробім!

Фашыст, ты гэта знай!
Мы — чырвонаармейцы,
А гэта — грозны гук!
Гнілія ваши лейцы
З паганых вырвем рук!
Разбурым планы шпегаў,
Наёмнікаў ліхіх:
Мы білі ўжо стратэгаў,
Замежных і «сваіх»!
Пакрышаны куміры,
Багі пайшлі на хлам.
У нашым бурным віры
Магіла будзе вам!
За намі міліёны
Гартованых дружын —
Працоўных батальёны
Паўстануць як адзін!
Хто спыніць іх імкненне?
Адхіліць волі час?
Паток іх вызвалення,
Фашысты, знішчыць вас!
Мы — чырвонаармейцы,
І порах наш сухі,
Злачынніцкай сямейцы
Мы вытрасем духі.

ЯНКУ КУПАЛУ

Да 25-годдзя літаратурнай дзеянасці

Была пара — марнелі нашы гоні
У холадзе жыццёвых непагод.

Ішоў за годам год,
Маўчаў, цярпеў народ,
Заціснуты, задушаны прыгонам.
Была пара — знямела слова ў краі
Пад уціскам жандарскае нагі.

У полагу смугі
Разлівамі тугі
Звінеў наш сум на гуслях-самаграях.
Журыліся і плакалі іх струны,
Ды слухалі іх толькі дзірваны,
Балоты, курганы,
Ды ў межах палыны;
Карчма-ж была — і школа і трывуна!
Ды час прабіў, і волі променъ глянуў,
Вясёлкаю прарваўшыся з-за хмар.

Знайшоў ты шлях, пясняр,
Пакрыўданы свой дар
Панёс ты голасам трывуна і баяна.
Грымеў твой кліч, іскрылася крыніца
Адточаных, як меч, і выкаваных слоў.
У словах тых было —
Нядоля наша, зло
І заклікі да яснай зараніцы.

Прайшлі гады. Магутны віхар дунуў
У цемру-ноч адвечнае жуды.

Самкнуліся рады
Працоўнай грамады

Пад лозунгам сусветнае комуны.

Упаў тыран. Адчынены дарогі!

Мільёны мас — дзяржава і ўладар...

Грымі-ж яшчэ, пясняр,
Нясі працоўным жар —

Грамчэй заві да новай перамогі!

іатою і дзевчына на
столе воні ходзяе паці
— падліткі в дашце А
шынг здзяд віском будаў свой
шэйнічны ложна мес і шы
хонкі панчукі? але
малонкі будут ізацівай
«шынг шырь»...
І

«ІСКРЫ ІЛЫЧА»

У пасцельку легла Ганя.
Скончан дзень. Заснуць пара.
Ноч у вычварным каптане
Ціха крадзеца з двара.

І цікуюць зоры з вышкі
Сінявокай грамадой.
А ў Ганусі, у малышкі,
Розных думак цэлы рой.

Быў цікавы дзень без меры:
Сонца, яснасць, цеплыня.
А за ўсё лепш — піонеры
І іх забаўкі, гульня.

«Скуль іх столькі? — дзіва Гані:
Ну, як макаў агарод!
І малыя, а ўжо з рання
Правялі ў калгасе сход.

Былі песні, пагулянкі...»
Не засне ніяк дзяўча.
«А якія ў іх чытанкі,
Кніжкі «Іскры Ілыша»!

Там аповесці, нататкі
Пра звяроў і пра калгас.
А рысункі, а загадкі!..
Вось дзе можна бавіць час!»

Ціш і сон вакол маўклівы,
А ў Ганусіных вачах
Піонерскі тлум шчаслівы
І их «Іскры Ільіча».

ІСКРЫ ІЛЬІЧА

Сінім сярод чырвоных
Сінім сярод чырвоных
Сінім сярод чырвоных
Сінім сярод чырвоных

Іскры — іх ім'я! —
Іскры — іх ім'я! —
Іскры — іх ім'я! —
Іскры — іх ім'я!

Сінім сярод чырвоных
Сінім сярод чырвоных
Сінім сярод чырвоных
Сінім сярод чырвоных

Іскры — іх ім'я! —
Іскры — іх ім'я! —
Іскры — іх ім'я! —
Іскры — іх ім'я!

Іскры — іх ім'я! —
Іскры — іх ім'я! —
Іскры — іх ім'я! —
Іскры — іх ім'я!

ДА ТЫДНЯ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ

Быў такі час ліхі
У забытай, галоднай краіне,
У краіне сахі,
Саламянай страхі,
Дзе век-векам жылі на мякіне.

Безыменны быў край,
І народ свайго імя не ведаў.
Ветру песні пеў гай,
Ды хадзіў смутны бай
Старасвецкі ад прадзедаў-дзедаў.

Лад тут ладзіў бізун
Ды свістала па спіне нагайка.
На імшарах — багун,
На Палессі — каўтун.
Вось і слынъ наша ўся, наша байка.

Бо хто-ж ведаў, скажы,
Аб забытым народзе і краі?
Цемра зману, ілжы
Тут стаўляла крыжы,
Як слупы па дарозе да раю.

І былі песняры
І складальнікі розных гісторый;

На шурпатай кары
Клалі знак ведзьмары
На людскую нядолю і гора.

Часы йшлі ды плылі,
Абдзіралі народ ліхадзеі.
Так вякамі жылі
На «тутэйшай» зямлі
Без прасветліны і без надзеі.

*

Прайшлі гады
Нуды, бяды,
Нястачы,
Плачу
І жуды.
У бурны год
Паўстаў народ,
Пайшоў на звод
Пан-абармот.

Разгарнуўся
Голы, босы,
Край ачнуўся
Безгалосы.
У вясёлках,
У блісканні
Заірдзела
Ўвосень ранне.
У агністых,
Палкіх словаҳ —
Прамяністасць
Далеч новых.
У бунтарской
Завірусе
Быў ратунак
Беларусі.

Край вышаў з цёмных нетраў
У подыхах віхуры, —
Ачысціла паветра
Кастрычніцкая бура.

А
*
Змоўкнуў звон хаўтурны
На старых капліцах.
Забурлілі бурна
Новыя крыніцы.

Загулі заводы,
Трактары ў калгасах
Гімны пра паходы
Рабочага класа.

Зарунелі гоні
Сталінскім засевам,
І спявае сёня
Край наш іншым спевам.

А ў Маскве чырвонай
Падрахункі, чыткі:
Беларусь гамоніць
Пра свае здабыткі.

Ды гамоніць стала
З волі дыктатуры.
Пройдзена-ж нямала
Па шляху культуры!

*

Былі пуціны розныя,
Блуканні без пуцін,
Пуціны ў часы грозныя
Схадзіліся, бы ў клін,

Шырокія і вузкія —
Крывы быў іх разлог:
Краіна-ж беларуская —
Пярэсмыкі дарог.

З іх два найболей бітыя,
Вядомыя шляхі.
Другія — ўсе размытыя,
Палын і лапухі.

Адна старая, цёмная
Дарога абdziрал —
На заходзе, за Нёманам,
Лютую капитал.

Другая — шыр бязмежная
На ўсход, у новы свет,
Бурлівая, мяцежная,
Як волатаўскі след.

Сагнана цьма халодная,
І шыр усім відна.
Жыві-ж, пущіна ўсходняя:
Ты наша, ты адна!

ПОЛЬСКІМ ҚАТАМ

Польшча панскаяе «культуры»,
Польшча — «бліск» Еўропы —
Залівае турмаў муры
Кроюю «хамаў-хлопаў»!
На намыленай вяроўцы
Новы «цуд» Варшавы —
Строяць мудрасць сваю змоўцы,
Ладзяць баль крывавы.
Страх, трывога ў панскім сэрцы:
Вецер дзъме усходні,—
І рыхтуюць крывяжэрцы
На усход паходні.
Рып і скрогат надмагільны
На астрожных брамах,
Кат ваенны і цывільны...
Кроў... магілы... ямы...
Вар'яцце ў дзікім шале
Бельведэрскі рыцар.
Часы жудасці паўсталі,
Бы ў век інквізіцый.
Кропка ў кропку, слова ў слова,
Не змяніўшы моды,
Ідуць следам Мураўёва
Панства ваяводы.
Па засценню — здзек, расправа
Дэфензіўных катаяў...

Гонар, пан Пілсудскі, слава
Панскім тваім пятам!..
Гром арганаў у касцёлах,
Набажэнства ксендзаў,
А па местах і па сёлах
Бродзіць голад, нэнда.
Ходзіць крыўда з хаты ў хату,
Сее помсту-злобу
І куе, рыхтуе катам
Гвозд у вечка гроба...
Непакой у панскім сэрцы —
Час іх сходзіць, гіне.
Не спыніць вам, крывяжэрцы,
Большэвіцкай плыні!

БУДЗЬЦЕ ЧУЙНЫ

Чорныя цені,
Шэпат таемны,
Шум падазрэнны,
Глухі.

Шворыцца вораг,
Свой, чужаземны,
Намысел тоіць
Ліхі.

Выпаўзлі гады,
Сыкаюць злосна,
Пасці раскрыўшы,
Вужы.

Ткуць дыпламаты
Хітрыя кросны,
Точаць бандыты
Нажы.

Змовы, хаўрусы
Рознай пачвары, —
Прагнуць акулы
Крыві.

Згледзіш тут шпоры,
Крыж і ціары,
Голас учуеш —
Даві!

Туга завязан
Вузел з'еднаны

Шаек сусветных,
Банд, зграй.
Ткуцца, плятуца
Гнусныя планы
Супраць Советаў —
Зважай!
Свет стары гіне,
Сходзіць са сцэны,
Але натворыць
'Шчэ бед.
Стой-жа на варце,
Юная змена,
Чуйна ахоўвай
Совет!

ДА 15-Й ГАДАВІНЫ КАСТРЫЧНІКА

Былі гады змагання.
На ростані эпох —
Агністасе блісканне
Вялікіх перамог.
Ішлі, як хвалі, орды
З усіх канцоў, граніц
Пад грозныя акорды
Крыавых навальніц.
Вяла іх помста, змова
Супроць паўстаўших мас,
Каб пульс эпохі новай
Спыніць на вечны час,
Каб жудасным разгулам
Рабочы стан сагнуць,
А прожарам-акулам
Уладу зноў вярнуць.
Ды грымнуў кліч: «Да зброі!
Пазіцый не здаваць!
Таварышы-героі!
Советы ратаваць!»
І рушылі мільёны
Па голасу ЦК —
Сталёвыя калоны
І гард большэвіка.
Паход іх — гоман буры,
Удары іх — пярун —

За славу дыктатуры,
Советаў і комун.
Ад поўначы панурай
Да сонечных гаёў
Віхрыліся віхуры
Напружаных баёў.
Прасторы Украіны
І таежны разлог,
І горы, і даліны
Дыміліся ў агнёх.
Хіснуўся лёс Ваалаў,
І выпаў яго шчыт —
Разбілася навала
Аб Ленінскі граніт.

* * *

Былі гады змагання
На грані двух эпох.
Кастрычніцкіх паўстанняў
Ніхто не перамог.
Ірдзее сцяг чырвоны,
Як водблескі зарніц,
А творчаму разгону
Канца няма, граніц.
У ясныя прасторы
Вандруюць нашы дні,
І ўжо гарашь, як зоры,
Дняпроўскія агні.
Скарылася стыхія,
Змяніла свой абраз, —
Убачылі ў сляпыя,
Што значыць воля мас.
Хоць шлях наш і цярністы,
І труднасцей — мільён,
Ды явай прамяністай
Нас вабіць яснасць дзён.
Праходзіць год за годам,
Выводзіць гмах муроў...
Жывіце-ж вы, паходы
Тытанаў-змагароў!

ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

Граніц няма шаленству катай.

«Души!» «Даві!»

«Крыві!» «Крыві!»

Вот лозунг панскіх «дэмакратаў».

Лютую кат. Раствуць магілы,

А на магілах — бур'яны...

Краіны верныя сыны,

Клюе вас «ожэл» белакрылы!

Працяты жудасцю астрогі,

І стогнам поўняцца муры...

Хвала вам, гонар, змагары!

Не заастуць вашы дарогі.

Вас судзіць суд прадажнай зграй,

Дзе панскі зброд,

Сумленне кінуўшы за плот,

На «крэсах» «цуды» утварае.

А на тых «крэсах» енк пакуты,

Гібее, чэзне там народ,

А той фашысцкі панскі бот

Ступае помсліва і лята.

О, Беларусь у польскіх межах!

Цябе распялі на крыжы,

Твой дом запоїнілі вужы,
І дзеліць кат твае адзежы.

Але ўсяму свая ёсьць мера:
Надыйдзе неўнікнёны час,
І будзе суд загнаных мас,—
Адплату ён нясе вам, зверы!

НА ВАРТУ

Крывавыя здані, агністыя бляскі
Фарбуюць манчжурскае неба.
Шакал ненаедны зубамі заляскаў
Ад Токіо і да Сасеба.

Мільёны няшчасных працоўных Кітая
Асуджаны шайкай бандытаў.
Сталіц ёўрапейскіх прадажная зграй
Далары бярэ за забітых.

Жандар азіяцкі, японскі пражора,
Ашчэрыйшы воўчыя зубы,
Рве цела Кітая і з сушки і з мора,
Шаленствам запеніўшы губы.

Ён — рыцар «парадку». Берлін і Варшава
І іншыя цэнтры «культуры»
Авансам вітаюць японца-удава,
Абы ён Советы разбурыў.

Заліты крывёю руіны Чапэі...
Цікавы малюнак дарэмны.
І моўчкі бяздушна глядзіць на падзеі
Сэтльмент, квартал чужаземны.

А там, у Жэневе, славутая ліга
У вочы пускае туманы,

І покрыва міру, як сцертая книга,
Раз'едзена моллю на раны.

Таварыши, слухай! Шакалы ў паходзе,
Учулі сцярвятнікі трубы.

Сусветны разбойнік, «культурнейшы» злодзей
Падносіць агонь пад халупы.

Нянявісъ і злоба заслала ім вочы,
Бо чуюць, што песня іх спета...
Чырвонаармеец, калгаснік, рабочы!
На варту краіны Советаў!

— якісна жаўніца да яе
— імбруць воне ў калючкі
— якісна воне звончык яе

— якісна жаўніца да яе
— імбруць воне ў калючкі
— якісна воне звончык яе

Я Н Ю

Прадстаўніку Кітая ў Жэневе

Ох, бедны Янь, цябе мне шкода:
Як ні спрачаўся ты з Сато,
Не падтрымаў цябе ніхто,—
Такая воўчая іх мода.

Эх, мілы мой! Там многа джэкаў,
Што выпускаюць трывухі,—
Адпусціць пàпа ім грахі
За іх крывавую апеку.

Хоць дыпламат ты, бедны Яне,
Ды ты наіўны чалавек,
Бо меў надзею, што за здзек —
Супроць японца пàпа ўстане.

Дзівак! Ну што такое пàпа?
Старыя рэзгіні, труна!
Ты чуў адказ ад шаптуна?
Маліцца богу будзе, шляпа,

Каб між Кітаем і японцам
Быў мір, калі той бог захоча.
Але раса, брат, выесць вочы,
Пакуль узыйдзе тое сонца.

Глядзі, як папавы «авечкі»
Шлюць за даларчыкі, рублі
Японцу з зброяй караблі,—
І папа будзе мець «на свечкі»!

Дык кінь, брат Янь, ты спосаб гэты,
Вярніся лепш у свой Кітай
Ды за кітайскія Советы
Ты голас голасна падай!

О Н Е

НАШЫ ДНІ

Праімчаўся віхор, пыл і затхласць размёў,
Сцяг чырвоны разняўшы ўгары...
Вы, таварышы, вы ўладары
Гэтых фабрык, заводаў і вольных палёў.
Зарунела ралля,
Твар мяняе зямля —
Новы засеў вянкі перамогі заплёў.
У нябыт адыходзіць закляцце вякоў,
Гэты здзек, гэты жах кабалы,
Гэта цемра папоўскай імглы,
Гэта тхлань і насланне ліхіх ведзьмакоў.
Запалі агні
Большэвіцкія дні
І спалі нашчэнт звон іржавых акоў.
Не пазнаеш зямлі і вясковых людзей —
Не, не тыя, не тыя яны!
Іншым клопатам людзі паўны:
Крута іх павярнуў большэвік-чарадзей.
Новы гоман наўсцяж,
Замест «мой» громка «наш»
Вылятае з калгасных здарowych грудзей.

Знята ўлада зямлі, векавечны прыгон,
Што пракляццем лажыўся на нас.
Бляск фальшывы навекі пагас...
Я вітаю вялікі, шырокі разгон
Нашых дзён маладых,
Гоман творчасці іх...
Дык ярчэй-жа гары, сонца радасных дзён!

ІНД ІАНАН

Сінега здесехтва і даен сеіхі кубеніцай
— шырокае мношнае градо
мабудаў даць жыццяцьштади
беніх хінагаў і Федораве альфынікі хате!
— пасло плачаде
— памне сюніх гасці
Федорава Романіяна Федор, чын
Чокна вонкакое пісці падыка тады! У
таксіх хакі азіт, хакі азіт!
дакты! Ах, хакі азіт! віёл
таксіх хакі азіт! азіт! азіт!
— пасло плачаде
— памне сюніх гасці
Федорава Романіяна Федор, чын
— бядожа, хакі азіт! азіт!
— памне сюніх гасці
Федорава Романіяна Федор, чын
— памне сюніх гасці
Федорава Романіяна Федор, чын
— памне сюніх гасці

БУДЗЬМА ГАТОВЫ

Сышліся прэм'еры,
Фашысты, бандыты,
 У вузел спляліся адзін,
І ткуцца іх змовы
Праз чорныя ніты
 Насупраць совецкіх краін.
Успенена мора,
Зямля ўзбунтавана,
 І глуха віруюць віры.
Дзве хвалі, дзве плыні —
Варожыя станы:
 Советы і Захад стары.
Там крызіс лютуе,
Там крык безрабоцця —
 Сістэма старая згніла.
Там побач з раскошай
Галеча, лахмоще
 І бездані цёмнай імгла.
Тут праца і творчасць,
І веліч разгону,
 І яснасць пастаўленых мэт:
Змаганне ў імя
Вызвалення мільёнаў,
 Каб сцерці прыгнечання след.
І блізіцца бура,
Бо круг іх замкнёны,
 А разам — ім месца няма.

Апёши бой грымне, —
Той час неўнікнёны, —
Гусцее варожая цьма.
Даве сілы, дзве плыні:
Стары свет і новы,
І нельга тут згоды чакаць.
Працоўныя, чуйце
І будзьце гатовы
Сусветны Каstryчнік спаткаць!

БАДУЛАТОВІ

мажеся ўбраны
дтычны месеці
лістапада кастру
маже хісціці
міні кінці касці
шасі зімене апрачуні
арон вінчаны
пісцітудзік падле
жыці спогада яхут і
— іхна вен іхна звей
маже дахас і штасі
штона пітіца жыт
— кіносаці жыт
блініе кацета-дискоі
баштаны с гарыні
архітэктурны
літмі настін і
извансці і ажан тэй
лінійкаў візы
стам кінофото-дискоі
дмі фінансавы
Ісідры кінофото
диско-дискоі штоды бал
ору майстру
зімене лістапада
шасі вен і — маже

КАЛГАСУ «СЛАВАДА»

Не дужа вялікі калгас «Слабада»,
Ды дужа прыемна яго грамада:
Жанчыны, як вішні, мужчыны — дубы,
А хлопцы, дык хлопцы — гвардзеец любы!

А дзеци!.. Ой слаўныя дзеци пайшлі!
Яны — аздабленне калгаснай зямлі,
Іх вочкі — жывыя і смеласць у іх...
Такіх не бывала у ёсках старых!

Не надта вялікі калгас «Слабада»,
Ды дружна працуе яго грамада.
Калгас ідзе ўгору, калгас — жывы вір,
Калгаснаю справай жыве брыгадзір.

Работа ў калгасе кіпіць і гудзе.
На месцы і сам старшыня ў «Слабадзе»,
І рэчка на месцы, на месцы шаша,
Глядзіш — і вясною квітнее душа.

ШАСНАЦЦАТАЯ ГАДАВІНА

Цвёрды крок жалезнай волі
След пакінуў, як ніколі,
У гэты слайны год.

Большэвіцкаму напору
Паддаліся скалы, горы
І паўночны лёд.

Гэтай воляй і стыхія
У берагі ўвайшла другія:
Рэкі, вадаспад

Намаганнем тым геройскім
Па канале Беламорскім
Пацяклі назад.

У пустэлях Кара-Кума
Гімны пеў маторным шумам
Караван аўто.

То не людзі, а тытаны,
Зразумелі, кім пазваны
Біцца і за што.

І глыбіні стратасфераы
Большэвіцкі разум змераў,
Як ніхто нідзе.

Творчай воляй комуністаў
Шлях праложаны агністы
Вольнай грамадзе.

Днепрабуд, Магніастрої...
Слава, гонар вам, герой!..
Вораг, чуй, зважай!

Шлях шырокі ў свет адкрыты...
Дык красуйся і жыві ты,
Наш Совецкі край!

КАМАНІНУ, МОЛАКАВУ І СЛЕПНЁВУ

Панурая поўнач. Халоднае мора,
Дзе бура выводзіць акорды глухія,
Дзе голага лёду пачварныя горы
Вартуюць сакрэты і тайны стыхі...

Адважныя людзі Совецкай краіны
Пайшлі ў наступленне на тайны прыроды...
Разбілі, расцерлі судно іх ільдзіны
Пад ярасны скогат пургі, непагоды...

Прыкованы вочы, увага мільёнаў
Да лагера Шміта на здрадлівым лёдзе —
Што будзе з іх лёсам над вірам шалёным?
Хто вызавы кіне халоднай прыродзе?

Знайшліся ў краіне Советаў тытаны,
Дзе ленінскі геній трymae стырно:
Праз горы, праз нетры, праз пургі, туманы
Вёў смелы Каманін арліна звяно...

Слепнёў і Каманін і Молакаў хмуры!
Дастойны вы песень вялікіх паэтаў:
Бо вы пакарылі стыхію і буры
Для гордасці, славы краіны Советаў.

ПАМЯЦІ С. М. КІРАВА

Замоўклі натхнёныя слова
Трыбуна, тытана
Рабочага класа.
І вусны замкнёны сурова —
Жыццё абарвана
Без часу...
У росквіце бурнае сілы
Злачынна і нагла,
Як зубы гадзюкі,
Падсеклі арліныя крылы,
Пульс сэрца, што творчасці прагла,
Спінілі наёмныя рукі.
Вялікае гора і страта!..
Над свежай магілай,
Над урнаю праху
Таварыша, друга і брата
Журботна галовы мы схілім
І пойдзем наперад без страху.
І сцяг яго, крою абліты,
Узнімем высока
Над светам, што гіне.
А вораг, яшчэ недабіты,
Успомніць, адчуе глыбока
Жалобу Совецкай краіны!

РАСКУТЫ ПРАМЕТЭЙ

Зашумела, забурліла
Вольная крыніца,
Ды такая яе сіла,
Што адно — дзівіцца!
Верне горы, зносіць скалы,
Запрагае рэкі,
Каб сузор'і забліскалі,
Дзе быў мрок век-векам,
Каб жывіць рухі заводаў
Электрычным токам,
Ды совецкаму народу
Несці дзень далёка.
Цуды творыць сіла тая
На зямлі, на моры,
Ды за воблакі ўзлятае
К зорам у дазоры.
Разнімае плечы-крылы
Праметэй раскуты.
Нашы дні — паэмы-былі,
Сказ нідзе нячуты.
Хто і скуль яны, герой,
Дземчанка, Стаханаў,
Што ідуць напорным строем,
Крокам веліканай?
Не было яшчэ на свеце
Ім герояў роўных,

Бо такія ужо дзеци
Вольных мас працоўных!
Слава, чэсць табе, Краіна,
І тваім узлётам,
Большэвіцкім пуцявінам,
Сонечным яснотам!

КОМСАМОЛЕЦ МАЙ

Ідзе Май у паходы, дазоры,
Пад штандарам чырвоным ідзе
Цераз пушчы, пустэлі і моры,
Нестрыманы нікім і нідзе.

Пераходзіць граніцы, кардоны,
Бо хто-ж можа яго затрымаць,
Калі з ім баявыя калоны,
Пролетарыяў грозная раць?

Ідзе Май у вясёлкавым ззянні —
Буравей, комсамолец-юнак —
І заве ў прамяністасе ранне
Разняволенай працы ваяк.

Няхай цёмная сіла шалее,
Хай зубамі скрыгоча шкілет, —
Зацвіце ва ўсім свеце лілея —
Міжнародны наш Май-агняцвет!..

Ідзе Май у вясеннім уборы,
Пад агністым штандарам ідзе
У паходы свае, у дазоры,
І магутным разводдзем гудзе...

Прывітаем яго мы як трэба,
І спаткаем яго, як адзін, —
Караваем калгаснага хлеба
І сімфоніяй грознай машын.

Джубанов

Правадыру нарадаў

Распайник наш мудр! Для чиных людскаго
Пти соціам зазэлі над землій,
Каб усірадз і хірад разбесіч блога.
Каб ленінскай нілано, вершы дарогаі
Кажды веда за сабоі.

Прыйши мы з падбою, наш балетка, кемона
Суроўых і турбінх дарог,
І многи на ёй перакид падшывалісі,
Ды ўсе малушкі твае не вломілі —
Эты ўзягасі в'яніце перамог

З галегі, з бядомы, з руіх ногбурозімі
Узнай мы наш край да пібісі,
І засэлі ўскристы адборнім насеніем
Пти ўсі, наш сей біт, людскім пакаленіем,
Каб нілано праўдай іс ро

І шодрага сілу багатых піблі
Сенінг прасунюць, шумяць.
Ко мядзых савецкіх, іх Дзядоў чыніць,
Ко руіх насланіем, по кроках чыніць
Легшык твае праўды лягнуць

Аўтограф верша «Правадыру нарадаў», 1949 г.

КОМСАМОЛЬЦАМ

Прывет вам, племя маладое,
Зямель совецкіх яснацвет!
Дарога ваша — шлях герояў,
У новы дзень бліскучы след.

Як сонца, першыя ў паходзе,
Стыхіям злым наперакор,
Ішлі вы з песняй, як разводдзе,
На штурмы скал і дзікіх гор.

Ішлі вы, юнаць-чарадзеі,
З'еднанай сілай грамады,
Перамагаючы завеі,
Дажджы, і суш, і халады.

І голас вашай песні звонкай
Лавіў прастор нябёс, зямлі,
І ціш балот, і шчыт сасонкі,
Дзе густа збліся камлі.

Усюды, дзе патрэбна зброя,
Каб перашкоды ўсе скрышыць,
Вы неслі сэрца маладое
І жар юнацкае души.

І было крэпка ваша раме,
І не стамлялася рука,

Бо Ленін быў заўсёды з вамі,
Быў з вамі гарт большэвіка.

I вам дарогу саступалі
Пустэлі, пушчы і снягі,
Бо даручаў таварыш Сталін
Вам комсамольскія сцягі.

Прывет вам, войска маладое,
Загартаванае ў баях!
Дарога ваша — след герояў,
Былінны эпас, зорны шлях.

Ідзіце-ж гэтак-жа і далей!
Прывет вам, родныя, прывет!
Пад комсамольскай гулкай хваляй
Ці-ж устаіць варожы свет?!

ШЧАСЛІВАЯ ХВІЛІНА

Нясе маці з яслей сына,
Песціць яго, туліць
Ды варкуе з яснай мінай
Так, каб іх не чулі.

«Брыгадзір ты мой удалы,
Цвецік свежы макаў!
Як цябе там даглядалі?
Мо' ты ў яслях плакаў?

Не? Не плакаў? Малайчына,
Мой калгаснік слаўны,
Мой ударнік, хват-мужчына,
Трактарыст упраўны.

А я ў полі прыбіраю
Жыта ў перавяслы
Ды сама сябе пытаю:
Як мой сын у яслях?

А сынок мой — чысты, мыты,
Маладзічок ясны!
І расчэсаны, глядзі ты,
Кудраў яго пасмы.

Вот мой сын які шчаслівы,
Як аб ім тут дбаюць!

Бо ты-ж рунь калгаснай нівы
У Совецкім краі.

А налета мы адчынім
Яшчэ й сад дзіцячы.
Вось дзе будзе рай хлапчыне!
Вось дзе ён заскача!

А там цацак — падзівіцца!
Ды якія цацкі?
Ты з іх зложыш дом з святліцай,
Клуб змайструеш хвацкі.

Падрасцеш — вучыцца будзеш,
І чым далей — болей,
А кім быці, сам рассудзіш
Сваёй добрай воляй.

Можа будзеш інжынерам,
Можа аграномам,
Бо-ж нам вольны ўсюды дзверы,
Дома і за домам.

Можа будзеш лётчык смелы,
Каб у небе плаваць
Ды прастор яго знямелы
Поўніць лётнай славай.

Праляціш над нашым полем
Ты на самалёце,
Калі я там, мой саколю,
Буду на рабоце.

Загудзе машина ў небе
Пераможна-звонка,
Схісяненца збожжа ў глебе,
Сціхне ў нас гамонка.

Мы рукой прыслонім вочы
Ды зірнем угору,
Дзе грыміць ён, дзе якоча
Самалёт маторам.

А ён мкне, — напорны, бурны, —
Грозным ураганам,
Потым робіць круг фігурны
Унь над тым курганам.

Ты скідаеш з самалёта
Мне на павітанне
Ліст ад сына, ад пілота,
Калгасніцы Ганне!

Ото-ж матцы радась будзе
За пілота-сына;
І пахваляць цябе людзі,
Скажуць: «Наш хлапчына!»

Хлопчык з усмехам шчаслівым
Слухае матулю
І да маткі так зычліва
Шчочку сваю туліць.

З ДАРОГІ

Прысвячаю Заходній Беларусі

Мінула шмат гадоў,
І многа змен за той час адбылося!
У подыхах вятроў
Шмат страчана гадоў,
Бы красак тых у выцвіўшым пракосе.

І часта, нібы ў сне,
Мінулае мільгнецца прад вачамі,
Як песня аб вясне,
Аб той, што колісь мне
Няяснымі звінела галасамі.

Пазбыцца гэтых сноў
І з'яў былых не ў сілах я і сёння:
Не-не, ды ўспомню зноў
Той кут, дзе я даўно
Сагрэты быў пяскамі Наднямоння.

Я свет угледзеў там,
Пазнаў складанасць гам яго і тонаў,
Адчуў дзівосны храм —
Злучэнне бляску, плям,
Дзе ўсё дрыжыць, звініць напеўным звонам.

І колькі з'яў і чар
У памяці захована з былога,

Дзяцінства ясных мар
Прывабны скарб і дар,
Як першая ў жыщё мая дарога!

Хоць след пуцін маіх
Засыпан там ужо даўно вятрамі,
Я бачу, як жывых,
Мне блізкіх, дарагіх,
Замучаных царамі і панамі.

Дзяцінства сны мае
І вобразы пад нёманаўскім сонцам!
Як часта паўстае,
І вабіць, і пяе
Акорд, адспеваны і злучаны з бясконцым!

* * *

Прайшоў час немалы,
К нам светлыя заглянулі дзянніцы,
А там, у бок Сулы,
Драпежныя арлы
Дзюб звесілі ў панурай таямніцы.

Па сходзе многіх дзён
Я зноў зірнуў у очы родным долам...
Зняменне, ціш і сон,
Убоства і прыгон,
За крыжам крыж, астрогі і касцёлы.

Зноў сунуцца з імглы
Забытая малюнкі і настроі:
«Двухглавыя» арлы,
Жандар, тупы і злы, —
Прыпеўкі ўсё з той оперы старое!

Вось ён, другі жандар...
Нутро — адно, хоць іншае ablічча:
Насунут брыль на твар,
Ён бог тут, ён тут цар
І «польскасці» ахова ў прыграніччы.

Гляджу, лаўлю вакол
Знаёмыя і выцвіўшыя рысы.
Дзе-ж люд, — ярэмны вол?
Спусціўши вочы ў дол,
Ён ходзіць дзеся, адцёрты за кулісы.

Дзе-ж посулы паноў,
Іх лёкаяў аб роўнасці, аб волі?
У дзвенъянні званоў,
У звоне кайданоў,
У свіске бізуноў,
У голадзе, асадніцтве, падполлі!

Дык вось які ты, край,
Прытулак мар і сноў маіх дзяціных!
Стары снуеш ты бай
Пра царскі, панскі «рай»,
Гаротная, знямелая краіна!

Пасечаны лясы,
І толькі хмыз на торфішчы буяе.
Загоны — паясы,
Ні сілы, ні красы, —
На тыя-ж галасы
Звініш, зямля заходняя, старая!

І горкім палыном
Павеяла ад песні, ўжо забытай...
Мой родны край і дом
Пад белым пад арлом!
Нядоляю ты цяжкаю спавіты.

І я, твой родны сын,
Чужынцам у табе сябе ўжо адчуваю.
Прымі-ж хоць на ўспамін
Нататку з пуцявін —
Жальбу маю аб лёсе тваім, краю!

НА «ШЛЮБ» ПАНА СТУДНІЦКАГА

Пан Студніцкі кроіць мапу,
Крэмзае задачы,
На Советы зявіць ляпу,
Як на блін гарачы.

Беларусь-жа, Украіна
І ў сне пану сніцца,
І з японцам у хвіліну
Ён гатоў жаніцца.

Сват-жа Гітлер дапаможа,
Каб прыдбаць пасагу,
І ад «тогза» і да «тогза»
Прыме пад увагу.

Пан Студніцкі «ў светлым блудзе»
Вырашае справы,
Вось прастор, раскоша будзе
Антэку з Варшавы!

«Беларуская крыніца»
Згорблена, без шапкі,
Перад панам пала ніцма
На чатыры лапкі,

Падвывае, хоць няўдала,
Тонам недаростка,
Абы толькі перапала
Ей ад пана костка...

Трызні, пан, пішы пра «шлюбы»
Тоўстыя трактаты,
Ды глядзі, жаніх бяззубы,
Каб не страціў хаты!

ПАМЯЦІ ГЕРОЯУ

Для радасці, шчасця магутнай айчыны,
Дзе яркія зоры зазязлі,
Арлы новай эры снавалі пущіны
У светлыя, вольныя далі.

У зорныя высі былі іх дарогі,
Іх воля цвярдзей ад граніту,
І смерць іх не вырве наш ссяг перамогі,
Хоць сэрца жалобай спавіта.

Мы схілім галовы над свежай магілай,
Дзе прах свой злажылі героі,
І пойдзем іх шляхам з нязломнаю сілай
І сіллы айчыны патроім.

А памяць аб славнай кагорце арлінай,
Што выкаваў геній наш, Сталін,
Запішам у сэрцы, як траур краіны,
Каб нашы патомкі іх зналі.

ВОСЕНСКАЕ

I

Зачынае гоман вечер непакорны
На суроўы лад.
Халадзеюць ночы. Шлях ярчэе зорны.
Дні ідуць на спад.
Згорбленае восень пад руку з вятрамі
Клыгае ў імжы
І гірлянд пажоўкльых на калгаснай браме
Гойдае брыжы.
Кончылася лета. Адзвінелі песні,
Громы навальніц...
Шкадаваў я колісь у сваім прадвесні
Чуткіх зараніц;
Смуткаваў па леце, як па той каханай,
Што ўзяла спакой,
І ў цішы самотнай з дум усхваляваних
Я вянкі віў ёй.
Многа з таго часу дзён сплыло суроўых,
Многа лет прайшло,
І на свет гляджу я сёня з вышак новых
Праз другое шкло.
Бачу і чытаю іншыя скрыжалі —
Credo наших дзён:
Вольныя пустыни, сонечныя далі,
Без канца разгон.
І я ў захапленні, радасны і горды

За свой край, народ,
Убіраю ў сэрца дзіўныя акорды,
Творчай сілы ўзлёт...
Вось чаму я сёння не тужу па ледзе,
Па сваёй вясне
І па тым, што колісь навяваў мне вецер
У юнацкім сне.

2

ЗЯМЛЯ СОВЕЦКАЯ

Многа было сварак, боек, калатэчы
За цябе, зямелька,
Родная ты наша!
Пільнавалі межаў, хаты свае, печы
Вузенъкіх палосак
І гібелльнай паши.

Не жылі — марнелі на ваччу з павязкай:
Свет быў нам зачынен,
Не было разгону.
Сёння гэта ліха — злыбедная казка,
Дзікі сон-навала,
Вынікшы з прыгону.

Выйдзіце на поле ды зірніце, братцы:
Не акінеш вокам
Польнага разлога!
Гоні — край-прыволле, ёсць на чым разняцца...
Легла ты шырока,
Сельская дарога!

Пазнікалі межы — нудныя адзнакі
Цёмнага бязволля,
Жуткага бязвыйсця, —
Шыр і безбярэжжа, дзе вятры-гулякі
Ходзяць становіта,
Як сваты калісьці.

Гэтакіх прастораў і паны не мелі
І не будуць мець іх,
Трутні, абармоты:
Вырвалі мы з корнем тое пустазелле,
Што смактала сокі
З чорнае галоты.

Час не так вялікі, а якія змены!
І зямля не тая,
І не тыя людзі.
Сходзіць быль-пачвара, як ад сонца—цені,
У рабоце дбалай,
У няспынным гудзе.

Глянеш — не пазнаеш сёння ты краіны:
На балотах-багнах
Выраслі пасёлкі,
Засвяцілі ў цемры замест той лучыны
Ільчовы лямпы
Ветла, як вясёлкі.

Праляглі утульна праз лясы, праз нетры
Ільняным абрусам
Роўныя дарогі.
Ездеш — сэрцу ўzechа, лічыш кіламетры,—
А іх гэтак многа,
А яны так строгі!

А надыйдзе жніва — высыплюць брыгады,
Загрукоча трактар,
Загудуць машыны.
Ці-ж калі мы снілі аб такіх парадах,
Аб рабоце дружнай
Гуртавой сябрыны?

Не цягае маці за сабой калыску
На кастлявай спіне
У жніўны час гарачы,
Не пачуць у полі здушанага піску:
Нашы дзецы ў яслях,
У садах дзіцячых.

І аб наших дзецах сёння мы не тужым:
Свет ім разгароджан,
Ім дарогі гладкі,
Каб расці і выйсці пакаленнем дужым,
Новым пакаленнем
Большэвіцкай складкі.

Нашы дзецы сёння — самі камандзіры,
Лётчыкі-героі,
Докі-інжынеры.

То-ж яны схадзілі дзікія Паміры
І ў паўночны полюс
Прабіваюць дзвёры!

Хто штурмуе неба ды ідзе ў дазоры,
Дзе ніхто ніколі
Не хадзіў у свеце?
Хто спыняе рэкі і злучае моры?
Гэта нашы людзі,
Гэта нашы дзецы!

Гэтакіх герояў, ды такіх адданых,
Выхавала мудра
Партыя і Сталін.
Сходзяць з зямель наших мутныя туманы, —
Што ні дзень, то болей
Сонечных прагалін.

Вось чаму я сёння, на ушчэрбе лета,
Не тужу па леце,
Як тужыў калісьці,
Бо-ж і песня-радасць намі не прапета,
Бо-ж вясна гучыць мне
І ў пажоўклым лісці.

УЧОРА І СЁННЯ

Пісала нядоля
Свой напіс закляты

На сценах драўляных
Закуранай хаты.

А сцены буцвелі,
А лёс быў той самы,
І злыбедзь стаяла
Дзень-ноч каля брамы.

З саломай па стрэсе
Вятры гаманілі.
Мы слухалі доўга
Суровыя былі

Пра голад, бяспраёу,
Галечу, паборы...
Няветла свяцілі
Халодныя зоры.

У вокны глядзелі
Тужлівяя ночы,
Спявалі завеі
Пра лёс наш сіроцы.

Паны-ліхадзеі
Дабро наша жэрлі,
Мужыцкія-ж дзеци
Гібелі і мерлі.

Вось так і жылося
Пад богам і панам,
Ды ўспомніў Каstryчнік
Пра нас занядбанных.

Жахнула маланка
Няцерпнага гневу,
Агнямі прабегла
Грымотнага спеву.

Апалі туманы,
Смуга векавая,
І вышла ў прасторы
Дарога крывая.

Змоўкла сёння песня ліхаты-жалобы,
Рухнула закляцце вякоў.
І мы сталі людзі, знатныя асобы,
Ды сапраўднай маркі і не ніzkай пробы,
Хоць мы дзеци простых бацькоў.
А «мужык», як мера ганьбы і знявагі,
Кануў вечным правам і квіт.
Мы — народ калгасны, вольныя труdzягі
І зямлі Совецкай горда носім сцягі,
Новае ablічча ў нас, від.
Самі брыгадзіры, самі аграномы —
Партыя дала нам правы.
З партыяй праішлі мы навальніцы, громы,
Страсянулі крэпка панскія харомы,
Біліся з панамі, як львы.
Ды затое-ж сёння ты не згледзіш пана,
Драла за граніцу даў пан
І адтуль цікуе хціва, надзімана.
Глядзі-не глядзі, пан, а зямля забрана,
Сунешся — і згубіш жупан.
І ў палацах панскіх самі гаспадарым,
Ладзім клубы, яслі, сады,
Каб наш пот калішні не загінуў дарам,
І канец кладзём мы панскім глупым марам —
Досьць нам ксяндзоўскай брыды.
Сёння мы не тыя, іншыя мы сталі —
Новы нарадзіўся народ,
Перад намі яснасьць, ветласць яркай далі,
Партыя нас вучыць, а вядзе нас Сталін.
Смела мы глядзім упярод.

4

ЗА НОВУЮ ВЕСКУ

Драўляныя хаты, салома і мох —
Такая старынка, ох-ох.
Сляпія акенцы, пабітае шкло —
Не хаты, а так — бараҳло.

Кудлатыя стрэхі, ламачына, гніль —
Не наш ён, не наш гэта стыль.
Эх, хаты-хібаркі! Жабрачы ваш від
Сам просіцца, сам у нябыт.

Даволі глядзелі вы ў цемры вякоў,
Прытулкі нуды, прусакоў.
Вы — прыкрыя плямы, вы — шэрарі цень,
Што цьмяніць наш сонечны дзень.

Вы роблены горам, бядачай рукой —
Пара вам, пара на спакой.
А ваша убоства, сэнс даўніх падзей,
Пакажа нам заўтра музей.

Замест-жа хібарак, панылых цямніц,
Наставім прыгожых святліц.
Аздобім садамі, дамо ім прастор
На наш, на совецкі узор.

Каб лашчылі вока і ўтульны былі —
Мы-ж людзі свабоднай зямлі.
Няхай заграніца, зірнуўшы на нас,
Адчуе, што значыць калгас.

ПЕСНЯ КАСТРЫЧНІКУ

Вялік разгон,
Шырок размах
Нястрымнай гулкай хвалі.
Мы ў плынях дзён
Праводзім шлях
У сонечныя далі.

I што ні год
Гучней паток
Імкне пад сцяг чырвоны,
Смялее ўзлёт,
Цвярдзее крок —
Ідуць, ідуць калоны.

Вядзе на бой
Іх наш стратэг,
Маяк наш, слаўны Сталін.
Шуміць гразой
Ён, наш разбег,
Імклівасць творчай хвалі.

Глядзім мы ў даль,
У шыр пущін
Без страху, без трывогі:
Краіна — сталь,
Акорд машины.
То песня перамогі.

А ўсцяж граніц
Стайць скала
Байцоў чырвонай раці.
Агні зарніц,
Узрок арла —
Ахова нашай працы.

Прайшла яна
Праз громы, дым
І ворагаў скрышыла.
Вайнэ — вайна.
Жыві, наш Клім,
Наш маршал Варашилаў!

Вялік разгон,
Шырок размах
Імклівай творчай хвалі.
У яснасць дзён
Пralожым шлях.
Вядзі-ж нас, мудры Сталін!

ЯНКУ КУПАЛУ

Узышоў юнак калісьці
На пагорак роднай вёскі.
Калыхаўся сум у лісці,
Млелі песень адгалоскі.

А ў разлогах далеч сініх
Лятуцення ніклі межы,
Слаўся смутак па даліне
Ды туманам лес мярэжыў.

Крыж пануры, знак пакуты,
Вартаваў дарогі, гоні,
А мужык, худы, разуты,
Рукі з гора клаў на скроні.

Убіраў юнак у сэрца
З'яў тых сумныя акорды,
Каб у очы крывяжэрцам
Кінуць слова гневу цвёрда.

Клікаў ён народ свой к волі,
Сеяў зерні поўнай жменяй,
Каб добра яму даць болей,
А каб крыўды стала меней.

І складаў ён песні-былі
Для раздум'я і для ўцехі

Тым, каго здавён тулілі
У хібарках цёмных стрэхі.

Падымаў ён песняй ролі,
Будзіў песняй сон зацяты;
Іх спяваў пастух у полі,
Маладзішы і дзяўчата.

Шмат пузін схадзіў ён з песняй,
Звонкай, яркай, як дзень ясны,
Ды ў імgle было прадвесне,
Цьмяны шлях быў яму ўласны.

Толькі бура-навальніца,
Гімн, што Леніным быў спеты,
Ясназорай бліскавіцай
Асвяціла зрок паэта.

Трон упаў. У прах тыраны
Тою бурай былі змяты.
Новы дзень, усход румяны
Гэтым гімнам быў зачаты.

Дык складай-жа, пясняр, далей
Песні сонечным краінам,
Вольным людзям грознай сталі,
Іх узлётам сакалінам.

Дзень наш сёnnешні — прасторы,
Зорны шлях прыгожай былі,
Тая казка, аб каторай
Людзі толькі цьмяна снілі.

Ідуць шляхам тым героі,
Каб здабыць працоўным славу,
І свет цалкам перакроіць,
І зрабіць комуны справу.

весь вінчаніків які ділары
такожі отінте пасонці

тво жільце жалю більше і
більші вінчані вінчані

такожі ашрікім більше ти він
вінчані вінчані вінчані

вінчані вінчані вінчані
вінчані вінчані вінчані

ЗАГІБЕЛЬКА

Прысвячаю К. Крапіве

Быў я ў Парыжы на кангрэсе —
То ў Загібелъцы, браце, лепш:
Грыбоў няма ў Булоўскім лесе,
А ў Сене хоць-бы адзін лешч.

К. Крапіва. «Эпіграма»

Быць можа я крыху дзівак,
Але люблю я Загібелъку:
Там кожны хвойнік мне сваяк,
Там ясным днём надрэчны гак
Мне суліць мяккую пасцельку.

Хадзіў я там, вітаў усход
І першыя прамені сонца,
Што дзень выводзяць у паход,
А з ім і хмарак карагод,
Замлеўши смехам на сасонцы.

Запыніш крок. Спакой і ціш —
Былінка нават не схіненца,
А ты разважліва стаіш,
Бы нейкі сон дзівосны сніш,
І песня нейкая снуенца.

Зірнеш на дол — убогі ён,
Адзін пясок, сухі, нішчымны,
Ды колькі тут наткаў красён

Чаборык, мох, зязульчын лён
І верасок агніста-дымны!

І колькі мілых красак тут
Разлівам чырвані палае!
Над імі звон, музичны гуд —
На пустцы сонца творыць цуд
І радасць шчодра пасылае.

Ідзеш у свой абход адзін,
Мінаеш сотні паваротак.
Ускрай баркоў шатры хваін
Стаяць у постасі жанчын,—
Вітаеш іх, як родных цётак.

Ідзеш кілометр, два і тры,
Праходзіш пусткі, пералескі,
А песні сыплюща згары
Ды так, што слухаюць бары,
Надзеўшы вычварныя фескі.

А вось і возера-акно,
Якога мала дзе пабачыш,
Такое дзікае яно
Сярод балошча адно,—
Завуць яго чамусь грымячым.

Само балота — шыр і гмах,
Панурай немасцю акута.
Глядзіш, і горне цябе страх.
А хвоек там — мільён папах,
Дзесяткі тысяч парашутаў.

На філасофскі часам лад
Настроіш думкі ты ў самоце.
Што ні кажы, наш край багат!
Балотам зробім шах і мат,
І будуць нівы на балоце.

Калі агледзіш хвайнякі
І гэты кут пазнаеш бліжай,
Збіраючы баравікі,—
То выгад я раблю такі:
Мне Загібелъка лепш Парыжа.

Людзінам з месцем сячы
Мечу да вільшыноў
Дзімбадзінай мы
Вінаград за сячы та
Дзімбадзінай хаты

Людзінам з месцем сячы
Мечу да вільшыноў
Дзімбадзінай мы
Вінаград за сячы та
Дзімбадзінай хаты

ПРАВАДЫРУ НАРОДАУ

Вышлі мы ў прасторы
Праз імжу, туманы,
Праз крывавы жах.
Сокал ясназоры,
Генія абраннык,
Сталін, ты наш сцяг!

Праз гады-сталецці
Марылі аб шчасці
Людзі ўсіх краін,
Але толькі ў свеце
К шчасцю шлях пракласці
Здолеў ты адзін.

Я гляджу ў здзіўленні
З радасцю паэта
На наш творчы ўзлёт.
У вянку праменяў,
Любасцю сагрэты,
Ты вядзеш народ.

І з твае дарогі
Саступаюць горы,
Ледзяны прыбой.
Песня перамогі
На зямлі, на моры —
Спадарожнік твой.

Цымес дзесь ўчараши.
Точыць на нас зубы
Злы фашист-вампір.
Але нам не страшна,
Бо ты з намі, любы,
Мудры правадыр.

Вышлі мы ў прасторы
Праз дымы, туманы,
Не схіліўши сцяг.
Сокал ясназоры,
Любы наш, каханы,
Ты наш верны шлях.

Праз гады-сталеци
Марылі аб шчасці
Людзі ўсіх краін.
К шчасцю-ж шлях прымеціў,
К праўдзе шлях пракласці
Здолеў ты адзін.

СТАЛІНСКАЯ ҚАНСТЫТУЦЫЯ

Разгарнуў магутна раме
Край наш сталінскаю воляй.
Шмат чаго здабыта намі,
А здабудзем яшчэ болей.

Пройдзен шлях вялікі, трудны;
Мы — на радасным прывале,
На tym сходзе многалюдным,
Дзе лунае імя Сталін.

У нашым сэрцы гэта імя,
І на нашых вуснах — Сталін.
Свет законы яго ўспрыме,
Як людскіх свабод скрыжалі.

Не было нідзе спрадвеку
У жыцці такіх прагалін,
Дзе-б паshanu чалавеку
Аддавалі так, як Сталін.

Правадыр наш, добры геній!
Праз вякі, праз часаў далі
Усім новым пакаленням
Сімвал шчасця будзе — Сталін.

ПЕСНЯРАМ
СОВЕЦКАЙ ЗЯМЛІ

Мы расчынім вам дзвёры гасцінна
І сустрэнем, як родных сваіх,
Ды на покуць, як быць і павінна,
Вас пасадзім, гасцей дарагіх.

У прыязнай і шчырай бяседзе
Падагулім здабыткі свае,
Што зрабілі і мы, і суседзі,
І чаго нам яшчэ нестает.

Мы — сям'я маналітнай краіны,
Дзе Советы трymаюць стырно;
Нам, як дзень, нашы ясны пуціны,
На увазе-ж мець будзем адно:

Для Радзімы свае складаць песні,
Як нідзе і ніхто не складаў,
Каб спявала іх з намі сумесна
Па ўсім свеце адна грамада.

Прывітанне вам, госці, баяны
Неасяжна вялікай зямлі,
Што разводдзем вясеннім з'еднаным
На совецкія гоні ўсплылі.

ПЕСНЯЙ ВІТАЮ Я ВАС

Леглі шырока нівы калгасаў.
Глянеш — разлог, далячынь.
Стужак дарожных роўныя пасы
Мераюць смужную сінь.

Ходзіць паважна дбалы араты,
Трактар — палёў гаспадар,
Дужы і ў працы спорны, заўзяты,
Ходзіць — гамоніць абшар.

Скінуты межы, свет разгароджан —
Далеч, бязмежны прастор.
Яснае заўтра, дзень наш прыгожы,
Досвіткі, тысячи зор!

Змоўкла ў прасторах песня старая,
Скаргі адвечны палон;
Вольная праца нас адарае
Песняю радасных дзён.

Песні гавораць — жыць стала лепей,
Песні, як мак, расцвілі;
Поўняцца імі горы і стэлы
Нашай Совецкай зямлі.

Плаваюць песні звонам-разлівам,
Песні расквеченых дзён;

Песням вясёлым, песням шчаслівым
Хочаца ўторыць у тон.

Марш перамогі ў радасным гудзе.
Хіба-ж не радасць наш час?
Краю Совецкі, новаяя людзі!
Песняй вітаю я вас!

У МАЙСКІЯ ДНІ

Пеў я песні колісъ
У журботным тоне
 Без пустых прыкрас,
Бо не меў я волі,
Бо быў я ў палоне,
 Бо такі быў час.
Ліха тое сёння
Адышло далёка,
 Зарасло быллём.
Цёмнае прадонне,
Дзе адчай галёкаў,
 Знішчана суздром.
Гляну я навокал
Ды зірну я ў далі —
 Шырыня, разгон!
Цешаць маё вока
Сонечныя хвалі
 Нашых ясных дзён.
Вольныя разлогі
Без мяжы-граніцы,
 Гмах калгасных ніў —
Воля перамогі,
Водблескі зарніцы,
 Аб якіх не сніў.
На зямлі раскутай
Веснавым напевам
 Носяць шум вятры —

Сказ, нідзе нячуты,
Радасць-неспадзевы,
Новыя дары.
І шуміць мне вецер
Роднае краіны,

Як вяшчун-баян:
«Пройдзе Май па свеце
Зорнаю пуцінай,

Разагнуўшы стан.
Няхай вар'яцее
Гітлер цемрашалы
І яго хаўрус:

Май вясною вее,
На пагост з'імшалы

Сцеле ім абрус!»
Ходзіць вецер долам

Лёгкаю паходкай

І вядзе свой бай:
«Пройдзе Май вясёлы
Шумнаю паводкай,

Пераможны Май!»
Веснавым напевам

Па зямлі раскутай .

Носіць шум вятры:
«Большэвіцкім гневам
Знят ланцуг пакуты,—

Вы — гаспадары!»
Песнямі прывету

Ветру ўтораць далі,

А мы ім у тон:
«Дзякую вам за гэта,
Партыя і Сталін!

Шчыры вам паклон!»

ГЕРАІЧНАЙ ІСПАНІІ

На варту свабоды і ў часція народаў
Пазвала гісторыя вас.
Мужайцесь, браці, ў гадзіну нягодаў
І верце — надыйдзе ваш час.

Няхай вар'ящеюць пачварныя здані,
Што свету будуюць астрог:
Яны захлынуцца ў крывавым тумане
Сваіх-жа зладзейскіх дарог.

Яны не пярайдуць мяжы, на каторай
Сурова паўстане Мадрыд.
І знайдзе магілу ў рабочых разорах
І свой і замежкны бандыт.

Рыхтуйце пагібелль ліхім крывяжэрцам,
Што носяць забойства кляймо.
Мы з вамі заўсёды і ў мыслях і сэрцам,
І руку мы вам падамо.

Прымі-ж прывітанне ад вольнай-краіны,
Працоўны іспанскі народ!
Жалезнай кагортай з'еднанай сябрыны
На ворагаў дружна ўпярод!

* * *

Эх, слова! Чаму вы
Не віхар, не гром?
Я вам збудаваў-бы
З паветра паром:

Падняў-бы высока
У смужную сінь,
Мінуўшы прасторы
Чужых далячынь;

Праз горы і моры
Пранёс-бы я вас
Праз Навалькарнера,
Мадрыд, Ільескас

І з высей блакітных
Дажджом агнявым
На головы-б рушыў
Забойцам ліхім,

Каб знішчыў дашчэнту
Ваш бурны палёт
Наёмнікаў Рыма
І гітлераў зброд...

Эх, слова! Чаму вы
Не віхар, не гром?
Чаму вас не рыну
Агнём, перуном?

ПЕСНІ АБ
ІМПЕРЫЯЛІСТЫЧНАЙ ВАЙНЕ

I. ПЕСНЯ САЛДАТКІ

Гнуцца лозы над крыніцай
Ды шумяць тужліва.
Ідзе гора з маладзіцай
На цяжкое жніва.

Зачыніла свет вайна,
А я з дзеткамі адна,
З дробнымі, малымі,—
Цяжка адной з імі.

Вее вечер па-над борам,
Ходзячы па свеце.
Ой вы, сонца, месяц, зоры!
Праўду мне скажэце:

Дзе мой горкі бедачына,
Мой салдат пахілы?
Без яго мне, сіраціне,
Белы свет нямілы.

Зачыніла свет вайна,
А я з дзеткамі адна,
З дробнымі, малымі,—
Цяжка адной з імі.

Ці жывы ён, ці забіты,
Ці ў чужым палоне?

Шапаціць мне штосьці жыта,
Ды слоў не гамоніць.

У каго-ж я запытаю?
Нема ўсё навокал:
Дзе ты, дзе, у якім краі
Мой няволынік-сокал?

Зачыніла свет вайна,
А я з дзеткамі адна.
Горка мне адненькай,
Сумна маладзенькай!

II. САЛДАЦКАЯ ПЕСНЯ

Старана чужая — не родная маці,
А касцей салдацкіх нагацілі гаці.
Эх, ваюй, ваюй, салдат,
Выступай за радам рад!

За гарой, за лесам ліха, смерць блукае,
А крумкач у госці крумкача склікае.
Эх, ваюй, ваюй, салдат,
Па зямлі паўзі, як гад!

У сырых акопах гіне люд рабочы,
А там дома жонка праплакала вочы.
Эй, ваюй, ваюй, салдат,
За цара, за царанят!

Над зямлёю цяжка злегла нач сляпая,
А ў каго матуля пра сынка спытае?
Эх, ваюй, ваюй, салдат,
Не аглядвайся назад!

III. НОВАЯ ПАХОДНАЯ

Рушым дружна грамадою
На паноў у свой паход,
Скончым з панскаю брыдою
І адвечны знішчым гнёт!

Эй, гарніст, іграй паход!
Дружна, армія, ўпярод!

Разгарні ты, люд рабочы,
Сілу, волю ва ўсю шыр,
Зграі рознай патарочы
Улажы навек у жвір!
Эй, гарніст, іграй паход!
Смелая, ратнікі, ўпярод!

Узнімайся, сцяг чырвоны,
Ды ўгары агнём шугай
І над светам паланёным
Ясным сонцам зайліграй!
Эй, гарніст, трубі паход!
Дружна, армія, ўпярод!

Развязаў нам Ленін вочы,
Расказаў, дзе шчасце, мір.
Разгарніся-ж, люд рабочы,
Ва ўсю моц сваю і шыр!
Эй, гарніст, трубі паход!
Грамада, валі ўпярод!

Іхнія волі, храброты
Бесцілівісць, пам'ятка

Між пасмами вічнога лісу
Спілкуються вічні друни
Із соколом вічної чистоти
Лісова волі, храброти, С
Вічній пам'ятці, пам'ятці

ТАНІНА ТАЙНА

Ходзіць Таня ў задуменні,
Хмурыць бровы,
Што з ёй стала?
І на Таню ў недаўменні
Брыгадзір глядзіць суроўы —
Каго Таня пакахала?

Заклапочан твар у Тані,
Зораць вочы
Дзесь далёка.
Пэўна, марыць аб каханні
Сэрца палкае дзявоча —
Не зманеш людскога вока.

Таня песень не спывае
І не ходзіць
На гулянкі.
Што-ж, праява то людская,
І каму каханне шкодзіць.
Але хто яе каханкі?

У людзей свае дагадкі.
Толькі-ж людзі —
Не прарокі!
Не, не тыя непаладкі,
Не, не тое томіць грудзі
Маёй Тані яснавокай.

Сама-ж Таня маўчыць горда...
Дзе напасці?
Дзе прычына?
Перакрыць, пабіць рэкорды
Свае прыяцелькі Насці —
Вось што думае дзяўчына.

ІНІЦАТВАЛЬДЭЛ.

А ўсе ж якіх-небудзіх
Чалавекі на свеце з'яўляюцца
— усё ж якіх-небудзіх
— усё ж якіх-небудзіх

Чалавекі на свеце з'яўляюцца
— усё ж якіх-небудзіх
— усё ж якіх-небудзіх

Чалавекі на свеце з'яўляюцца
— усё ж якіх-небудзіх
— усё ж якіх-небудзіх

Чалавекі на свеце з'яўляюцца
— усё ж якіх-небудзіх
— усё ж якіх-небудзіх

Чалавекі на свеце з'яўляюцца
— усё ж якіх-небудзіх
— усё ж якіх-небудзіх

Чалавекі на свеце з'яўляюцца
— усё ж якіх-небудзіх

ДЗЕД-КАЛГАСНІК

Калгасная хата. Багоў ані следу.
Угоднік святы Мікалай
Не рупіць сягоння калгасніку-дзеду —
Газеты яму падавай.

На сценах — выдатныя, здольныя людзі:
Ударнікі, правадыры,
Што волю, імкненне да радасці будзяць,
На землю рай зносяць згары.

І дзед гэтак сама не лыкам падшыты:
Ударнік. Яму, батраку,
Сам маршал Будзённы, яздок знамяніты,
З падзякаю ціснуў руку.

У дзеда на стайні такія ўжо коні,
Што хоць з іх малюнкі пішы;
А сядзеш — і вецер цябе не дагоніць,
Як бура, прамчаць па шашы.

Гарыць над абрусам не тая газоўка,
Не тая куравасць карча,
А лямпа, што свеціць, як сонца ў пятроўку, —
Дзівосны агонь Ільіча.

Паважная посташь у дзеда Рыгора:
Уздзеў акуляры на нос,

I мыслі пабеглі кудысь аж за мора,
Дзе чыйсці рашаецца лёс.

Ен так углыбіўся ў газеты! Чытае...
Эх, грозны падзеяў развой!
Куды завядзе інтэрвенцыя тая,
Той наглы фашисцкі разбой?

Куды яна прэцца, фашизма агіда?
Не ёй-жа на свеце ўладаць?
I дзед разважае аб лёсах Мадрыда
I як яму помач падаць.

А потым адводзіць свой зрок ад газеты
I родны прыгадвае край.
За шчасце, за волю, за край родны гэты—
Ну, хто не паўстане, спытай?

втом да ўсіх засудзіў ізум
аба кинавшы ўсе бытагі.

...анты! Іштвае, че ўсіх вони юз
Порэко фальші місціцца ёс
які пакінчэшы засудзіў, які
Чабесіць іспомішы штадзі лот

Іштвае, кімнішы юзішы сіні, штадзі¹
Часінай засудзі юк ўж ўсі
пакінчылі ўсе ўсі, да засудзі юзід.

САБЕ і СВАІМ РАВЕСНІКАМ

Ідуць за падзеяй падзеі,
За годам праходзяць гады.
Зірнеш на сябе, добрадзеі, —
Эх, дзе-ж ён, твой час малады?!
Глядзіш — насядаюць маршчыны,
У вусах блішчыць сівізна...
Калі, ну калі вы, часіны,
Зрабілі старога з блазна?
Няма тае лёгкасці, спрыту,
Бурчыш, асуджаеш грахі:
Гарэзнась свая ўжо забыта,
Цішэеш, як вечар глухі.
Звычайная, простая з'ява,
Закон адзінакі для ўсіх,
А ў люстра зірнеш — нецікава,
Няўзнак засумуеш на міг.
Ды чорт яе, з той сівізою:
Хай лысіна свеціць, як блін,
Ты-ж клыгай старэцкай ступою,
А думай — мне дваццаць адзін!

ВЯЛІКАМУ СТАЛІНУ

Мы славім у песнях, у думках сваіх
Таго, чыё імя на вуснах усіх,
Таго, хто правёў нас праз гром навальніц,
Хто шлях пракладае да ясных дзянніц —
Насустрач світанню і новаму дню.
І гордасць дае нам адчуць вышыню
Таго, чыёй воляй растуць гарады,
Таго, хто мяняе рэк бурных хады,
Хто сцяг перамогі нясе ў вышыні,
Дзе новым сузор'ем гарашь нашы дні.
Мы славім у песнях шырокіх дарог
Таго, чыё імя — наш сцяг перамог,
Таго, чые мыслі — арліны палёт,
Таго, хто нас кліча нямоўчна ўпярод,
Хто творчую волю гартуе, як сталь,
Хто мудрых законаў дае нам крышталь.
Няхай-жа квітнене совецкая шыр!
Няхай-жа красуе наш друг, правадыр!

АПОШНЯЕ РАЗВІТАННЕ

На Красную плошчу мы з Сталіным разам
Утраты прынеслі боль свежы.
У снежной завеі гарэлі алмазам
— Старая крэмлёўскія вежы.
У траурных гуках народнай жалобы
Прашчаліся з прахам героя
Кагорты рабочых, байцы, хлебаробы
І племя сяброў баявое.
Лавілі прасторы прачулыя слова —
Апошні акорд развітання.
Схіліліся нізка сцягі і галовы
Пад громы гарматных гурчанняў.
Серго наш любімы, сцяг праўды і сілы!
Не згасне агонь твой ніколі,
Лунаюць над намі арліныя крылы,
Глядзіць на нас зрок твой саколлі.
Запішам мы ў сэрцы твой вобраз героя,
З твае нে саступім пуціны
І рушым наперад у Сталінскім строі
На славу Совецкай краіны.

Далінамі, прагаламі,
Бяжыць вада каналамі,—
Вялікі волжскі шлях...
Пад краснаю сталіцаю
Вясёлкай-бліскавіцаю
Іграе морскі гмах.

ПЕРАМОЖНЫ МАЙ

Дарогай вольнай, зорнаю,
Шырокаю, прасторнаю,
Як наш совецкі край,
На свята ўсенароднае
К нам з песняю паходнаю
Ідзе вясёлы Май.

З усмешкаю шчасліваю,
Як сонейка, зычліваю,
Задзівіща юнак:
Такая шыр бязмежная,
Бурлівая, мяцежная,—
Што крок, то волі знак!

Калоны за калонамі
Пад сцягамі чырвонымі
Ідуць, як хвалі рэк,
Няспынныя, імклівыя,
Вясёлыя, шумлівыя,
Бо знішчан гнёт і здзек.

Далінамі, прагаламі,
Бяжыць вада каналамі,—
Вялікі волжскі шлях...
Пад краснаю сталіцаю
Вясёлкай-бліскавіцаю
Іграе морскі гмах.

У гмаху тым струменіца,
Жыве, гарыць, праменіца
Душа правадыра.
І Сталіну, як зодчаму,
І простаму рабочаму
Гукаем мы «ура!»

Дарогай вольнай, зорнаю,
Нізіннаю і горнаю
Прайдзі ты, юны Май,
З канца ў канец краіны ўсе,
Працоўны люд у іх красе
Ты з воляй прывітай.

РАДАСТЬ

- Ходзіць вецер па даліне,
Ходзіць, павявае
Ды пра радасць мне, дзяўчыне,
Песні напявае.
Разаслаліся шырока
Бетлыя дарогі,
Я ступаю смелым крокам
Без тугі, трывогі.
Выйду, гляну я на поле,
Гляну — усміхнуся:
— Дзе-ж такое ёсьць раздолле
Для цябе, Гануся?
Зняты межы — знак варожы,
Гмахі — задзвіцца!
— Ой ты, поле! Як прыгожа
Ты ў калгаснай світцы!
Дзе ліхое беззямелле —
Гора бацькі, дзеда?
Разам з панскім пустазеллем
Знішчана без следу.
Скасавалі вашу ролю,
Вузкія загоны:
Не прытуліце вы болей
Слёз, нуды, праклёну.
Носіць поле гоман новы —
Жыта жнучь жняяркі,
Рэжа скібы вол сталёвы.

Большэвіцкай маркі.
І гамоняць нашы нівы
Буйным ураджаем.
Ходзіць ён, дружок зычлівы,
Па Совецкім краі!
Хай лепш ворагі-зладзюгі
Не ўчыняюць ліха, зрады, —
Не, не вернуць іх патугі
Праклятага ладу!

* * *

Ходзіць вецер далінаю,
Ходзіць каля гаю.
І я вольнай пущінаю
Іду, дзе жадаю.
Расчынілі мне гасцінна
Ясныя дарогі —
Ідзі ўперад несупынна:
Знятых ўсе парогі.
Я — камбайнер, трактарыстка,
Кіраўнік брыгады,
Я — пілот, парапустыстка,
І мне ўсякі рады.
Я — дырэктар на заводзе,
Аграном, вучоны...
Ці было калі ў народзе
Столькі нам разгону?
І ў сям'і мне воля вее:
Без царквы, без бога
Сама выберу сабе я
Друга дарагога.
Дзе-ж так вольна ў свеце жыці?
Ці-ж не радась гэта?
Як-жа край свой не любіці,
Родны край Советаў!

Я ЖЫВУ

Вільготны змрок спаўзае на лугі,
І гасне заходу журботная усмешка.
Паволі нач у полагу смуглі
Зямлі і неба засціць берагі
І туліцца ў траве знямелага узмежка.

Так боязна знікае краявід,
Хаваецца ў імгле пад наміткай цямранай.
Разложыстых дубоў шырокі шчыт
Маўклівасцю трывожна апавіт,
І вее парнасцю над стомленай палянай.

Прыщішыўся спалоханы абшар,
І толькі птушка дзеся скаголіць на балоце.
А з поўдзеня ўстае грамада хмар,
Паблісквае клубясты іх гушчар,
Гарыць і грозіцца ў агністай пазалоце.

Такі спакой вакол, і трудна мне
Адвесці зрок ад хмар, дзе ўспыхваюць зарніцы,
Як быццам там, у нейкім цёмным дне,
Хтось збудзіцца на міг, на свет зірне
Прываблівым узлётам таямніцы.

Я зачарованы маўчу, стаю
У чарах цішыні і чарамі сагрэты,
І ў тон адзін з зямлёю я пяю,
І кожны міг сябе я пазнаю
Часцінкай злітаю вялікага сусвету.

ВУСЦЕ

Я зноў жыву ад горада ўдалі,
Дзе я знайшоў куток у сваім гусце.
І весела мне робіцца, калі
Я ў мыслях зноў прайдуся па зямлі,
Дзе туліцца закінутае Вусце.

Няхай сабе пясчаны гэты кут,
Няхай няма ў ім роскашы паўднёвай,
Ды мілы ён, прыветны яго люд,
Так ласкава глядзяць узгоркі, груд
У вонратках расліны адмысловай.

А гэтыя бародкі-хвайнікі
І жоўць пяскоў на сонечным угрэве!
У летнія гарачыя дзянікі
Смалісты пах разносіцца такі,
Што п'еш яго у ветравым павеве.

Якія там чароўныя лясы
З дарожкамі і сцежкамі між сосен!
І колькі ў іх спакою і красы!
І колькі там наткалі верасы,
Гваздзіка белая дыванаў сваіх, кросен!

Прыпынішся у зяцішку адзін,
Ваколіцы акідваеш вачамі:
Струменіцца цяплынь з лясоў, з далін,

І тонкая смуга свой лёгкі тын
За Свіслаччу стаўляе над палямі.

Жыве, дрыжыць, хвалюеца прастор,
І кожнае стварэнне робіць штосьці:
Капошацца мурашкі каля нор,
Дзе коўрыкі развецвае чабор
Ды пчол к сабе заваблівае ў госці.

Пад горкаю, бы срэбраны равок,
Паблісквае на сонцы Балачанка.
І хіліць так утульны беражок,
Так добра там, прылёгши на пясок,
Папесціца ружовым летнім ранкам!

Як волаты, за рэчкаю дубы
Шатры свае раскінулі над долам.
Зірнеш на іх — гвардзеец з іх любы!
А гордая вяршаліны-чубы
Не кланяюцца непагадзі чолам.

За Балачанкаю, дзе Блужскі Бор
Вясёлую пазіцью займае,
Адна сасна вартуе касагор,
Над хвойнікам схіліўшы свой убор,
Бы тоіць сум, журбу ў сабе старая.

Нацягнутыя струны цішыні
Разносяць звон крылатага стварэння.
А вось матор загуў у глыбіні
Блакітнага прастору: нашы дні
У сонечным купаюцца праменні.

Гудзе, імкне над доламі крылан,
Над хатамі вусцянскага пасёлка.
А хаты ўсе — стары, даўнейшы план:
Трухлявая салома і паркан —
Далёкае мінуўшчыны асколкі.

І марам я сваім тут волю дам,
І думаю, што будзе ў нашым краі:
Змятуць калгаснікі драўляны хлам,
Я новыя катэджы ўбачу сам,
І Вусця я на Бадэн не змяняю.

ЗА НАВУКУ

Заціхаюць гоні і даліны,
Павучкі наткалі павуціны
Ды развесілі на сонцы
Свае белыя красёнцы.

Ходзіць вецер полем з сумным спевам,
Дзе жытцо рунее новым севам.
Адышло ад нас ты, лета,
Жоўталісцем лес адзеты.

Кончыліся, дзеци, вашы гульні
Каля светлай рэчкі, каля пуні,
І на жоўценъкім пясошку,
І ў зялёненъкім лясошку.

Пахавайце вуды, стрэлы, лукі,
Прыступіце, дзеци, да навуکі,
Каб было ўсё акуратна,
Каб вучыцца на «выдатна».

Дык павучымся-ж мы зіму шчыра;
Вясна вернецца, а з ёю — вырай,
Зноў мы слайона пагуляем,
Свежых ягад назбіаем.

ПАРТЫЗАНСКАЯ ПЕСНЯ

Эй, з-за лесу ды з-за гор
Сонца выплывае.
Зашумі ты, цёмны бор,
Пушча векавая!
Пойдзем, пойдзем ваяваць,
Долю, волю здабываць.

Расступіцеся, лясы,
Перад нашай сілай,
Няхай стануць верасы
Панськаю магілай.
Будзем, будзем гнаць паноў,
Біць, як чортавых сыноў!

Эй, вядзі-ж ты нас у бой,
Камандзір удалы!
Абаронім край мы свой
Ад ліхой навалы.
Гайда, гайда-ж у паход
Нішчыць люты панскі зброд!

ДА ДНЯ 20-Й ГАДАВІНЫ КАСТРЫЧНІКА

Сцягоў агністых мора
Струменіца ў прасторы,
Як сонечны прамень.
Над радаснай краінай
Расквечанай пущінай
Ідзэ наш ясны дзень.
Раскатам многаструнным,
Узнімным, дружным, юным
Грыміць з ім песень хор.
Выходзь, народ працоўны,
Вітай свой дзень цудоўны,
Што даў табе прастор.
Успомні час бурлівы,
Як геній празарлівы
Склікаў цябе на бой...
Разбіты ўсе аковы.
Як золак, шлях ружовы
Разгорнут прад табой.
Вялікаму з вялікіх
На мовах многалікіх
Няsem мы песень дар,
І тым, хто ў дні паўстання

За праўду на змаганне
Нёс ленінскі штандар,
Сцягі, агні, як зоры,
Струменяцца ў прасторы,
Іграюць, як прамень;
Над вольнаю краінай
Прасторнаю пущінай
Ідзе наш ясны дзень.

Да зброй! Да зброй!
Да зброй! Да зброй!
Да зброй! Да зброй!
Да зброй! Да зброй!

НАРОДАМ СССР

Быў час небяспечны, трывожны, --
У дзверы Совецкай зямлі
Ламаліся ворагі, ішлі
На гарады нашы, пожні.

Была іх вялікая сіла,
І моцна сцікалі гужы
Бандыты свае, з-за мяжы
І нам рыхтавалі магілы.

А мы знемагалі ў нястачы,
А мы былі ў сціску, бядзе,
І нам дапамогі нідзе,
Нас голад гнуў, холад лядачы.

Ды клікнуў кліч Ленін: «Да зброй!
На варту зямлі і свабод!
На ворага дружна ў паход!
Советы ратуйце, героі!»

І голас пранёсся, як бура,
Па ўзгор'ях, па гмахах раўнін,
І рушыў народ, як адзін,
І ворагу справіў хаўтуры.

З тых часоў мінула шмат годаў.
Рэспублікі нашы — скала,

А сілу ім дружба дала —
З'еднанаасць совецкіх нарадаў.

І я сёння — горды, шчаслівы
За нашу з'еднанаасць, сям'ю.
Радзіму да сэрца тулю,
І сказ ёй прыношу зычлівы.

Народы вялікай краіны,
Што селі ў пачэсным куце!
Няхай наша дружба цвіце,
Каб сонцам ірдзелі пуціны.

— спілків вінчуків між чалі А
Дзяржынскімі кіровічамі

Міжнародны міжпарт — гандзі і
Союзу сельскага хутора, які
заснавалі кілька падамів
для збору падамів у сельскіх агрофінансовых установах

Дзяржынскімі кіровічамі
Союзу сельскага хутора, які
заснавалі кілька падамів
для збору падамів у сельскіх агрофінансовых установах

ДА ВЫБАРАУ ПА СТАЛІНСКАЙ КАНСТЫТУЦЫІ

Я за тых падам свой голас,
Хто працуе чэсна, дбала,
Хто кладзе трудоў нямала,
Каб жыццё закрасавала,
Як дзянніца мая;
Хто, адмёўшы твань старую,
Ідзе ў далеч маладую,
Хто гартуе баявую
Моц нашаму краю;
Хто ў час кожны і хвіліну
Стаць гатовы за айчыну,
Каб зламаць хрыбет змяіны
Шкоднікам і гадам;
Хто на полі, на заводзе,
Як вясенняе разводдзе,
У стаханаўскім паходзе
Ідзе новым ладам, —
Я за іх падам свой голас.

ДЭПУТАТУ
БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Гонар нашаму народу,
Радасць беларускім хатам:
Першы маршал даў нам згоду,
Каб быць нашым дэпутатам.

У парыве шчырым, дружным
Падтрымаем мы ўсе Кліма,
І пашанаю акружым
Цябе, маршал наш любімы.

На моц нашу, абарону,
Папрацуем мы багата
І для Арміі Чырвонай
Стол накрыем, як у свята.

Скажаш — і пад сцяг паходны
Непарушнай станем сілай.
Дык жыві-ж ты, Клім наш родны,
Слаўны маршал Варашилаў!

Гонар нашаму народу,
Радасць нашым сёлам, хатам:
Першы маршал даў нам згоду,
Будзе нашым дэпутатам.

ІДЗІ!

Стаміўся ты, дружа, знямог
І выбіўся з сіл.
Ты шмат перамераў дарог
Між пустак, магіл.

Ішлі поруч ночы і дні,
Шумелі вятры,
І вабілі зорак агні
І лесу шатры.

І песні ліліся наўкруг,
Разносячы сум,
І сам ты, закуты ў ланцуг,
Піў сок горкіх дум.

Снаваліся мары і сны
І ткаліся ў ткань,—
Прывабныя чары вясны
У юнацкую рань...

Прайшоў ты вялікі разлог —
Прысядзь, адпаачынь:
Наперадзе многа дарог
І шмат далячынь.

Мінуліся ночы, імгла,
І сум былы змоўк.

Другая дарога лягла,
Як золак, як шоўк.

Зірні на яе — шырыня,
Бясконцы блакіт!..
Сядлай-жа ў дарогу каня.
Дзе меч твой і шчыт?

Беларускія народныя
песні на сюжэце як
«Лісава» — від імкнення
чалучаса ў ліс йаўле
Чырві Ганст таго вед.

ПЕРАДВЫІАРНАЕ

Паважна так і урачыста
Гамонка сялянскіх бясед.
Сышліся на сход усе чыста,
Каб выбраць Вярхоўны Совет.

Вялікая-ж гэта падзея —
Ёй сведкай не быў яшчэ свет:
То новая зорка ірдзее
І свеціць на тысячи лет.

У Сталінскім мудрым законе
Дзівосныя мары жывуць,
Што праўдаю сталі сягоння,
Што к шчасцю народы завуць.

Разбіты старыя скрыжалі,
Адвечнае знішчана зло.
Шырокаю сонечнай хваляй
Разліта навукі святло.

Прапробена свету на дзіва
Работа за дваццаць гадоў:
Узораны новыя нівы,
Гмах новых шуміць гарадоў.

Праз немарач, дзебры і скалы
Дарогі-палотны ляглі,

І носяць паслушна каналы
З калгасным дабром караблі.

Праэрэзаны нетры і горы,
Парушан іх сон і спакой,
І вынікла новае мора,
Пакорнае волі людской.

І наперакор перашкодам
Стыхійную сілу зямлі
На службу совецкім народам
У моцныя руکі ўзялі.

Нам служаць надземныя высі,
Прастор ледзяных далячынь,
І морам садоў разліліся
Бясплодныя гоні пустынь.

З галечы, з руін спусташэння,
Як волат, падняўся народ —
Нястрымная воля імкнення,
Нябачаны творчы палёт!

І гэта гранітная воля
Свой гарп набыла ў барацьбе,
Дзе першая слáунай роля
Належыць, наш геній, табе.

І лепшых людзей і герояў —
Тваіх выхаванцаў, наш цвет, —
Мы дружна і з шчырай душою
Пашлем у Вярхоўны Совет.

ПАРАД

Маршалу Варашилаву

Рад за радам чоткім крокам
Вал праходзіць малайцоў.
Маршал сочыць зоркім вокам,
Аглядае моц байцоў.

За пяхотай эскадроны
Гнуць, калышуць гулкі дол.
Перад імі сам Будзённы
Праімчаўся, як арол.

Чуць хіснуўся вус наркома,
А з вачэй плыве цяпло,
Штось з былога — ім вядома —
Пэўна ў памяці ўсплыло.

Бурнай лавай мкнуць тачанкі,
Сотні танкаў, цьма гармат...
Ці гадаў, прастор Луганскі,
Ты пра гэтакі парад?

Загуло паветра звонка,
Адгукнулася зямля...
Ну, хто пойдзе ў перагонкі
З вамі, орляя сям'я?

Маршал ветла аглядае,
Ловіць звон тых галасоў,
І прамень, як дзень, гуляе
У пасме сівых валасоў.

Хіба-ж пэўным быць няможна
З сілай грознаю такой?
Маршал зорыць час трывожны,
І ў душы яго спакой.

Слыхай — на заход, паслухай:
Чуеш ты шум патайны?
Чуеш, як воража, глуха
Сунеца ценем разруха —
Постаць пажараў, вайны?

Слыхай — на заход, паслухай:
Чуеш, як вые шакал?
Злодзей разбойніцкім крокам
Лезе і навідавоку
Правіць крылавы свой шал.

ВОРАГ НЕ ДРЭМЛЕ

Стань, глянь на заход, паслухай:
Чуеш ты шум патайны?
Чуеш, як воража, глуха
Сунеца ценем разруха —
Постаць пажараў, вайны?

Слухай — на Усходзе Далёкім:
Чуеш, як вые шакал?
Злодзей разбойніцкім крокам
Лезе і навідавоку
Правіць крылавы свой шал.

Чуеш, як ляскаюць косці?
Голад вандруе ў паход.
Ліха няпрошанай госцяй,
Ходзіць, аслепшы ад злосці,
Ладзіць пусты харавод.

Чуеш ты — гар'ю дыхнула?
Бачыш ты — пыл і імжа?
Цень паўстае Калігулы,
Бой барабаннага гулу
Коціцца з-за рубяжа.

Прошласці смродныя трупы
Пошасць па свеце нясуць,
З жорсткай развагаю, тупа
Нішчаць сядзібы, халупы, —
Супраць жывых паўстаюць.

Бродзяць зладзюгі сукрыта,
Шпегі і зграі начніц,
Змовы вядуць ядавіта, —
Слінай шалёнай разліта
Злоба замежных сталіц.

Ткуць на нас ворагі сеци,
Зброю куе на нас зброд.
Цесна ім з намі на свеце:
Сонца іх нашае слепіць,
Гне іх наш росквіт, узлёт.

Падаюць гнілі падпоры —
Часы паклалі свой знак.
Чуюць пагібель пражоры:
Гаснуць іх сонца і зоры,
Тоне ў імgle іх маяк.

Станем-жа чуйна на варту
Нашай зямлі і граніц!
Стрэнем іх сталінскім гартаам,
Біць будзем крэпка, упарта
Дзікіх вандалаў, начніц!

ДЗЕД і ўнук

Дзед Міхалка і ўнук Грыша —
Прыклад дружбы ў хаце.
Дружба ім законы піша,
Дружба грэе іх, калыша,
Ну, як тая маці.

Яны ўсюды неразлучны —
На дварэ, на печы;
Яны знайдуць момант зручны
Для гамонкі, песні гучнай
І для кожнай рэчы.

Дружба крэпкая навекі
Лучыць дзеда, ўнука;
Ды сягоння на час нейкі
Двум дружакам небяспека —
Сочыць іх разлука.

Дзед убраўся, як у свята,
І падмаладзіўся,
Боты вычысціў багата —
Гэтак ззяюць зухавата,
Што ўнук аж здзівіўся.

На дварэ-ж Мышак і Гнеды
Запрэжаны шугам.
— Ну, брат Грышка, дык я еду!..

Пазірае ўнук на дзеда,
На старога друга.

І гаворыць дзеду Грышка:
— Эх, дзядок, як шкода!
Табе восемдзесят з лішкам,
А мне толькі дзесяць блізка,
Дык пазыч мне годаў.

Я таксама з усёй сілай
Крыкнуў-бы раз-по-раз:
Родны Сталін, любы, мілы,
І ты, маршал Варашылаў! —
Наце вам мой голас!

жылін ғи жүң жақшай
жылда віседі ал

жылда Түнек шаршалы
бакалы же жалғас да
маниш с түштікшілдік зәйт
жепе жақшадың да
жылдың сим ғылесін ал.

Жылдың сим ғылесін ал

ЖЫВЕ РУСТАВЕЛІ

Ні буры, ні віхры, ні чорныя годы
Яго не здалелі:
У сказах-былінах, у думах народа
Жыве Руставелі.
У чистых крыніцах натхнёнага слова,
У песеннай трэлі,
Для вечнасці, спетай баянам сурова,
Жыве Руставелі.
У ясных зарніцах пяснярскага дара,
Што ў далях ірдзелі,
У гуках дзівосных, у казачных чарах
Жыве Руставелі.
У строфах пра «Віцязя ў тыгравай скурь»,
Якіх 'шчэ не мелі,
У образах яркіх, ярчэй ад лазуры,
Жыве Руставелі.
У светлых імкненнях, чым сэрца людское
Гарыць і гарэла,
У шуме змагання, у цішах спакою
Жыве Руставелі.
Цудоўныя струны у Грузії роднай
Даўно празвінелі,
Пад сонцам совецкім народам свабодным
Расцвіў Руставелі.

Беларусь — народъ імя не менею.

Свободы земли землемі

Даёшь твой земель землемі

КОМСАМОЛЬЦАМ

Аб змене чырвонай даўно грыміць слава.

Здабыў ты законнае права,

Атрад баявы комсамольскі, на гэта.

Вы ў першых шарэнгах са звонкаю песняй

Напорна ішлі, як прадвесне,

На штурмы стыхіі пад сцягам Советаў.

Крышыліся скалы пад вашым напорам,

Вы смела ўзімаліся к зорам,

Каб Сталінскім шляхам прабіцца ў вышыні.

Вас ведаюць тундры, тайга, Запаляр'е,

Гарачы пясок Аму-Дар'і,

Суровы Памір, Кара-Кума пустыні.

Вас ведаюць нетры зямлі і глыб мора,—

Усюды ішлі вы ў дазоры,

І голас ваш звонкі ўзіміаўся над долам.

І ведае вораг, ліхі чужаніца,

Як моцна стаіць на граніцы

Адданая мужная раць комсамола.

І ўсюды, дзе толькі вас партыя звала,

Ішлі вы, як буры навала,

З парывам юнацкім, з адважнаю воляй.

А следам за вамі пачэснай дарогай
Нязменна ішла перамога,
 Як моладасць ваша, як светлая доля.
Дык з Новым-жа годам вітаю вас шчыра!
Няхай яшчэ вышай і шырай
 Узносіць вас юнасць у ясныя далі,
Каб новаю сілай і новым узлётам
Была ваша справа, работа,
 Каб новая песні пра вас мы складалі.

ПАД СЦЯГАМ ЛЕНІНА — СТАЛІНА

Нас дружба народаў навекі злучыла;
У нашым еднанні мы — грозная сіла, —
 Няма для яе перашкод!
Пад ленінска-сталінскім сцягам і словам
Мы сонечным шляхам, чаруючым, новым,
 Ідзём несупынна ўпярод.
Хоць шлях наш і трудны, хоць ворагаў многа,
Мы скінем з дарогі астаткі гнілога —
 Ці-ж ім запыніць наш паход?
Гранітную сілу куе мудры Сталін.
Дзень пройдзе — і болей іскрыстых прагалін,
 Год пройдзе — і вышай узлёт!
Нас дружба народаў навекі злучыла;
У нашым еднанні мы — грозная сіла, —
 Няма для яе перашкод!
Жыві-ж ты, з'еднанасць і дзень златакудры!
Жыві, правадыр наш, бясстрашны і мудры!
Жыві ты, совецкі народ!

СТАЛІН, ПАРТЫЯ і НАРОД

Цёмныя ночы, дні ліхалецця
Ткалі нам гора, бяду;
З дымам пажараў гойдаўся вецер,
Хмар наганяў грамаду.

Грозна грымелі, глуха стагналі
Горы, даліны, лясы;
Клаліся густа засевы сталі
Ў краплях крываю расы...

Глянь ты на стэпы, глянь на дарогі,
Сонца і ветра спытай:
Хто сабраў сілу для перамогі?
З кім быў рабочы, ратай?

Сонца адкажа: Ленін і Сталін!
Вецер пацвердзіць: яны!
Разам з народам волю кавалі
Партыі славнай сыны.

* * *

Шумна праходзяць творчыя годы,
Буйна растуць гарады,
Пышна буюць новыя ўсходы —
Ленінскі сеў малады.

Выйдзі на поле, глянь, падзівіся, —
Гмахі бязмежныя ніў,
Рэкі ў каналах дружна зліліся,
Морскі шугае разліў.

Высі надзем'я поўны гаворкі —
Песень матораў без слоў.
Гэтакіх быстрых, гэтакіх зоркіх,
Дзе яшчэ знайдзеш арлоў?

Армія наша — гордасць краіны,
Сіла надзейная, шчыт.
Партыя, ўрад наш — мы ўсе адзіны, —
Непераможны граніт.

Нам паслухмянья рэкі і моры,
Арктыка шле нам паклон.
Свецяць над намі сонца і зоры —
Сталінскі ясны закон.

Хто-ж даў народам столькі разгону?
Хто іх у высі падняў?
Пад большэвіцкім сцягам чырвоным
Сталін нас дружбай абняў.

Сее ён, сейбіт, промені згоды,
Каб красавала зямля.
Сталіну слава! Доўгія годы
Сэрцу краіны, Крэмля!

СЛАВА ГЕРОЯМ!

Такой эпапеі, герояў такіх
Не чулі мы ў казках, у кнігах.
Совецкая ява дала чацвярых,
Што свет скалыхнулі на крыгах.

Бязлюдная пусташ, бяскрайны прастор
І дзёбры ільдзістага поля,
Дзе буры жахліва вядуць разгавор,
Дзе грозна стыхія сваволіць;

Дзе жудкая цемра па месяцы тры
Вартуе глухія абшары,
Ды сполахі ў небе стаўляюць шатры
Пад громы лядовых удараў.

Ці ёсьць дзе на свеце узор хоць адзін
Такое адвагі і волі —
Скарыць сваёй сіле капрызы ільдзін
І славы здабыць яшчэ болей?!

Чатыры героі дзесяткі другіх
Далі нашай слаўнай краіне,
«Таймыр» і з ім «Мурман» прыплылі ўдваіх,
А Власаў шлях значыў к ільдзіне.

Такія героі ёсьць толькі у нас,
Дзе ясна акрэслены мэты...
Плеяды герояў! Вітаю я вас,
Вас, сталінскім сонцам сагрэтых!

ШЧАСЛІВЫМ ЖАНЧЫНАМ

Па-над лесам, па-над долам
Знікла мжа і цень.
Гарадам, калгасным сёлам
Свеціца ясны дзень.

Я не чую песень жалю,
Смутку дзён ліхіх,
Што ў жніво жанкі спявалі
На шнурах пустых.

Я не чую ў полі плачу
Стомленых дзяцей,
Млявых постасей не бачу
Паднявольных жней.

Паў у прошласць гнёт суровы,
Цяжкі лёс жанок.
На калгасным полі новы
Жнеі ўюць вянок.

І складаюць песні-краскі
Аб жыцці сваім,
Што праз сненне, мары, казкі
Ледзь мільгала ім.

Свеціца вочы іх, як зоры,
Радасцю гараць.

А прасторы-ж! а прасторы! —
Люба пазіраць!

Замлявае ў далях сініх
Шырыня, размах.
Свет шырока ім расчынен,
Вольны ўсёды шлях.

Па-над лесам, па-над долам
Знікла мжа і ценъ.
Дочкам горада і сёлаў
Свеціць новы дзень.

Прахам стаўся лёс прапалы,
Гнёт заклятых дзён.
Герайіні працы дбалай!
Вам прывет, паклон!

Ходзіць па-над нашым краем
Сонца-яснацвет.
Мы вас сёння пасылаем
У сталінскі Совет.

АЧЫСЦІЦЬ РАДЗІМУ АД ГНОЙНАЙ ЗАРАЗЫ

Легенда народа стварыла Іуду,
Як вобраз агідана твары,
Як гнусную постась прадажнага бруду,
Як сімвал апошній пачвары.

Сягоння паблекла фігура Іуды
Прад бандай з трацкісцкага блока:
Такіх ліхадзеяў, такое паскуды
Яшчэ і не бачыла вока.

Іуда чысцейшы ад іх у стократы:
Павесіўся сам на асіне.
Вы-ж, смродныя трупы, а вы, зброд пракляты,
Вы чым заплацілі айчыне?

Народ вас пытае, — давайце адказы!
Яго-ж адказ толькі адзін:
Ачысціць радзіму ад гнойнай заразы
І ўбіць ёй асінавы клін.

ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ

У бітвах, у громах навалы і бур
Узводзілі Ленін і Сталін той мур,

Што стаўся мацней і цвярдзей за алмаз,
Што Арміяй горда завеца у нас.

Чырвоная Армія — гэта скала,
Адвага герояў і зоркасць арла,

Ахова свободы, яе меч і шчыт;
Чырвоная Армія — гэта граніт,

Жалезная воля і сіла зямлі,
Дзе новае сонца і зоры ўзышлі;

Чырвоная Армія — грозны народ;
Чырвоная Армія — мужнасці ўзлёт,

Што ўзносіць у высі, якіх не знаў свет;
Чырвоная Армія — лепшы наш цвет,

Вялікага сэрца гарачая кроў
І наша бязмежная гордасць, любоў;

Чырвоная Армія — наша краса,
Для ворагаў Армія наша — граза!

Жывеце-ж, красуйцеся, сокалы, львы!
Вышэй узвівайся, наш сцяг баявы!

ПАСЛЯ ЗІМЫ

Вышла з халоднай пасцелі зямля,
Нібы пасля цяжкай хваробы.
Поле пустое, сырая ралля —
Ніякай украсы, аздобы.
Снегам прымяты галінкі хвайн
На ўскрайку знямелых палеткаў.
Прэлае лісце сярод раўчавін —
Бяздушнай зімы недаедкі.
Сям-там засохлых раслін цыбуры
Схіліліся мёртва над долам.
Ходзяць па полі сіроты-вятры,
К зямлі прыпадаючы чолам.
Шэпчуць ёй ціха: «Не плач, не тужы —
Мінула тваё амяртвенне!
Сонца развее дыханне імжы
І новае вытча адзенне,
Рунню засцеле гмах шэры палёў,
Акрые шаўкамі даліны.
Будзеш мець выгляд, зямелька, ты зноў
Вясёлай красуні-дзяўчыны».

ЧУВАЦЬ ВЯСНА

Не сышлі яшчэ з нізіны
Роспісы зімы,
Скуты холадам даліны,
Луг ляжыць нямы.

Але зрок нябёс яснее,
Больш і больш святла,
Жыватворчая надзея
Землю абняла.

Белы пух атрэслі з шапак
Хвойнікі, ляскі,
А іх зацішкі, як запек,
Туляць дол, пяскі.

Лашчыць сонца твар узгоркаў,
Сушыць след іх слёз,
Што струменяцца разоркай
Да знямелых лоз.

Па-над лесам ходзіць шолам —
Хмельны зоў вясны,
І разліты навакола
Жыцця мары-сны.

Весялей у вочы свету
Зораць стрэхі хат.

Эй, калгаснік, помні лета,
Варушыся, брат!

У надзем'ї, як жалейка,
Сонцу ў лад і ў тон
Сыпле птушка-чарадзейка
Перших песень звон.

МАЙ

Сышлі халодныя туманы,
Заслоны шэрыя смугі,
І недалёк ён, дзень жаданы,
Сусветны госьць наш дарагі.

Як пасмы золата, праменні
Бруяцца з сіняй глыбіні,
І сеюць радасць поўнай жменяй
Іх жыватворчыя агні.

У ззянні песцяцца бярозы,
Галлё спусціўши да зямлі,
І роняць сокі — шчасця слёзы —
На зaimшэлъя камлі.

Вандроўнік-вецер выганяе
На неба стадка лёгкіх хмар,
Ідзе ў абходы, аглядае
Зямлю, як дбалы гаспадар.

І ўсюды кіне сваё вока,
Шушукне штосці хвайнікам
І падыхнє, ды так глыбока,
Паблёклым травам, лазнякам.

Зямля ў надзеі ажывае,
Глядзіць красуній маладой.

Ідзе жыццё насустрач Маю,
Ідзе вясёлай грамадой.

А разам з ім і мы ўсе чыста,
Дзяцва совецкіх гор, раўнін,
Сустрэнем свята урачыста
І скажам дружна, як адзін:

«На барацьбу, народы свету!
За намі смела крок у крок:
Адна дарога ў нас і мэта —
Дзень вашай волі недалёк!»

МАЙСКАЕ СВЯТА

Па совецкіх гарадах, па сёлах
Ходзіць Май расквечаны, вясёлы,
Ходзіць смелым крокам,
Зорыць ясным вокам.

Дзе яго сустрэнуть больш пачэсна?
Дзе так радасна квітнеюць весны?
Дзе, у якім краі
Так прывольна Маю?

Не, няма другой такой краіны,
Дзе-б шырэй пралеглі пуцявіны,
Дзе-б так ветла далі
Вабілі, ласкалі!

Працярэблены шляхі, прагалы,
А па іх ідзе народ удалы,
Дружбаю з'еднаны,
Партыі адданы.

І няма імкненням перашкоды,
Славаю авеяны паходы,
Смелая палёты
Увысь, у ясноты...

Ходзіць Май, краіну аглядае,
А байкоў чырвоных моц якая:

Першы маршал скажа —
Зломяць сілу ўражжу!

На прастор ідзе мая краіна
З песняю юначай, салаўінай.
Свеціць па старонцы
Сталінскае сонца.

Па совецкіх гарадах, па сёлах
Ходзіць Май расквечаны, вясёлы,
Ходзіць смелым крокам,
Зорыць ясным вокам.

ДЭПУТАТУ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Як светлае ранне,
Абнятае сонцам,
Расходзіцца радасць
Па нашай старонцы.

І кожны ўсхватёван,
І кожны узнят:
Ён, родны наш Сталін,
Ён — наш дэпутат!

Напоўнены сэрцы
Пачуццем высокім;
Нас гордасць шугае
Патокам глыбокім.

Шуміць наша радасць,
Як майскі парад:
Праслаўлены геній,
Ён — наш дэпутат!

Падымем-жа вышай
Чырвоныя сцягі,
Дастойнымі будзем
Вялікай увагі,
Каб Сталін любімы,
Зірнуўшы на нас,
Сказаў-бы: «Хвалю я,
Таварышы, вас!»

ДЖАМБУЛУ

Ад снежных вяршалін Каўказа, Паміра,
Як гордасць шчаслівых аулаў,
Грыміць многаструнная звонкая ліра,
Сімфонія песень Джамбула.

Дзівосныя песні яго — зараніцы,
Што ззяюць у яснай лазуры,
Што сыплюць вясёлкі, святло бліскавіцы,
Сатканыя з сонца і буры.

У іх дыша свежасць, юначая сіла,
І мудрасць у іх Қазахстана,
Імклівасць патокаў, арліныя крылы
Чаруючых думак баяна.

Плывиць яго песні ад краю да краю
Натхнёна, свабодна, прачула,
Дзядулю Джамбула я шыра вітаю,
Вітаю акына Джамбула!

Вітаю я партыю, Сталіна геній,
Што круг наш глухі разамкнулі,
Што сеюць народам для дружбы праменні,
Што нам падарылі Джамбула.

ВЫШЫНЯ БЕЗЫМЕННАЯ

Яшчэ яна ўчора была Безыменнай,
Сягоння ўвесь свет яе знае.
Для нашай Радзімы Совецкай свяшчэннай
Яна — гара наша святая.
Пачуцці і мыслі народаў свабодных
Лунаюць на Усходзе Далёкім,
І воінаў нашых, любімых і родных,
Вітаюць з геройствам высокім.

* * *

Жахнуў агонь бандыцкай зграі
Пад Безыменнай вышынёй.
Сляпіцай лезуць самураі
І пагражаютъ нам вайной.

Ужо святая кроў праліта
Герояў, нашых вартавых.
Няхай-жа ведаюць бандыты,
Што гэта кроў падзе на іх,

Што мы па Сталінскому слову
Усе паўстанем, як адзін,
Супроць разбойніцкае змовы
Сталіц варожых і краін.

Няхай на лбе сабе запішуць
Майстры разбою тых сталіц:
Паломяць каркі, зубы скрышаць —
Ім не прайсці наших граніц!

Няхай-жа вораг тупарылы
Запомніць раз і на ўвесь час,
Што ён, апроч свае магілы,
Нічога больш не знайдзе ў нас.

СІЛА МАЛАДАЯ

Што ні дзень, што ні час
Наша сіла расце,
Сіла маладая.
Хто ні гляне на нас,
Сам, як май, расцвіце,
Юнасць прыгадае.

Як разводдзе вясной,
Як той шум баравы,
Ідзе сіла гэта,
Бо суровай вайнай
Кован дух баявы,
Сталіным сагрэты.

Бездань сініх вышынь,
Дзікай Арктыкі лёд
Добра нам вядомы.
Нам няма далячынь,
Нам няма перашкод,
Нас не спыняць громы.

А дарог-жа, дарог,
Ды прасторных якіх,
Што яснотай дышуць!
Не шкадуй толькі ног,
Сіл сваіх маладых,
Ды ўздымай сцяг вышай!

Свет збянтэжан стары
І са страхам глухім
На нас паглядае.
Мкне, бы камень з гары,
Нестрымана нікім,
Сіла маладая.

Ну, ды дзе і калі,
У краіне якой
Хто меў столькі волі?
На Совецкай зямлі
Грае бурнай ракой
Наш разгон саколлі.

А хто зробіць замах,
Каб спыніць наш разгон
І не даць нам ходу, —
Будзе змецен, як прах,
Будзе выкінут вон,
Не паўстане зроду.

Што ні дзень, што ні час
Наша сіла расце,
Сіла маладая.
Хто ні гляне на нас,
Сам, як дзень, расцвіце,
Як усмешка мая.

Я — БАЕЦ ЧЫРВОНЫ

Шлях мой слáуны і шырокі,
Выпаў гонар мне высокі:

Я — баец чырвоны.

Я не знаю большай чэсці,
Як святы доўг чэсна несці —
Стаць на абарону;

Вартаваць свой край, граніцы,
Як вачэй сваіх зяніцы,
Як наш скарб бясцэнны.

Бо я знаю — землі нашы,
Горы, моры, нівы, пашы
Для ўсіх нас свяшчэнны.

За іх кроў бацькоў праліта.
Праз гарніла мук здабыта
Наша доля, воля.
Бо на гэтых землях, нівах
Мой народ жыве щасліва,
Як не жыў ніколі.

І я, радасны, вясёлы,
Іду ў Армію — у школу
Сталінскае складкі.
Я ўсяму народу, краю
Урачыста абяцаю:
Для радзімы-маткі

Сіл сваіх не пашкадую,
Волю ўзброю маладую
На пачэнай варце.
Каб сам маршал Варашилаў
Мне сказаў з усмешкай мілай:
— Малайчына, браце!

Беларускія пісні
з аўтографамі імператара
Аляксандра ІІІ
і імператрыцы Марыі Феодоровны
Балашова

У СУХМЕНЬ

Злегла воўнаю густою
Цемра ночы над зямлёю.
Цішыня. Цяплынь.
Скрозь прагалы хмар кашлатых
Зораць зоры, як дзяўчата,
З цъмяных далячынь.
Лес стаіўся нерухома,
Нібы ловіць голас грому
З тых далёкіх хмар.
Дзесь гуляюць бліскавіцы,
Цемру гушкаюць зарніцы,
Родзяць слодыч мар.
І зямля заціхла нема,
У турбоце яе дрэма, —
Эх, каб дожджык ёй!
Нібы ў тон яе журботам
Пад застрэшкай, каля плоту,
Пчол гамоніць рой,
Ды так ціха, ды так глуха!
У tym гудзе чуваць скруха
Ці то жаль зямлі.
Дзесь цвіркун бесперастанку
Цягне сумную спяванку
У густым галлі,
Ды ўстрывожана пташина
Па-над рэчкай у нізіне
Свісне, бы ў кларнет.

Праплыве гук баязліва
Па-над лугам, па-над нівай
У знямела свет,
Ды зноў ціха - ціха стане.
Ночка ў чорным сарафане
Робіць свой абход,
Расчыніўши акяніцы
Ясным зорам і зарніцам,
Люстру ціхіх вод...
Хмары ходзяць і знікаюць,
А зарніцы ўсё бліскаюць,
Аж трасеца цьма.
А зямля глядзіць гаротна
На бясплодныя палотны —
Не, дажджу няма!

ВУСЦЯНСКІ ГРУД

Грудок удалы я сабе абраў,
І часта ў вольныя часіны
Саджуся там каля хваіны,
Гляджу ды слухаю навіны,
П'ючы мяды лясоў і пахі траў.

Не славіща багаццем мой грудок,
Але ён прости і адкрыты,
Сіўком, чаборыкам спавіты,
Дзе пчолкі звоняць самавіта,
Збіраючы па кропельцы мядок.

Гваздзічка белая рассыпана вакол —
Нібы махрыстыя сняжынкі
Ляглі на тонкія націнкі,
Прыгнуўшы кволыя раслінкі,
Аздобіўшы пясчаны гэты дол.

З грудка відаць прыгожы краявід,
У ткань атулены сінечы.
Унь гурт дубоў шырокаплечых —
Стаяць, нібы на нейкім вечы,
І сонейка узносяць на свой шчыт.

А там лугі па Свіслачы ляглі
З іх купамі лазы, алешины,

І астраўкі, і пустак плешы,
Дзе сіняваты шоўк развешан,
Што выткалі ім подыхі зямлі.

А па лугах паходжаюць буслы,
Сурдут надзеўшы чорнапёры;
Агледзяць ніз і касагоры,
Як землямеры-рэвізоры
Цінейкія важнецкія паслы.

Брыльянтамі паблісквае раса,—
Сляды, дзе пройдзе паляўнічы,
Шукаючы ў тым лузе дзічы.
І колькі радасці ў ablіччы,
Калі ён спойме часам бекаса!

З грудка мне ўсё відаць і ўсё чутно:
І трактар дзесь з-за Балаchanкі,
І гром сталёвае крыланкі,
І спеў дзявоочы з Беразянкі,—
А неба ўсцяж—блакітнае акно.

З свайго-ж грудка ў засушлівия дні
Гляджу ў акно гэта на хмары
І падпадаю пад іх чары:
Вачэй не зводжу з іх гушчары,
Дзе гром грыміць і ўспыхваюць агні.

Цяпер жыву ад Вусця я ўдалі,
Сяджу між кніг, чарніл, паперы.
На думкі прыдуць лес і зверы,
Грыбы і рыба на вячэрү,
Прастор і скарб калгаснае зямлі.

А з думак тых звіваецца вянок;
У ім цяплынь і голас лета,
І дол, праменнямі сагрэты,
І мары мірныя паэта —
То дар табе, Вусцянскі мой грудок!

ЧЫРВОНАСЦЯЖНАМУ КОМСАМОЛУ

Вас Ленін вялікі
Да працы заклікаў
І даў запавет:
Змагацца за волю,
За новую долю,
За новы наш свет.
Ён даў вашай сіле
Арліныя крыллі,
Адвагу вам даў,
Агонь негасімы
У сэрца закінуў
І шлях паказаў.

Прайшлі весны, прайшлі зімы —
Трудныя гады,
І раслі, мужнелі КІМ'а,
Як граніт, рады.
Гартаваў ён сілу, волю
На франтах вайны,
На совецкім вырас полі
Цвет-краса буйны.
Сталін, бацька клапатлівы,
Думкай, сэрцам з ім...
Расцвітай-жа, наша ніва,
І жыві, наш КІМ!

* * *

Краіна родная! Адна ты,
Адна ты ў свеце, як скала.
Твой чэсны сцяг высока ўзняты,
Як крыллі горнага арла.
І чуйна ты на варце міру
Стайш, як грозны вартавы,
У бездань зрынуўшы куміра,
І не схіляеш галавы.
А час прраб'е, і голас брані
Пачуеш ты каля граніц,
Твае народы ўсе паўстануць
Гразою гнеўных бліскавіц.

Праз горы і хмары,
Праз снежную муць
Арлы-комсамольцы
Высока лятуць.
Іх зоркія вочы,
Адсветы зарніц,
Глядзяць, не прапусцяць
Ліхіх чужаніц.
На варце краіны,—
На сушы, ў марах,—
Байцы-комсамольцы
У першых радах.
У працы, у бітвах
Не гнецца іх стан,
Адвагу іх, волю
Засведчыў Хасан.
Вас Ленін заклікаў,
Вас Сталін вядзе.
Такіх сакалятаў
Не знайдзеш нідзе.
Няма перашкод вам,
Няма далячынь.
Вітаем герояў,
Дачоқ-герайń!

РОДНАЙ КРАІНЕ

Мы з гордасцю і радасцю глядзім
На сонечны свой шлях,
Не пройдзены ў гісторыі нікім,
Не бачаны ў вяках.

Нас Ленін вёў праз буры і агні,
Як волат і баян.
У памяці не меркнуць тыя дні,
Жыве між нас тытан!

Алмазамі, рубінамі сляды
Дарог яго гарашь.
Як радасна цябе, край малады,
Сягоння прывітаць!

Такі прастор, куды я ні зірну!
Так цвёрд і смел твой крок!
Бурліць жыщё, шуміць, як увясну
Нястрыманы паток.

Снапы твайго іскрыстага святла
Расходзяцца шырэй.
Узносяцца краіна, як скала,
Усё вышай і дужэй.

Хай свет стary вайнай на нас ідзе,
Каб наш спыніць разбег, —
Спакойны мы, бо Сталін нас вядзе,
Наш геній, наш стратэг.

— Стойка сілабічна, іскобі
— вільне упражненне пісні
— звільненість від залежності від
— музичного інструмента

— вільне ю пісністю, вільне
— вільне життя, вільне від
— залежності від інструменту

ПАД СТАЛІНСКІМ СОНЦАМ

Узы́йдзі на гору, браце,
Глянь ва ўсе бакі —
Светла стала ў нашай хаце,
А прастор які!

Заірдзелі ў сонцы далі
Пурпурам зары,
І навек папрападалі
Панскія двары.

Зарунелі буйна нівы,
Зацвілі сады,
Поўніць гоман, спеў шчаслівы
Сёлы, гарады.

Ходзіць сіла маладая, —
Дол пад ёй дрыжыць.
Не гаруе, не гадае
Чалавек, як жыць.

Вольны ўсе яму дарогі,
Толькі йдзі ўпярод, —
Не далі таго і богі,
Што ўзяў сам народ!

Паглядзі — гараша вясёлкі,
Сыплюсь бліск з Крэмля,

А герояў родзіць колькі
Новая зямля!

Людзі дружбаю абняты —
Шмат дзівосных змен!
Нам сягоння стаўся братам
Таджык і туркмен.

I ідзе гасцінна ў дэверы,
У чум, кішлак, аул,
К нам Шэўчэнка, Руставелі,
Пушкін і Джамбул.

У еднанні, дружбе, згодзе
Нацый і плямён —
Усе мы у адным паходзе,
Наш адзін закон.

У еднанні гэтым — сіла,
Наша моц, свято,
Рух няспынны, быстракрылы,
Ворагу на зло.

Не пазнаць зямлі сягоння!
Глыб яе і шыр
Сам адзначыў у законе
Мудры правадыр.

Сам ён, геній ясназоры,
Даў ёй ход, размах
I праз нетры, пушки, моры
Нам праводзіць шлях.

НА НОВАЙ ЗЯМЛІ

Ляжыць широкая дарога,
Вакол простор, і я іду,
Іду, нясу пачущя ѿ многа
І ясных думак чараду.

Уздоўж дарогі чынна з краю
Слупы стаяць у два рады,
І, нібы гуслі-самаграі,
Звіняць іх струны-правады.

Куды ні гляну — шыр і воля,
Дзе лес ды неба ставяць тын,
Нідзе мяжы не згледзіш болей,
І зніклі быльнік і палын.

Цвітуць палі ў адзенні новым,
Гадуюць новыя сады,
І нават вецер з-пад дубровы
Шуміць на новыя лады.

Глядзіш — узносяцца будынкі
То з той, то з гэтай стараны,
І цешаць вочы мне навінкі,
І сэрца радуюць яны.

Унь там, высока па-над долам,
Развесіў хвост купчасты дым,

І лічыць час калгасным сёлам
Гудок напевам маладым.

Па ўзгор'ю поля, па раўніне
Паўзуць сталёвыя валы.
Вядзе іх бойкая дзяўчына
Ці комсамолец удалы.

А тут, дзе ўчора багна прэла,
Гнілі век-векам балаты,
Збажынка сёння зарунела,
І спее колас залаты.

На тых-жа багнах, дзікіх, сумных,
Разлёгся ўшыр тарфяны шчыт.
На ім стаяць, бы тыя гумны,
Грамады чорных пірамід.

Ідуць калгасныя падводы,
Дабро вязуць грузавікі,—
І дзед стары, сівабароды
Падацца хоча ў юнакі.

Шумяць па-новаму дубровы —
На край свой люба мне зірнуць.
Цябе, зямля ў адзенні новым,
Хацеў-бы к сэрцу прыгарнуць!

Сышлі навекі з долай злою
Галеча, сціск, зямлі палон,
Бо сцяг над новаю зямлёю
Трымае Сталінскі закон.

Імаму дзвініцкі — пісня
Меняцца якота х се дуб зірні
Вінікі сіні мясо аштыні
Лінія аштынікі дуба!

Мінскі кра-кі пісня, Мінскі
Лінія аштынікі дуба!

ПАМЯЦІ В. П. ЧКАЛАВА

Сям'я арлоў асірацела —
Арла магутнага не стала.
І сэрца цісне боль знямель:
Загінуў лепшы з лепшых — Чкалаў.

Замёр навек палёт арліны —
Арла магутнага не стала.
Лягло, як нач, на твар краіны
Жалобы горкай пакрывала.

Яшчэ гараць, як бліскавіцы,
Сляды, дзе ён кружыў учора,
А сёння Крэмль з усёй зямліцай
Утраты цяжкай дзеліць гора.

Ды смерць бяссільна над героем —
Між намі вечна жыць ён будзе,
Як наш узлёт няспынны к зорам,
І свет героя не забудзе.

СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

Да дваццацігоддзя

Безыменнай, безгалосай
Ты была, краіна.
Аб тваім гаротным лёсе
Вечер песні ў свет разносіў,
Плачучы пад тынам.

Люд твой бедны, занядбаны
Жыў у вузкіх межах,
Век галодны, абарваны,
Сеяў, жаў, касіў на пана,
Сошкай дол мярэжыў.

У сырых, куравых хатах,
Пад шум, дым лучыны,
Плёў ён лапці, світку латаў,
Праклінаў адвечных катаў,
Баяў сказ-быліны.

Неадступна, пільна, строга
Ліха вартавала,
Ды адною з ім дарогай
З клункам, з торбаю убогай
У свет вандравала.

Калыхала яго дзетак
Тое ліха-гора,

Ды з палетка на палетак
Слёзы несла шчодра гэтак,
Як пясок у мора.

Не краналі бога слёзы,
Іх не чула неба.
Гнуўся люд твой, нібы лозы,
Жыў пад страхам, пад пагрозай
Не мець куска хлеба.

* * *

Ты кроўю паліта, зямелька, багата.
І пан тут таптаўся, і кайзер пракляты.

У бляску пажараў знікалі сялібы.
Цябе асудзіла звар'ё на пагібелъ.

Ішлі генералы, паўзлі атаманы,
На вольныя гоні кавалі кайданы.

І розная нечысць брыла ўслед за імі,
Ды труп старой гнілі ніхто не падыме.

Паўсталі народы рэспублік совецкіх —
З Украіны светлай і з шахтаў данецкіх,

І з Волгі, і з Дона, і з Камы, з Урала
Магутная сіла народа паўстала.

Армяне, грузіны, башкіры, татары,
Казахі, кіргізы, як грозныя хмары,

На ворагаў лютых абрушылі сілу
І злых акупантаў дашчэнту скрышылі.

І вольнай дзяржавай, краіна, ты стала
І слайней работы зрабіла нямала.

Усюды дарогі пралеглі, як стужкі,
І ходзяць машыны, сталёвыя служкі!,

І пожні, і нівы цвітуць на балоце,
І выраслі людзі на новай рабоце.

Квітнее культура, красуюцца школы,
І песні спявае народ твой вясёлы.

На нашых заводах, на полі калгасным
Адсвечвае розум сталінскі ясны.

Настаўніку-бацьку, народам-ваякам
Ад сэруда прыносім вялікае дзякую!

* * *

Ходзіць гоман з хаты ў хату
З радаснай навінай:
Год святкуе свой дваццаты
Вольная краіна!

Разагнула стан дзявоочы
Беларусь магутна,
Пахаваўшы лёс сіроочы,
Панскі гнёт атрутны.

Збеглі з твару яе цені,
А ў вачах-аконцах
І іскрыцца, і струменіць
Сталінскае сонца.

У вянку калоссяў спелых
З жыта і пшаніцы
Яна побач з вами села,
Родныя сястрыцы,

Што адзінаццяцю зорак
Свеціце на свеце
У світанне, адвячорак,
Новай зямлі дзеци!

Свет расчынен вам прасторны,
Зняты ўсе парогі,
Каб пракласці шлях свой торны
Сталінскай дарогі.

Дык ідзі-ж, мая краіна,
Гулкай, светлай хваляй,
Узнімайся ў верхавіны
Яшчэ вышай, далей.

З новым шчасцем, з новым годам,
Родны край Советаў!
Слава ўсім тваім народам,
Дружбаю сагрэтым!

XVIII З'ЕЗДУ ПАРТЫІ

На вежах крэмлёўскіх
Высока ў прасторы,
Як водблеск жывой глыбіні,
Гараць непагасла,
Як вечныя зоры,
Вялікае праўды агні.

Над стромкасцю вежаў
Лунае шчасліва
Пачуццяў і мысляў вянок,
Сабраны любоўна,
Завіты зычліва
Рукамі мужчын і жанок.

І сэрцы, і воля,
І думы народа
Злучыліся ў плыні адной,
Як хвалі патокаў,
Як шумныя воды,
Дзе сонца гуляе вясной.

Прыхілены чуйна
І слух наш, і вочы,
І мыслямі ўсе мы ў Крэмлі,
І слухаем слова,
Як голас прадарожы,
Як мудрую праўду зямлі.

І бачым аблічча,
І бачым мы постаць
Настаўніка, друга свайго,
І чуем, як лъеца
Так мудра, так праста,
Так ясна гаворка яго.

Сям'ю баявую,
Сяброў перамогі,
Заклікаў на сход правадыр,
Каб разам адзначыць
Шляхі і дарогі,
І новыя далі і шыр;

Каб вышай узвесці
Краіну Советаў,
Умножыць яе добрабыт;
Каб грознаю сілай
Над стомленым светам
У сонцы ірдзеўся наш шчыт.

Няхай вар'яцеюць
Начніцы ў бяссіллі,
Як совы ў збуцвелым камлі:
Магутна над мрокам
Разгорнуты крыллі
Влікай Совецкай зямлі.

Вядзі-ж нас наперад
У ясныя далі,
Акрэсліўши новы размах.
Мы разам з табою,
Любімы наш Сталін,—
Адзін у нас з партыяй шлях!

ДЗЕД-ГОСЦЬ

Ходзіць дзед белабароды
Полем, лесам, пералескам,
Засцілае рэчкі лёдам,
Брыльянцістым снежным блескам

Сыпле іней на бярозы,
Туліць дрэвы лёгкім пухам,
Крые руні, травы, лозы
Белай воўнаю-кажухам.

Дзеда ўсюды носяць ногі,
І к нам прыдзе на хвілінку
Адпачыць крыху з дарогі,
Важна сеўшы на ялінку.

А ялінка!.. Чаго толькі
На яе няма галінках!
Свецяць зоркі і вясёлкі
У бліскучых павуцінках.

Тут лісічка, зайчык, мышкі,
Рыбкі, буслік доўгавязы.
А як ззяюць на ёй шышкі,
Нібы ў іх гарашь алмазы!

Каля ёлкі карагоды,
Песні, гутарка жывая...

А той дзед белабароды
Толькі ў вусы смех пускае.

Дык рассунем кола шырай,
Патанцуем на памосце,
Песний звонкай, песний шырай
Прывітаем дзеда-госца.

Мэдэгжилэгээс бол х
хөхийн хэмээ мөч. Ойн болт
Любимыи звонок изогнёт звук,
запечатан мечеватой
Любимыи звонок изогнёт звук
запечатан мечеватой

БАЯНУ-КАБЗАРУ

У тваіх вачах,
Двух глыбозных, як неба, крыніцах,
Я чытаю шлях,
Багатырскі ўзмах
У вышыні, дзе свеяць дзянніцы.

Ты прайшоў яго,
Як асілак-змагар непахісны,
І атню твайго
Не згасіў ніхто, —
Прахам паў твой тыран ненавісны.

І расце адзін
Пустазёл на магіле тырана.
Пра яго ўспамін —
Горкі дым, палын
І страхоцце пустога кургана.

А ты жыў, кабзар,
І жывуць твае песні на свеце.
І табе, пясняр,
Зносяць песень дар
Твае вольныя ўнукі і дзеци.

І прыносяць іх
Усе народы Советской краіны,

Што з крыніц тваіх
Пілі ў цяжкі міг,
Як блукалі вякі без пущіны.

Наш прастор-абшар
Ззяе сёння, як золак у сонцы,
І баян-кабзар
Свой разносіць дар
Па ўсёй чыста Совецкай старонцы.

У тваіх вачах,
Двух глыбозных, як мора, крыніцах,
Я чытаю шлях
І арліны ўзмах
У прастор, дзе гарашь зараніцы.

Лістопад, листопад
Лістопад, листопад

Лістопад, листопад
Лістопад, листопад, листопад
Лістопад, листопад

КЛЯТВА

Прад народам і радзімай
Клятвай вернай, нерушымай
Паклянуся я.

Сцерагчы маю краіну,
Як мой скарб святы, адзіны,
Паклянуся я.

Вартаваць яе граніцы,
Як вачэй сваіх зяніцы,
Паклянуся я.

Для яе спакою, волі
Не жалець сябе ніколі
Паклянуся я.

Для яе красы і славы
Чэсна ў бой ісці крывавы
Паклянуся я.

Хто і дзе-б ні быў злы вораг.
Біць яго на сушки, моры
Паклянуся я.

І захоўваць тайну свята
Ад людзей ліхіх, зачтых
Паклянуся я.

Быць заўсёды беззаганным,
Доўг свой помніць пастаянна
Паклянуся я.

Клятву споўніць нерушыма
Перад Сталіным, радзімай
Прысягаю я.

ІІІ. ПАЧЭМН

Мені ўсе відомы
Мінскія жытіні
Халтуцічныя дзеянні
Людзей па іх злодзейні
Своеўнамаўжніцтва
Задуманыя злодзейні

Іх злодзейні
Сініх каскоў
Альбінікі
Лясоў альбінікі
Іх злодзейні
Сініх каскоў
Альбінікі
Лясоў альбінікі
Іх злодзейні
Сініх каскоў
Альбінікі
Лясоў альбінікі

Іх злодзейні
Сініх каскоў
Альбінікі
Лясоў альбінікі
Іх злодзейні
Сініх каскоў
Альбінікі
Лясоў альбінікі

Іх злодзейні
Сініх каскоў
Альбінікі
Лясоў альбінікі



НАПЕРАД

Багаты і прасторны,
Магутны, непакорны
Зямлі совецкай гмах.
Ад мора і да мора
Праз долы, стэпы, горы
Ірдзее новы шлях.

Наперад — к дзянніцам
Палёт быстракрылы!
Вартуе граніцы
Надзейная сіла!

Ад заходу і ўсходу
Шчаслівя народы
Зліліся ў адзін вір.
Вядзе іх к сонцу ў далі
Рука цвярдзей ад сталі —
Бясстрашны правадыр.

Наперад — к дзянніцам
Палёт быстракрылы!
Вартуе граніцы
Надзейная сіла!

Паводкай веснавою,
Паходкай маладою
Імклівіць вольны люд,

Змятаючи з дарогі
Вякоў старых парогі,
Старых законаў чмут.

Наперад — к дзянніцам
Палёт быстракрылы!
Вартуе граніцы
Надзейная сіла!

У сонечным прадвесні
Звіняць, як срэбра, песні
Па сёлах, гарадах.
Совецкая краіна!
Магутна ты, адзіна,
І смелы твой размах!

Наперад — к дзянніцам
Палёт быстракрылы!
Вартуе граніцы
Надзейная сіла!

Мы Арміі Чырвонай
Сталёвых батальёнаў
Адважныя сыны.
Наш зрок — узлёт зарніцы,
Удар наш — бліскавіцы,
Наш голас — перуны.

Наперад, краіна!
Наперад, народы!
Узмахам арлічым
Няма перашкоды.

Малінка з — аканіці
Балонкітэй тэбл
Малінка з — аканіці
Балонкітэй тэбл

Іншыя з — аканіці
Балонкітэй тэбл

ПРЫВІТАННЕ МАСКВЕ

На ўсход, у Крэмль, у новы свет,
Раскрыўши аканіцы,
Мы шлем табе, Масква, прывет
З заходняе граніцы.

Ты — сцяг нашай сілы,
Ты — волі прастор,
Палёт быстракрылы
Да сонца і зор.

Ад гарадоў, калгасных ніёў,
Ад кожнае святліцы
Прымі, Масква, сардэц парыў,
Як шум жывой крыніцы.

Ты — сцяг нашай сілы,
Ты — дружбы прастор,
Палёт быстракрылы
Да сонца і зор.

Агням тваім, што над Крэмлём
Гараць, як зараніцы,
Вянкі багатыя саўём
Мы з жыта і пшаніцы.

Ты — сцяг нашай сілы,
Ты — славы прастор,

Палёт быстракрылы
Да сонца і зор.

Агні твае плывуць у свет,
Няма для іх граніцы;
Гараць яны, як яснацвет,
Як светлыя дзянніцы.

Ты — сцяг нашай сілы,
Ты — шчасця прастор,
Палёт быстракрылы
Да сонца і зор.

Жыві, Масква — на ўвесь сусвет
Струмень святла крыніцы!
Мы шлем табе, сястра, прывет
Ад роднае сястрыцы.

Ты — сцяг нашай сілы,
Ты — праўды прастор,
Палёт быстракрылы
Да сонца і зор.

Ляло у дому під сонцем юна
Манікоў і кіль сміг
Співав на даху граца
Лініювід вітровий.

Ляло вітрова зоря — юна
Довгою манікоў — юна
Лініювід вітровий.

МОЙ ДОМ

Між ніё дарожкаю сляпою
Іду я мернаю ступою
І разглядаюся кругом.
Пад ясна-сіняю страхою
Чыеюсь дбалаю рукою
Збудован мне прасторны дом.

Утульна ў ім, добра ѿ ім поўна,
І ўсюды мудрасці бязмоўнай
Відна спрадвечная пячаць.
На ветравеях, нібы воўна,
Плывуць хмурынкі так чароўна.
Чаго плывуць? Куды? — Маўчаць.

Унь там рабулка срэбрам літым
Бяжыць па жолабе размытым
І цэлы свет жыцця нясе,
А луг зялёным аксамітам,
Вянкамі кветак апавіты,
Разлёгся ѿ роскашы-красе.

Дубы, сябры мае самоты,
У высі неба мкнуць узлёты,
Сукі раскінуўшы вакол.
А колькі згоды і пяшчоты
У тых пясках, што пазалотай
Ускрай баркоў ляглі на дол!

Як многа волі і разгону!
Як многа песень, шуму, звону,
Дзе ні паслухай, ні зірні!
Свае тут звычаі, законы,
У кожнай песні свае тоны
І свой адбітак глыбіні.

Іду я, дом свой аглядаю,
Ды сам з сабою разважаю,
А на душы такі спакой!
І песня нейкая жывая
У дружны тон адзін спявае
І з гэтым небам і зямлёй.

Любів'я і юна любість
Любів'я і юна любість
Любів'я і юна любість
Любів'я і юна любість
Любів'я і юна любість

Любів'я і юна любість
Любів'я і юна любість
Любів'я і юна любість
Любів'я і юна любість
Любів'я і юна любість

ПАМЯЦІ П. ОСІПЕНКА І А. СЕРОВА

Журбою заслаўся наш радасны дзень,
Паў смутак на сэрца краіны:
Жыцця маладога пагаснуў прамень —
Не стала Серова, Паліны!
Я слоў не знаходжу, каб выказаць жаль
І вострую горач утраты.
Ужо не сустрэне надземная даль
Арліных іх крылляў разнятых.
Не ўчуюць раёніны і выступы гор
Іх звонкую трэль перамогі,
Што край падымала далёка ў простор
І новая ткала дарогі.
Любімцы народа, героі вышынь
Не ведаюць страху ніколі,
І вышай ды вышай у ясную сінь
Імклівіць палёт іх саколлі.
Сляды агнявыя іх слаўных дарог
Што здолее ў свеце зацерці?
Вясёлкаю вечнай шлях іхні пралёг,
Няма забыцця ім і смерці!

НА ВСХОДЗЕ СОНЦА

Выпльвае круг агністы
З груды мутных хмар.
Па-над рэчкай дуб вячысты
Не схісне ніводным лістам
І стаіць, як цар.

На яго шацёр-карону
Пурпур лёг зары.
У прасветы хмар заслоны
Сыпле сонца стрэл мільёны, —
Шле зямлі дары.

Над нізінай нерухомы
Звіс, як дым, туман,
Цераз нетры, бураломы
Сцеле белая паромы
З лугу да палян.

Звонка граюць струны цішы
На ўсе галасы.
Дрэмле ветрык і на ўзвышшы
Нават кветкі не калыша,
Не страсе расы.

Дзень свой рэй вядзе ў калгасе,—
Гоман, скрып і грук.

Дзесь у лесе на папасе
Забалбоча штось не ў часе
Чуткі цецярук.

А над хатай дым блявы
Выгнуўся дугой,
Не йдзе ўгору, кучаравы,
А наніз, на дол, на травы
Нікне галавой.

Парна зранку. Муць разліта,
Нібы сум павіс.
Даль у сінеч апавіта.
«Будзе дожджык,— шэпча жыта,—
Дым пайшоў наніз».

ЯКУБ КОЛАС
ПАД
СТАЛІНСКІМ
СОНЦАМ

Вокладка зборніка вершаў «Пад Сталінскім сонцам». 1940 г.

ПІОНЕРСКАЯ ПЕСНЯ

Мы — дзяцьва зямлі шчаслівай,
Мы — народ вясёлы,
Гаманлівы
Ды імклівы,
Нам расчынены зычліва
Сталінскія школы.
А ты толькі ведай-знай:
Болей ведаў набывай!

Нам дарогі ўсе адкрыты,
Наш прастор бясконцы,
Апавіты
У аксаміты
Ды вясёлкамі умыты,
Разасланы ў сонцы.
А ты толькі ведай-знай:
З краю ў край па іх ступай!

Ўсюды нам даюць з ахвотай
У жыццё пущёўкі:
Будзь пілотам,
З самалётам,
Як арол, у небе лётай,
Камандзір будзь лоўкі...
Адно толькі ведай-знай:
Сцеражы совецкі край!

Піонерскай клятвы слова
Мы не забываем:
За свет новы
Мы гатовы
І на бой пайсці суроны
Супроць чорнай зграі.
Піонер, ты будзъ гатоў!
Падтрымаць сваіх братоў!

РУСКАЯ ПЕСНЯ

Беларускія пісні — шы-
рокае дадзеніе — ўсіх
жанраў. І
дакладнейшы
жанровы асортимент
паводле яго від-
лічыў. Але
важнае засо-
бічэнне —
пісні-песні.
Следзячы збор
пісняў-песен з
пачатку 1940-х
годаў да сучасно-
га часу.

Беларускія пісні-песні —
шырокае дадзеніе
жанровы асортименту
пісняў-песен. Але
важнае засо-
бічэнне —
пісні-песні.

ЛЕТАМ

Ну-ж, і волі, волі!
У гаі за вёскай!
А цяплынь, цяплынь!
Весела на полі,
Слаўна пад бярозкай,
Хоць ты сядзь-спачынь.

Палюбуйся толькі:
Травы — што не збрысці,
Кветак — не злічыць!
Гойдающца голькі,
А на гольках ліске
Сонцамі блішчыць.

Пчолкі, матылёчкі,
Як сняжынкі тыя,
Мільгацияць вакол.
Жоўтыя пясочкі —
Крупкі залатыя,
Хоць бяры ў прыпол!

Ды хіба ты ўседзіш
У такой раскошы,
Сярод кветак, траў?
Што там згледзеў Федзя?
Што знайшоў Цімоша
І Дружка пазваў?

I ўсе яны троє
Зблісія маўкліва
Шчыльненка ў гурток.
«Ну, што там такое?
Ну, што там за дзіва?» —
Думае Дружок.

Нават Коля з сеткай
Стаў, нібы на варту,
І глядзіць на іх.
А лявей над кветкай
Прысядае Марта,
Шчаслівей за ўсіх.

Між двух дрэў сястрычка
Браціка за ручку
З кошыкам вядзе.
Мусіць, у сунічкі,
Унь у тыя лучкі,
Брат з сястрой ідзе.

Добра Янку ў гай,
Люба на паходзе
Пагуляць з кашом.
Толькі вось не знаю,
Куды то Валодзя
Рушыў з малышом.

А малыш на плечы
Сеў, ды так забаўна,
І глядзіць арлом.
Добры дзень і вечар
Нашым дзесям сладкім —
Цешцеся жыццём!

шылкоўцых ил
шылкоўцы боят х
шылкоўцы боят х
шылкоўцы боят х
шылкоўцы боят х
шылкоўцы боят х

Слово і чык вонкі дакік
— падар, падарш Франс

Чык як чык чык тасаі
Дакік тасаі чык чык
Чык як чык чык тасаі
Дакік тасаі чык чык

Чык чык чык як Франс
Чык чык чык як Франс
Чык чык чык як Франс
Чык чык чык як Франс

ДРОНІК

Гора-ліха па лесе брыло
У нядобрай прыгодзе:
Моцна дроздзіку нехта крыло
Пакалечыў, пашкодзіў.

І не можа цяпер, небарак,
На галінку ўзляцеці.
Хіба можна яго кінуць так
Марна гінуць на свеце?

Зловіць воўк яго, цапне лісок
Ці сабака злы гончы.
Ён забіўся ў густы верасок,
Каб жыццё там закончыць.

Шкода стала Міхасю да слёз,
Чуць над ім не заплакаў.
З лесу дроздзіка ў хату прынёс —
Палячыць небараку.

Пасадзіў у пачэсны куток
На шырокім услоне.
«Ты не бойся, мой дроздзік-браток!»
І назваў яго «Дронік».

І хадзіў і лячыў ён яго,
Даглядаў, ну, як брата;

Ягад, хлеба яму і ўсяго
Зносіў шчодра, багата.

Нават хатку зрабіў ён яму
З вераска, голек, моху.
Але Дронік памёр пад зіму.
Бедаваў Міхась, вохаў.

Збудаваў ён з фанеры труну
І злажыў яму вершы:
«Бедны Дронік навекі заснуў.
Спі, без часу памершы!»

І насыпаў курган пад акном,
Напісаў яшчэ гэтак:
«Спачывай-жа спакойным тут сном
У садку сярод кветак».

Іншага аж юшот зи сты
Усіх віт магій он зіл
Інфект зі жіночіх жістах. Ч
Праздна і бояз хвінчиміхі
Ільбінко лоней мат-мікілі
Сінеку. Жене кіблі он і
Ходзька градоцтві зіл
Крізь сілі шыя зінчані.

НЕ ТУЖЫ

Сыну

Ты не тужы — мінецца восень,
Імжа рассеецца, як дым,
І усміхнецца неба просінь
У ясным сонцы веснавым.
Зноў зацвітуць лугі, даліны,
І атрасудь свой сон лясы
І ў гоман радасны птушыны
Свае далучаць галасы.
Адзенуць новую адзежу
Дубы, сталёвыя камлі,
А хмаркі неба замярэжаць,
Усплыўши ціха з-за зямлі.
Клубочкі іх збяруцца ў хмару,
Над полем спусцяць свой паром,
І па нябеснаму абшару
Абход свой зробіць першы гром.
З табой і мы ў свае абходы
На рэчку пойдзем, пад дубы,
Або пад добрую пагоду
Цішком пацінем у грыбы.

Чаго мы толькі не сустрэнем!
Якіх не ўчуем галасоў
У лесным звонкім сутарэнні
Між пышных хвой і верасоў!
Агледзім там барок знаёмы
І не мінём сваіх лужкоў;
І мы, вясёлыя, дадому
Прыцягнем кош баравікоў.

У ЛЕТНІ АДПАЧЫНАК

На століку майм ляжаць паперы,
Чарнільніца, як мачыха, стаіць...
А мне так хочацца зірнуць за дзвёры,
На двор пайсі ды неба даль праверыць,
Агледзець хмар каралавую ніць.

Люблю я іх, люблю іх узнікненне
І вольны рух па сонечным шляху,
Іх шпаркі рост, купчастае адзенне,
Люблю глядзець, як неба сутарэнне
Узносіць іх кудлатую страху.

Чарнільніца мая глядзіць з дакорам
І думас, напэўна: — Ох, гультай!
А я тады адказваю з пакорай:
«Я толькі пакурыць, вярнуся скора,
Хвіліначку, галубка, пачакай!»

І я за дзвёры шусь! — і я на волі.
Такі табе навокала прастор!
Кучматы лес, утульны луг і поле...
Гляджу, што дзеецца ў блакітным доле,
І бачу — хмара цінеца на бор.

Іду ў лясок сачыць за хмарай гэтай.
Між сосен двух калышацца гамак.
І чую я — гром глуха гримнуў дзе-та.
Я ў гамаку, — п'ю чары, слодыч лета,
Чарнільніца-ж мне кажа там: — Лайдак!

Гусцее над стомленым светам імгла,

І тленню старэчаю вее.

Адна толькі наша краіна-скала

У іскрах світання ірдзее.

У ясныя далі сталёвай рукой

Вядзе яе сталінскі геній,

Праз буры народам прыносіць спакой

І новага свету прамені.

Крывавай пенай плещча мора,

Зямля палошчацца ў агні,

І толькі нам ты, ясназоры,

Разумнай працы дарыш дні.

Няхай-жа дзень наш златакудры

Атуліць землю з краю ў край.

Жыві шчасліва, Сталін мудры,

І ясным сонцам людзям ззяй!

СВАЙМУ НАРОДУ

На прастор, на шырокі разлог
Выходзі, мой народ, грамадою,—
Сотні новых і ясных дарог
Рассцілае жыццё прад табою!

Новай доляй ўзыходзіць зара,
Будзеш жыць ты без панской апекі:
Адышла, адцвіла іх пара,
І панам не вярнуцца вавекі.

Паглядзі, як прасторна наўкруг,
Як прыціхлі палацы, касцёлы!
Тваё ўсё: гэта поле і луг,
У палацах будуй сабе школы.

Ідзі-ж смела і ясна ўпярод
Разам з намі дарогай адзінай:
Мудры Сталін вядзе свой народ
Самай вернай і простай пуцінай.

На прастор, на шырокі разлог
Выходзі, мой народ, грамадою,—
Многа новых, шчаслівых дарог
Рассцілае жыццё прад табою!

ВОЛЬНАМУ НАРОДУ

Спета бясслаўна панская песня.
Кончана з панам, пан не ўваскрэсне,
У край наш не знайдзе дарог.
Вольным народам сталі вы сёння.
Вашы ўсе пожні, вашы ўсе гоні,
І шлях вам, як сонца, пралёг.

Дружна-ж да працы, творчая воля,
Вольная сіла, ясная доля,
І новыя песні складай!
Многа работы, многа разгону.
Гэй-жа, наперад, люд вызвалёны,
Наперад, Совецкі мой край!

Гудзе зямля, дрыжаць лясы,
Гамоняць гулка далі,
І поўняць неба галасы
Крылатай, звонкай сталі.
Грыміць, шуміць, як ураган,
Зямлі раскутай сіла.
Акрыла ноч варожы стан
І дзвёры зачыніла.
Звініць прастор і гнецца дол —
Грукочуць танкаў лавы.
У прах упаў навек арол
І дзюб свой сцяў крылавы.
Няма граніц, няма паноў —
Сышло іх панаванне:
Збуцвеўшы лад былых вякоў
З магілы не паўстане.
Над стомленай краінай сцяг
Агнём Крэмля палае,
Струменіць бляск на родны гмах
Дзянніца маладая.
Імкнуць палкі, ідуць байцы
Чырвонай слáунай раці,

* * *

Свабоду, мір, як іх ганцы,
Прыносяць кожнай хаце.
Шчаслівы люд глядзіць услед
Байцам дзівоснай складкі:
Такіх байцоў не бачыў свет!
І плешча ім у ладкі.

РАДАСНАЯ СУСТРЭЧА

Нявесела ў хаце,
Трывожна ў сяле.
Ні хлеба, ні солі
Няма на стале.

І татку забралі
У войска паны,
А дзеци — іх троє —
Пры матцы адны.

І што цяпер будзе?
Гадае Пятрок.
Яму-ж ужо стукнуў
Дзевяты гадок.

Пара-б і вучыцца,
Дык школы няма,
І панскія школы
Не вучачь дарма.

Няма ў што адзецца,
Плаціць няма чым.
І кружацца мыслі,
Як мухі, над ім.

А гляне на ногі
Пятрок на свае —
І лыка на лапці
І то нестae.

Надраў-бы, каб можна,
Лазовай кары —
Лясы-ж і балоты
У панскім двары.

А бацька ваюе...
За што? За каго?
Ці ўбачыць жывога
Ён татку свайго?

На сэрца кладзеца
Дум горкіх цяжар.
Але ён у хаце
Адзін гаспадар.

* * *

З вайны ідуць весці
Панам не пад густ.
І Бэк і Рыдз-Сміглы
Пашыліся ў куст.

Пабег пан Масціцкі,
Складкоўскі-Славой
За ім пакаціўся,
Як голы навой.

Забегала панства,
Графы і князі,—
Адно толькі чуеш
Каманду: «Вязі!»

Бягуць, уцякаюць,
Аж пяты бразджаць.
І рушыла раптам
Чырвоная раць!

Сталёвая лава,
Як гром, ураган —

За танкамі танкі,
Бы хмар караван.

Імкнуць, як разводдзе,
Як морскі прыбой.
Змятаюць вяльможных
Совецкай мялтой.

Народ высыпае
З пагорбленых хат:
— Ох, сіла-ж якая!
— Ох, колькі-ж гармат!

Рабочая руки
Кавалі яе
Для яснае долі,
Для волі свае.

І гэтую волю
Прыносіць сюды
На сцягах совецкіх
Танкіст малады.

Выходзіць насустрach
Дзяўчат чарада.
Байцы і сяляне —
Адна грамада.

Пятрок пазірае,
Не верыць вачам.
Байцы, камандзіры!
Вы родныя нам!

Глядзіць, з-за узгорка —
І хто-ж гэты хват? —
Ідзе басаногi
Ваяка-салдат.

А боты ўрачыста
Нясе на плячах.
Шынелька — жаль глянуць,
Кіёк у руках.

Бліжэй падыходзіць,
Гукае здалёк:
— Збавіцелям слава!..
Дзень добры, сынок!

— То-ж бацька мой, татка! —
Як крыкне Пятрук.
І сына цалуе
Ваяка Паўлюк.

— Даволі пакуты!
Згінь, панская мразь! —
І канфедэратку
Ён вобземлю — бразь!

НАД СВІСЛАЧЧУ

Растрэслі адзенне лясы,
Даўно адцвілі верасы,
 І травы павялі.
Глядзяць сіратою лугі,
Пажоўклі, аселі стагі,
 Да долу прыпалі.
Разліта сумоты пячаць,
І кроплі імжакі блішчаць,
 Як слёзы на вецці.
І я мімаволі не раз
У восенскі спознены час
 Успомню аб леце.
У мыслях лячу я туды,
Дзе сонца, лясы і груды
 З дубамі, з травою.
І, нібы чаруючы сон,
Малюнкаў і песень шум-звон
 Плывуць нада мною.

Усходзіць сонца з-за Блужскага бору
І целе на ўзгоркі парчу залатую,
Развешвае чырвань на хвою вунь тую,
Што туліць, як маці, сям'ю маладую
Хваінак, паросных па касагору.

Ружовыя хмаркі згортваюць шоўкі, —
Відаць, каб на сонцы яны не злінялі, —

А росы на травах блішчаць, бы каралі.
Спакой урачысты захоўваюць далі,
Птушыныя ловяць песні-размоўкі.

Як слаўна, як хораша ў летняе ранне,
Калі атрасаюць сон ціхія гоні,
Дзе жыта пачціва калосікі клоніць,
А дымка туману кладзеца на тоні,
І луг ажывае у поўным убранны!

Выходжу на луг, на Свіслач шыбую —
Ды з вудамі, з хлебам, з чарвямі і босы.
Мне ногі змываюць крышталльныя росы.
Я моўчкі вітаю дзень многагалосы,
Дубоў грамаду, красу лугавую.

І многа-ж іх тут! І усе, як магнаты, —
Глядзяць станавіта, важнецкага роду,
І кожны захоўвае чын свой і моду:
Адзін, дуплянаты, плашч звесіў на воду,
Другі, як тогу, разгортвае шаты.

А той, небарака, век дажывае:
Стаіць палысэлы, няма на ім кроны;
Самотны, журботны і ўесь задумлёны.
Ляцяць к яму нанац у гості вароны,
Бусліца-ўдава падчас завітае.

Мне сумна стане, і я неўзаметкі
Гадаю аб лёсе стварэння жывога:
Як доўга працягнё ён, гэты нябога,
І мне засталося самому як многа
Таптаць гэты дол, лясы і палеткі?

Гляджу я на іх, нібы на знаёмых,
Ды далей мкну хутка па мяккаму груду.
Прыходжу на Свіслач, раскручваю вуду
На злосць і на зайздрасць рыбацкаму люду —
Рыбак рыбака не любіць, вядома.

А Свіслач жыве, бяжыць неўгамонна,
Разлёгшыся ў травах, у выспах пясчаных.
А колер — то цёмны, то светла-румяны —
Ад яснага неба, ад чыстай паляны,
Ад дрэў і кустоў, ад ценяў бяздонных.

Насупраць — Кручок, куток маляўнічы,
Там буйна буяюць кусты зеляніны
Абапал заглухлай старой азярыны,
Дзе раніцай голас звініца салаўіны,
Дзе многа звяркоў і рознае дзічы.

Мне ўсё тут знаёма: і Балаchanка, —
Яна тут у Свіслач якраз упадае, —
І зарасляў-хмызу града маладая,
І блужскага поле, і пустка глухая,
І тыя груды, і тая палянка.

Я чую — з Вусця даносящца гукі,
Пявун даспявае, адлічыць часінкі,
І смех бестурботны дзятвы ля адрынкі,
І крык распачлівы плаксівай дзяўчынкі,
Рып студні, сякеры мерныя стукі.

Успомню любоўна убогія хаткі,
І груд мой вусцянскі, і бераг зялёны,
Дзе гнуткія лозы б'юць рэчцы паклоны.
Я знаю вусцянцаў і ўсе іх імёны —
Язэп Рамашэўскі, Жук і троі Дзяткі.

Ды Вусце сягоння глухне, нямее,
Змаўкае і голас у ім чалавечы —
Нясуць маё Вусце шырокія плечы.
Стаяць недаўменна адны толькі печы,
І клён каля плоту асіраеце.

Ну, што-ж? Бывайце! — скажу я зычліва. —
Будуйцеся ў вёсцы на новай мясціне
У дружнай і шчырай калгаснай сябрине.

Хай добрая доля вас не пакіне:
Багата жывіце вы і щасліва!

Праз купы раслінак сыплюща стрэлы —
Паказвае сонца свой воблік адкрыты
Ды сее брыльянты на луг, аксаміты
Травы прыбярэжнай, як рунь сакавітай,
І на паплавок мой хітра прысела.

Гарыць і дрыжыць вясёлка-іскрынка,
Агні незлічоныя раптам зазялі.
Грымяць жывым срэбрам на Свіслачы хвалі.
Аір і чароты страсаюць каралі —
У воду роняць расу за расінкай.

Я дбала гляджу, сачу ўсё за вудай.
Не чую, як сядзе і тне камар вушы.
Чакаю — вось клюне штось з воднае глушки
І на паплаўку май сонца патушыць, —
І з поўнай пайду рыбацкай пасудай.

Злаўлю, не злаўлю, ды я не сярдую.
Я рады дню, сонцу, прасторнаму лугу,
Ружоваму небу і ветрыку-другу,
Што ходзіць, як сонца па вечнаму кругу,
Ды хмару прыгоніць нам дажджавую.

Я рады лету і людзям калгасным,
Прыгожству і чарам мне родных мясцінак
І тысячам кветак, мільёнам былінак,
Што нам аздабляюць жыццё, адпачынак.
Няхай-жа ім вечна дзень свеціц ясны!

ДА ЗБРОІ ЗА ВОЛЮ!

Ачніцеся, людзі, ад доўгага сну,
Зніміце павязку з вачэй.
Даволі цярпець вам няпраўду, ману,
Паіць сваёй крою чарвей!
Даволі насіць вам на целе сваім
Крыававыя язвіны скул,
Ускіньце плячамі, развейце, як дым,
Малых і вялікіх акул.
Скідайце скрыпучы, іржавы ланцуг,
Пракляцце і кару вякоў!
Даволі вам гнуцца у постаці слуг
Для прагных сваіх павукоў.
Вас кінулі ў бездань энішчэння, пакут
Насільнікі вашы, лгуны,
Каянды і эркі. Няхай-жа свой бруд
Залъюць сваёй крою яны.
Дык смела-ж наперад — у грозны паход!
Свабода к вам стукае ў дом.
Да зброі за волю, фінляндскі народ,
І кінь ім на голавы гром!

СЛАВА АРМІІ ЧЫРВОНай

Пазірае нач у вонкы
Мутным вонкам мжы,
Ды ўсё булькаюць маркотна
Кроплі ў капяжы.

Можа часам закалыша
Мяне шэпат-звон.
Я не сплю. Навокал ціша.
Не прыходзіць сон.

Думкі-ж мкнуцца ў свет шырокі—
Шмат для іх пущін.
І я ўспомню край далёкі,
Дзе мой брат і сын;

Край суровы і пануры
Між азёр і скал,
Дзе грыміць не голас буры,
А гарматны шквал.

Паўстаюць малюнкі, з'явы,
Водгулле вайны.
І байцы — мае дзяржавы
Верныя сыны, —

Як жывыя, прада мною
Устануць у вачах.

Чую сэрцам і душою,
Як цяжкі іх шлях,

Дзе на кожным кроку здрада,
Безліч скрытых мін,
Дзе лавушки і засады
Ставіць белафін.

Ды нішто спыніць не можа
Вольнай сілы рух, —
Гнецца, рвеца стан варожы
І яго ланцуг.

Па крывах дарогах, сцежках
І па схілах гор
Ззяе сонечнай усмешкай
Жар армейскіх зор.

Ідуць смела і сурова
Пад напеў пургі,
І законы праўды новай
Нясуць іх сцягі.

Гэта праўда — дружба, згода,
Творчай працы шыр,
Разняволеных народаў
Непарушны мір.

Пад магутнай абаронай
Гляне сонца й там.
Слава Арміі Чырвонай
І яе сынам!

ПРАВАДЫРУ і НАСТАЎНІКУ

Ад чыстага сэрца, проста і шчыра,
Як прости і ты, правадыр,
Цябе славіць песняй звонкая ліра,
Як сейбіта праўды, дружбы і міру,
Зямлі разняволенай шыр.

Паэты, ашугі з гор Дагестана,
Далін і стэпой песняры
Вітаюць, як друга, згодна, аддана
Цябе, правадыр наш, словам баяна,
На струнах зурны і дамбры.

Жывыя пачуцці, думы і сказы
Прыносіць народ табе ў дар,
А новае мора сыпле алмазы,
Дзе сонца гуляе з хвалямі разам
І тушыць увечар свой жар.

На Арктыцы дзікай, холадам скутай,
На гонях, дзе нівы шумяць,
На краі нядаўніх здзекаў, пакуты,
Дзе воляй тваёю скінуты путы,
Ляжыць тваіх думак пячаць.

Ад Белага мора і да гор Крыма,
Ад Буга за быстры Амур
Лунае, як промень, роднае імя

На гмахах бяскрайных слаўнай радзімы,
Народжанай громамі бур.

I гэту радзіму ўзняў ты высока,
Даў сілу ёй, голас, разгон,
Магутныя крыллі, смелае вока,
I вывеў яе ты з голаду, мроку,
I сталінскі даў ёй закон.

Ад чыстага сэрца, праста і шчыра,
Як прости і ты, правадыр,
Цябе славіць песняй звонкая ліра,
Як сейбіта праўды, дружбы і міру,
Зямлі разняволенай шыр.

* * *

Бушуе навокал мутнае мора,
I пеніцца ў беразе вал.
Дзесь намысел злосна спеляць пражоры,
Паўзучыя гады сыкаюць ў норах,
I вые труслівы шакал.

Цямраная сіла свету старога
Сплятаецца ў чорны клубок,
Адна ў яе думка, мэта, дарога—
Паўстаць насупроць жыцця маладога,
Спымніць наш вясенні паток.

Але няхай знаюць: марны заходы
Прыслужнікаў цемры і зла,
Bo з намі ты, Сталін — воля народа,
На варце краіны, шчасця, свабоды
Стайць твая постаць-скала.

Bo зорыць нядрэмна орляе вока,
Bo ты разбіваеш хады

Глашатаяў здзеку, гнёту і мроку,
Разгадваеш праста, мудра, глыбока
Зладзейскія сцежкі, сляды.

Магутнай рукою, смела, імкліва
Ты крышыш былога ланцуг.
Жыві-ж нам на радасць доўга, шчасліва,
Нястомны, адданы, людзям зычлівы,
Наш бацька, настаўнік і друг!

ШАЛЁНАГА ПСА — НА ЛАНЦУГ!

Дык так, пачалося. Забойца ў паходзе,
 І спушчаны псы з ланцугоў.
У грознай навале, у цяжкай прыгодзе
 Больш мірных няма берагоў.
Да зброі, народы раскутай краіны:
 Разбойнік штурмуе наш дом!
Магутнаю раццю, патокам адзіным
 Абрушым на ворага гром!
Той мусіць загінуць, хто меч узнімае
 На голавы мірных трудзяг.
Няхай-жа агорне ноч цёмна-нямая
 Гадступных падлюг і туляг!
Дык чуйце, народы: ў паход на бандыта,
 На меч перакуйце ваш плуг.
Захочам — і Гітлер, як пёс, будзе біты:
 Шалёнага пса—на ланцуг!

КАПАЙЦЕ ЯМУ, ДАЛАКОПЫ

Зямля ў агні, у горкім дыме,
Разносіць вецер смрод і гар.
Праклята будзь ліхое імя,
Што душыць свет, як сон-кашмар.

На мірных пожнях стогнуць нівы,
Шумяць прызыўна каласы.
Мой слух напружены, чуллівы
Усюды ловіць галасы:

«Паўстань, народ, злучы ўсе сілы
Супроць тэўтонскае арды,
Супроць пачвары тупарылай,
Што нішчыць сёлы, гарады!

Змятай жалезнаю мятлою
Навалу ката-prusака!
Няхай пад цёмнаю гразою
Не дрогнуць сэрца і рука!

Капайце яму, далакопы,
Каб у яе халодны жвір
Упаў навек тыран Еўропы,
Крыававы прывід і вампір!»

НА АБАРОНУ

Грымяць гарматы ўдзень і ўночы,
Зямля палошчаца ў агні,
Крывавы жах па свеце крочыць,
Паўстаўшы з чорнай глыбіні.

Драпежны звер аскаліў зубы,
А побач з ім брыдзе шкілет.
Шукае Гітлер свае згубы.
І згіне наглы людаед.

Яму крыві пралітай мала —
Разбойнік прагне больш ахвяр,
Змяіным ядам вострыць джалана
Сусветны злодзей і махляр.

І ноччу з ім плывуць пажары,
Няволя, біч і грабяжы.
Як саранча, паўзуць пачвары
На нашы гоні, рубяжы.

Але не доўга дзікім гунам
Чыніць крывавы свой разгул:
Я чую — робяць людзі труны,
Куюць ланцуг для калігул.

Мы не схіснуліся пад бурай,
Навалай дзікае арды.

Банды заплаціць сваёй скурай
За нашы сёлы, гарады.

Вышэй, ярчэй узнімем молат,
Распалім горны гарачэй.
На абарону, мой люд-волат!
Удар па ворагу ямчэй!

Ліжку ўсім весті засацца ішо
Візах панян с'язвіліх арнаму

Задат і пізат ін в-сті дзіл іп шт-еод ім
Сонцід, якік жыті яхот ішо
Люд ін ішо кім дзеял ішымід
Людка на салігте саюю бажані

Ліжел ўсіл вікі хе думка дашат дэй
Салодак і біра біса яхіла ше зі
Ліхтавікі доніхане мэт ахвас ішо
Ліхтавікі доніхане мэт ахвас ішо

РАЗВІТАННЕ

Разышліся мы у трывожны час
Пад напевы сірэн і матораў.
Ясны летні дзень плыў на заход, гас,
А наступны прарочыў нам гора.

Падымаўся дым. Грозны бліск, як кроў,
Слуй агністы выводзіў за хмары.
Пад павевамі гразавых вятроў
Горад тлеў у злавесным пажары.

Я на ўсход пайшоў, ты-ж павёў свой шлях
Па знаёмай мясціне ступою.
Развіталіся, і сляза ў вачах
Заблішчала тужлівай расою.

І не знаем мы адзін аб адным
Нічагусенькі, дружна зычлівы!
Як салодак мне родных хатак дым,
Араматы лясоў нашых, нівы!

Як-бы я хацеў паглядзець, зірнуць
На чароўныя родныя гоні,
І паветрам іх яшчэ раз дыхнуць,
І да іх прыхіліць свае скроні!

І не будзе мне ні на момант-міг
Ні спакою, ні радасці, браце,

Покі вораг злы, зграя псоў чужых,
Чыніць ліха-бяду ў нашай хаде.

Ды дзе-б ты ні быў, што-б ні стала з табой,
Помні толькі адно, мілы дружа:
Падымай народ, кліч, вядзі на бой,
Няхай ворага душыць, як вужа.

Каб пазнаў, адчуў, як наш гнеў вялік,
Як мы любім свой край і свабоду,
Каб навекі смерць там знайшоў гвалтаунік
І каб нам больш не знаць яго зроду.

ЗАМІТИ

... зор ажноўшчы у нас зіркінч
Балотам і пасю зменшы да Гі
Дзе лясам як філе ачвей, іншакімі
Всю мал фіноўшы мін-тэхі.

Дзіркі як ліхід замест мыш, падымай П
Мінскіх як філіпінскіх статутаў Пі
Сарні хандзіраць гільдіялі із П
Мінска юрыдовічамі у фескі дэюлі

Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі Р
Беларускіх эпіческіх філіпінскіх зі
Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі
Філіпінскіх эпіческіх філіпінскіх зі

Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі
Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі
Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі
Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі

Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі
Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі
Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі
Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі

Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі
Ляжанікі як філіпінскіх дэюлікіх зі

БАЙЦАМ-КОМСАМОЛЬЦАМ

Арлы маладыя,
Я вас пазнаю,
Бястрашных і мужных
У грозным баю.

Пад вашым напорам
Хістаецца даль,
Пад вашым ударам
Згінаецца сталь.

І крышацца танкі
Фашысцкія ў соль,
І падае вораг,
Як горкі куколь.

Пілот-комсамолець,
Танкіст і стралок —
Нястримная лава,
Вясені паток,

Што орды тэўтонаў,
Фашысцкіх сабак
Развее, рассеє,
Раскрышиць на мак.

На сушу, на мора,
У высі нябёс

Ваш дух непахісны
Сцяг славы узнёс.

Паднят ён высока,
Як зоры Крэмля,
І вас услаўляе
Радзімы зямля.

Арлы маладыя,
Юначая кроў,
І радасць вы наша,
І наша любоў!

ГОЛАС ВЕТРУ

Зашумеў на лад суроны
Вольны вецер, сонца сын,
З родных ніў, з палёў, з дубровы
Шмат нясе ён мне навін.

А навіны невясёлы:
Паліць вораг насы сёлы,

Топча нівы, сенажаці,
Няма літасці к дзіцяці,

Ні к жанчыне, ні к старому,
Забірае скарбы з дому,

Ненаедны, злы і люты,
Чыніць здзекі і пакуты.

Нелюдзь, вырадак шалёны
Крою піша цьмы законы

Для няволі, гора, згубы.
Звер нямецкі шчэрыць зубы.

Ды прыціх мой родны вецер,
Шэпча мне, змяніўши тон:
«Не сумуй, браток: як смецце,
Вольны люд змяице палон.

Не сагнуў ён спіны, шыі,
Зброю ў рукі ўзяў ізноў,
На дарогі баявыя
Ён павёў сваіх сыноў.

Росіць вораг кроўю чорнай
Багуны і верасы,
І гамоняць непакорна
Беларускія лясы.

Не зламаць народнай сілы
Дзікім ордам у баю,
А я ім на іх магілах
Марш хаўтурны прапяю».

СМЕРЦЬ РАЗБОЙНІКАМ

Рассыплецца ў прах тая глыбіна сталі,
Што рушыў нямецкі разбойнік на нас.
Народы Расіі, як скалы, паўсталі,
Пагібелі Гітлера блізіща час.

Нядоўга сваволіць расцугленай сцерве—
Хрыбет яе гнеца, і крышыца зуб.
Паточаць у полі магільныя чэрві
Труп гітлераў, герынгаў, гебельсаў труп.
Совецкае поле — вялікае поле,
І межаў няма ў ім, няма і граніц.
Над полем лунае шырокая воля,
Радзілася-ж воля ў агні бліскавіц.
За кожную пядзю зямлі нашай мілай,
Што кроўю паліта ад дауніх часін,
Паплаціца вораг бясслаўнай магілай,
Дзе вырасце толькі бур'ян і палын.
Я бачу — кастлявыя смертныя руکі
Разняты шырока, каб труп іх абняць.
Я чую выразна славянскія гукі,
А ў іх пераможныя маршы звіняць.
Фашысцкая гідра крывёю сцякае,
І курчыца ў болях прыдушаны змей.
На абарону! — зямля нам гукае.
Падвоім-жа сілы, ударым цяжэй!

* * *

Запытай ты сябе, чалавеча:
Што зрабіў для айчыны, ці многа?
І які ўзяў цяжар ты на плечы,
Каб наблізіць наш час перамогі?

Няхай сэрца тваё і сумленне
Знаць не будуць ніколі спакою,
Покі сее смерць і разбурэнне
Чорны вораг крывавай рукою.

Не ганьбуй-жа ніякай работай,
Адно толькі ты май на увазе:
Болей хлеба, гармат, кулямётаў
На пагібел фашысцкай заразе.

Калі-ж ты, як нядбайны туляга,
За чужая хаваешся спіны,
То няхай на цябе падзе пляга —
Ты не сын свае маці-айчыны.

І ўсе жынчоту не юльшыца несці
Дзеван-мэркітака мідан

Бандыт імець сім каліцэ Гюнхуд
Леон і ап'яцьцоў ашцын ствар
Ісафда савоюзцы хаско эноконе мі
Леон-шнеліліт зям ві бязедки Б

ДУШОЮ І СЭРЦАМ МЫ З ВАМІ, ГЕРОІ

Душою і сэрцам мы з вамі, героі,

Сыны дарагія, наш цвет!

Вы множыце славу совецкае зброі,
З надзеяй на вас глядзіць свет.

Драпежныя орды пад вашым ударам,

Як скрышаны лёд, растаюць.

Рыхтуйце-ж магілы фашысцкім пачварам,
Змятайце фашысцкую муць!

Ад фінскіх узгор'яў, з Дуная і Прута

Паўзе саранчою брыда,

І ўсё пажырае, знішчае ўсё лута
Галодная зграя, арда.

Руіны, пажары іх значацца следам,

І ўсяоды нявінная кроў;

Не шкода дзяцей і жанчын людаедам,
Не шкода ім сёл, гарадоў.

Бандыт і грабежнік, звяруга шалёны,

Фашысцкая чорная вош,

Дык што яму права, людскія законы, —
Закон яго — доўбня і нож.

Такіх цемрашалаў не знаў свет ніколі,

Адпомесцім-жа гаду за здзек,

І чэрап арыйскі на стоптанным полі
Навек пахаваем, навек.

Душою і сэрцам мы з вамі, героі,
Краса наша, гордасць і цвет.
Вы множыце славу чырвонае зброй,
З надзеяй на вас глядзіць свет.

Бандытам залежнім
Ваймар і Франкфурт
Мюнхен мене заспялі
Тако заспялі за
Світль-Кельн У
Ізеніх дуже погано заспялі

Мюнхенікін від-Баварії
Дрезден-Мюнхен
Цієм мінімум відома він

ФАШЫСЦКІМ БАНДЫТАМ

Запамятай цвёрда,
Разбойнік з Берліна,
Сусветны грабежнік, бандыт:
Ты сам, твае орды
У совецкай краіне
Жалезны свой зломяць капыт.

Няхай вар'яцее
Цымраная сіла,
На далечы сцеле тумэн,—
Фашысцкаму змею
Тут будзе магіла —
Пад горкай асінай курган.

Зямля, мая маці,
Радзіма мая ты!
Гарой пастайм за цябе.
Варожая раці
Вампіраў заклятых
Змяцём у святой барацьбе.

Разгорнем широка
Магутныя плечы
І вышай падымем наш сцяг,
Бо час недалёка
Рашучае сечы,
І зрынецца вораг у прах.

Дык помні-ж ты цвёрда,
Разбойнік з Берліна,
Крываае цьмы пасланець:
Ты сам, твае орды
У нашай айчыне
Ганебны свой знайдуць канец!

Шчыльней-жа з'еднаем
Рады баявыя,
На ворага рушым, як вір.
Лунаоць над краем
Сцягі агнявыя,—
Вядзі нас на бой, правадыр!

НАД МАГІЛАЙ ПАРТЫЗАНА

На ўзгорку пясчаным тры хвоі
Ад даўняга часу стаяць.
Бязлюдныя пусткі спакою
Вакол палажылі пячаць.

Не ходзіць тут з плугам араты,
Каса не звініць на зары.
Не згледзіш ні клуні, ні хаты,
Шумяць адны толькі бары.

Ды вечер гуляе з пяскамі,
Расчэсвае хвоям чубы,
Ды зрэдку дзяўчаты з кашамі
Праходзяць між іх у грыбы.

І вось нечаканыя гoscі,
Атрад баявы партызан,
Праходзяць пад хвоі, кагосьці
Нясуць на пясчаны курган.

Акінуў вачамі паляну,
Узгорак, пяскі камандзір
І знак падае партызанам
Пакласці насілкі на жвір.

Дзве пары суровых, адважных
Маўклівых ваяк-партызан

Насілкі спускаюць уважна
На дол, чабаровы дзірван.

— Мы тут пахаваем героя,
Қапайце магілу, сябры. —
Журботна стаялі тры хвоі,
І шум прытаіўся ў бары.

Рытмічна ўскідаюць лапаты
Угору пясок залаты,
Дзе хвоі развесілі шаты
На бераг узгорка круты.

Гатова магіла — прыпынак,
Халодны і вечны спакой.
На ложы з духмяных галінак
Ляжыць нерухома герой.

Самкнёны павекі, расніцы,
Як мрамар, застыў яго твар.
Крывавыя кроплі-брусніцы
Пад чубам пылаюць, як жар.

Закрыты цяпер яму далі,
Пуціны зачынены ўсе,
А вусікі чуць высядалі
У свежай юначай красе.

Падходзіць хвіліна цяжкая —
Зямлі даручыць яго прах.
Употай слязіна блукае
На чэсных сяброўскіх вачах.

I вышаў наперад з іх круга
I слова сказаў камандзір:
— Хаваем мы вернага друга.
Спакой твайму праху і мір!

Не ведаў ты страху ніколі,
Быў верны і храбры ў баю.

За край, за радзіму, за волю
Аддаў маладосць ты сваю.

Няхай-жа гад фюрэр крывавы,
Кат Гітлер запіша на лбе:
Здабудзе ён толькі той славы,
Што знайдзе асіну сабе.

Клянёмся табе над магілай,
Наш верны таварыш і брат:
Мы знішчым фашицкую сілу,
Жывою не пусцім назад!

- Клянёмся! — ваякі сказалі.
- Клянёмся! — адказвае бор.
- Клянёмся! — азваліся далі.
- Клянёмся! — гамоніць прастор.

НА ПАЖАРЫШЧЫ

Палыхаў агонь. Нібы шоўк залаты,
Вечер полымя кідаў на хаты.
Абнімаў агонь і дамы і платы,
У прастор сыпаў іскры-дукаты.

Гаманіў агонь, гуў, як дождж гразавы,
Віўся віхрам клубястым, імклівым.
Не шчадзіў агонь ні садоў, ні травы,
Распłyваўся шырокім разлівам.

Бушаваў агонь. Як навала-патоп,
Наступаў на сялібы-кварталы.
Усё зніщаў агонь, ставіў могілкі-гроб,
Пакідаў за сабою прагалы.

На пажарышчы, там, дзе родны быў дом,
Прыпыніўся юнак адзінокі.
Пазіраў юнак, а ўсё мёртва кругом,
Толькі едкага дыму патокі.

Толькі комін-труп, толькі печы шкілет
Асталіся на тым папялішчы.
Дзе-ж яго сям'я? Дзе знайсці яе след?
Ці й яе фашисты бомбамі знішчыў?

І стаіць юнак, зрокам водзіць вакол —
Пуста, хоць-бы адна дзе людзіна!

Раптам бачыць ён — закапаўшыся ў дол,
Легкавая ляжыць іх машына!

Ды не скажа, не, як, з чаго і калі
З ёю ліха-бяды прыключылася,
Нераскрытых тайн хоць няма на зямлі,
Але ў той час яна не раскрылася.

Я не ведаю, што ён думаў тады,
Адно толькі мне добра вядома:
Засмуціўся ён у прадчуці бяды
І з хвіліну стаяў нерухома.

А над горадам у багровы адсвет
Наплывалі халодныя хмари,
Ды дзесь к гораду орды гнаў людаед
Пад глухія раскаты-удары.

Зубы сцяў юнак, помсты бліснуў агонь:
— Смерць вам, смерць, крывяжэрныя гады!
І пілотку ён глыбей ссунуў на скронь, —
Людаедам не будзе ашчады.

звосікоўшыся
пельмі имеч на лад
звосікоўшыся
пельмі имеч на лад

хлібад хлібадаёк ў дзялоў
доме заслоў яйці
імак-імакі
імак-імакі

жасківаша мясо
запекі мясо
жасківаша мясо
жасківаша мясо

спасаю ўніверсітэта
спасаю ўніверсітэта

Л Е С

Ціха, глуха ў лесе,
Хоць-бы гук адзін.
Скупа свеціць месяц
У акно галін.

Злегла нерухома
Цемра на камлі.
Што ў ёй — невядома,
Ты-ж, брат, не драмлі!

Сцішыўся сурова
Лес, як немы склеп,
І нідзе — ні слова,
І ніхто — ні шэп!

Толькі ў дзебрах дзікіх,
Нібы голас змоў,
Чуеш свісты-склікі
Пугачоў і соў.

Ой, ды сцеражыся
Ты, ліхі чужак:
І ў зялёных высях
Падаё ліст знак.

Не, не спіць, не дрэмле
Старажытны бор:

Ён вартуе землі,
Даўні свой прастор;

З-пад камлёў замшэлых,
З-пад балот, палян
Сочыць вокам смелых,
Грозных партызан.

I не будзе жалю
Для чужацкіх зграй,
Што крывавай хваляй
Заліваюць край.

Шмат касцей злажыла
Не адна тут раць,
I фашистыскай жыле —
Не, не панаваць!

Дык служыце-ж людзям,
Родныя бары:
Мы былі і будзем
Тут гаспадары.

Беларускія пісні
зборы народу Беларусі

Уладзімір Уладзімір Уладзімір
Уладзімір Уладзімір Уладзімір
Уладзімір Уладзімір Уладзімір
Уладзімір Уладзімір Уладзімір

Слово засудзе я
Людзі хільчыць я
Людзі хільчыць я

НАРОДУ-БАРАЦЬБІТУ

Няхай землю імгла аблігае,
І звісае над ёю туман, —
Іх разгоніць вясна маладая,
Вытча новы зямлі сарафан.

Няхай цёмная сіла сваволіць,
І злы намысел тоіць вар'ят, —
Не было і не будзе ніколі,
Каб хадзіў ясны месяц назад.

Няхай вораг-звяруга лютуе
І навалаю чорнай плыве, —
Ён магілу сабе сам рыхтуе
Пад асінаю ў дзікай траве.

Няхай доўгія ночы находзяць
І трывожныя веюць вятры, —
Іх адолееш ты, мой народзе,
І табе зложаць гімн песняры.

• Дык гуртуй-жа магутныя сілы —
Вораг люты штурмуе наш дом.
Ты абруш на яго прах магілы,
Разразіся над ім перуном!

МАЙМУ ДРУГУ

Немалую дарогу прайшлі мы
Па чужой і па роднай зямлі.
Адыходзілі вёсны і зімы,
І гады за гадамі плылі.

Шмат снавалі мы кросен шаўковых
З наших думак-лятунак і мар;
Сустракалі нас ветла дубровы,
І лясы нам давалі свой дар.

Па-над рэчкай у лузе квяцістым
Мы хадзілі, бывала, не раз;
Векавыя дубы жоўтым лістам
Навявалі няўцямы нам сказ.

Жураўлі праляталі над полем,
Забіраючы лета з сабой,
Ды пагуліваў вецер на волі
З неакрэсленай ціхай журбой.

Эх, ды дзе не ляталі пуціны!
Хіба можна іх змераць, злічыць?
Пакідалі мы дзве каляіны,
Але песня адна ў іх гучыць.

Аб той песні, што сэрца мне поўніць,
Аб табе, кім жыву я заўжды,
Я хачу, мілы друг мой, напомніць,
Прыгадаўшы былыя гады.

МАСКВЕ

Бурліць на подступах к сталіцы
Смяротны бой, крывавы вір.
Вачамі мутнымі блудніцы
У Москву уставіўся вампір.

Сагнаў ён безліч гунаў дзікіх,
Армады зграй — сваіх, чужых,
Забойцаў цёмных, розналікіх,
І ўжо троумфу ловіць міг.

Масква, краіны роднай сэрца!
Няўжо кране цябе рука
Звяругі прускай, крывяжэрца,
Галаварэза-чужака?

Масква, народная святыня!
Няўжо фашистыкі людаед
Чырвоны плашч твой у прах кіне,
Растопча нашу гордасць, цвет?

Масква, надзея долі новай!
Няўжо ў Каstryчніцкія дні
Налучыць лёс цябе суровы,
Каб загасіць твае агні?

Ты не была вавек рабою
І не скіляла галавы,

І сёння ты гатова к бою,
Бо славен шлях твой баявы.

Няхай-жа вораг азвярэлы,
Руку занёшы над табой,
Зняслаўлен будзе на свет цэлы
І зложыць косці пад Москвой.

Шчасліва будзь твая часіна!
Распраў-жа плечы ва ўсю шыр.
Москва! з табою ўся краіна.
Москва! з табою правадыр.

Людзі ў залозе заснідаю
Людзі юзат халодзе заснідаю

Людзі ў залозе заснідаю
Людзі юзат халодзе заснідаю
Людзі ў залозе заснідаю
Людзі юзат халодзе заснідаю

Людзі ў залозе заснідаю
Людзі юзат халодзе заснідаю
Людзі ў залозе заснідаю

АБАРОНЦАМ РОДНАЙ ЗЯМЛІ

У кожны міг, у кожны час
Душою, сэрцам я між вас,

Браты мае, байцы-сябры,
Зямлі святой багатыры!

Вялік прастор, шырок прасцяг —
На сотні міль пралёг ваш шлях.

На тым шляху і ўдоўж, і ўшыр
Бурліць смяротны бой, як вір.

Тэўтон-бандыт, фашыст-удаў
Бандытаў полчышчы нагнаў.

Ды пад навалай чорнай цьмы
Галоў сваіх не хілім мы.

І ўсё, што ў нас святога есць —
Радзіма, воля, слава, чэсць, —

Мы праняsem праз гром, агонь,
Варожых сіл раскрышым бронь.

Другіх дарог нам больш няма,
Сыноў-жа цьмы агорне цьма.

Байцы-сыны, сябры, браты!
Мы выпаўнім наш доўг святы

І над раскутаю зямлëй
Узыдзем яснаю зарой.

Няхай вам свецяць сонца, дзень,
А ворагаў агорне ценъ!

ЗАСАДА

Над заціхшаю дарогай
Лес развесіў плашч-шацёр.
Не чутно нідзе нічога,
Лес стаіўся і замёр.

Ахінула ноч прасторы
Чорным полагам-руном.
Дуб стари на касагоры
Спіць трывожным чуткім сном.

Прытуліўши плечы к дубу,
Цішу ловіць вартавы.
А чью варожыць згубу
Над балотам крык савы?

Глуха ў лесе. Дзесь далёка
Неба свеціцца ў агні.
Не спускай, дазорны, з вока
Шлях знямелы, не засні!

Чуеш — гул? Гудзе дарога.
Скалыхнуўся сонны бор.
З дуба, волата старога,
Падає сігнал дазор.

* * *

З-пад комляў шурпатых,
З гушчэчы лясной
Ваякаў надзейных
Выпоўзае рой.

Вядзе іх ляснічы
Праз дзікі гушчар;
Ідуць партызаны,
Рыхтуюць удар.

Бяспечна, як цені,
Аточваюць шлях.
Віントоўкі, гранаты
У іх у руках.

Абапал дарогі
Залеглі, ляжаць,
А там аж якоча
Пад коламі гаць.

Паўзуць, як страшыдлы,
Армады машын —
Стары і вядомы
Німецкі то клін.

Узлесак мінае
Змяіны іх хвост.
Глядзяць партызаны
З ляснічым на мост.

Атульвае мосцік
Унізе імгла.
Там загадзя ўночы
Хадзіла піла.

Падкопвала насып
Рыдлёўка тайком, —
Змагайся, як можаш,
З фашысцкім ваўком.

Калона ўжо блізка,
Гудзе бранявік,
На мост набягае,
Ускочыў і — брык.

Сталёвая глыба
Нырае на дно,
І следам другая —
Бабух у багно.

Заляскала рэзка
Аб броню браня.
Пайшла завіруха,
Пайшла сумятня.

Ляціць грузавая
Наўзбоч пад адкос.
Загаўкалі гады,
Крычаць: *Was ist los?*

У адказ ім жалезны
Пасыпаўся град.
Рвуць гадаў на часці
Асколкі гранат.

* * *

Запазніўся месяц цъяны
Стаць на варту ў гэтую ноч
І не чуў, як партызаны
Білі злосных патароч.

Толькі зараз ён пабачыў,
Як свяціўся касагор,
Дзе магутны дуб маячыў,
Дзе гарэў машын касцёр.

І ўсё ціха ў лесе стала.
На шляху датлеў пажар.
Зложыць нам былін нямала
Беларускі лес-гусляр.

СТАЛІНСКАЕ СЛОВА

У хвалях эфіру, як мудрась зямлі,
Далёка ў прасторы
Праз долы і горы
Натхнёныя слова плылі.

Плылі, як праменні, будзілі глухіх,
Развязвалі вочы
Сялянам, рабочым
Замежных краін і сваіх.

Ён сеяў, як сейбіт, настаўнік і друг
У сэрца народаў
Тых слоў карагоды,
Што радасцю поўнілі слух.

Гаіў нашы раны жывою вадой,
Паказваў дарогі
І шлях перамогі
Над цемрай крывавай, пустой.

Вялікую веру і крыллі арла
У цяжкай часіне
Падаў ён краіне,
Каб слава яе расцвіла.

Жыві, правадыр наш! Пад сцягам тваім
Жыві, наша слава!
Згінь, вораг крывавы!
Развейся у попел, у дым!

КРУМКАЧЫ

Па-над лесам крумкач кружыць —
Ён аб корме больш не тужыць.
— Крум! крут! — родных кліча.
З цёмных дзебраў, з поля, з гаю
Чорнакрылых склікаў зграю.
— Крум! крут! ёсць здабыча.

Паляцелі чорнай хмарай
Над узлескам, над імшарай.
— Крум! крут! тут спажыва.
Селі чынна ды ўсёй купай.
Дзе ні глянуць — трупы, трупы.
— Крум! крут! праста дзіва.

Мох зялёны, верас ніцы
Густа ўкрылі чужаніцы.
— Крум! крут! то — салдаты.
Распрастэрты рукі крыжам,—
Аман тут фашыстам рыжым!
— Крум! крут! пір багаты.

Леглі ворагі ўпавалку.
Рвуць іх цела па кавалку.
— Крум! крут! дай ваякаў!
Расклявалі шчокі, вочы,
Рэшту чэрві іх паточаць.
— Крум! крут! Гітлер, дзякую!

Так лятаюць, так жыруюць
І яшчэ спажыву чуюць.

— Крум! крум! — Знаюць цвёрда:
Зазімуюць на начлезе
На марозе і на снезе
— Крум! крум! — катаў орды.

Крумкачам яды нямала,
Бо не ўсіх зямля пабрала.
— Крум! крум! чуйце, людзі:
На сканчэнне для закускі
Каравай нам будзе прускі —
— Кар! кар! — Гітлер будзе!

— відносяться да падзелу Беларусі
а падзелу Беларусі земель
на часткі земель падзелу Беларусі

— падзел «старых» земель Беларусі
тыпік земель Беларусі —
— падзел земель Беларусі

— земель Беларусі земель Беларусі
з падзелом арак земель Беларусі —
— земель Беларусі земель Беларусі

— земель Беларусі земель Беларусі
з падзелом арак земель Беларусі —
— земель Беларусі земель Беларусі

— земель Беларусі земель Беларусі —
— земель Беларусі земель Беларусі

— земель Беларусі земель Беларусі —
— земель Беларусі земель Беларусі

— йоўчынас рэп чымноте жыт
— сялітру гаванцаў альбо
— міжнародных — Гітлер амаль
— пасырэн на дзяржаваў
— якіх да іх земляў ві
— якіх Чечня — Беніта Беніт —

— калімен альбо жэрлакуць
— альбо ўсе вінкі ён об
— Недоўгі зміні Беніта Беніт —
— іншыя тады, зачамно ві
— іншыя зміні Беніта Беніт —

НА ВОСІ РЫМ — БЕРЛІН

Разявіў пасць Гітлер шырока —
Ён хоча ўвесь свет праглынуць.
Хоць бачыць бандыцкае вока,
Ды воўчыя зубы не ймуць.

Надзея на «бліц-крыг» патухла —
На ўсходзе зламаў ён капыт,
Падбітае рыла апухла,
І выйсця шукае бандыт.

Ён кідае вока на дучэ:
— Беніта, падкінь хоць мільён,
Ідзі на Расію, — там куча
Чакае цябе макарон.

У славе ваяцкага блеску
Ты вернешся грозны у Рым.
Ты прыклад бяры з Антанеску
І прыкладам будзь ты другім.

Ты — шворан праслаўленай восьі,
Хоць шворан пагнуты, крывы,
Але ў незадачлівым лёсе,
Беніта, не траць галавы!

І рохнуў Беніта, як чушка,
На квінту спускаючы нос:

— За морам цялушка — палушка,
Ды дораг яе перавоз.

Люблю макароны, кантаты,
І Цэзара лаўры я сню.
Але італьянцы-салдаты,
Баюся, падложаць свінню.

Не хочуць ісці на Расію,
Расія-ж... ты ведаеш сам:
Не трудна зламаць у ёй шыю,
Пакінуць штаны свае там.

Нахмурыўся фюрэр сурова —
Мняюцца людзі і час,
І верціцца страшнае слова:
«Уграз я ў Расіі, уграз!»

НА ЗВЕРА

К канцу падыходзіць дарога
Крыві і ярма.

Ад ярасці гневу людскага
Збавення няма.

Навокал разбойніка-звера
Змыкаецца круг,
І вострыцца помсты сякера,
Куецца ланцуг.

Няхай сатанее звяруга,
Двуногі шакал, —
Не выйдзе з замкнёнаага круга
Нямецкі капрал.

Узважаны дні яго, лёсы,
Ён лёгкі, як пыл:
Чарвяկ не ўзлятае ў нябёсы,
Бо слеп і без крыл.

Апусціцца грозна заслона,
Суд будзе суроў.
Пагібелъ яго неўнікнёна,
За кроў аддасць кроў.

На звера ў паход, людзі-брацці!
Скідайце ярмо!
Мы імя забойцы праклящю
Навек аддамо.

шылій боят-жынілік Француз
Міт шевеліл түр жа дібділік

жылттык... Немең бойын жынілік айыл
Барын тоғары, Ішінде бейнік
— міндересе жаңынан жаңынан
Іншінде жаңынан жаңынан

жыл отынан жаңынан жаңынан
жыл жаңынан жаңынан жаңынан
Іншінде жаңынан жаңынан жаңынан
Іншінде жаңынан жаңынан

У ЦЯЖКЮ ЧАСІНУ

Зямля мая, нябёсаў родных сінь,
Лугоў зялёныя пасцелі!
Вы ўстаете з-за смутных далячынь
Скrozь горы і пустэлі.

Празрыстасць рэк, дубоў жывы шалаш,
Дарог нязлічаных красёнцы!
Вас бачу я, я чую голас ваш,
Прываблівы, як сонца.

Мой мілы край, народ мой дарагі,
З душой адкрытаю і сэрцам!
Зноў дзеляць нас парогі-берагі.
Пракляцце крыважэрцам!

Смуга-імгла навісла над табой,
І п'еш ты зноў пакуты чашу:
Фашыст-шакал звярынаю нагой
Стаптаў нам нівы, пашу.

Як пошасць чорная, ўварваўся ён,
Прайшоў разбойніцкай ступою,
І ўсюды кроў, няволю і палон
Пакінуў за сабою.

Спаліў твае сялібы, гарады,
Твой дом разграбаўши дарэшты.

Не ведаў ты яшчэ такой бяды
З тых дзён, як тут жывеш ты.

Не плач, зямля! Народ мой, не тужы —
Вышэй ўзнімі сваю сякеру!
За здзек, за кроў, за грабяжы,—
На Гітлера, на звера!

Находзіць час, і меркнуць яго дні,
Як ноch, над ім звісае кара.
Не вырвецца з сваёй-жа западні
Фашысцкая пачвара!

Д У Б

Многа лет і зім дуб стаяў стары,
Комель-стан пахіліўши на воду.
На вяршаліне з даўняй той пары
Збудаваў на ім бусел гасподу.

А прыгож быў дуб, над дубамі дуб,
У красе поўнацветнай і сіле:
Комель — сталь-крамень; кучаравы чуб
Красаваўся на цэлья мілі.

Гадавала яго, не спускала з рук
Маці дбалая — мудрасць-прырода,
І дала яму багатырскі сук,
Каб нахіл зроўнаважыць на воду.

Унізе пад ім, нібы сок-янтар,
Свіслач родная павівалася,
Гаманіла з ім у палоне чар,
Бы каханая, прытулялася.

А над Свіслаччу скроль прагалы груш
Выглядала старэнъкая хатка.
Жыў тут дзед Андрэй, яшчэ крэпак, дуж,
Хоць мінула другая трыццатка.

Дзед любіў свой кут і любіў садок,
Узгадованы ўласнай рукою.
І пражыў ён тут не адзін гадок,
Зжыўся з дубам і з буслам, з ракою.

У ліпнёвы дзень, у вячэрні час,
Калі першыя зоркі засвецяць,
Выйдзе ён на двор, уздыхне не раз—
Так дзівосна ўсё створана ў свеце.

Свіслач дзень і ноч гоніць срэбра хваль
Ды шушкуае з кусцікам ніцым.
Дзесь у далечы, нібы жар каваль,
Хмара дзъмухае іскры-зарніцы.

І такая ціш, бо на тоеnoch,
Каб спакой мелі людзі, стварэнні.
Пахіліўшыся над вадой наўзбоч,
Дуб, як волат, стаіць у зняменні.

Бусел нанач сеў ды сніць сны ў гняздзе
І маўчиць, як мудрэц ці той змоўнік.
А як хораша сцеле бліск вадзе
Неразгаданы месяц-вандроўнік.

У знямелай мжы тонуць лес, кусты,
А дубы нібы моляцца богу.
Урачыстасць, сон і спакой святы
Запынілі сваю тут дарогу.

Дзед глядзіць на ўсё, сам сабе кіуне,
І на сэрцы так лёгка ў Андрэя,
І ў душы яго, дзесь на самом дне,
Іскра згоды з прыродаю тлеет.

Дзень ішоў за днём. Змоўк звон кос. Стагі,
Нібы вежы, па Свіслачы ўсталі,

I час восеньскай глухаты-смугі
Варажылі маўклівяя далі.

Бусел кінуў дом і з усёй сям'ёй
Скіраваўся на поўдзень у вырай.
Дуб адзін стаіць ды шуміць ліствой,
Ды разводзіць галінамі шырай.

I не ведаў дуб, бусел, дзед Андрэй,
Што над імі бяда вяжа сеци.
Не згадаць-жа ім, не прадчуць падзеі,
Каб сляды і хады іх прымечіць.

Была раніца, і на небе ледзь
Зараніцы вясёлка займалася,
I на Свіслачы забрымела медзь —
Чырвань неба у ёй умывалася.

A там, з заходу, разнімае шчыт
Над зямлёю грымотная хмара,
Грыва ўся ў агні, блізка гром гучыць,
I распрыжыўся раптам ударам.

Кончыў дзед Андрэй свой паход-абход,
Міма дуба ідзе, разважае.
Што за дзіва? Зірк — бачыць іскр узлёт,
Гул гудзе ў жарале і дужае.

Валіць з дуба дым. Угары агні,
Нібы стужкі чырвоныя, скачуць.
Стогне волат-дуб. А на ліст зірні,
На галіны... Ды лепш-бы не бачыцы!

Страпянуўся дзед, ды на двор кулём —
Можа ён яшчэ дуб уратуе!
I бяжыць назад дзед Андрэй з вядром
I на дуб ён вады не шкадуе.

Воду лье ды лье, а ў дупле гудзе,
І пякельны агонь яго ліжа.
Эх, спазніўся дзед памагчы ў бядзе:
Дуб скіляеца... ніжай і ніжай.

Глуха крэкнуў дуб пры сырой зямлі,
Здрыгнуўся апаленым целам.
Быццам грымнуў гром у глухім камлі —
Дуб у Свіслач зваліўся, знямела.

І вяршаліну, і гняздо на ёй
Абняла Свіслач, маці старая.
Багатырскі сук плашч развесіў свой,
Як нябожчыка, дуб прыкрывае.

Дзед стаіць, глядзіць: замест дуба — труп
Ды прагаліна свеціць пустая,
Чорны пень тырчыць, як старэчы зуб,
І, здаецца, аб чымсьці пытае.

Час бяжыць, плыве. І прайшла зіма,
Зноў павеяла далеч вясною.
Ажыла зямля, дуба-ж тут німа —
Незаняты простор над ракою.

Абудзіўся лес, зацвітае луг,
Бусел з выраю к дубу вітае.
Прыляцеў, зірнуў — дзе-ж падзеўся друг?
Дзе гаспада, хароміна тая?

Робяць круг буслы па-над месцам тым,
Дзе стаяў дуб стары з іх гасподай.
Пазірае дзед, спачувае ім:
— Эх, бяздомнікі, як-же вас шкода!

Так ляталі дзень, так кружылі два
Ды на хвою паблізу прыселі.

Пагадалі штось, а праз дзень давай
Зносіць голькі для новай пасцелі.

Пазірае дзед, не знаходзіць слоў,
Каб акрэсліць сваё захапленне.
Павучыся, брат, ты у іх, буслоў —
І разумнае-ж гэта стварэнне!

Плынь плыве-цячэ, гоніць срэбра хваль
І ў нікога дарог не пытае,
А старое ўсё глыбей тоне ў даль,
І нанова зямля зацвітае.

1942

Адышоў, у вечнасьць кануў
Год, замкнуўшы круг.
Неба зорная паляна,
Нібы ў кветках луг.

Урачыста і таемна
Ззяе Млечны шлях,
Тоіць мудрасць гмах надземны —
Брыльянцісты дах.

У глыбінях цёмнай далі
Цішыня, спакой.
Чым запоўняцца скрыжалі
І чыёй рукой?

Не адзін я — сотні тысяч,
Стайшы на мяжы,
Будуць мкнуща іскру высеч
З невядомай мяжы,

Каб наступных дзён заслону
Хоць на міг прыўзняць,
Ды, як маші ў сваё лона,
Добры дар прыняць.

І я веру ўсёй душою —
Рухне сіла цьмы,

І высока над зямлёю
Сцяг падымен мі.

Зацвітуць, як мак, дубровы,
Ажыве народ.
Дык здароў-жа будзь, год Новы,
Сорак другі год!

ГОЛАС ЗЯМЛІ

Я чую голас несціханы —
Зямля мая мяне заве
І кроіць сэрца мне на раны,
Звініць, як звон касы ў траве.

І шум дубровы, і стогн пушчы,
І рэк усхліп, і плач крыніц,
І немы зрок балотнай тлушчы
Нясуць мне весць пра чужаніц.

Я бачу постасі тэўтонаў —
Халодны твар, звярыны від.
Не знае жалю, ні законаў
У сталь закованы капыт.

О, каб я меў такія руکі,
Зямля, абняў-бы я цябе,
Как сцішыць гора тваё, муки
І сілу даць у барацьбе!

Зямля мая, мая краіна!
Я чую твой прзыўны звон.
Прымі-ж хоць слова твайго сына --
Не доўгі будзе твой палон.

Шумяць гняўліва твае пушчы,
Трасуцца помстаю бары,
І дзень твой хмурны змрок расплюшчыць —
Ёсць у цябе багатыры!

ПЕСНЯ ПІЛОТА

У неба высока ўзлятае арол, —
 Не чуе арлінага клёкату дол.
 Я вышай арла падымуся ў прастор,
 Званчэйшую песню спле мой матор.
 Узносіць за хмары лік белы гара, —
 Парчу залатую ёй сцеле зара.
 Грамад беласнежных блакітны туман
 Унізе пакіне мой быстры крылан.
 Пара надыходзіць, айчына заве —
 На захад памчуся я к мілай Маскве.
 Бывайце, даліны квітнеючых ніў,
 Стэповага мора бяскрайны разліў,
 І родных кішлакаў утульны спакой,
 Узоры арыкаў з янтарнай вадой,
 І рэчак сцюдзёных пасрэбраны плёс,
 І ты, мая ўцеха, з пляцёнкамі кос!
 На захад дарога мая. Мне пара —
 Узбека-пілата пазнай, немчура!
 На головы град ёй свінцовы пралью, —
 Не дрогне рука мая ў смертным баю!
 За дружбу народаў, за волю братоў
 Жыццё маладое аддаць я гатоў.
 Я — вольны арлёнак вялікай зямлі
 Пад сталінскім сцягам, што рдзее ў Крэмлі.

ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

Да 24-ай садавіны

На подзвіг вялікі, суровы
Закліканы Леніным ты.
Імя тваё — новых два слова:
Чырвоная Армія ты.

У гэтых агністых двух словах
Цудоўная сіла жыве.
Яе не адолее вораг:
Народ у ёй вольны жыве.

Жывуць у іх Ленін і Сталін,
У далеч паказваюць шлях.
Між сонечных ясных прагалін
Вясёлкай ірдзіцца той шлях.

Усё, што ёсць лепшага ў свеце,
Злучыла ты ў сэрцы сваім.
Чырвонаармейцы, жывеце
На славу народам сваім!

Сягоння йдзяце вы праз буры
І крышице ворага ў прах.
Трасуцца тэўтонскія муры,
І сіла іх падае ў прах.

Я шапку знімаю прад вамі,
Пачціва хілю галаву.
На ваша магутнае раме
Схіляе ўвесь свет галаву.

ВЯСНОЮ

Вясенняе неба, таполі
І свежае лісце на іх.
А сэрца маё, як ніколі,
Імкнецца да гоней сваіх.

Тут ціха, спакойна, утульна,
І песціцца ў сонцы платан,
І лашчицца вецер разгульны,
Шырокі, як Узбекістан.

А ў роднай маёй Беларусі
Снуюцца нядоля, бяды,
Пакутуе люд наш у скрусе,
І хлеб яго—сок, лебяды.

Я знаю—вядзе там чужынец,
Нямецкая погань свой рэй,
А дзеці глядзяць на гасцінец,
Чакаюць—прыходзьце хутчэй!

Ох, многа там гора, пакуты,
Ды ведай-жа, край родны мой:
Няхай буду бедны, разуты,
Абы мне быць толькі з табой;

Была-б толькі воля, пазбыць-бы
Драпежнікаў дзікай арды.

Эх, Нёман мой, Свілач і Віцьба,
Пазнаў-бы я радасць тады!

Няхай-жа расступіца поле,
Фашысцкую твань праглыне!..
Вясенняе неба, таполі...
Ой, снішся, край родны, ты мне!

— сяду вежай дацу басей
Іваж атамон запраш у залай
мешінені міннон віН
дзет-зональніків віроп аеЦ
мінінне зоръ-стома Ф
ліх-зомі Г зіні 1

Лод атамон зін Лод вія Лод віН
1. Монсант вінінне зоръ-стома Ф

АДПОМСЦІМ

Іваж атамон запраш у залай
Партызанская песня

Ваякі-партизаны,
На Гітлера ў паход!
Раскрышым зброд паганы,
Німецкі чорны зброд.

На бой, на бой, на смертны бой
Выходьце дружна, грамадой!
Ямчэй удар, цяжэй удар —
Пылае ў сэрцы помсты жар!

Адпомсцім ліхадзеям
За слёзы, здзек, за кроў.
У вілы іх, як змея,
І голавы далоў!

На бой, на бой, на смертны бой
Выходьце дружна, грамадой!
Ямчэй удар, цяжэй удар —
Пылае ў сэрцы помсты жар!

Наш помсты вір імклівы,
Як гром, гудзе ўнаучы.
Ачысцім долы, нівы
Ад прагнай саранчы.

На бой, на бой, на смертны бой
Выходьце дружна, грамадой!

Ямчэй удар, цяжэй удар —
Пылае ў сэрцы помсты жар!

На чорным папялішчы,
Дзе поўз чужынек-гад,
Фашыста-гада знішчым,
І згіне Гітлер-кат.

На бой, на бой, на смертны бой
Выходзьце дружна, грамадой!
Ямчэй удар, цяжэй удар —
Пылае ў сэрцы помсты жар!

Пад горкаю асінай
Прытуліць ката дол,
І зграі ўсёй звярынай
Загонім туга кол.

На бой, на бой, на смертны бой
Выходзьце дружна, грамадой!
Ямчэй удар, цяжэй удар —
Пылае ў сэрцы помсты жар!

На бой, на бой, на смертны бой
Выходзьце дружна, грамадой!
Ямчэй удар, цяжэй удар —
Пылае ў сэрцы помсты жар!

На бой, на бой, на смертны бой
Выходзьце дружна, грамадой!
Ямчэй удар, цяжэй удар —
Пылае ў сэрцы помсты жар!

На бой, на бой, на смертны бой
Выходзьце дружна, грамадой!
Ямчэй удар, цяжэй удар —
Пылае ў сэрцы помсты жар!

На бой, на бой, на смертны бой
Выходзьце дружна, грамадой!

СТАРЫ ГАСЦІНЕЦ

Шлях старадаўні, вядомы ў народзе,
Лёг між прысадаў бяроз.
Пасмы іх спушчаных кос
Звіслі ў лісцяным жывым карагодзе.

Роўныя тоны іх мірнай размовы
Ціха над полем плылі,
І заміралі ўдалі
Песні спрадвечнай знаёмыя словы.

Побач гасцінца — лясы, лугавіны,
Мора зялёнае ніў,
Срэбраных рэчак разліў,
Лёгшых утульна пад зелені тынам.

Вёскі, мястэчкі абапал дарогі,
Дбалы, гасцінны народ,
Сад, паплавец, агарод,
Гай у сінечы, узгоркаў разлогі...

Век плыў за векам, мяняліся часы,
Шмат адбылося падзеяй.
Свет расчыніўся шырэй,
Новыя сцежкі пралеглі, як пасы.

Шлях-жа спрадвечны з бярозамі ў згодзе
Так-жа, як здаўна, ляжыць,

Краю гатовы служыць,
Тое-ж ён носіць і імя ў народзе.

Шлях ты мой родны, гасцінец шырокі!
Лучыш ты два рубяжы:
Усход наш і Захад чужы,
Лёг ты спрадвеку праз нашы валокі.

Дай ты мне вестку аб людзях і краі —
Чым-жа народ наш жыве?
Голас твой, чую, плыве,
Горы і долы, пустэлі мінае.

Часы ліхія насталі ў краіне
Топча дарогі чужак,
Нішчыць дабро ваўкалак,
Чыніць расправы нямецкі звярынец.

Толькі-ж не ведае вораг спакою —
Б'юць яго нашы байцы,
Ворагу будуць канцы:
Смерць яго сочыць з-за кожнае хвоі.

З Нёмана, Прыпяці, Свіслачы, Сожа
Носіцца голас наўсцяж:
— Быў ён і будзе край наш,
Вораг закляты тут голаву зложыць!

Дружна паўсталі байцы-партизаны.
Помста — іх думка адна:
Знішчыць заразу да дна —
Ворагу месца пад дзікім бур'янам!

Вер мне, мой дружка: няпрошаным госьцем
Заўжды такі ў нас пачот:
Выкінем нечысьць за плот —
Месца ім хопіць на ўсім пагосце.

Чуеш, з усходу як громы грукочуть,
Выкурым гада з нары.
Родны гасцінец стары,
Хай-жа твой голас ды будзе прарочы.

Следи умядлое мі
І памяцьце мно гаі

Лоткі вентзіек даў сівади січай
І ўсю вінісіе січану.
Лоткі вінісіе вінісіе вінісіе
Доколі він іштілко інісіе

Інісіе вінісіе
Інісіе вінісіе
Інісіе вінісіе

НА ЗАХАД

Апала заслонна мядзяная хмар,
На захад плывуць іх клубы.
А я пазіраю ў знямелы абшар,
А ў сэрцы так многа журбы!

Вандроўніцы-хмары,
Нябёсаў красы!
Зрадніўся я з вами
У далёкія часы.

На ветравы крылі паслаўши руно,
Здаецца, замлелі яны,
Як мара, як сон той, што сніўся даўно
У досвітак ранній вясны.

Клубястая хмары,
Куды вы плывеце?
Ой, многа вам, многа
Прастору на свеце!

Стаю, пазіраю ў блакітны разлог,
І колькі там дум паўстае!
Чаруюць і вабяць прасторы дарог
На захад, дзе межы мае.

Купчастая хмары,
Куды вас мкне вецер?

Вы роднаму краю
Мой сум занясеце!

Гаруе краіна пад жорсткай пятой,
Як прагне збавення народ!
І дуб мой над рэчкай глядзіць сіратой,
Галіны схіліўшы на ўсход.

Грымотныя хмары!
Рассыпце маланкі
На головы катаў
З нябеснай палянкі.

Павісла над лесам у родным краю
Удушлівай гары імгла.
Пячаць непакоры ў смяртэльным баю
На чола народа лягла.

На захад, на захад
Спяшайцесь, хмары,
Варожаю кроўю
Заліце пажары!

Шылт падлае, як то відбыває
Аасіл аблаквае, як то
І вакуае, як то відбыває
Каб-шеш той падлае, як то
Сал, балкае, як то відбыває
Не вакуае, як то відбыває

І чорь аблаквае
Снайт ти на вакуае
Вулгейши як то відбыває
І вакуае, як то відбыває

ПАХАВАННЕ ГЕЙДРЫХА

Кат Гейдрых ляжаў у труне,
Кат Гімлер аплакваў яго,
Кат Гітлер стаяў, як у сне,
Над падлаю друга свайго.

Унурыйся фюрэр, як слуп,
Слязу выціскаў, кракадзіл.
Аб чым-жа гадаў казалуп
У зборышчы катаўскіх рыл?

Ці сніць ён аб лаўрах цяпер?
Не, шлях яго думак другі, —
Зламаў кіпцюры свае звер,
На звера куюць ланцугі.

НАД МАГІЛАЮ ДРУГА

Памяці Янкі Купалы

Падбіўся ў дарозе ты, дружа,
І вочы пагаслі твае.
У шуме жыщёвае сцюжы
Байца-песняра нестae.

Спі спакойна, спачывай —
Не забудзе цябе край.

Не суджана, знаць, табе, браце,
На родныя гоні зірнуць
І ў нашай разбуранай хаце
Народ да работы гукнуць.

Спі, мой дружа, спачывай —
Не забудзе цябе край.

Пакончыўши з дзікай ардою,
З варожаю цемрай і злом,
Мы ўспомнім усёй грамадою
Цябе за жалобным сталом.

Спі, мой браце, спачывай —
Не забудзе цябе край.

Успомнім, як лепшага сына,
Аддаўшага дар песняра
Народу і роднай краіне,
Дар яркі, як золак-зара.

Спі, саколю, спачывай —
Не забудзе цябе край.

Шмат сцежак з табою прайшлі мы,
Адзін пракладаючы след,
І слухалі голас радзімы,
Каб несці той голас у свет.
Спі, баяне, спачывай —
Не забудзе цябе край.

І вось абарваліся ніці —
Сышоў ты на вечны спакой,
Буйнейши наш колас у жыце,
• Наш дуб лугавы над ракой.
Спі, гусляру, спачывай —
Не забудзе цябе край.

Парваліся струны, разбіты
Цудоўняя гуслі твае.
Краіна жалобай спавіта —
Байца-песняра нестает.
Спі спакойна, спачывай —
Не забудзе цябе край.

ам іншыя сподат з нахіні тым
— да, але які варто ўважаць
— амігдад цвяр'ею і
тэх у халод зоры зоры
— амігдад цвяр'ею і
лікія эдакі сенудзія

— дык які варто ўважаць
— лікія эдакі сенудзія

ФАШЫСЦКАМУ ЗВЯР'Ю

Насунуўся густа на землю туман,
Павісшы імжакай рудою.
Зямля ўся пабіта на тысячи ран,
Патоптана дзікай ардою.

У грудах абломкаў ляжаць гарады,
А сёлы — адны папялішчы,
Дзе вецер-вандроўнік пад скогат бяды
У рэбры будыніны свішча.

Напоены шчодра крывавай расой
Даліны, лясы і палеткі.
Прывідам кастлявым смерць ходзіць з касой,
А следам клубіцца дым едкі.

Галодны сабака ў бязлюдным дварэ
Злавесна і жудасна вые.
Хто злічыць магілы і слёзы збярэ,
Сірочыя слёзы жывыя?

Людскімі касцямі засеян прасцяг,
На нівах буяюць бур'яны,
Усхліпваюць рэкі ў халодных слязах,
І журыцца золак румяны.

Зямля маіх продкаў! Чыёю рукой
Учынен той здзек над табою?
Пракляцце бандыту і язвіне той,
Што славы шукае ў разбоі!

Зямля, расступіся ў пакуце сваёй
І дзікія орды глыні ты,
І стань для бандытаў глухою труной,
Варожаю крою абмытай.

Звяруга лахматы, наставіўши хіб,
З фашисцкае выбег трушчобы,
І голас у звера з шаленства ахрып,
Запенены губы ад злобы.

Не, звер ненаедны, фашисцкая шваль,
Ты лопнеш, злякасны верад,
Загінеш ганебна, як зубы ні скаль
І як ты ні рвіся наперад!

Асуджаны лёсам вампір-ваўкалак,
Пракляцце спляло яму сеци.
Не, не ўзаўеца са свастыкай знак,
Змятуць яго людзі, як смецце.

Беларускі народны паэт

Беларускі народны паэт
Беларускі народны паэт
Беларускі народны паэт

Беларускі народны паэт — беларус. І
Беларускі народны паэт — беларус.
Беларускі народны паэт — беларус.

Беларускі народны паэт — беларус.
Беларускі народны паэт — беларус.
Беларускі народны паэт — беларус.



Донці ёй! Падброды зям'я
Скібет даи храстъ ботанічнъ!
Лот зілата і чистине сінічнѣ!
Підсвід є вожна мята сіл'.

Лізіа зілата є погутрові, кінічнѣ
Мт імпел ядро зілата і
Любіт сінічні чистини на землю і
Лізіада скороді сінічній!

Ліх місіністаріи ытамікі вінчані
Любіт сінічні чистини сіл'!
Ціліа...
МАЕ МАРЫ

Прысвячаю М. Д. М.

Далёка мы ад роднае зямлі,
Над намі неба высіцца другое,
А дождька, хоць як тут ні малі,
Ён не спадзе крыштальнаю слязою.

Разлучаны мы з берагам сваім,
З укладам прошлых дзён, з народам нашым.
На заход свой, як сіраты, глядзім
І п'ем разлукі горач поўнай чашай.

Кароткі час, а колькі ў ім падзей —
Не злічыш іх і не акінеш вокам!
А сэрца з кожным днём заве мацней
К разбураным сядзібам і валокам.

Я ведаю — прытулку там няма:
Зямля і край знявечаны без жалю.
Гаруе люд. Фашысцкая чума
Кривавая прыбіла там скрыжалі.

Шмат страчана, разгублена сяброў,
І дзе наш сын — не ведаем нічога,
Не ведаем, ці жыў ён, ці здароў,
Куды яго скірована дарога.

Ох, родны мой! Без часу выбіт ты
З юначае шчаслівае пущіны.
Праклят-жа будзь, паслannік ліхаты,
Спustoшыўши зямлю мае айчыны!

Напружана плывуць за днямі дні,
Нявідна ткуць нязнаную быліну.
Ці ўбачым мы прыветныя агні
І мірную ўваскрошую краіну?

Мой верны друг! Прайшлі мы крок-у-крок
Крывых дарог-пуцін ужо нямала.
Канчаецца наш шлях, наш вечар недалёк,
І noch нам тчэ густое пакрывала.

На схіле дзён я мару аб адным:
Ўзыісці з табой на нашы гоні, долы,
Зямлі сваёй усім нутром зямным
Паклон аддаць, схіліўши нізка чола.

КАЛІ СПАКОЙ?

Ці-ж я вясёлым быць магу,
Калі зямля апушчана ў смугу?

Ці-ж я пазбаўлюся пакут,
Калі пакутуе мой родны люд?

Ці-ж я спакой сабе знайду,
Калі бяда згрызае грамаду?

Спазнаю я тады спакой,
Калі пакончым мы з фашисцкаю ардой.

Я ведаю — прыгнуў тым чаром
Зямля і юрай землечынне без будзеня.
Гарус тэх Фашистам чумы
Канчаты перада тым спакоем.

Наступ спасці, я чую лінію арды.
І чаром слаць не будзе дзеня.
Не ведомы як жыць ся з ардой.
Куды перадрачны настор.

Надзей або ёб фінансу-пескульза
На гарбах сім'ю засуну.

А чаго, хто землі ўбо перш
І зруйніць твар жалюзі не сказ,
Мы, як вонкіх праудзіх зорзе,
Ужноў да заложы пабе.

^

У АПОШНІ ЧАС

Надзей не трачу я: хоць валіць дым, —
Замрэ агонь пякучы.
Такі закон: перад канцом сваім
І мухі тнуць балюча.

Раз'ярыўся і кідаецца звер,
Бо кроў выходзіць з рыся.
Баец, зважай: адказны час цяпер,
Глядзі-ж, не прамахніся!

Збяры, народ, ты сілы ўсе і дух,
Напружся, як спружына:
Смяртэльна ранены звер слеп і глух,
Цаляй-ж ка ў лоб звярыны!

ЦІША І БУРА

Нанізала раніца росы
На танюткія стрэлы травы,
Адбівающца ў водах нябёсы,
У вясёлках ляжаць паплавы.

Расчасаўшы пышныя кудры,
Лес па пояс убрыв у туман.
Старажытны, стоена-мудры,
Выступае з сінечы курган.

І спакой, і лагода навокал,
Нібы моліцца сонцу зямля,
Не ўзлятае над доламі сокал,
Не варушыцца ў завалі тля.

Прамінулі-ж яны, дні былъя,
Нібы ранішніх хмар чарада.
Не гадаў, не думаў тады я,
Што ў цішы спела гора-бяды.

Ох, не змераеш болю і гора,
І не злічыш разгубленых слёз!
А мільёны ваяк-вянрігораў
Леглі густа, як травы ў пракос.

Праклянуць злога ката людзі,
Аплююць яго кайнаў труп,

Напіс мы аб фашисты-паскудзе
На ганебны вывесім слуп.

А таго, хто зямлі мір верне
І асушыць твар людзям ад слёз,
Мы, як вечнае праўды зерне,
Узнясём да высокіх нябёс.

ШТО ТРЭБА?

Сябры мае, не слова трэба тут —

Ад слоў не дрогне вораг:

Распалены жалезны трэба прут,

Гаручая бутэлька, порах.

Патрэбна злосць, зацятасць, сэрца гарта,

Парыў адзін і мэта.

Як сталь будзь цвёрд, настойліў і упарт,

І помні толькі гэта.

Крыши, знішчай, як можаш, ваўчуру,

Начыненую ядам,

Агнём палі прасмердлую нару,

Дыхнуць не дай ім, гадам.

Труці іх, распінай, бі з-за вугла

Даўбнёй, нажом, сякерай,

Каб галавы падняць больш не магла

Фашысцкая халера.

Браты мае, на спаленай зямлі,

На нашых родных гонях

Магіла будзе ёй, фашысцкай тлі,

І Гітлер тут затоне.

БАЦЬКУ МІНАЮ

Паклон табе шчыры і нізкі,
Наш бацька Мінай.
Ты стаўся нам родны і блізкі:
Ты — гэта наш край.

Прываблівы, мудры, і скромны,
І стойкі, як дуб,
Той дуб-багатыр, што над Нёмнам
Узносіць свой чуб.

Не хіліцца дуб перад бурай,
І ты не умлеў,—
Пазнала нямецкая скура,
Што значыць твой гнеў.

Адчулі нямецкія морды
Міная ў баю,
Удар твой, раптоўны і цвёрды,
І помсту тваю.

Нявінных дзяцей тваіх родных
Згубіў люты кат,
І вецер змёў попел халодны
Ад спаленых хат.

Астаўся адзін ты, нябожа,
Без дзетак, сястры.

Туліла імшыстае ложа,
А грэлі каstry.

Я ведаю — цяжка, мой браце,
Зжышь раны той след
І ўсё дарагое растраціць
На схіле ўжо лет.

Ты-ж цяжкае гора адолеў,
Не здрадзіў сябрам.
Сказаў ты, герой наш: «Ніколі
Сяброў не прадам».

Ты мужныя руکі і сэрца
Народу аддаў.
Смерць, смерць немчуры-крывяжэрцам!
Згінь, Гітлер-удаў!

Дазволь-жа сказаць табе шчыра:
Жыві, наш Мінай.
Разгорнем рамёны мы шырай
І вызвалім край.

Калымага Рым — Берлін

На дарозе пыл і дым —
Коціць каламажка,
Тарахціць вось Берлін — Рым
І груюча цяжка.

ҚАЛЫМАГА РЫМ — БЕРЛІН

На дарозе пыл і дым —
Коціць каламажка,
Тарахціць вось Берлін — Рым
І груюча цяжка.

Фюрэр ездзіць не дурак,
Дучэ б'е пад робры,
Налягае дучэ так,
Што йдзе дух нядобры.

Манергейм наўскапыта
Скача ў конскім блеску,
І не ганьбяць хамута
Хорці, Антанеску.

А балгарскі цар Барыс,
Як рысак заўзаты,
Капытом б'е, грае ў чмыс,
Доўгі і гарбаты.

Упацелі рысакі,
Гітлеравы слугі,
І апухлі іх бакі
Ад нямецкай пугі.

А фурман іх аж ахрып,
Дзъме у ноздры цяжка:

Чуе кат, што ён уліп
З коньмі, з каламажкай.

— Но, но, воўчая душа!
Дам вам канюшыны.—
Ды не возьмеш ні шыша
З дохлае сказіны.

Страшна ехаць, вораг скроль,
Дзень наступны чоран.
Асядае, гнецца вось,
Чуць тримае шворан.

ЖУРАҰЛІНЫ ВЫРАЙ

Крылаты вандроўнік, стары журавель,
Сяброў у дарогу таропіць, —
Пад холадам моўкнуць прасторы зямель,
І стынуць утульныя топі.

З патайных зацішкаў, з бязлюдных балот
Злятаюцца вольныя птахі.
На поўдзень, у вырай, імкне іх палёт
Пад ясным бяскрокавым дахам.

Звісае над імі бяздонны авшар,
Дзе свецяцца вечныя зоры,
Пад імі гуляе, бушуе пажар,
У цемры свідрueе пячоры.

У бліску кривавым руїни тирчаць,
Як чорнія цені-манахі.
Крилатыя госці пужліва крычаць,
Трывожацца вольныя птахі.

— Эй, чуеш? Спynіся, спыніся, стары!
Ці тою вядзеш ты дарогай?
Глядзі — агнявыя там круцяць віры,
Іскрыстым падняўшыся стогам.

Ніколі на нашай дарозе раней
Такой г^о бывала праявы,
І ночы, глянь, сталі цямней і страшней,
Патоптаны нівы і травы.

Жахаюць зарніцы агнёў на зямлі,
І сыплюцца дрэвы пад громам,
Без голек, як трупы, маячаць камлі, —
Спыніся, бо край невядомы.

— Не бойцеся, птахі! Наперад за мной! —
Стары журавель ім гукае:
— Вяду вас пуцінаю вернай адной,
Што Млечны мне шлях асвятляе.

Не мы, гэта людзі з дарогі сышлі,
Не мы, а яны заблудзілі.
Разбойніку цесна заўжды на зямлі —
Старыя спрадвечныя былі.

Наперад, наперад у вырай, за мной,
Ды крыллі ямчэй разгарнец!

Свой кут прывітаем мы новай вясной —
Для вольных і воля на свеце.

I далей на поўдзень ляцяць журоўлі,
Над імі калышуцца зоры,
Пад імі — пажары, пакуты зямлі
I гора, вялікае гора.

НА НОВЫ РУБЕЖ

Замлелі тужклівыя далі
За сінім лясным рубяжом,
І лісці дрыжаць перасталі —
Заціхнуў раскоцісты гром.

І вёска ў трывожным чаканні
Знямела, як вулей пусты,
Маўчалі ў зялёным убраниі
Над срэбранай рэчкай кусты.

Акрылася поле журбою
І выгляд лісцяных адзеж.
Байцы пасля цяжкага бою
Йшлі моўчкі на новы рубеж.

Старая, падросткі і дзеци
Стаялі, сачылі здалёк,
— Куды вы, куды вы ідзеце? —
Бясслоўна пытаўся іх зрок.

І столькі сумоты і болю
У сэрцы захоўваў народ,
Што іх не забудзе ніколі
Баец, адступаўшы на ўсход.

Браты мае, родныя людзі!
Наш сонечны дзень не пагас,
Мы ліха-навалу пазбудзем,
Байцы нашы прыдуць да вас.

ПАЖАДАНІ ПАД НОВЫ 1943 ГОД

Слова сваё шлю роднаму краю
І вам, мае сёстры, браты!
Што я скажу? Што пажадаю,
Спаўняючы звычай святы?

Зычу я, браці, зычу ад сэрца
Пазбыць вам крывавы палон;
Выкінуць піну і людажэрца,
Прасмердлага фюрэра вон;

Вымасціць гоні трупамі фрыцаў,
Угноіць іх мясам пяскі;
Кубэ Вільгельма, — ката, тупіцу, —
Як гада, парваць на кускі;

Здраднікаў змесці жалезнай мятлою,
Павесіць прадажных пісак;
Лютых баронаў з чэляддзю злою
На прывязь узяць, як сабак;

Дымам развеяць погань і нечысьць
І крыкнуць на ўвесь свет: — Зважай!
Наваль стрымалі дужыя плечы,
Жыве і жыць будзе наш край!

ЖЫВЕ МІЖ НАС ГЕНІЙ

ЖЫВЕ МІЖ НАС ГЕНІЙ

З глыбінь жыватворных народнага духу
Прышоў ён світаннем да нас,
Ён праўду і мудрасць народа падслушай,
Каб споўніць народа наказ.

Ён зрокам прапорочым угледзеў разлогі,
Што людзям нябачны былі.
Ён, Ленін, азначыў, акрэсліў дарогі
У новую праўду зямлі.

На гонях раскутых, на нівах калгасных
Ляжыць яго праўды пячаць,
І мудрыя слова так проста і ясна,
Як вечныя песні, гучаць.

Гучаць яны ў шуме, дзе плынъ маладая
Разгортае сілы ўглыб, шыр.
У песнях і думах бязмежнага краю,
Як сонца, жыве правадыр.

Жыве ён у гомане-гудзе заводаў,
У ясных крэмлёўскіх агнях,
У нашым еднанні, у дружбе народаў
І ў сталінскіх зоркіх вачах.

Жыве ён з Чырвонаю Арміяй нашай
І дзеліць паходы яе,

І сэрцу героя, і волі бясстрашных
Імя яго сілу дае.

Між нас живе Ленін, як сонца, як зоры,
Як мудрасьць вялкай зямлі,
І сее праменні, агні непакоры,
Каб людзі щасліва жылі.

БАЙЦАМ І ҚАМАНДЗІРАМ ЧЫРВОНАЙ АРМII

Якія слова, песні хвалы
Злажу я вам, багатыры?
І слоў маіх і песень мала,
Каб вам прыняць іх за дары.

Вышэй вы песень самых звонкіх
І самых шчырых слоў-пахвал.
Вы — сонца роднае старонкі,
Зямлі вясёлкавы крыштал.

Над светам, змучаным тыранам
І пакалечаным вайной,
Зазялі ранкам вы румяным
І вечна юнаю вясной.

І толькі вашы рукі, плечы
Такі цяжар падняць маглі:
Ён вышай сілы чалавечай
І вышай сіл другой зямлі.

Пад вашым грамавым ударам,
Як лёд пад сонцам веснавым,
Хіснуўся, падае пачвара,
Фашысцкі звер з клыком сваім.

Няхай-жа ў вашым сэрцы львіным
Не стыне помсты жар святы.
Наперад к новым верхавінам!
Да новых подзвігаў, браты!

МАЯ ЗЯМЛЯ

Далёка ты, мая зямля-матуля.
І цяжка жыць, не бачачы цябе,
Не знаючы, што дзень наступны суліць,
Што ноч нясе, стаіўшыся ў журбе.

І колькі раз у змушанай разлуцы
Я мыслямі, душою к табе плыў!
Як сірата, я прагнуў прыгарнуцца
Да ўлоння лук, да шуму тваіх ніў.

Ідзе мой шлях, — то звілісты, то роўны,—
К апошняму прытулку на зямлі,
І многа з'яў, падзей, як сон, чароўных,
У прошае навекі адплылі.

Гляджу на іх, на раніцы і весны,
На хоры мар, юнацтва майго сны.
Мне свет тады здаваўся вузкім, цесным,
І новае шукаў я стараны.

І шкода іх, дзянніц, пылаўших жарам,
І касавіц, і пройдзеных дарог,

І тых вятроў, што рваліся з-пад хмары
І сеялі брыльянты на мурог.

Звіняць, пляюць, як струны арфы гожай,
Вільготны луг, прасторы над зямлёй,
А ты плывеш, бы хваля ў падарожжы,
Агорнуты спакоем, цеплыней.

Ідзеш, глядзіш — і што ты ў гмаху-свеце!
Былінка кволая, малеча, пыл,
Павейвае густы лагодны вецер,
Ты чуеш пах зямляных яго крыл.

Стаяць бары. Дубы, нібы магнаты,
Над рэкамі разгортваюць шатры,
А лазнякі спраўляюць сваё свята,
І штосьці сніць іх ліске ў гушчары.

А даль зямлі празрыстаю сінечай
Атульвае лясы, гаі, луку,
І, смужны плашч накінуўшы на плечы,
Ляжаць шляхі ў бярозавым вянку.

Такая ты, зямля, мая матуля,
І вы, малюнкі роднае зямлі!
Эх, шмат чаго вы бачылі і чулі,
Спрадвечныя дарогі і палі!

Такіх-жа бед, што сёння налучылі
Цябе, мой край, не ведаў ты вавек:
Пякельных мук твае страшнейшы былі —
Фашысцкі звер пагрыз цябе, пасек.

Ты зранена, зямля — мая матуля,
І крою ўся ты шчодра паліта,

Але твой стан чужынцы не сагнулі,
Не ўстрашыла фашисцкая пята.

Зямля мая! Разлучаны з табою,
Табой дышу, табою я жыву.
Прад вамі-ж, воіны, байцы-героі,
Я ў радасці схіляю галаву.

Зямля мая, краіна непакоры!
Ты голас мой пачуй у шуме гроз:
З табою я дзялю пакуты, гора,—
З дзяцінства я з тваім злучыў свой лёс.

Дык вер-жа, вер, зямля, мая матуля:
Наш ясны дзень не змеркнуў, не пагас,
І далі сінь зноў ласкай нас атуліць,
І прыдзе нам збавення светлы час.

Зямля мая! Прызнаюся я шчыра:
Малю свой лёс я толькі аб адным —
Сабрацца зноў у радасны свой вырай,
Каб слодыч мар адчуць нутром зямным;

Злучыцца зноў з табой, мая матуля,
Абняць цябе, шчакой прыльнуць да ран,
Да свежых ран, што свет ускалыхнулі,
І сведкай стаць, як прошласці курган.

ЧЫМГАН

I

У мантыі лёгкай з празрыстай сінечы
Узносіцца ў неба магутны Чымган.
На ім спачывае халодны туман,
І хмары кладуцца на крэпкія плечы.

Як нейкі ўладар, незлічона багаты,
У розных адзеннях красуецца ён:
Дае яму сонца і колер, і тон,
Ткуць зоры і месяц яму свае шаты.

Суровы, маўклівы, як хорам спрадвечны,
Скалістыя вежы раскінуў Чымган,
Дзе непатривожаны беркут-крылан
Адзін аглядае прастор бесканечны.

Я ў мыслях узношуся вышай Чымгана,
Туды, дзе звісае бяздонны блакіт,
Дзе свет ва ўсе бокі шырока адкрыт,
І ў мыслях гляджу я на край свой каханы.

Чымганскія высі напоўнены мірам,
На горах заснуў першабытны спакой,

А ў беднай краіне, гаротнай маёй,
Кроў, гора і слёзы расходзяцца вірам.

Эх, горы і скалы, даліны і кручы
І ты, нерухомы, магутны Чымган!
Не злечыце сэрца майго вы ад ран
І боль мой не сціглыце, едкі, пякучы.

II

Стайць нерухомы Чымган сівагрывы,
Як волат, рассунуўшы плечы.
Па схілах вандруюць святла пералівы,
Струменяцца з яснай далечы.

Унізе Чымганка шуміць, не сціхае
У жолабе вузкім каменным,
Гудзе аднатонна, і песня глухая
Даносіцца спевам нязменным.

Па скатах пажоўкльых узгор'яў Чымгана
Няўцямна штось шэпчуць арыкі,
А хоры цыкад усю ноч аж да рана
Чымган услаяўляюць вялікі.

Калі-ж над гарамі ў жалобнай адзежы
Ноч госцюю ляжа нязванай
І знізіць і горы, і выступы-вежы,
Прыкрыўшы іх чорнай сутанай,—

Тады запалае нябёсаў скляпенне,
Гірляндамі зор загарыща,
Разгорнецца неба ў дзівосным адзенні,
Бы хочацца небу маліцца.

Спакой урачысты, прыглушаны гукі,
А неба ўсё—рух, трапятанне.
І голас змаўкае штодзённай дакуکі
Прад веліччу зорнага ззяння.

А скоціцца знічка з бліскучага луга,
Як лісцік з нябеснага гаю,
І я тады ўспомню далёкага друга,
Па кім я так часта ўздыхаю.

САЛАР

Рассыпала сонца каралі,
Ірдзее ў ім пыл, нібы жар.
Шумлівия кідае хвалі,
Прахладаю вее Салар.

Утульнай густою сцяною
Схілісія дрэвы над ім.
Гамоніць Салар з цішынёю,
Не ведаю толькі аб чым.

Рахманая горленка з дрэва
Глядзіць на шырокі арык.
Вядомы ёй лепш яго спевы,
А я да іх — не, не прывык.

Злятаоцца птушак чароды
На ноч у зялёны гушчар.
Імклівия жоўтыя воды
Нясе безупынку Салар.

Пагасла дзесь сонца далёка,
І толькі праменні ўгары
Узняты, як руکі прарока,
І дрэвы змыкаюць шатры.

Над стрэльчатым верхам таполі
Займаецца бледна пажар,

Паветра гарачае з поля
Плыве на халодны Салар.

Сцірающца яркія тоны,
Напоўзвае мрок патайны,
І вечар замёр задумлёны,
Бясшумна снуюць кажаны.

Грывястыя жоўтыя хвалі
Не ведаюць сцішаных мар.
Маўчаць невядомыя далі,
Шуміць неўгамонны Салар.

А я пазіраю на заход,
Мне цяжка. Чаго? — Не пытай!
Пад дымам вайны, як пад дахам,
Пакутуе родны мой край.

Сяджу я адзін, разважаю.
Як хвалі, маршчыны на лбе.
Смуткую па роднаму краю,
Тужу, мілы друг, па табе.

Укрылі далёкія зоры
Нябесны бяздонны абшар.
Аб чым-жа, скажы мне, гаворыш,
Узбекскі шумлівы Салар?

НА ЗАХАДЗЕ СОНЦА

Схіляеца дзень к надвячорку,
У зняменні стаяць тапалі
І слухаюць песню-гаворку
Арыкаў ташкенцкай зямлі.

А колькі іх тут — і не злічыш,
І мера не мерана ім:
Двор кожны і кут маляўніча
Ім рады, як дзесятам сваім.

Скрозь сетку лісцяной адзежы
Паказвае сонца свой твар,
А я пазіраю на межы,
Дзе заходу грае пажар.

У спёртым паветры заслонай
Звісае над горадам пыл,
А заход — празрыста-чырвоны,
Не жывіць ён хмар — няма сіл.

Сухое узбекскае неба,
Скупое на дождж і на гром,
І цешыцца марна не трэба,
Што новы дзень прыдзе з дажджом,

Што громы душу мне ўзвяселяць,
І ўзрадаюць хмары мой зрок:

У чыстай прахладнай купелі
Не ўмыеца заўтра дзянёк.

І я ў засмучэнні і ў болю
Гадаю аб краі сваім,
І шмат-бы сказаў, ды даволі:
Мне смутак есць вочы, як дым.

УЗБЕКІСТАНУ

Прышоў мой час. Я пакідаю
Цябе, мой братні край,
І цяжка, ведай, ясны краю,
Сказаць табе — бывай!

Другое неба нада мною
Развесіць свой шацёр.
Ты-ж на мяне зірнеш вясною
Вачамі яркіх зор.

Я ўсім нутром, душой адчую
Тваіх яснот цяплынь.
Я промень сонца пацалую
З узбекскіх далячынь.

Успомню горад, шумны, звонкі,
І паркі, і сады,
Салар, узор арыкаў тонкі,
І топалаў рады.

Куточки ўспомню зацішныя
І велічны Чымган,
І па табе душа заные,
Край-друг Узбекістан.

У цяжкі час вайны суровай
Ты даў прытулак мне,

З узбекам песню адной мовай
Складалі аб вайне.

І меч адзін мы з ім кавалі
На злы варожы стан.
Няхай-жа ўзносяць вышай хвалі
Цябе, Узбекістан!

Павеяў вецер, бы ў прадвесне,
Над нашаю зямлёй.
На развітанне — з гэтай песняй
Прывет прымі ты мой.

САЛЮТЫ МАСКВЫ

Як голас прадвесня, як гімн вызвалення,
Расходзяцца гукі маскоўскіх салютаў.
У прах рассыпаюцца Гітлера звені,
На захад свой цёмны адпоўзаюць спруты.

Удар за ударам, як біч бліскавіцы,
Шаломяць і слепяць фашисцкага ката.
Канвульсія зводзіць мурло крывяпіўцы,
І стукае ў вокны баронаў адплата.

Варожую крэпасць, як глыбіну лёду,
Чырвонаармейская сіла згінае.
Байцы, камандзіры! Вы — гордасць народа,
І любасць народаў над вамі лунае.

Наперад, наперад, совецкія раці!
Ганіце іх, вылюдкаў, к чортавай долі:
Вас сёстры чакаюць і жонкі, і маці,
І мілыхі ваши ў фашисцкай няволі.

Наперад, наперад, Суворава ўнукі,
Жалезным патокам, сталёваю лавай!
Вядуць вас надзеіныя, цвёрдые руки, —
Вярхоўнаму маршалу Сталіну слава!

ЧУЕШ, КРАЙ МОЙ МІЛЫ

Чуеш, край мой мілы,
Люд многапакутны?
Радуйся, зважай:
Ломіць наша сіла
Чорны стан атрутны
Гітлераўскіх зграй!

Славу іх развеяў
Наш совецкі воін,
Волат-багатыр.
Крою ліхадзеяў
Сож і Днепр напоен
І халодны жвір.

Вераснёўскім громам
Армія збавення
Збіла шчыт-запор,
І над тваім домам,
Край доўгацярпення,
Зораць вочы зор.

Усмех сонца шырай
Свеціць над табою,
Гоніць з долу цень.
Выйдзі з сэрцам шчырым,
З яснаю душою,
Воінаў сустрэнъ!

Абнімі, як сына,
Прыгарні, як брата,
Кожнага байца.
Родная краіна!
Блізка тваё свята,
Радасць без канца.

РОДНАМУ КРАЮ

Да 25-й гадавіны БССР

Мой край ясназоры! Прайшоў ты нямала
Шырокіх і вузкіх дарог.
І смутак, і гора цябе абнімала,
Ды ты іх пазбыў, перамог.

Ішлі мы ў прасторы шырокай пустінай,
Як сейбіты згоды, добра;
Свяцілася неба над полем, далінай,
У іскрах світання — зара.

Купаліся далі ў ласкавай сінечы,
Нас вабілі новыя дні.
Зямля разгарнула магутныя плечы,
Прасторы, куды ні зірні.

Гайдаліся пожні, як хвалі на ветры,
Сады маладыя цвілі,
І сталі балотныя дзікія нетры
Дзівотамі новай зямлі.

І новыя песні ў народзе звінелі,
Як голас юначкі-вясны,
І засевы шчасця вакол зарунелі —
Збываліся мары і сны.

Ды хлынула плойма грабежнікаў дзікіх,
Разбурыла, край мой, цябе,
І вецер сягоння пад стогны і крыкі
Сумуе з табою ў журбе.

Мой край ясных даляў! У дзень навагодні
Прымі з пажаданнем прывет,
Каб сонца і зоры з глыбіняў усходніх
Свяцілі святлом добрых лет;

Каб трупамі леглі ўсе псы-душагубы,
Фашысцкі звярыны бярлог;
Каб подлые каты, як іхнія кубэ,
У дом свой не мелі дарог.

Мой край яснавокі, і вы, людзі-брацці!
Распалім-жа помсты пажар,
Фашысцкую погань, нароваў пракляцце,
Зніштожым, як гадаў-пачвар.

СОВЕЦКІМ НАРОДАМ

Розум, і воля, і сэрца народаў!
Буры і громы прайшлі.
Сцяг пераможны вялікіх паходаў —
Слава совецкай зямлі.

Дружбай народаў магутна краіна,
Моц наша ў згодзе святой.
Будзь-жа шчасліва ты, наша пущіна,
Вечна свяці яснатой!

Хто-ж нашу дружбу пасмее парушыць,
Руку падніме на нас —
Трупамі лягуць іх чорныя души,
Гібелі будзе ім час.

Нам пакараюцца мора і рэкі,
Горы і нетры зямлі.
Леніну, Сталіну слава навекі —
Сілу яны нам далі!

ЖЫВІ, НАРОД!

Пад гоман бур пылаў наш сцяг змагання,
Пранесены з баямі ў нашы дні.
Мінула noch. Іскрыстае світанне
Запальвае нам ясныя агні.

Жыві, народ свабоднае краіны!
Квітней ты, беларуская зямля!
Нам Леніным паказаны пуціны
І зорамі асветлены Крэмля.

Прасторан шлях палётам быстракрылым,
Імкліў, як гром, разбег наш малады.
На грозны час навалы ўражай сілы
Гартуем мы сталёвыя рады.

Рука ў руку з магутнымі братамі
Мы ў бой ідзем і ў бедах не адны:
Братэрства щыт узносіцца над намі
І сталінскаю дружбай мы сільны!

Жыві, народ свабоднае краіны!
Квітней ты, беларуская зямля!
Нам Леніним паказаны пуціны
І зорамі асветлены Крэмля.

Радио в Пермском крае
Беседы с юристами
На юридической
экспертизе

Зиму я проводил в Ереване,
ночью сидел в кинотеатре
и смотрел фильмы.

Lamprocoris sp.,

Adrenocen 200064

I can see no spot

На землю земля

Degradation processes

T. pyriformis Lami

Сема зуев рабо,

Yours completely S. M.

~~D. J. Head Bros. lumber
K.~~

Das Cuckoo's nest

Copernicella heteromorpha

Tpatrick Super K.

Brennan Corp. Inc.

Opdk Inv 81-14

Bismarck 3 3-20-22

24 May 1964 - 3.02 N., 22° E.

1874 June 24-25

Chad *spars* *3000 m.*
Lappes *Russia* *4000 m.*

Країною землем.

spago regnau, discr.
la pax - B

~~to Marymane Rose;~~

~~the~~ *pygmaea* Rybanski

Из каганчика раб

U.S. Army No sea chest

Хід - м. Єнів на схід

~~Dear Mr. May, the college
Trustee, before we have our first
meeting.~~

Хіба-ко Бану, ко чене

Wadler, ~~pepperdine~~^{23miles}

Член РБК 3 заседания под председательством

НАД ПРУТАМ

Над Прутам дзень заняўся новы,
Рассыпаў іскры зараніцы.
Гараць у іх святыя слова —
Старая рускія граніцы!

Чырвоны сцяг на іх палае,
То — наша слава, наша свята,
Яго вітае плынъ Дуная
І горы сінія Карпатаў.

Трасуцца землі Заднястроўя
У грому бітваў нечуваных.
Заплаціць Гітлер сваёй кроўю
За зверства, здзек, за нашы раны.

ШЛЯХ СЛАВЫ

На фронтах зарніцай успыхнулі слова:
Наперад! На захад! Пара!
У громе хіснуліся поле, дубровы
Ад светлай Дзвіны да Дняпра.

І Віцебск і Орша той гром падхапілі,
Панеслі за Нёман праз Друць.
Што можа спрацівіща сталінскай сіле,
Загадам, што волю нясуць?!

У прах разляцеліся доты і дзоты,
Нямецкая моц, бліндажы.
Прабіты шырока на захад вароты.
Трасешся, звярыны бярлог? Дык чаго ты
Яшчэ спадзяешься, скажы?

Канец твой прыходзіць і блізка адплата,
Ідзе наша помста ў твой двор.
Не будзе ашчады для вылюдкаў, катаў,
Адпом цім сурова за край наш распяты,
За муکі братоў і сясцёр.

Совецкія сцягі палошчуцца ў сонцы,
Як зоры і вежы Крэмля.
Вітай-жа, як браццяў, у роднай старонцы
Герояў, святая зямля!

Падхолім з Чырвонаю Арміяй слова:
Наперад! На заход, браты!
На подзвіг вялікі і самы суровы,
На бой наш апошні святы!

ВУЗКАЕ

Дні пройдуць сваёю чаргою,
Як шустрыя дробныя хвалі,
І мы дзесь дарогай другою
Паціху дыбаць будзем далей.

І сённешні дзень нам адлічыць,
Запіша, як пісар, хвіліны
І знікне, утраціць аблічча,
Пакінуўшы толькі успаміны.

Даўно дагарэў наш касцёр той,
Што грэў нас, глытаючи дровы,
І вогнішча плямкай прыцёртай
Загубіцца ў лісці дубовым.

І попел астыўшы асядзе,
У лесе адзін зазімуюе,
І можа наш дуб «Сымон Дзядзя»
У холад без нас засумуе.

Ды ціхі куток той з дубамі,
Якім мы давалі імёны,
Не раз прамільгне прад вачамі,
Адлегласці ўзняўшы заслоны.

Як восенню шэрыя гускі,
І мы падамося ў свой вырай,
І там не адзін раз аб Вузкім
Успомнім з падзякаю шчырай.

НА ПЕРАЛЁТАХ

М. Д. М.

Наведаў я той дом, даўно знаёмы,
Дзе мы з табой бывалі ўжо не раз,
Дзе хвой шатры, як волатаў шаломы,
Нас вабілі з дарогі на папас.

Гадалі так, а выйшла іначай,
І гора ты, пакут зазнала шмат.
Аб доме тым ніхто з нас не заплача,
Ты-ж аглянешся з горыччу назад.

Пустуе наш пакой асірацэлы,
І мой партрэт, не зняты са сцяны,
Глядзіць, нібы ў пахмеллі, спахмурнелы,
Разгублена пытае: — Дзе-ж яны?

І выраб мой дасужае мінуты,
Рагаты сук пад напісам «Чымган»,
Прыродаю так вычварна загнуты,
Гадае там пра родны Казахстан.

Валяющца, як смецце, пацяробкі,
Забытыя драбніцы на стале:
Акуркі ў попелцы, пяро, каробкі
І чорцікі, скалечаныя ў шкле.

І ложак наш, у холадзе застылы,
На ўсю сцяну стаіць, як саркафаг.

I слой густы драбнюсенькага пылу
Спакойненька паслаўся ўгалавах.

Курэў так-сяк агенъчык цьмяны быту,
Ды час прайшоў, агенъчык наш пагас.
Яшчэ этап вандроўніцтва пазбыты,
I кончыўся часовы наш папас.

Чакае нас у роднай Беларусі
Разбураны, ды мілы наш куток.
Ачуньвай-жа, мой добры друг Маруся, —
I родны край і дом наш недалёк.

НА МІЖНАРОДНЫЯ ТЭМЫ

Захадзіўся папа, дванаццаты Пій,
Узяў папа ў рукі апостальскі кій.

Вышаў з Ватыкана, стаў на растанцы
І махае кіем да ўсе канцы.

Піша ён пасланне у імя Хрыста,
Піша не на вецер, піша неспраста.

Гінуць Гітлер, Гімлер, Герынг, Гебельс, Гес.
Шле за іх літанне папа да нябес.

Рухнуў у Еўропе «новы» іхні лад.
Як не заступіцца за сваіх ягнят?

Яны-ж той пароды, што і папа сам,
Толькі чуць іначай робяць—хап! і—гам!

Папа ўспомніў бога, літасць да людзей...
Служка божы папа, дзе-ж ты быў раней?

І чаго маўчаў ты і не біў у звон,
Калі Гітлер нёс нам ланцугі, палон?

Чаму кроў і попел спаленых дзяцей
Не дайшлі да сэрца, да тваіх вушэй?

Прыгадай Майданэк, Польшчу, Беларусь,
Землі, што стаптала гітлерава гнюсь.

Ты заплюшчваў зрэнкі, вуши затыкаў,
А чаму-ж да катаў раптам стаў ласкаў?

Лемантве папа, на ўвесь свет галас,
Кажа: «Бог на крыжы злодзеяў двух спас.

Дык вазьміце з бога прыклады і вы,
Няхай дух германскі існуе жывы.

Падаруйце немцу і на гэты раз».
Скажуць табе, папа, людзі на твой сказ:

«Злазь ты, папа, з даху, не псуй боскай брамы
Ды каціся, папа, да чортавай мамы!»

Чыншыца да Гарт дакладней і француз
Мішак сёй да мя моіх асцам !

Германскі хлопі ў вінакурні ўспі
Втвареніх яшчэ дарэц да эн ўспі

Дык сядзіц тыціць пакідзіць асцам
Заднім від зіпсаў зіпсаў

Дык іхі «зіпсаў» зіпсаў у Сінху
Сінху хлопі ўзіпіцься да эн

Дык зіпсаў і оты місціць по-жыць
Бет-і бет-зіпсаў Іванік диче іхіць

Дык зіпсаў ад зіпсаў якод Нікітэй зіпсаў
Чыншыца ўзіпсаў икод зіпсаў

Дык зіпсаў ўзіпсаў і кет Гартвіц стар
Зіпсаў і Гартвіц мік сіпсаў і зіпсаў

Дык зіпсаў хінекіло зіпсаў і Гартвіц зіпсаў
Зіпсаў зіпсаў да зіпсаў ві Гартвіц зіпсаў

М. Д. М.

Я радасці большай не ведаў-бы ў свеце,
Каб толькі была ты здарова.
Ачуньвай-жа, зорка, ачуньвай, мой квеце,
Пачуй маё шчырае слова!

Вясна пазірае з высокага неба,
У сонцевых косах іскрыцца.
З-пад снегу выходзіць знямелая глеба,
Расплюшчвае вочы крыніца.

І хата ўжо блізка, і лес наш духмяны
Пах смолак зычліва струменіць.
Няхай-жа загояцца болі і раны
І сыйдуць панурыя цені.

Вясна расчыняе наўсцяж акяніцы
І сцеле на дол аксаміты.
Зачэрпвай-жа сілы з гаючай крыніцы,
З зямлі нашай, горам спавітай!

Распусціцца лісце на белай бярозе,
І ляжка прад намі шлях новы.
Дык рана яшчэ прыставаць у дарозе,
Не ўсе нашы сказаны слова.

Я радасці большай не ведаў-бы ў свеце,
Каб толькі была ты здарова.
Ачуньвай-жа, зорка, ачуньвай, мой квеце,
Пачуй маё шчырае слова!

ТО ПАЛЬ

Памяці друга

Каля купалавай пасады
Упёрся топаль у вароты.
І думаў Янка, як дашь рады,
Каб не было яму згрызотаў.

Пад тапалёваю паветкай
Ляжалі градкі, ззялі ружы.
Расціў на клумбах Янка кветкі,
Пясняр наш дбалы і дасужы.

«А топаль грузны і гузасты,
І жыць яму, як бачна, мала:
Яму даўно ўжо гадоў зà сто», —
Так разважаў з сабой Купала.

І страх часамі браў паэта,
Што вецер дрэва ў сад паваліць,
І будзе кветкам песня спета
У шуме-громе смертнай хвалі.

І вось прышлі дні злой навалы:
Асірацелі паркі, плошчы,
Згарэлі сад і дом Купалы,
І сам ён — блізкі нам — нябожчык.

І Мінск, як труп, адны руіны,
Дзе ў мёртвых сценах вецер свішча.

А топаль, волат-сіраціна,
Стайць на варце папялішча.

Ды горад мы з руін падымем,
Успыхне радасць зноў над краем,
І песняра святое імя
Навекі ў сэрцы захаваем.

У МАЙСКІЯ ДНІ

Чырвоная Армія

Разам з Першым Маєм
Выйду я ў прасторы,
 На шырокі гмах.
Зноў я з родным краем,
Край мне шмат гаворыць
 Аб нядайніх днях.

Адшумелі буры,
Адгрымелі громы
 І сталёвы град.
Пазіраюць хмура
Дзеравяк разломы
 І руіны хат.

Свежы яшчэ раны,
Яшчэ востры болі,
 Жаль яшчэ глыбок,
Ды сплылі туманы
Чорных дзён няволі,
 І развеян мрок.

Выгнан вораг люты,
Орды яго біты,
 Змешаны з зямлёй;
Гадавай атрутай
Сам ён, гад, умыты —
 Кроўю чорнай, злой.

Слава яго — смецце,
У магілу крокі,
Як ліхой чумы.
І ці быў на свеце
Подзвіг больш высокі,
Што явілі мы!

Аб ім сведчаць горы
Крыма і Каўказа
І крутых Карпат;
Пра яго гутораць
Блесткамі алмаза
Рэкі, вадаспад.

Сталінград і — Вена!
Віцебск і — Варшава!
Орша і — Берлін!
Не паўстане з тлену
Вырадак крывавы,
Кінуты пад тын.

І ляціць за Одэр
Вецер свежы, чысты,
Як вясенні шум.
У ім волі водар
І вянкі-маністы
Светлых ясных дум.

Чынна шумяць хвоі
Пышнаю каронай,
І пяюць яны:
«Слава вам, героі,
Арміі Чырвонай
Волаты-сыны!»

шмат напісаць мне аб чым трэба,
Душа-ж мая жыве адным:
Схавала радасць маю глеба
Пад ціхім крыжкам дзервяным.

І дзе знайсці мне тыя слова,
Каб выказаць жальбу маю!
Мне нестae души паловы,
Свой боль я ў сэрцы затаю.

І буду думаць у тым болю,
Сум абыймаочы наўкруг,
Што я не ўбачу больш ніколі
Цябе, мой лепшы ў свеце друг!

Было-б лягчэй мне, каб я ведаў,
Што жаль мой дойдзе да цябе,
Але не знайдзе к табе следу
Мая туга нідзе, нідзе!

Апошні міг. Труна раскрыта.
Халодны дождж пайшоў гусцей,
А ў кусціку, расой аблытым,
Свой гімн табе спеў салавей.

жылін сінім жаңынан Ү
мінекең екіншінен оғынан с тәншінде
мұбандың тәншінде жаңа күнде жаңа күнде
жаңа күнде жаңа күнде жаңа күнде
жаңа күнде жаңа күнде жаңа күнде

жаңа күнде жаңа күнде жаңа күнде
жаңа күнде жаңа күнде жаңа күнде
жаңа күнде жаңа күнде жаңа күнде

НА РУІНАХ ПРОШЛАСЦІ

Праз пяць гадоў я зноў наведаў Вусце,
Прытулак дум, абранны мой куток,
Дзе высіцца Вусцянскі мой грудок
І вецер лёгенька гайдаецца на кусце.

Іду на груд павольнаю ступою.
Сумотна мне, бо я цяпер адзін,
Мне шмат чаго прыходзіць на ўспамін,
І нікну я паныла галавою.

Грудок усё-ж такі, як быў, прыветны,
Гваздічка белая, чабор на ім,
Ды ўжо гляджу я поглядам другім,
Як дуб стары, астаўшыся бяздзетным.

Стаю, маўчу, мясціны аглядаю,—
Змянліся, і трудна іх пазнаць.
Дубоў маіх паменшылася раць,
Як і людзей у родным нашым краі.

Бязлюддзе, ціш. Высокаю травою
Вусцянскія сялібы зараслі.
Бярэзняк заняўся на зямлі,
Атульвае разложыстую хвою.

Дарожкі той, што бегла к Балачанцы,
Німа нідзе — згубілася ў траве,

У памяці-ж маёй яна жыве,
Як шмат з таго, што знікла на палянцы.

І з тых, з кім я так блізка быў знаёмы,
Ужо няма: хто выселіўся сам
К апошнім тым на свеце рубяжам,
Дзе крыж стаіць журботна нерухомы;

Другіх вайна ў далёкі свет пагнала,
І многа іх не вернецца назад;
А трэціх вынішчыў, пабіў фашысцкі кат,
І родная зямля іх не прыбрала.

І ўсё мне тут, дзе вокам я ні кіну,
Нагадвае аб жорсткасцях вайны.
Знявечаны лясы, а параснік буйны
Жыве і тчэ спрадвечную тканіну.

Ідзе жыццё, буяюць яго сілы, —
Хай папрабуе хто суняць яго, спыніць.
Снует жыццё за ніццю сваю ніць,
І моцныя для ўзлёту яго крылы.

Я ведаю — загояцца ўсе раны:
З пажарышч край паўстане, расцвіце
Ва ўсёй сваёй красе і паўнаце, —
Наш верны шлях, ён з праўдай павянчаны!

І толькі мне адно сягоння горка:
Няма таго, з кім думкі я дзяліў,
З кім тут стаяў, з кім я щаслівы быў, —
Пагасла ты, яснюсенская зорка.

Былікін і мі люблю юноши

Дорога племені народов

Кони на конях дружинех зе
І ашалейд речих дружинех
Зеякай. Ноуфі і сии жыт об
Хі я месекі танкай

Дорога міжнародна си

НА МАГІЛАХ ГЕРОЯУ

Ускрай старых магіл, дзе хвоі
Угору вынеслі шатры,
Знайшлі прыпынак і героі,
Святой зямлі багатыры.

Стайць у рад, з армейской зоркай,
Шарэнга стромкіх пірамід.
Жанчына пройдзе, ўздыхне горка
І кіне вочы на іх шчыт.

Пісалі рукі чыесьць шчыра:
Хто, дзе загінуў і калі,
Партрэт байца і камандзіра
На памяць людзям прыняслі.

За агарожай на магілах
Ляжаць вянкі з раслін жывых.
Гурток дзяцей, сіротак мілых,
Так дбала ходзіць каля іх.

Яны — ахвяра злобы лютай,
Спазналі жах і боль вайны.
Адбітак цяжкае пакуты
Паклаў ім след свой патайны.

Цяпер мінулі іх напасці,
Яны пазналі ласку зноў:

Вярнула радасць ім і шчасце
Пralітая байцамі кроў.

I так хвалююць, цешаць вока
Стараннасць дзетак, дбаласць іх
Аб тых, што ў Прусіі далёка
Злажылі голавы за іх.

I не забыць хвіліны гэтай,
I вас мне, дзеци, не забыць.
Прымеце-ж дзякую ад паэта
За ваша сэрца — так любіць.

Гадуйцеся-ж вы племем дужым
Пад яркім сталінскім святлом:
Не прыдзе больш забойца вужам
I не разбурыць ён ваш дом.

У ВЕРАСНЕЎСКІ ВЕЧАР

Лагодны вечар, ціхі, вераснёвы,
Кучомкі хвой замлелі ў цішыні,
І мой дубок не зрушыцца ні-ні,
І я маўчу, ніжу на слова слова.

Адзін я тут, а горад, — смуглы, ніцы, —
У цемрадзі схаваў журбу руін,
І толькі выплыве на міг адзін —
Не дом, — шкілет пры ўзлёце бліскавіцы.

Далёка дзесь на цёмным небасхіле
Паблісваюць маланкі раз-па-раз,
Нібы не верасень, а жнівеньскі той час,
Калі цяплынь у поўнай яшчэ сіле.

Хоць можа верасень аплаціць золкасць лета
І дні яго, што мыліся ў дажджы.
І раптам — журавы! Крычаць: «Дабра не жджы!
Не час цяплу, і песня яго спета».

І чую ў крыку тым я праўду і дакоры,
Што год прайшоў, і блізка час зімы,
А працы шмат... Ці шмат-жа ўспелі мы,
Каб раны залячыць і сцішыць наша гора?

Турботных рук патрэбна многа ўсюды,
Каб зняць праклятае кляймо вайны.

Вышэй узлёт раскутых сіл буйны!
Народ-герой! Тварыць ты можаш цуды...

Праз цёплы мрок у вечар вераснёвы,
Дзе свеца ўпраўляе агні,
Паказваюць свой твар мне заўтрашнія дні
І родны край, збудованы нанова.

З ПАДАРОЖЖА

Ты прыстаеш, вандроўнік, у дарозе?
Ну, што-ж?! Прысадзь, спачынь
Ды вокам даль акінь,—
Твой скончан шлях, і ты ўжо на парозе.

Было ўсяго за часы вандравання:
І бур, і навальніц,
І радасных дзянніц,
Нягаданых відовішч і спатканняў.

І шмат збіраў ты скарбаў невідомых
З людскіх сардэц і душ,
З палёў сваіх і пушч,
І нёс ты іх к свайму прытулку-дому.

А з скарбаў тых, як ткач з ніцей сувовых,
Тканіну ткаў сваю—
Ці ў лесе, ці ў гаю,
Ці ў шуме ніў, ці ў зацішных дубровах.

Не ўсё-ж добро, набытае гадамі,
Сабранае трудом,
Данёс ты у свой дом:
Шмат знішчана халоднымі вятрамі!

Не аднавіць яго, бо часу мала,—
Не вернеш сваіх страт!

Не падай духам, брат,
І новы скарб збірай старанна, дбала.

Ідзі з жыццём, вандроўнік, нага ў ногу,
Бо шмат ёсьць маладых
Вандроўнікаў такіх,—
Благаславі ты іх у путь-дарогу!

З В А Р О Т

Ідзе паважна пераможаць —
Бывалы, стрэляны салдат.
І думкі ў мірным падарожжы
Настроіў ён на мірны лад.

У медалях уся грудзіна.
Нашыўкі — спіскі многіх ран.
На штурмы Кюстрына, Берліна
Хадзіў наш воін-ветэран.

Зямель ён многа перакрочыў,
І шмат схадзіў чужых краін,
І небяспекам, смерці ў вочы
Глядзеў не раз ён, не адзін.

Ідзе знаёмаю дарогай.
Гудуць, грымяць грузавікі.
Салдат глядзіць навокал строга —
Што натварылі чужакі!

Сляды разрухі, папялішчы,
Сады папалены, лясы,
Дзе ў голых плеахах вецер свішча,
Былой шукаючы красы.

А тыя хаты, што ўцалелі, —
Такі жабрачы выгляд, ох!

Крывыя сцены чэрві з'елі,
На стрэхах густа расце мох.

Салдат у мыслях прыкідае —
Есць што і ёсь з чым параванаць.
Краіна наша маладая
Краі ўсе можа перагнаць.

І разважае ў падарожжы
Салдат аб іншай барацьбе.
Зямля ты наша, упрыгожым,
У сад абернем мы цябе!

Пацісну я руку герою,
Скажу яму, як друг, як брат:
Як многа сілы ў сабе тоіш,
Зямлі вялікай сын, салдат!

ЛЯСАМ БЕЛАРУСІ

Прысвячаеца П. К. Панамарэнка.

З маленства люблю я лясы,
Іх сцішаны голас і шум патаёмны,
І пушчы глухія, а ў іх бураломы,
Дзе віхры гудзелі пад гулкія громы
Ды слалі дажджоў абрусы.

Вучыў мяне лес пазнаваць
Прыгожства, суладнасць і чары прыроды,
Дзе птаства спраўляе штогод карагоды,
Дзе тояць крыніцы празрыстыя воды
Для рэчак, каб край умываць.

Ой, лес, беларускі наш лес!
Я песень за век свой злажыў табе многа,
У свет праз цябе мне ляжала дарога,
Ты песціў юнацкасць, і цешыць старога
Сягоння твой полаг-навес.

Ад сэрца табе я скажу —
Прымі-ж ты падзяку за ўсе твае дары:
За ціхія думы, за ясныя мары,
Што ты навяваў мне ў імшыстым гушчары,
Зганяючы з сэрца імжу.

І людзі вам скажуць, лясы:
У мірныя часы і ў часы ліхія
Кармілі, тулілі нас гмахі лясныя,

І хаты мы бралі з лясоў дзервяныя,
І мёд нам даюць верасы.

Акіну-ж я вокам свой край —
Прайшлі над ім буры, крывавыя грозы,
Дубы на дол палі, як ніцыя лозы,
Пайшлі пад сякеры і граб, і бярозы.
Што знікла ў агні — не пытай!

На раны пабіта зямля,
Дзе смерць, бы касец той, прайшлася з касою,
Умыла дарогі смяртэльнай расою,
На долы шырокай лягла паласою,
Патрэсла лясы да камля.

Эх, родныя пушчы, бары!
Як вы парадзелі і звузілі колы!
І колькі ў вас плешины, асмаленых, голых,
Дзе вецер, вандроўнік жартлівы, вясёлы,
Высвіствае спеёў свой стары!

Падходзіць вам час адпачыць,
Акрыцца адзежынай свежаю, новай,
І меней чуць, бачыць сякеры, піл сталёвых,
Што поўнілі звонам гушчары, дубровы,
Бо ў іх ваша гора гучыць.

Я-ж мару цяпер аб адным:
Зямля — невычэрпнага скарбу крыніца,
На цэглу дасць гліны і для чарапіцы!
Мы з іх пабудуем дамы-камяніцы
На змену будынкам старым.

А вас, нашы пушчы, бары,
Ахоўваць мы будзем за ўсе ваши дары
Засадзім лясамі пяскі і выгары,
Дзе плехі рабілі сякеры, пажары
Суровай ваеннай пары.

Няхай адпачынущ лясы,
Разгорнуць шырока зялёныя крылы
Ды зноў назбіраюць той мудрае сілы,
Што здавен ашчадна тулілі край мілы,
Багаты і поўны красы.

НАШ ШЛЯХ

Журботныя прагалы, дзе ні гляну—

І ў сёлах, і ў лясах.

Гарэлыг клён схіліўся да паркану,

Сам чорны, як манах.

Стайць адзін, раскінуўшы галіны,

Як пальцы рук сухіх,

І шум яго празрыстае чупрыны

Змяніўся і прыщіх.

Навокала раскіданы магілы —

Руіны гумен, хат.

Гудзе, скаголіць вецер лёгкакрылы

На старасвецкі лад.

І хоць што крок малюнкі разбурэння,

Пабоішчаў сляды,—

Зямля-ж цвіце, і покрыў аднаўлення

Тчэ засеў малады.

Прайшла вайна, як віхар-навальніца

Пад грукат перуноў,

А край жыве, гаючая крыніца

Струменіцца ізноў.

І тое зло, што цемра ўзгадавала

Ды з заходу плыло,—

Разбіта ў прах крывавая навала,
Касцьмі палегла зло.

Сыйшла, сплыла пачварная прыгода...
Жыві, наш правадыр!
І чую я, як сіла, моц народа
Расце і ўглыб і ўшыр.

Разгорне люд, нібы арол той, крылы,
Плячамі павядзе,—
Такі размах раскованае сілы
Не быў яшчэ нідзе.

Старое ўсё мы пусцім на ўзві-вецер
Пад веснавую трэль.
Кажу — такіх, як наша, ва ўсім свеце
Не знайдзеца зямель!

У ЗАЛЕ КРЭМЛЁУСКАГА ПАЛАЦА

Усё мне радуе тут вока
І поўніць сэрца цеплынёй:
І постаць Леніна-прапорка,
Што даль вякоў раскрыў широка
З яе прывабнай глыбінёй;

І сад жывы народаў нашых,
І рознамоўны гоман іх,
Дзе дружбы слодыч поўніць чашы,
Дзе воля чуеща, бястрашша
І сіла крохаў маладых.

А ў садзе тым — краса народаў,
Цвет многалікі і буйны:
Героі працы і паходаў,
Пранёсных славу нашу ў годы
Праз дым, агонь і гром вайны.

Гудзе, як летам рой пчаліны,
Утульны, светлы зал Крэмля
У чаканні радаснай хвіліны,
Каб згледзець хоць на міг адзіны
Таго, аб кім пяе зямля;
Таго, хто мудрыя законы
Даў нам для вольнасці, добра;
Таго, каму люд шле паклоны
І праслаўляюць міліёны,
Як бацьку і правадыра.

НА ВЯСЕННІ ЛАД

Рассеяла сонца, як сейбіт зярняты,
Бліскучыя іскры святла.
А сэрца-ж так хоча цяпла,
Утулку і ласкі загубленай хаты.
Імкнецца душа мая ў марах крылатых
Туды, дзе тінечча лягла;

Дзе неба, бы тая хрустальная чаша,
Спадае на бераг зямлі;
Дзе ў сонцы лес песціць камлі;
Дзе гоману поўна кузурак і пташак;
Дзе грэецца поле і рослая паша
І гай выступае ўдалі.

Хачу я прастору і яснасці чыстай,
Я прагну самотных хвілін
Сярод саснякоў, лугавін,
Дзе песні гайдаюцца ў хвалі празрыстай,
Дзе ўсё так спакойна і так урачыста,
А ты разважаеш адзін

І роўным дыханнем п'еш слодыч спакою,
Адкінуўши болі турбот,
І марам даеш ты палёт...
Я ў сэрцы вітаю дубы над ракою
І ціхія вёскі, і мілую хвою,
Вітаю цябе, мой народ!

* * *

Выглядаеш ты яснай вясной,
Наша маці, краіна Советаў!
А зірнеш на цябе, і з табой
Маладзее ўся наша планета.

Колькі слынных дарог ты прыйшла!
Колькі величных спраў учыніла!
Пад узмахамі крылляў арла
Твая творчая вырасла сіла.

I пад зрокам арліных вачэй
Ты скідаеш з дарог перашкоды,
Бо вядзе нас прарок-чарадзей,
Каго славяць сягоння народы.


Не сатруць і вякі тых страніц,
Што ў гісторыю войн ты ўпісала,
I тваіх невычэрпных крыніц
Не запыніць чужая навала.

Няхай сыкаюць гады-вужы —
Ім не ўсплысці на шумныя хвалі.
Перад намі-ж гарашь рубяжы,
Ясным сонцам умытыя далі.

Перад намі бязмежны прастор,
З намі моладасць сілы юначай.

Дык да сонца, краіна, да зор
З нашай вераю цвёрдай, гарачай!

Выглядаеш ты светлай зарой,
Наша маці, краіна Советаў!
А зірнеш на цябе, і з табой
Маладзее ўся наша планета.



Якуб Колас сярод маладых беларускіх совецкіх пісьменнікаў. 1949 г.

ПЕРШЫ ДЭПУТАТ

Сімвалам радасці, праўды і волі
Сталася слова адно на ўвесь свет.
Слова то — Сталін, сцяг яснае долі,
Гордасць народаў, зямлі нашай цвет.

Шлях у прасторы, у новыя далі
Нам ён акрэсліў, як геній-прадрок,
Выкаваў сілу, цвярдзейшую сталі,
Зрынуўшы цемру фашысцкую ў мрок.

Грознай скалою над светам высока
Край наш Совецкі сягоння стаіць.
Смелае, зоркае Сталіна вока
Даль прабівае, нядрэмна глядзіць.

Бачыць ён ходы ўсе ворагаў злосных,
Чуе шыпенне двурушных «сяброў».
Марны-ж патугі і хітрыя кросны
Тых, каму долар дарожай за кроў...

Мудры і прости, усімі любімы,
Служыць народу ён, дбае аб ім.
Родны наш бацька, таму тваё імя
Сталася блізкім для нас, дарагім.

Вось чаму сёння ад краю да краю
Голосам дружным на радасны лад
Слаўнае імя народ называе:
Сталін, ты першы наш друг-дэпутат!

МАРЫ АБ ВЯСНЕ

І холадна, і дзень нам служыць мала,
І цьмяны ён у покрыве імжы.
Па сонцу і вясне душа засумавала,
І хочацца ўзыйсці на рубяжы —

На тыя невідомыя парогі,
Адкуль павеў пачуецца вясны
І выплывуць далёкія дарогі,
Што ласкава наводзяць мары-сны...

Эх, жоўценькі пясоначак на адхоне
І зáцішкі купчастых хвайнікоў!
Знімі, цяпло, зімовую заслону!
Прымі нас, лес, прыпынак дай і схоў!

ЗІМОЙ У БАЛАЧАНЦЫ

Пад белай страхою стаіўся пасёлак,
Прымоўклі навокал лясы.
Мільёны, мільярды халодных вясёлак
Убраўші снягоў абрусы.

І колькі тут ясных, бліскучых іскрынек
На снезе марозным, сухім!
Як ціха! Як соладак тут адпачынак
Між лесу ў пасёлку глухім!

Мы так разважалі і так успрымалі
Спакой неабыкли і глуш,
І неслі далёка нявідныя хвалі
Суладнасьць і згоду двух душ.

За днямі дні пойдуць звычайнай дарогай,
Нібы несупынны струмень...
Мой дружы! Нам радаснай песняй з былога
У памяці ўстане той дзень.

МІНСК

Пахілыя вербы, як тыя бабулі,
Пасталі над Свіслаччу ў рад
І шэпчуць ёй штось на свой лад,
Ды ціхенька-ціха, каб іх не пачулі.

Аб чым яны шэпчуць? Якія турботы
У вербах прыгнутых старых?
І што засмучае тут іх?
Ці ім яшчэ сняцца пажары, грымоты?

На ўзгорку будынкі глядзяць, бы калекі,
Выносяць свой боль на паказ.
Бляск вокан, вачэй іх, пагас,
І полымя збіла ім бровы, павекі.

Стаю на пагорку. Адгэтуль мне далі
Прастораў шырокіх відны.
Не ўсюду-ж руіны адны,
І плешыны-пусткі не ўсе задрамалі.

Мне радасна бачыць, як Мінск жыве, дыша,
Залечвае раны свае,
З пажарышч, з руін паўстае
І голаву ўзносіць угору ўсё вышай.

Глядзіш — там пад стрэху выводзяць даміну,
А там — агарожа; за ёй
Рабочых варушыцца рой;
А там засыпаюць пад плошчу нізіну.

Будуецца горад удумна, нанова;
Хоць многа нястач, перашкод,
А ўсё што ні дзень, што ні год —
Больш творчага мае разгону будова.

І ты закрасуеш, наш Мінск старадаўны,
У плошчах, садах зацвіщеш,
У новых калонах пад сотнямі веж,
Зноў юны, прыгожы, магутны і слаўны.

жынан сіненең түңрілік дәл маң — шілдесі
біз де жақоңғыз — маң А
шыңғылдағы амандықта шындағы
шыңғыл даңғылдағы амандық маң А

жынан сіненең түңрілік дәл маң
біз де жақоңғыз — маң А
шыңғыл даңғылдағы амандық маң А
шыңғыл даңғылдағы амандық маң А
шыңғыл даңғылдағы амандық маң А

З МАЙГО ЛЕТАПІСУ

Стайць мая хата між хвой кучаровых,
И купина жыта на клумбе пры ёй.
Свая ў мяне пожня і дрэўцы, і травы,
Пляцоўка, і двор свой, і я сабе свой.

Выходжу з хаціны, спынюся спачатку
Ды вокам акіну скляпенне нябёс:
А можа там вецер пагнаў сваё стадка,
Дажджлівия хмары ў маланках панёс?

Не радуе неба, бяздушнае, злое,
І хмар кучаровых нідзе не відаць,
Не ў той бок махае галінамі хвоя, —
І марна пра дождж той сягоння гадаць!

У сэрцы трывога, і злосць мне на вецер:
Чаму не нагоніць жаданых нам хмар?
Журботна калыша бярэзінка вецце,
І лёгкі пылок ёй кладзеца на твар.

Хаджу ад дубкоў я да яблынек кволых,
Што летась саджаў яшчэ з ранний вясны,—
Гібеюць, нябогі, і я невясёлы,
Успомню і мары былья і сны.

Не раз я, бывала, у дні сухавеяў
Таксама душою і сэрцам хварэў

І неба, і хмары, і ўсіх дабрадзеяў
Маліў, каб на ласку змянілі свой гнеў;

Каб дожджык застукаў сялянству на ўцеху;
Каб вырасла жыта, гарох, ярина;
Каб гумны заклалі пад самую стрэху
І каб распірала сусек ад зярна;

Каб лес аж загніўся пад восень грыбамі,
Каб нам ураджай на іх быў, ды такі,
Што людзі іх праста-б вазілі вазамі...
Эх, баравікі вы!.. Эх, баравікі!

Хаджу я, пануры, ад градак да дрэва,
І сіл нехапае мне іх паліваць.
А вецер бясплодныя будзіць напевы...
І як-жа з вятрамі, скажы, ваяваць?

Іду на барометр зірнуць, ці не кажа
Пра дожджык жаданы, пра радасць маю.
А ён — не зрухнецца, стаіць, сіла ўражжа!
Барометру пstryчку са злосці даю...

І помню — я раз узлаваўся зацята:
Чаго ён, нягоднік, як ідал, стаіць?
Пра дожджык чаму не варожыць, пракляты?
Я ў рэчку хацеў яго несці тапіць.

Цяпер не такі я: гады ўгамавалі
Маю нецярплівасць і порсткі настрой,
Гляджу, як філосаф, на сінія далі —
Чаго спадзявацца старэчай парой?

А ўсё-ж калі вецер з дажджыстага боку
Пагоніць чароды клубястая хмар,
Я зноў тады ў тым-же даўнейшым патоку,
Калі маё сэрца захоўвала жар.

Тады і панурасць, як цень, сходзіць з твару,
І я весялею, нібы той юнак.

Люблю тады неба, і вечер, і хмару,
Што з поўдзеня з громам узникне няўзнак.

Глядзіш — і барометр для щасця зямелькі
Наніз хліць стрэлку пад гоман вятроў.
Тады, а часам і

— Гады я вясёлы іду да бутэлькі:
— За дожджык, Якубе! Ну, будзь-жа здароў!

маточынкам малады амнек
іткім юшын даши ўнечкай
все чубы да твою ханеяе!»

Мисливцем вядомуле йарада
тоб — ўарекад, нойнам юшай
жывеяць лыжнікіус сёл хі
жыведаць ў вінчж залатне скі мі
торад, віднож адінаго ся мі

«Батород стоясся мы восты

НАША ДАРОГА

Да дня вызвалення Мінска

Мая Айчына маладая!
Совецкі край наш дарагі!
Хто дзён былых не прыгадае,
Калі навокал сіла злая
Крышыла насы берагі;

Калі зямля ў агні-пажары
У неба ўзносіла шатры
І клала бліск, бы кроў, на хмары,
А грому цяжкія удары
Хісталі пушчы і бары?

Ды ў час той грознай небяспекі
Пранёсся голас з краю ў край:
«Не будзе вораг вавек-векі
Няволіць насы землі, рэкі!
На бой, народ мой, паўставай!»

У наших сэрцах рэхам веры
Адбіўся кліч правадыра.
Узважыў ворага ён, змераў,
І разгадаў яго намеры,
Разбіў і кінуў яго ў прах.

І сёння мы стаім над светам,
Як непахісная скала.

І ззяюць людзям яснацветам
Імкненні нашы, нашы мэты
Пазбавіць свет ад гнёту зла.

Няхай злующа цемрашалы,
Каму мяшок далараў — бог:
Іх лёс асуджаны, прапалы,
Ім не загнаць жыцця ў падвалы,
Ім не спыніць жыцця дарог.

Ідзем мы вернаю дарогай,
Ірдзяцца зоры наших дзён,
Бо нам прастору, волі многа,
І ўсё шырэе даль-разлога,
І ўсё дужэе наш разгон.

шынгіл, яшчэ не ведаю
шынгіл, яшчэ не ведаю
шынгіл, яшчэ не ведаю

шынгіл, яшчэ не ведаю
шынгіл, яшчэ не ведаю
шынгіл, яшчэ не ведаю
шынгіл, яшчэ не ведаю

ДА ТРЫЦЦАЦІГОДДЗЯ КАСТРЫЧНІКА

Як хвалі шырокага мора,
Плывуць нашай славы гады,
І сонца ў іх ззяе, і зоры,
І далечаў новых прасторы,
І сілы разгон малады.

Хто спыніць раскутыя сілы?
Хто праўды патушыць агні?
Скірован наш лёт быстракрылы
Ад цёмры, ад ночы магілы
У ясныя далі і дні.

Совецкі наш край! Ты праз громы
Прайшоў, не панік галавой.
Як волат, яшчэ невядомы,
Над светам, не знаючы ўтомы,
Паўстаў ты гранітнай скалой.

Стайш, непадкупны і смелы,
На варце законаў людскіх,
Каб праўда, як сонца, гарэла —
За шчасце, за правае дзела
Народаў бяспраўных, малых.

Твой голас ніхто не заглушиць:
Ні зграі прадажных пісак,

Ні лордаў двурушныя душы...
Не! Сонца аслінныя вуши
Сабой не заслоняць ніяк!

Мы Леніна праўдаю дужы,
Мы Сталіна воляй цвярды,
Народам і міру мы служым,
Пранёшы праз буры і сцюжы
Наш сцяг баявы, малады.

Красуйся-ж ты вечныя годы,
Наш край, малады багатыр!
Чэсць, слава совецкім народам,
Іх творчым узлётам, паходам!
Хвала табе, наш правадыр!

ПЕРШЫ МАЙ

Кожны год прыдае табе сілы,
Веснік новай вясны, Першы Май.
Свет стары, свет гнілы, апастылы,
Адыходзь у нябыт, памірай!

Не табе зачыніць нам дарогі,—
Яны ўсе к комунізму вядуць:
Няма сіл у цябе і той змогі,
Каб жыццё ды назад павярнуць.

Няхай трумэнны, маршалы, папы
Разам з Бевінам, з Блюмам пустым
Разяўляюць звярыныя ляпы —
Гаспадарыць над светам не ім!

Адцвілі, палінялі ціяры,
З'едзен моллю стары Ватыкан.
Ні малітвы яго, ні далары
Не паднімуць сателлы іх стан.

Новы подых праходзіць па свеце,
Ён старую ўсю гніль размяце.
Дык здароў-жа ты будзь, майскі вецер!
Няхай Май на ўсім свеце цвіце!

Кожны год прыдае табе сілы,
Веснік новай вясны, Першы Май.
Дык разгорнем пашырай мы крылы:
Бур наперадзе многа — зважай!

ЛЕНІНСКАМУ КОМСАМОЛУ

Сеяў Ленін, сейбіт дбалы,
Добрая зярніты.
Вырас засеў небывалы,
Ды прыгожы, ды прыўдалы, —
Племя арлянятаў.

Комсамоле, яснацвеце,
Наша радасць, слава!
Аб вас песні па ўсім свеце
Носіць наш усходні вецер —
Прыязна, ласкава.

Не было такіх удалых,
Як ён, гордасць наша:
Смелых, моцных і трывалых,
Большэвіцкага закалу,
Дужых і бястрашных.

Не было яшчэ той сілы
І той перашкоды,
Што звязала-б ваши крылы,
Комсамоле, слаўны, мілы,
Першацвет народа!

На вайне, на працы мірнай,
На палях калгасных —
Стойкі ўсюды вы, настырны.

Шлях ваш трудны і абшырны,
І, як сонца, ясны.

Арляніяты, вярнігоры,
Ленінскія дзеци!
Сталін мудры, ясназоры
Вам азначыў у прасторы
Шлях вярнейшы ў свеце.

Узлятайце-ж вышай, далей —
Бур і працы многа.
Абуджайце песняй далі,
Нестрыманай гулкай хваляй
К новым перамогам!

Іншымішов і мінчут моя хвай
Дзюкін сінбэ як і

Іншотінца з атакіса
Іншад вінчанікі,
Іншанікі дзодум індото
Іншотінца че башнікі май
Іншад І-шанінца з хади

— Іншад І-шанінца з хади
Іншад І-шанінца з хади

РОДНАМУ КРАЮ і НАРОДУ

Да 30-годдзя БССР

Я калісці нямала складаў
Табе песень, о родны мой краю,
Шмат аб лёсе тваім сумаваў,
Толькі ў думках, у марах гадаў,
Што з табой лепшых дзён прычакаю.

Адно толькі я ведаў тады,
Адно толькі было мне вядома:
Памагчы — бог не прыдзе сюды,
За царом не пазбыцца нуды,
Нам за ім не зажыць па-другому!

Годы хвалимі смутку плылі,
Беспрасвецце звісала над намі.
Панавалі паны на зямлі,
А на нашых палосках раллі
Толькі пырнік буяў з палынамі.

Ох, хадзіла па свеце, брыло
У сярмяжцы залатанай гора
Ды пад стрэхі праз цьмянае шкло
Людзям весці ліхія нясло —
Разлівалася ліха, як мора!

Злосць у сэрцы выношваў народ —
Неставала часамі цярпення,
Песціў думкі пра грозны паход,

Каб паноў павыкідваць за плот
І каб царскае знішчыць насенне.

І сягоння, праз трыццаць гадоў,
З болем час той яшчэ ўспамінаю.
А за тон маіх сумных ладоў,
Што, як колісъ, з табою павёў,
Прабачай мяне, новы мой краю!

* * *

Новы край, совецкі край!
Беларусь, мая старонка!
Я хацеў-бы песняй звонкай,
Песняй — шчыраю гамонкай
Слова выказаць: вітай!

Прывітай, мой вольны люд,
А з табой і я вітаю
Новы лад у нашым краі,
Што развеяў панства зграю,
Завітаўши і ў наш кут.

У свет многа нам дарог,
У свет ясны і прасторны,
Толькі смелы будзь, праворны,
Далей, далей шляхам зорным —
То — шлях нашых перамог!

Ты на працы крэпак, дуж,
Ты ў рабоце спрытны, споры,
Павярнуць ты можаш горы,
Сіlam нашым ёсьць прасторы,
Бо разорван царскі гуж.

Наша праца — наш узлёт,
Наша слава і багацце,
Наша сіла, мае брацці,
Супраць чорнага закляцця,
Што вякі цярпеў народ.

Нашым сейбітам дабра,
Геніяльным, знамянітым,
Дзякую шчырае скажы ты —
Іх рукамі ковы збіты,—
Нашай партыі — ура!

* * *

Есць новая сіла ў Совецкай краіне
На радасць народам зямлі.
Яна расчыніе дарогі ў вышыні,
Яе ў навальніцах, у грознай часіне,
Нам Ленін і Сталін далі.

Ніхто гэтай сілай яшчэ не валодаў,
І сілы такой не было.
Імя ёй — свабода і дружба народаў,
Друг верны праслаўленых нашых паходаў
Варожаму свету на зло.

Мы з ёю прыгожы наш дом збудавалі,
Дзе многа прастору, святла.
Мы ў бітвах крывавых яго адстаялі,
Бо дом наш збудован з найлепшае сталі,
Што легла ў аснову вугла.

Мы з ёю сягоння залечваем раны,
Свой край падымаем з руін,
Будуем заводы па новаму плану,
І нам памагае народ Казахстана,
Латыш, украінец, грузін.

З той сілай ступаем мы вышай і далей,
І цвёрды наш поступ і крок,
Агнём гарставаны і ў поўным накале.
Наш дзень умываецца сонечнай хвалій,
Развеяўши холад і мрок.

Без страху, упэёнена, зорка, спакойна
З той сілай у даль мы глядзім.
Няхай вар'яцеюць апосталы войнаў,
А нас не пужае іх хор непрыстойны —
Есць Сталінскі геній. Мы з ім.

— маніца гынебрэю овчыні лягчыт
... аны за хі вроціл сэй.

Людзі вынёсцяць іхні дакікі дакікі.
Дакікі, як дакікі, шыні танці.
Людзі хі віндрогі, шыні, хі танці.
Людзі віндрогі — іхні танці.
Людзі — іхні танці сэй.

Маскі маскарад, маскі маскі мы.
Людзі шыні памітою звесні.

СОВЕЦКІЯ ГОДЫ

Далёка сягоння ад нас ліхалецце,
Галеча, бяспраўе, жуда.
Ачысціў паветра кастрычніцкі вецер,
І новая сіла паўстала на свеце,
Як майская рань, малада.

Цудоўная сіла на радасьць народам,
Надзея і шчасце зямлі.
Няма ёй граніцы, няма перашкоды.
Яе ўзгадавалі совецкія годы,
Што волю і моц нам далі.

Імкнуліся лад наш разбурыць пачвары,
Фашысцкага свету разбой,
Дзе стэрлінгаў фунты дружылі з даларам
І благаславенне злінялай ціары
Йшло з імі дарогай адной.

Але не адолелі ворагі міру
Сіл наших краін маладых.
Упалі ў прадонне акулы, вампіры,
Як чэзлыя шчэпкі ў бушуючым віры,
І памяць паблекла аб іх.

Няхай гэта будзе для тых напамінам,
Што мараць аб новай вайне,
Што з сыканнем злосным, сіпеннем змяінным

Гатуюць няволю свабодным краінам, —
Лёс Гітлера іх не міне.

Ляжаць перад намі прасторныя далі,
Шляхі нашы ясны, як дзень:
Азначыў іх Ленін, вядзе па іх Сталін.
Совецкія годы — вясеннія хвалі,
Дзе сонечны ззяе прамень.

Нам ясны задачы, акрэслены мэты,
Наперад скірован наш зрок;
Мы сталінскай дружбай народаў сагрэты,
Мы — новыя людзі вялікай планеты, —
Дык цвёрдым-жа будзь ты, наш крок!

Вітай-жа сягоння, краіна мая ты,
Вітай, беларускі народ,
Гадоў-сакалоў тваіх слаўны трыццатак,
І ленінска-сталінскі засеў багаты,
І партыі нашай узлёт!

СОВЕЦКАЙ АРМІІ

Пад новы, 1949 год

На свеце спакою няма:
Выпоўзае гад з небаскроба,
І сыкае спрут цвёрдалобы,
Апостал крыві і ярма.

Падпальшчыкі новай вайны,
Злавесныя цені-пачвары,
Употай рыхтуюць пажары,
Народам куюць кайданы.

Не міл ім совецкі размах,
Што гніль іх старую змятае,
Ды ўсё-ж наша праўда святая
Узніме над светам свой сцяг.

Замах-жа іх марны, пусты:
Прад цёмнаю сілаю злою
Стайш непарушнай скалою,
Совецкая Армія, ты!

Ад сэрца ўсяго, ад души
Вітаю цябе з Новым Годам!
На шчасце, на радасць народам
Ахоўтай-жа іх рубяжы.

ПРАВАДЫРУ НАРОДАУ

Настанік наш мудры! Для шчасця людскога
Ты сонцам зазяў над зямлёй,
Каб цемрадзь і холад развеяць былога,
Каб ленінскай, новаю, вернай дарогай
Народы вясці за сабой.

Прайшлі мы з табою, наш бацька, нямала
Суровых і трудных дарог,
І многа на іх перашкод паўставала,
Ды волі магутнай тваёй не зламалі —
Ты ўвенчан вянком перамог.

З галечы, з бядоты, з руін разбурэння
Узняў ты наш край да нябес,
І засеў іскрысты адборным насеннем
Ты сееш, наш сейбіт, людскім пакаленням,
Каб новаю праўдай ён рос.

І шцодрага севу багатыя нівы
Сягоння красуюць, шумяць.
На людзях совецкіх, на дзецах шчаслівых,
На руху няспынным, на кроках імклівых
Ляжыць твае праўды пячаць.

Ты зрокам сваім праніклівым, арліним
Угледзеў крыніцы тых сіл,
Што марна драмалі пад згорбленаі спінай,

І ты скіраваў іх та^кой пуцяви^най,
Дзе поўны размах для іх крыл.

З табой, правадыр наш, ярчэй гараш зоры
На небе, на вежах Крэмля;
Табе пакараюцца скалы і горы,
Бурлівыя рэчкі, пустэлі, азёры;
З табою квітнее зямля.

Зямлёю-ж нямала твой розум заняты,
Каб выгляд надаць ёй другі.
Каб быў ураджай яе пышны, багаты,
Каб ветру сухому зялёныя шаты
Навек запынілі шляхі.

У час небяспекі, калі чорнай хмарай
Злы вораг наш край аблягаў
І скарбы знішчалі фашисты-пачвары,
А водблеск злавесны і дым ад пажараў
У неба, як мора, шугаў,—

Ты голасам друга народ свой паклікаў:
— Браты мае, сёстры, зважай!
У дом наш варваўся разбойнік, звер дзікі
І зграі кровавай натоўп многалікі...
На бой, мой народ, паўставай!—

Узважыў ты сілы варожага стану
І тактыку іх у баю.
Разгром для іх ладзіў па ўласнаму плану:
Стратэгіі, штабам фашисцкім сатканай,
Ты супрацьпаставай сваю.

Масква, Ленінград, Сталінград, Севастопаль
І сотні другіх гарадоў,—
Тут віхры смяротныя значылі тропы,
Тут біў ты няшчадна тырана Еўропы —
І тут ён пагібелъ знайшоў.

Стайш ты, як волат, над светам высока
На варце законаў людскіх.

У постасі — сіла і мудрасць прарока,
А зоркія вочы сягаюць далёка,
І ветлівасць свеціца ў іх.

Ты — просты і мудры, народам зычлівы,
Ты — бацька ім родны і брат,
І мужнага сэрца твойго ўсе парывы
Ты ім аддаеш, каб мацнеў справядлівы
Парадак на свеце і лад.

Ты — сцяг перамогі, ты — сімвал свабоды,
Ты — дружба народаў, ты — мір.
Жыві-ж ты, настаўнік наш, многія годы,
Цябе праслаўляюць у песнях народы,—
Адзіны ты наш правадыр.

мажаў, імкненне яго магчымасці
зменшыць уздымяніе дзяржавы. І
дзяржава можа пашырэніем сваёй
властаніі зрабіць гэта вонака.

Ціннаеф зям'я, вышыніца як дзеяньні
людаў чалавеческіх і падзеяньніх як
зменшыць адрозненіе ўсіх і
пірамідзе заможнасціў народу.

Беларусь з'яўляецца дзяржавай
членам СНД, якія ўсе ўніямы
нацыональных дзяржав з'яўляюцца
міжнароднай юрисдикцыяй.

«ЗАКОН» ТРУМЭНА І К°

У Трумэну знайшлі бандыты
Сваю апору, друга, брата:
Свяяцтва з ім у іх багата —
Аднымі ніцьмі яны шыты.

Адны ў іх мэты і імкненні,
І бог адзін у іх — далары,
І клік адзін — вайна, пажары,
Грабёж, забойства, разбурэнне!

Бандытам Трумэн, бос убогі,
Слуга марганаў і дзюпонав,
Далараў сыпле сто мільёнаў —
«Для забяспекі і падмогі».

І кажа слова ім пры гэтым:
—Пальтоца гроши к вам ракою,
Я дам атруту, выдам зброю,—
Мы заўладаць павінны светам.

Другіх да ўлады не дапусцім,
Амерыканцы — інша справа...
Бо мы — ўсясветная дзяржава,
Збудуем лад у нашым гусце.

Мы зоймем ўсе вышыні, вежы
І падаваць каманду будзем:
Нам, нам вышэйшай расы людзям,
Павінен свет увесь належаць.

Дык так, да «працы», мae брацці!
За вас прасіць я буду бога
І папу рымскага старога,
Учынкі вашы мы аплацім.

Шпіёньце, шкодзьце як найболей,
Служыце нам, не спіце ў шапку,
Але рабіце чиста, гладка,
Грахі-ж мы вашы ўсе замолім.

І шмат яшчэ казаў паганец,
Натхніцель чорнай сілы зброднай...
Гнеў не міне яго народны,
Mip ззяе ў свеце ясным раннем.

Даволі вам шалець, бандыты,
Расіць у прагных сэрцах мары,
Вайны-ж распаліце пажары —
Вы жорстка будзеце пабіты.

І шмат яшчэ казаў паганец,

— Гнеў не міне яго народны,
Mip ззяе ў свеце ясным раннем.

І шмат яшчэ казаў паганец,
— Гнеў не міне яго народны —

— Гнеў не міне яго народны —

ніст Свята земля
Да зім'єю та землю
Ім'я святое апостола
Іакова апостола
Слово апостола апостола
Павла апостола апостола
Апостола апостола апостола

ЛЕНІНСКІМ ШЛЯХАМ

Празорлівым зрокам
Трыбуна-прапорка
Асветлены Леніным шлях.

Ён скованай сіле
Даў волю і крылле —
Шырокі, магутны размах.

Краіна Советаў
Паўстала над светам,
Як новае сонца зямлі.

Ні громы, ні буры,
Ні грозы-віхуры
Адолець яе не змаглі.

У постасі гордай
Стайць яна цвёрда,
Як волат, як міру скала.

Ці-ж зверне з дарогі
Яе свет убогі,
Дзе густа навісла імгла.

Над нашай Радзімай
Агнём незгасімым
Нам ленінскі свеціць прамень.

Вядзе-ж яе Сталін
У светлыя далі,
У новы, у радасны дзень.

Ляжыць перад намі
Умыты агнямі
Чароўны, бяскрайні разлог...

Між нас жыве Ленін,
Як з геніяў геній,—
Да новых заве перамог.

АПАВЯДАННІ ВЕРШАМ

«СВЯТЫ ЯН»

I

Арганісты пан Сарнецкі
Убіраць прышоў касцёл.
Заўтра свята, фэст важнецкі...
Эх, у ксёндза будзе стол!
А гасцей, гасцей наедзе:
Арандатараў, паноў,
Многа будзе на абедзе
Розных клерыкаў, ксяндзоў.
Там пальюща рэчкай віны,
Грымне весела раяль,
А ксянжулькіна Мальвіна
Аздабляць будзе той баль.

Стай народ ужо збірацца
З розных месц, далёкіх сёл...
Ну, то трэба-ж па старацца
Як найлепш убраць касцёл.
На дзядзінцы ўюць дзяўчата
З красак, зелені вянкі.
Праца шчыра распачата,
Завіхающа жанкі.
Арганісты знае справу
І мастацкі мае густ,
Рэй вядзе, вядзе на славу,
Хоць мазоліўся тут глузд.

Ды затое-ж на здзіўленне
Быў убраны той касцёл.
Святы Ян паўзверх адзення
Апяразан быў упол
Паяском з жывых раслінак, —
Ну, той Ян аж зіхаціць!
Як-бы ўвесь святы будынак
Ён хацеў сабой зацьміць.

А касцёл быў у чэсць Яна.
На падмурку святы Ян
Першым чынам яшчэ зрана
Вельмі гожа быў убран.
Павыходзілі з касцёла,
Затрымаўся арганісты,
Сам здаволены, вясёлы,
Прад людзьмі і богам чысты,
Запыніўся перад Янам:
Эх, і хораша-ж убран!
Дагадзіў парафіянам,
Дагадзіў Сарнецкі пан!
Харство, любата!
А вяночак!
Паясочак!
А як ручачка ўзнята!

Пастаяў крыху Сарнецкі:
Гэта — Ян, брат, не сноп грэцкі,
Адпусці ты, божа, грэх!
Паказаць людзям не смех:
Хоць вязі яго ў Варшаву,
Хоць у Вільню, хоць куды!
Так зрабіў Сарнецкі справу,
Як ні ў якія гады.
Толькі вось адна загана:
Вянок трохі завысока.
І Сарнецкі ў момант вока
На падмурак скок да Яна!
Але тут неспадзявана
Стук святога плечуком!
Ян аб землю старчаком!

Дарожачкай самай простай
Ды галоўкай аб памост той!
Лоб пабіўся на кавалкі,
Нос зляцеў аж на дзядзінец...
Вось гасцінец, дык гасцінец!
Вось дык ліха, перапалка.
Па касцёле гук панёсся,
Бы злы дух зарагатаў,—
Пан Сарнецкі аж затросся,
Холад, жар яго праняў.
Што-ж то будзе?! О, няшчасны!
Што рабіць тут? Што чыніць?
Лепш-бы чэррап свой уласны
Аб памост яму пабіць.
Ломіць рукі арганісты,
Тужыць, вохкае бядак.
Мусіць сам злы дух нячысты
Так накпіў з яго, лайдак.

II

— Што, пан, гэтак засмуціўся? —
Зірк — сусед яго, Вінцэнт!
— О, мой браце! Ян пабіўся
На кавалачкі, нашчэнт!..
А бадай цябе агні!
Глянь адно, браток, зірні:
Бачыш — нос дзе, вунь дзе вушка,
Там кавалак барады...
Яне, Яне, божы служка,
Нарабіў ты мне бяды!
А бадай-жа цябе перуны!
Што нарабіў я, дурны?!.
Ось Сарнечкі пастараўся,
Дагадзіў святому духу!
Ось папаўся, дык папаўся,
Як лісіца ў саладуху!
Вось ты бога і пахваліш!
А бадай цябе паралюш!
І нашто вянок чапаў я?

У, халера, о, пся маць!
Смех і грэх на ўсё Заслаўе...
І як фэст нам святкаваць?..
— Кінь, пан, енчышь! Глупства, пане!
І сам Ян таго неварты!
Калі мёду пан дастане
І спірытусу з поўкварты,
Ды калі мне зафундуе, —
Дзіва-цуд я спраўлю:
Заспываюць «алялюе» —
Так касцёл услаўлю!
— Браце мілы!
Да магілы
Не забуду — памажы!
Вядро мёду,
Толькі знішчы перашкоду,
Свет мне белы развязы.
І дзве кварты —
Глупства, жарты:
Гарнец зараз-жа нясу!
Пачастую,
Патрактую
І засмажу каўбасу!
— Ка-ті так, не плач па Яну:
Замест Яна сам я стану!
— Пан Вінцэнты! Мілы браце!
Бог цябе мне пасылае!
Хай пан бог табе заплаціць,
Матка боская святая.
У касцёле святаянскім
Будзеш «Янам» элеганцкім!
Каранован каронаю,
Будзеш нашай абронаю!

Яна вынеслі, схавалі,
Самі ўсю нач балівалі.
А назаўтра, чуць разднела —
Не забыў Вінцэнты дзела:
Від святога ён прымае,
На падмурку стаў як трэба,
Вочы ўзвёў, бы Ян, на неба,

Руку ўгору паднімае:

— Ну, як, браце?

— Да сканала!

Богу хвала!

III

А тым часам сонца ўстала,
Людзі сходзяцца ў касцёл.
Звон касцельны са званіцы
Час вітае ўжо дзянніцы,
Гудам коціцца вакол.

Каля «Яна» аж завозна.
Тут і пана згледзеца можна,
І кабетак-маладзіц,
І дзяўчатац-чараўніц,
І бабулек твар набожны,
І ўсе ціснуцца, бо кожны
Хоча выказаць пашану,
І ахвяры зносяць «Яну»:
Хто абрус, хто палаценца,
Хто ільну, хто рушнічок
І цалуюць — хто ў каленца,
Хто ў галёнку ўлепіць чмок.

«Ян» стаяў, не варушыўся,
Ен тримаўся і крапіўся,
Ліха-ж вынікла няждана:
Мёд на вусах быў у «Яна».
Чуюць пчолы — пахне мёдам,
І на мёд яны ляцяць
І над «Янам» карагодам
І снуюцца, і звіняць.
«Ян» пакуль што не шманае,
Але-ж, ліхен'ка, пчала
Каля вуха завіла
І на вус яму сядзе,
Губы лапкамі казыча.
«Вось хвароба! — «Ян» мармыча. —

І прыстала-ж, як смала,
Тфу ты, чортава пчала!»
— Божа мілы! «Ян» злое,
Як-бы ён на нас плюе! —
Кажа ціхен'ка бабуля. —
Ці ты бачыш, Пабіян?..
Во! зірні, зірні, Гануля:
Губкі крывіць божы Ян!..
Божа ядыны!
Одпусць гжэхі нашы і віны!

Людзі дзівяцца, глядзяць,
Сталі божкаць і ўздыхаць.
Пчолка-ж поўзае й нібыта,
Хоць ты махалам махай.
— Фрру! — як фыркне «Ян» сярдзіта,
Ды як крикне: — Ая-яй!
От-жа, гадаўка, ўпякла!
Каб ты-ж выдахла была! —
Ды з падмурка як сарвецца,
Ды як рынецца ў народ!
Наўскапыта «Ян» нясецца
Праз дзядзінец на гарод!
А за ім парафіяне:
— О, куды ты, свенты Яне?
Пане Яне! Не ўцякай!
Пане Яне, пачакай!
А «Ян», скінуўшы манаткі,
Прэ ў каноплі без аглядкі.

ЯК ПОП ЗРАБІУСЯ АВІЯТАРАМ

На Палессі былі
Розныя праявы,
Быў і з гэтым папом
Выпадак цікавы.

Поп Мікіта
Сеяў жыта
І аўсы і грэчкі,
А ў святыя дні нядзелі
Ен таксама быў пры дзеле —
Стрыг авечкі.
Пасвіў шчыра іх, старанна;
Клопат з імі-ж — пастаянна,
Як усім вядома:
То іх трэба гнаць у споведź,
То іх чэрці частва ловяць,
Як таго Арцёма.
Трэба было мець смякалку
У руках дзяржаць Міхалку,
Пад сваім аховам,
І Таклюсю і Мар'янку, —
Проста з самага ўжо ранку
Навучай іх словам.
Ну, як бачыце, турбот
У Мікіты повен рот.

Паміж лесу над балотам,
 Дзе лаза шуміць з чаротам,
 Была пасека ў папа,
 Гонаў добрая капа.
 Вось ён ранняю вясною,
 Навазіўши туды гною,
 Заваліў аўсом аблог
 Па балота ад дарог.
 Не ўзышоў авёс як трэба —
 Бах! бяду паслала неба:
 Па аўсянай той зямлі
 Пахаджаюць журоўлі.
 Ходзяць топчуцца, заразы...
 Вось дзе ліха доўгавяза!
 Як-бы чорт іх тут нанёс.
 I дзяйубуць папоў авёс.
 Тужыць поп з тае напасці —
 Можа тут авёс прапасці.
 Нечаканая бяды —
 Падзяйубе яго брыда.

Ціт

— Бяды, бацюшка, але-ж:
 I насення не збярэш.

З Цітам бацюшка паохаў.
 Ціт быў спрытны, хітры троха,
 Пры папу працёрся век,
 I з мазгамі чалавек.

Вось што, бацюшка, зрабі ты,
 Будзе танна і сярдзіта:
 У гарэлцы аўса намачы
 Ды за імі ты сам пасачы.
 Наядуцца аўса, паўпіваюцца,
 З ног, пабачыш ты сам, паскідаюцца,
 I навяжаш ты іх цэлы воз.
 Будзе мяса табе і авёс.

Павесялеў наш поп:
Навёў Ціт на троп.

Намачыў поп аўса з поўасміны
Ды занёс яго на лядзіны.
Надзяўбліся аўса жураўлі,
Упіліся, ляжаць на раллі.
У башошкі сэрца заёкала.
Абкруціўся вужышчам навокала
Ды давай жураўлёў ён кілзаць,
Цыбатыя ногі вязаць,
Да вужышча прывязваць аборкамі —
Не хадзеце чужымі разоркамі,
Не дзяўбече аўса вы паповага
І не квапцеся на гатовае.

Вяжа поп, бярэ ахвота,
А яны ляжаць, як мост,
Як ваякаў п'яных рота...
Дзякую богу, — мінуў пост.
Поп хапаецца, пацее,
Каб усіх іх павязаць,
Кліча Ціта і Мацея
Дзіва тое паказаць.

Жураўлі ад тога крыку
Хмель сагналі з галавы,
Закрычалі раптам дзіка.
Поп ні мёртвы, ні жывы:
Адрываеца поп ад зямлі,
Паляцелі з папом жураўлі!

Ой, ляцяць жураўлі,
Не спыняюцца,
Валасы-ж у папа
 Развяваюцца,
І гуляюць вятры
 Там з халмідаю.
Поп нагою таўчэ,
 Нібы дэідаю.

Ды пяма-няма
Там апоранькі,
Жураўлі-ж нясуць,
Нясуць скоранька
Над балотамі,
Над чаротамі,
Ды над лозамі,
Над бярозамі...

Раскруцілася вужышча.
У вушах тут як засвішча!..
Птушкі ўгору, а наш поп
Паляцеў уніз, як сноп,
Ды ў балота тое — гоп.
А там — купіны, трава
Ды папова галава.

IV

Поп на купіне завіс
І — ні ўгору і ні ўніз.
І давай ён галасіць,
Клікаць помач і прасіць:
«Гвалт, ратуйце, людзі!
Я ў гразі па грудзі».

На балоце
У самоце
Паляшук дзесь драў лазу.
Баця-коце
У адзіноце
Тут гатоў пусціць слязу.
Чуе Саўка —
Не забаўка.
Што за ліха? Хто крычыць?
Азірнуўся —
Здрыгнуўся:
Галава з травы тырчыць...
Вось задача —

Чорт, няйначай!..
Хто-ж тут можа быць другі?
Валасасты
І гарласты...
Збіўся Саўка наш з нагі.

С а ў к а

Хто такі ты?

П о п

Поп Мікіта.

С а ў к а

Што-ж тут робіш, сатана?

П о п

Падыйдзі ты

Да Мікіты,—

Зайздрасць — во мая віна.

С а ў к а

Брэшаш, сабака;
Ты не поп, а чарцяка!

П о п

Дальбог-жа, я — поп, бацюшка ваш!..
Уваж ты мне, Саўка, уваж!

С а ў к а

Ці чулі яго, абармата!
Хіба месца папова — балота?
Хлусіш, нячыстая сіла!
Калі поп, пакажы мне кадзіла!

Поп

Ратуй мяне, Саўка:
Дальбог-жа, я — поп!

Саўка

А дзе камілаўка
Твая, асталон?
Манюка ты, звадыяш,
А не бацюшка наш!

Поп

Поп я, Савачка, поп!
Глядзі — хрышчу лоб.
Падышоў Саўка бліжай —
Нібы поп з бародкай рыжай.
Узяў Саўка ў руکі
Добрую лазіну.

Саўка

Хрысцішся? А ну-ка
Я нахрышчу табе спіну!
«У імя айца!» — і сёрб!
«І сына!» — ды ў горб!
«І святога духа!» —
І лясь бацю з-за вуха!
Ну, вось цяпер бачу, што поп —
Памагу з ахвотай.
І пад пахі бацю згроб,
Выцягнуў з балота.

ДАНЯУ

Старая беларуская казка

Жыў-быў пан, да казак ахвочы.
Заклікаў ён раз мужыка
І, з хітрасцю глянуўшы ў вочы,
Пускае такога жука:
— Глядзі, чалавечка, — дукаты,
Яны твае будуць усе,
Калі ты расказ вузлаваты
Раскажаш у поўнай красе.
Пры гэтым — каб праўды ні слова,
І калі я скажу: «лжэш»,
Тады ты, — такая умова, —
Дукаты сабе забярэш.
Прайграеш, дык будзеш мне вінны
І страціш ты славу сваю.

Мужык той быў казачнік слынны,
Вядомы далёка ў kraю.

Зірнуў на дукаты
Наш баечнік скоса —
Як вырваць чырвонцы
З-пад пансага носа?
Як славу-пагудку
Сваю не зняславіць,
А пана самога
У дурні паставіць?
Ну, што-ж, папрабую

Дай, сіла ліхая!
І ён небыліцу
Такую сплятае.

— Чаго не бывае на свеце, панок!
Выпадак і мне налучыўся.
Дванаццаты стукнуў тады мне гадок,
А я і на свет не радзіўся.
Пайшоў я на службу. Мяне багацей
Наняў пасвіць пчолы на лета.
Заклікаў мяне ён і кажа: «Мацей,
Ты цвёрда запамятай гэта:
Табе даручаю я сто адзін рой,
Пільнуй-жа ты пчол маіх дбала.
На дзень іх два разы злічи і падой,
І каб ні адна не прапала!»
Я быў паслухмяны хлапец, увішны
І добры даглядчык жывёлы,
Я мёду надойваў цабры і збаны,
Мёд зносілі ў рэзгіні пчолы.

Зірнуў на расказчыка пан Дамінік:
— Можа і праўда, свет-жа вялік.

Дукаты-ж, здаеща, палаюць ярчэй
І цягнуць прывабнаю хваляй,
І баечнік з грошай не зводзіць вачэй,
Свой сказ ён прадоўжвае далей.

— Лічу раз пад вечар я пчолак — бяды:
Дванаццаці штук нехватаете.
Ці ўгразлі ў балоце, ці знесла вада,
Ці сцежка заела крутая.
І што-ж мне рабіці? Бяжы, брат, лаві!
Бягу я, аж бачу, саколю,
Ляціць адзінаццаць, і ўсе-ж у крыві,
Ды жаласна стогнуць ад болю.
А дзе-ж яшчэ пчолка адненька? Няма!
Аж чую раве за ракою!
Зірнуў туды гэта, гляджу — куцярма:
Населі ваўкі талакою.

Яна не даецца. Ваўкі-ж — як слата.
І бачу — парвуць маю пчолку.
Лячу я туды, лячу наўскапыта,
Бягу ратаваці саколку.
Імчуся да рэчкі. Прыбег. Дзе паром?
Ніякай няма пераправы!
Не думаю доўга, іду напралом,
І за лоб я хоп сябе жвава!
Разгойдаў рукою сваю галаву —
І гоп-ля! за рэчку шпурляю.
Урэзаўся я па тым боку ў траву,
Па грудзі ў зямлю асядаю.

А пан абыяка бярэ на язык:
— Можа і праўда, свет-жа вялік.

— Я так, я і гэтак — не вылезеш, брат!
Не выбрацца мне без лапаты.
Я зноў сябе кінуў за рэчку назад,
Бягу па рыдлёўку дахаты.
Бягу пералескам і чую — ў дупле
Засмажаны голуб варкуе.
А есці мне хочацца страх як! Але
Спняцца тут — часу бракуе.
Аднак-жа не ўцерпеў, палез я на дуб
І ў дэірку засоўваю руку.
Не ўлазіць рука, ні нага а ні ў зуб.
Я выкінуў іншую штуку:
Я праста ўсім целам падаўся — залез!
Выцягваю голуба з дрэва.
Паслухаў — трасецца навокала лес,
Зямля ад пчалінага рэву.

А пан тым-жа ладам і тонам пык-мык:
— Можа і праўда, свет-жа вялік.

— Схапіў я рыдлёўку, за рэчку бягу,
Адкопваю сам сябе з долу,
Імчуся на помач пчале, як магу,
І преч адганяю назолу.
Гляджу я — парвана ўся пчолка мая,

Ляжыць на зямлі чуць жывая.
«Эх, бедная!» — плачу над пчолкаю я.
Прышла ты, часіна ліхая!
Не жыць ёй на свеце. Махнуў я нажом,
І — шась ёй па горле і квіта!..
Дванаццаць кадушак пчаліным дабром
Я высаліў — так была сыта.

А пан нічагуткі, дзівіцца не звык:
— Можа і праўда, свет-жа вялік.
— Я пчолчына мяса даставіў дамоў,
Сам лёг адпачыць з поўхвіліны,
Ды сон не бярэ: мне на думкі прышоў
Хрыбет непрыбраны пчаліны.
Агледзяцца людзі — стаптана трава,
Валяюцца косці па пожні, —
Клясці мяне будуць. Я моўчкі — раз-два!
Шыбую на луг асцярожна.
Прышоў я, патупаў, бяру той шкілет
Дый думаю — ў рэчку укіну.
Бяру, падымаю, — пчаліны-ж хрыбет
Упёрся у неба рабрынай!

Пан слухае казку, як злы чараўнік:
— Можа і праўда, свет-жа вялік.
— Вось тут я і скеміў, кажу сабе сам:
«А што калі ўзлезці на неба?
Дык дай-жа пабачу, што дзеецца там».
І лезу па рэбрах як трэба.
Дабраўся не хутка, ступіў на парог, .
Гляджу я — сады і палаткі.
І бачу — старэчай паходкаю бог
Дыбае да божае маткі.
На лаўках цукровых садзяцца за стол,
Ім цень прыпадносіць бяроза.
І кажа бог, стукнуўшы палкаю ў дол:
«А можа згулялі-б у воза?»
Прыслухаўся — чую ў палатцы адной
Пяюць прападобныя песні.
Туды іду ціха — не сочаць за мной,

Хоць ты там памры і ўваскрэсні.
Гляджу, а там п'янства, гармідар, кірмаш.
Закускі цягаюць кашамі.
Два лысых прарокі, Лысей і Гальяш,
П'юць бражку святую каўшамі.
Юзэфа, Барбара і Ганна — ўтраіх,
У туфельках, плешчуны ў ладкі,
«Лявоніху» рэпяць і цешаць святых,
Рох з Юр'ем ідуць у прысядкі.
Апостал-жа Пётра, Кузьма і Дзямян
Гукаюць, тнуць песні-дрындушки.
Угоднік Мікола як мае быць п'ян,
Ляжыць, заваліўшыся ў стружкі.
І шапка-карона спаўзла з галавы.
Я — цоп яе і — махні драла!
Імчуся назад я, бягу чуць жывы,
Гляджу — аж драбіна прапала.

А пан сваё цвердзіць упарта, як бык:
— Можа і праўда, свет-жа вялік.

— «Ну, як на зямлю мне дабрацца
назад?» •
Мазолю я думкай галоўку.

Аж бачу — ляжаць пілавіны, і шмат.
Давай я тут віць з іх вяроўку.
Я вывіў вужышча, прыладзіў за рай,
На зямлю спускаюся лоўка,
Ды бачу — далёка зямля і наш край:
Кароткая вышла вяроўка.

І што-ж тут парадзіць? Я ножыкам — чык!
Адрэзываю кончык вужышча,
Прыточваю знізу... Кулдык ды кулдык —
І шусь на зямлю, ды ў іржышча!

А пан цэдзіць той-жа нязменны свой зык:
— Можа і праўда, свет-жа вялік.

— Я стаў разглядацца. Э, брат, не туды
Папаў ты, галубчык Матейка!
Зямля — ды не наша! Такое брыды

Не бачыў араты і жнейка,
Навокала пуста. Ні рэк, ні раслін...
Пасецца-ж свіное там стадка.
Гляджу — стаіць нехта няшчасны адзін,
Сагнуты, як той свіны татка.
Замурзаны, брудны, ну горш жабрака!
І пуга ў руках дратаванка.
А твар той аблуплен, і з-пад каўпака
Нос вытырк, нібы сапяжанка.
Гляджу — твар знаёмы. Прыгледзеўся — так:
Пазнаў я яго па капитане.
Ды гэты-ж пахілак, худзенъкі вахлак —
Нябожчык наш, бацька твой, пане!!!

І пан аж падскочыў, ускінуўши раме:
— Быць то не можа! Лжэш, хаме!

ЗА ЎВАГІ

В Е Р Ш Ы

Стар. 7. Да працы! Упершыню надрукаваны ў 1917 г. (8 лістапада). Датуецца 1917 г.

Стар. 8. Водгулле. Друкаўся ў «Водгуллі», стар. 1. Датуецца 20/XI 1921 г.

Стар. 9. Покліч. Друкаўся ў «Водгуллі», стар. 105. Датуецца 11/VI 1921 г.

Стар. 11. У палях Беларусі. Упершыню надрукаваны ў час. «Наша будучыня», 1922 г., № 1. Датуецца 1921 г.

Як той пасэкарскі пасад... Пасэкар — часовы ўладальнік, арандатаў маёнтка.

Стар. 13. Песня аб вясне. Друкаўся ў час. «Чырвоны сейбіт», 1926 г., № 5, стар. 6. Датуецца 1922 г.

Стар. 15. Ноч. Упершыню надрукаваны ў час. «Зоркі», 1922 г., № 4, стар. 8. Датуецца 1922 г.

Стар. 16. Маёй каханцы. Друкаўся ў час. «Чырвоны сейбіт», 1926 г., № 5, стар. 6. Датуецца 1922 г.

Стар. 17. З Рабіндраната Тагора. Друкаўся ў зборн. «Нашы дні», 1937 г., стар. 10. Датуецца 1925 г.

Тагор Рабіндрнат — буйнейшы прадстаўнік бенгальскай літаратуры, паэт, раманіст і драматург.

Стар. 18. З Каўказа. Друкаўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2 1928 г., стар. 68. Датуецца 1926 г. У зборн. «Нашы дні», 1937 г., стар. 13, змешчан пад назвай «На Каўказе».

У 1926 г. Якуб Колас разам з Я. Купалам адпачываў у Есентуках. У выніку гэтай паездкі на Каўказ і з'явіўся дадзены верш.

Стар. 19. З Рабіндраната Тагора. Друкаўся ў зборн. «Нашы дні», 1937 г., стар. 11—12. Датуецца 1926 г.

Тагор Рабіндранат — гл. заўвагу да стар. 17.

Стар. 21. Панам. Друкаваўся ў час. «Чырвоны сейбіт», 1927 г., № 8—9, стар. 2. Датуенца 18/II 1927 г.

Ніц не бэндзе (польск.) — нічога не будзе.

Вшэндзе (польск.) — усюды.

Гаронцы (польск.) — гарачы.

Крэсы (польск.) — ускраіны; так белапольскія акупанты называлі землі Заходній Беларусі і Заходній Украіны, якія знаходзіліся да 1939 г. пад уладаю панскаі Польшчы. Польскі буржуазны ўрад праводзіў на гэтых землях жорсткую палітыку эканамічнага і палітычнага занявлення і паланізацыі беларускага і украінскага народаў.

Дэфензіва — палітычная паліцыя ў былой панскаі Польшчы.

Мікалайка — маецца на ўвазе цар Нікалаі II.

Пастарунак (польск.) — паліцэйскі ўчастак.

Мураўёў М. — царскі генерал, які ўвайшоў у гісторыю пад імем «Мураўёва-вешацеля»; адзін з заўзятых абаронцаў прыгоннага права, вораг рэформы 1861 г. У час паўстання 1863 г. быў прызначаны генерал-губернатаром Паўночна-Заходніяга краю. Са звярынай лютасцю задушыў рэвалюцыйны рух у Беларусі і Літве.

До лясу (польск.) — у лес; аўтар намякае на той час, калі Польшча не мела самастойнасці, і палякі, узнімаючы паўстанні за незалежнасць, ішлі ў лясы, у паўстанцы.

Падкрулек (польск.) — кандыдат у каралі, амаль кароль.

Пілсудскі Ю. — польскі контррэволюцыйны буржуазны дзеяч, люты вораг Советскага Саюза. У 1926 г. пасля зробленага ім фашысцкага перавароту стаў фактычным дыктатаром Польшчы і ў змове з імперыялістамі іншых краін рыхтаваў вайну супроты СССР.

Круль (польск.) — кароль.

Вы забылі пра няволю,

Пра сваю і нашу долю,

Як сцякалі крою раны...

Аўтар у гэтых радках мае на ўвазе часы, калі Польшча і Беларусь знаходзіліся пад уладаю царызма.

Мейштовіч — рэакцыянер, польскі магнат, заядлы абаронца палітыкі Пілсудскага.

У астрог паслоў, чаго там!.. — маецца на ўвазе расправа Пілсудскага з левымі пасламі сейма — польскага парламента, у выніку якой многія з іх былі пасаджаны ў турмы.

Мондры поляк, ды па шкодзе — польская прыказка, прыблізны сэнс якой — разумны заднім разумам.

Стар. 23. Братам Заходній Беларусі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Совецкая Беларусь», 1927 г., № 21. Датуеца 1927 г.

Алтар — галоўная частка царквы.

Ужонд польскі (польск.) — урад польскі.

Мураўёў — гл. заўагу да стар. 21.

«Ад мора і да мора»... — дэвіз польскай імперыялістычнай буржуазіі, якая імкнулася захапіць совецкія землі «ад мора да мора», гэта значыць ад Балтыйскага да Чорнага мора.

Стар. 24. Ворагам. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 199. Датуеца 1927 г.

Вaal — назва бога ў старажытнай Палестыне; слова азначае «ўладар» і стала сімвалам сквалнасці прагнай, пагоні за матэрыяльным добрабытам.

Стар. 25. Змаганнікам за Каstryчнік. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1927 г., № 254, 7 лістапада. Датуеца 1927 г.

Верш напісан у сувязі з дзесяцігоддзем Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі.

Каледзін А., Карнілаў Л., Калчак А., Дзенікін А. — царскія, а затым белагвардзейскія генералы. У час Каstryчніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны, абапіраючыся на дапамогу замежных інтэрвентаў (англічан, амерыканцаў, французаў і іш.), а таксама на памешчыкаў і капіталістаў, на афіцэраў і кулацтва ўнутры краіны, узімалі контррэвалюцыйныя паўстанні і вялі барацьбу супроты соўецкай улады. Часці Чырвонай Арміі, дзейнічаючы пад кірауніцтвам Леніна і Сталіна, разгромілі ў шматлікіх баях белагвардзейскія полчынчы і адстаялі заваёвы Каstryчніка.

Чэмберлен О. — відны кансерватар, член англійскага парламента, займаў рад міністэрскіх пасад. З'яўляючыся міністрам замежных спраў у кабінэце Балдуіна (1924—1929), праводзіў агрэсіўную палітыку ў дачыненні да Совецкага Саюза і быў адным з ініцыятаў разрыву дыпламатычных адносін паміж СССР і Англіяй.

Стар. 27. Панская ласка. Друкаваўся ў зборн. «Выбраныя творы», т. I, 1936 г., стар. 397—398. Датуеца 1928 г.

Грамада (поўная назва: Беларуская Сялянска-Рабочніцкая Грамада) — масавая арганізацыя, якая ўзнікла ў 1925 г. у Заходній Беларусі. Програма гэтай арганізацыі ўключала патрабаванні аб прадастаўленні права на самагаўзначенне і аб'яднанне заходнебеларускіх зямель з усходнімі, стварэнні сялянска-рабочага ўрада, перадачы зямлі сялянам без выкупу, знішчэнні «асадніцтва», пералажэнні падаткаў з сялян беднякоў і сераднякоў на заможныя класы. У

цэлым праграма Грамады не ішла далей радыкальных буржуазна-дэмакратычных пераўтварэнняў. Пад канец 1927 г. Грамада мела больш тысячи сваіх мясцовых арганізацый з колькасцю членаў звыш 100 тысяч чалавек. У кіраўніцтва гэтай арганізацыі пралезлі беларускія буржуазныя нацыяналісты — агенты Пілсудскага, якія імкнуліся накіраваць дзейнасць Грамады па свайму шляху, раскалоць арганізацыю знутры, падарваць яе аўтарытэт у масах. Яны выдавалі актыўных барацьбітоў нацыянальна- вызваленчага руху ў рукі паліцыі. Аднак Пілсудскі, незадаволены вынікамі дзейнасці засланых ім у Грамаду агентаў дэфензівы, даў распараджэнне паліцыі разгроміць усе мясцовыя арганізацыі. У ноч з 14 на 15 студзеня 1927 г. паліцыя выканала гэты загад: больш 800 актыўных работнікаў мясцовых арганізацый Грамады былі аддадзены пад суд, а тысячи рабочых і сялян кінуты ў польскія турмы.

Асаднікі — польскія кулакі і былыя ваенныя, якімі буржуазны ўрад Польшчы насяляў заходне-беларускія і заходне-украінскія землі і на якіх ён абапіраўся ў сваёй каланізатарскай і паланізтарской палітыцы.

Жандар — чын палітычнай паліцыі.

Ураднік — ніжэйшы паліцыйскі чын у часы царызма.

Кунтушык (польск.) — від верхній вонраткі.

Каптурык (польск.) — чатырохкутны галаўны ўбор, які насылі ў белапольскім войску.

Антэкі-мазурыкі — пагардлівая назва белапольскіх салдат; пад «кунтушыкамі, каптурыкамі і антэкамі-мазурыкамі» разумеюцца асаднікі — прадстаўнікі польскай ваеншчыны і кулацтва, якімі былі запалонены Заходняя Беларусь і Заходняя Украіна.

Крэсы — гл. заўвагу да стар. 21.

I разам з пэ-пэ-эсамі... ППС (польская партыя соцыялістычная) — буржуазна-нацыяналістычная партыя ў капиталістычнай Польшчы.

Пілсудчына — гл. Пілсудскі ў заўвазе да стар. 21.

I школу мураўёўскую... — гл. Мураўёў у заўвазе да стар. 21.

Стар. 29. Грамадаўцам. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1928 г., № 96, 25 красавіка. Датуецца 1928 г.

Грамадаўцы, Грамада — гл. заўвагу да стар. 27.

I панскі ўвесі сінедрыён — зборышча паноў.

Мейштовіч — гл. заўвагу да стар. 21.

Пілсудчына — гл. Пілсудскі ў заўвазе да стар. 21.

Пілат — рымскі пракуратар у старажытнай Палестыне; слова стала сінонімам жорсткага, бязлітаснага ўладара.

Стар. 31. Да 11-й гадавіны Кастрычніка. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1928 г., № 257, 7 лістапада. Датуецца 1928 г.

Скрыжалі — дошкі, табліцы, на якіх, паводле біблейскага падання, былі напісаны дзесяць запаведзей; у пераносным значэнні слова ўжываеца ў сэнсе — асноўны закон.

Стар. 33. Да 10-й гадавіны БССР. Друкаваўся ў літаратурным дадатку («Чырвоная краіна») да газ. «Совецкая Беларусь», 1929 г., № 142.

Арлы клявалі тваё цела... Маецца на ўвазе памешчыкі і капиталісты царской Расіі, акупанты Германіі і панская Польшча (на гербах гэтых дзяржаў быў намаляваны арол.)

Шпар — шчыліна ў сцяне.

Стар. 35. Краіне Советаў. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1930 г., № 160, 10—11 снежня. Датуецца 1930 г.

Асінбуд — будаўніцтва вялікай электрастанцыі на тарфяных масівах пад Оршай.

Занядомне — землі за Нёманам; маецца на ўвазе Заходняя Беларусь, якая была тады пад прыгнётам панская Польшча.

Стар. 37. Піонерам. Упершыню надрукаваны ў час. «Іскры Ільіча», 1930 г., № 11, стар. 16. Датуецца 1930 г.

Стар. 38. Калгаснае. Упершыню надрукаваны ў час. «Маладняк», 1930 г., № 3, стар. 3—8. Датуецца 1930 г.

Гарліва — клапатліва, старанна, з душою.

Смык — прымітыўная барана.

Цівун — прыганяты ў маёнтку.

Аконам — упраўляючы маёнтка.

Стар. 45. Панам-ваякам. Упершыню надрукаваны ў час. «Маладняк», 1930 г., № 6—7, стар. 3. Датуецца 1930 г.

Не ўрымстуюць — не супакояцца.

Пілсудчыкі — гл. Пілсудскі ў заўвазе да стар. 21.

Прыпомніце

Вы прыказку

Старую аб мячы...

Маецца на ўвазе вядомае выслоюе Аляксандра Неўскага: «Хто з мячом да нас прышоў, той ад мяча і загіне».

Стар. 47. Чырвонаармейцы. Упершыню надрукаваны ў газ. «Совецкая Беларусь», 1930 г., № 297. Датуецца 1930 г.

Пайшлі ў хаўрус ваенны

Баярын і пан-кат,

А з імі друг нязменны,

Французскі адвакат...

Аўтар мае на ўвазе саюз паміж буржуазнымі дзяржавамі — Румыніяй, Польшчай і Францыяй, накіраваны супроты СССР. Ініцыятарам гэтага саюза быў французскі адвакат Пуанкарэ — адзін з кіраўнікоў французскай зношніяй і ўнутранай палітыкі ў перыяд першай сусветнай вайны і да канца 20-х гадоў. Пуанкарэ — адзін са злейшых ворагаў совецкай краіны.

Стар. 49. Янку Купалу. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1930 г., № 124. Датуецца 24/V 1930 г.

Стар. 51. «Іскры Ільіча». Упершыню надрукаваны ў час. «Іскры Ільіча», 1930 г., № 12, стар. 15. Датуецца 1930 г.

«Іскры Ільіча» — дзіцячы часопіс, які выходзіў у Мінску да Вялікай Айчыннай вайны.

Стар. 53. Да тыдня беларускай культуры. Друкаваўся ў зборн. «Выбраныя творы», т. I, 1936 г., стар. 414—416. Датуецца 1931 г.

Верш напісан у сувязі з тыднем беларускай культуры, які праvodzіўся ў Маскве ў 1931 г.

Стар. 57. Польскім кáтам. Упершыню надрукаваны ў газ. «Советская Беларусь», 1931 г., № 293, 22 снежня. Датуецца 18/XII 1931 г.

Бельведэрскі рыцар... Бельведэр — палац у Варшаве, дзе меў сваю рэзідэнцыю Пілсудскі.

Мураўёў — гл. заўвагу да стар. 21.

Дэфензіўных катаў — гл. дэфензіва ў заўвазе да стар. 21.

Пілсудскі Ю. — гл. заўвагу да стар. 21.

Стар. 59. Будзьце чайны. Упершыню надрукаваны ў газ. «Чырвоная змена», 1933 г., № 274, 3 снежня. Датуецца 1932 г.

Ціара — галаўны ўбор старажытна-ўсходніх цароў, а таксама рымскага папы; у дадзеным выпадку маецца на ўвазе каталіцкае духавенства.

Стар. 61. Да 15-й гадавіны Кастрычніка. Упершыню надрукаваны ў газ. «Советская Беларусь», 1932 г., № 240, 7 лістапада. Датуецца 1932 г.

Ваал — гл. заўвагу да стар. 24.

Дняпроўскія агні... Маецца на ўвазе будаўніцтва Дняпроўскай электрастанцыі імя Леніна (Украіна). Днепрагэс жывіў энергіяй прымесловасць Прыдняпроўя, быў злучаны з энергасістэмай Данбаса і ствараў самую магутную энергасістэму свету. У час Вялікай Айчыннай вайны нямецка-фашысцкая захопнікі знішчылі Днепрагэс, але цяпер ён зноў поўнасцю адноўлены. Электрычны ток зноў асвятляе гарады, дае энергию фабрыкам, заводам, калгасам і соўгасам.

Стар. 63. Заходній Беларусі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1932 г., № 279, 15 снежня. Датуецца 1932 г.

«Ожэл» (польск.) — арол; белы арол — герб панская Польшчы.
Крэсы — гл. заўвагу да стар. 21.

Стар. 65. На варту. Упершыню надрукаваны ў газ. «Совецкая Беларусь», 1932 г., № 35, 13 лютага. Датуеца 1932 г.

Верш напісан у сувязі з нападам Японіі на Манчжурыю.

Сасеб — адзін з кварталаў Шанхая.

Жандар — гл. заўвагу да стар. 27.

Чапэя — частка Шанхая, населеная кітайскімі рабочымі.

Сэтльмент — спецыяльныя кварталы, якія былі раней у асобных гарадах Кітая. Гэтыя кварталы былі заселены чужаземнымі прамысловіцамі і купцамі і, паводле даговораў, навязаных Кітаю імперыялістамі, не падпарадкоўваліся кітайскім законам і адміністрацыі. Уваход кітайскому насельніцтву ў гэтыя кварталы быў забаронены.

Славутая ліга... Маецца на ўвазе Ліга Нацый — аб'еднанне дзяржаў, якое ставіла сваёй мэтай, па вызначенню статута, «развіццё супрацоўніцтва паміж народамі і гарантую іх міру і бяспекі». Ліга Нацый узнякла ў выніку першай сусветнай вайны. Стваральнікамі яе з'явіліся дзяржавы, якія ваявалі на баку Антанты. «У канцы 1934 года СССР уступіў у Лігу Нацый, ведаючы, што, не гледзячы на яе слабасць, яна ўсё-ж можа паслужыць месцам выкрыцця агрэсараў і некаторым, хоць і слабым, інструментам міру, тармозы развязванне вайны. СССР лічыў, што ў такі час не варта пагарджаць нават такой слабай міжнароднай арганізацыі, як Ліга Нацый» («Гісторыя ВКП(б). Кароткі курс», стар. 320).

Ліга Нацый з'яўлялася своеасаблівай шырмай прыкрыцца рэзкіх разыходжанняў у лагеры імперыялістаў, якія асабліва авбаstryліся ў час сусветнага эканамічнага крызісу. Переход Японіі да ваенных захопаў на Далёкім Усходзе выклікаў сабою выхад яе з Лігі Нацый (сакавік 1933 г.). Падрыхтоўка вайны ўрадам Гітлера прывяла да выхаду з Лігі Нацый і Германіі (кастырнік 1933 г.). Ліга Нацый не здолела прадухіліць захопніцкіх імкненняў імперыялістычных дзяржаў і стала актыўным і магутным фактам міру ва ўсім свеце. Напярэдадні другой сусветнай вайны Ліга Нацый, не справіўшыся са сваімі абавязкамі барацьба за мір, распалася.

Стар. 67. Яню. Друкаваўся ў зборн. «Нашы дні», стар. 54—55 Датуеца 1932 г.

Верш напісан у сувязі са зваротам кітайскага прадстаўніка на Жэнейскай канферэнцыі аказаць дапамогу ў барацьбе з нарастаючай пагрозай з боку японскага імперыялізма.

Янь — кітайскі прадстаўнік у Жэневе.

Сато — японскі працтвукі на Жэнеўскай канферэнцыі.

Там многа джэкаў... Гульня слоў: джэкамі называюць англо-амерыканцаў, і ў той-ж час гэта шырока распаўсюджаная клічка сабак.

Рэзгіні — вераўчаная сетка на двух сагнутых дугою палках для носкі саломы і сена; у пераносным значэнні ўжываецца ў сэнсе недарэкі.

Папавы «авечкі»... Маецца на ўвазе буржуазія, якая падтрымлівала Японію ў яе агрэсіі супроты Кітая.

Стар. 69. Нашы дні. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1933 г., № 16. Датуеща 1933 г.

Ліхія ведзьмакі... Пад ліхімі ведзьмакамі разумеюцца розныя варожыя сілы, якія прыгнітала і народ.

Стар. 71. Будзьма гатовы. Упершыню надрукаваны ў газ. «Совецкая Беларусь», 1933 г., № 248, 10 лістапада. Датуеща 1933 г.

Стар. 73. Калгасу «Слабада». Друкаваўся ў зборн. «Нашы дні», 1937 г., стар. 56. Датуеща 1933 г.

Калгас «Слабада» знаходзіцца ў Самахвалавічах, Мінскага раёна.

Стар. 74. Шаснаццатая гадавіна. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1933 г., № 30. Датуеща 1933 г.

Верш напісан у сувязі з шаснаццатай гадавінай Вялікай Кастрычніцкай соцыйлістычнай рэвалюцыі.

Беламорскі канал — Беламорска-Балтыйскі канал імя Сталіна, адно з найвялікшых збудаванняў першай сталінскай пяцігодкі.

У пустэлях Кара-Кума

Гімны пеў магутным шумам

Караван аўто...

Кара-Кум — адна з буйнейшых у СССР пустынь, займае большую частку Туркменіі. Галоўны Туркменскі канал, які будуецца цяпер па ініцыятыве таварыща Сталіна, уздыме да жыцця велізарныя працторы Туркменскіх і Кара-Калпацкіх пустынь, ператворыць іх у квітнеючыя раёны нашай Радзімы.

У 1933 г. з мэтаю праверкі якасці аўтамабіляў, выпушчаных на айчынных заводах, быў наладжаны прабег. Совецкія машыны прыйшлі вялікі шлях, прычым частку дарогі яны прыйшлі ў пясках пустыні Кара-Кум. Гэты прабег паказаў, што айчынныя аўтамабілі па сваёй якасці, выносливасці і хуткасці пераўзыходзяць замежныя.

I глыбіні стратасфери

Большэвіцкі разум змераў...

Маецца на ўвазе вывучэнне совецкімі вучонымі стратасфери,

якое па ініцыятыве таварыша Сталіна шырока разгарнулася ў трыццатыя гады.

Днепрабуд — гл. заўлагу да стар. 61.

Магнітастрой — маецца на ўвазе распачатае ў 1930 г. будаўніцтва найвялікшага ў СССР металургічнага камбіната імя Сталіна, на вокал якога пазней вырас горад Магнітагорск Чэлябінскай вобласці.

Стар. 76. Қаманіну, Молакаву і Слепнёву. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1934 г., № 81, 2 красавіка. Датуецца 1934 г.

Лагер Шміта... У жніўні 1933 г. з Мурманска вышаў вялікі паллярны паразод «Чэлюскін». Ён вёз экспедыцыю для вывучэння Арктыкі і Паўночнага марскага шляху. Начальнікам экспедыцыі быў вядомы вучоны і паллярны даследчык О. Ю. Шміт. Вёў паразод выпрабаваны падлярны капітан Варонін. Больш 2-х месяцаў «Чэлюскін» знаходзіўся ў палоне паўночных ільдоў, вандруючы па Чукоцкім моры. 13 лютага велізарны ледзяні вал прабіў борт паразода, і «Чэлюскін» затануў. Удзельнікі экспедыцыі і каманда паразода выгрузіліся на плывучую крыгу.

Партыя і ўрад на выратаванне чэлюскінцаў паслалі самалёты, дырыжаблі і ледакол «Красін». Першая партыя чэлюскінцаў была выратавана ў пачатку сакавіка, а праз месяц, у красавіку, былі вывезены на самалётах астатнія ўдзельнікі экспедыцыі.

Слепнёў, Қаманін, Молакаў — выдатныя совецкія лётчыкі, якія прымалі ўдзел у герайчнай працы авіятратада па выратаванню экіпажа паразода «Чэлюскін».

Стар. 77. Памяці С. М. Кірава. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1934 г., № 273, 6 снежня. Датуецца 1934 г.

Верш прысвечан вернаму вучню і саратніку І. В. Сталіна, любімцу партыі і рабочага класа С. М. Кіраву, які 1 снежня 1934 г. быў забіты ў Ленінградзе наймітамі замежных капиталістичных краін, членамі падпольнай трацкісцка-бухарынскай банды.

Стар. 78. Раскуты Праметэй. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1935 г., № 61, 17 лістапада. Датуецца 1935 г.

Праметэй — адзін з тытанаў у міфалогіі старажытных грэкаў. Паводле міфу, Праметэй украў з неба агонь і навучыў людзей ім карыстацца. У пакаранне за гэта Зеўс прыкаваў яго ў гарах Каўказа да скалы, дзе арол кляваў яму печань. Вызваліў Праметэя Геракл (Геркулес). Раскуты Праметэй стаў сімвалам разніволеных сіл.

Дземчанка М. — знатная кіеўская калгасніца, Герой Соцыялістычнай Працы, якая ў 1935 г. пачала барацьбу за ўраджай цукровых буракоў па 500 цэнтнераў з гектара.

Стаханаў А. — забойшчык шахты Цэнтральная-Ірміно (Данбас), пачынальнік руху па ўзняццю прадукцыйнасці працы ў вугальнай прамысловасці; гэты патрыятычны рух ахапіў затым усе галіны вытворчасці, чыгуначны транспарт, сельскую гаспадарку і атрымаў назыву стаханаўская.

Стар. 80. **Комсамолец Май.** Друкаваўся ў зборн. «Нашы дні», стар. 66 — 67. Датуецца 27/IV 1935 г.

Стар. 81. **Комсамольцам.** Друкаваўся ў зборн. «Нашы дні», стар. 87—88. Датуецца 1935 г.

Раме — плечы.

Стар. 83. **Шчаслівая хвіліна.** Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1935 г., № 55. Датуецца 1935 г.

Стар. 86. **З дарогі.** Друкаваўся ў газ. «Звязда», 1936 г., № 5. Датуецца 1935 г.

Верш напісан у выніку паездкі Якуба Коласа на Міжнародны кангрэс абароны культуры, які праводзіўся ў чэрвені 1935 г. у Парыжы. Праезджаючы праз Заходнюю Беларусь, паэт убачыў дарагі яго сэрцу мясціны, дзе ён не быў ужо шмат гадоў і дзе панаванне белапольскіх акупантаў пакладала на ўсім свой чорны след.

Наднямонне — мясціны над Нёманам, дзе нарадзіўся і жыў паэт у дзяцінстве і маладосці.

Сула — прыток Нёмана, па якім да 1939 года ў некаторых месцах праходзіла граніца паміж Польшчай і СССР.

Двухглавы арол — герб царскай Расіі. Паэт намякае на тое, што ў буржуазнай Польшчы былі тыя-ж парадкі, што і ў царскай Расії.

Жандар — гл. заўвагу да стар. 27.

I «польскасці» ахова... — ахова паланізатарской палітыкі буржуазнай Польшчы.

Асадніцтва — гл. заўвагу да стар. 27.

Стар. 89. **На шлюб пана Студніцкага.** Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1935 г., № 37, 7 лютага. Датуецца 1935 г.

Студніцкі — польскі рэакцыйны палітычны дзеяч, які пропагандаваў ідэю блока Японіі, Германіі і Польшчы для барацьбы супроты СССР.

Мапа — геаграфічная карта.

I ад «торга» і да «торга» (польск). — ад мора і да мора; гл. заўвагу да стар. 23.

Антэк — гл. заўвагу да стар. 27.

«Беларуская крэніца» — клерыкальна-рэакцыйная нацыяналістичная газета, якая выдавалася ў Вільні на беларускай мове да 1939 г.

Стар. 91. Памяці герояў. Друкаваўся ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1935 г., № 26. Датуецца 1935 г.

Верш прысвечан лётчыкам самалёта-гіганта «Максім Горкі», якія загінулі ў час катастрофы самалёта 18 мая 1935 г.

Стар. 92. Восенскае. Пад гэтай назвай аб'еднаны цыкл вершаў. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1935 г., № 47, 48, 50, 52. Датуюцца: 1 — 29/VIII 1935 г.; 2 (Зямля совецкая) — 6/IX 1935 г.; 3 (Учора і сёння) — дата адсутнічае; 4 (Зановую вёску) — 25/IX 1935 г.

Скрыжалі — гл. заўвагу да стар. 31.

Credo (лацін.) — крэдо, сімвал веры, асноўныя пераконанні, асноўныя мэты.

І ў паўночны полюс
Прабываюць дзвёры...

Гл. заўвагу да стар. 76.

Стар. 99. Песня Кастрычніку. Упершыню друкаваўся ў газ. «Звязда», 1935 г., № 254. Датуецца 24/X 1935 г.

Стар. 101. Янку Купалу. Упершыню друкаваўся ў газ. «Звязда», 1935 г., № 281. Датуецца 20/XI 1935 г.

Верш напісан да 30-годдзя літаратурнай дзеянасці народнага паэта Янкі Купалы.

Стар. 103. Загібелька. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1935 г., № 60. Датуецца 1935 г.

Загібелька — невялікая вёска ў Пухавіцкім раёне, дзе ў 1935 г. Якуб Колас праводзіў свой летні адпачынак. Адгэтуль паэт ездзіў у Парыж (гл. заўвагу да стар. 86) і, вярнуўшыся адтуль, рассказаў, што вельмі сумаваў па ціхай Загібелльцы. Гэта паслужыла тэмай для эпіграмы Кандрата Крапівы. У адказ на яе Якуб Колас напісаў верш «Загібелька».

Булонскі лес — парк у Парыже.

Стар. 105. Правадыру народаў. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1936 г., № 62. Датуецца 1936 г.

Стар. 107. Сталінская Канстытуцыя. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1936 г., № 282, 5 снежня. Датуецца 1936 г.

Раме — гл. заўвагу да стар. 81.

Скрыжалі — гл. заўвагу да стар. 31.

Стар. 108. Песнярам совецкай зямлі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1936 г., № 33, 10 лютага. Датуецца 7/II 1936 г.

Верш прысвечан удзельнікам 3-га пленума Саюза совецкіх пісменнікаў СССР, які адбыўся ў 1936 г. у гор. Мінску.

Стар. 109. Песняй вітаю я вас. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1936 г., № 145, 30 чэрвяня. Датуецца 1936 г.

Стар. 111. У майскія дні. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1936 г., № 99, 1 мая. Датуецца 1936 г.

Стар. 113. Гераічны Іспаніі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1936 г., № 259, 12 лістапада. Датуецца 1936 г.

Летам 1936 г. Італія і Германія, пад выглядам падтрымання іспанскіх фашистаў, пачалі ваенную інтэрвенцыю супроты Іспанскай рэспублікі. Барацьба іспанскага народа з фашизмам выклікала ва ўсіх краінах широкую хвалю салідарнасці рабочых, сялян і працоўнай інтэлігэнцыі. Але буржуазныя ўрады Францыі, Англіі і Амерыкі пазбавілі законныя ўрады рэспубліканскай Іспаніі права атрымліваць зброю і добраахвотную дапамогу з-за граніцы і тым самым дапамаглі фашисткам задушыць Іспансскую рэспубліку.

Навалькарнера — горад у Іспаніі.

Ільескас — горад у Іспаніі.

Стар. 115. Песні аб імперыялістычнай вайне. Друкаваўся ў зборн. «Нашы дні», стар. 104—107. Датуецца 1936 г.

Песні напісаны для п'есы Я. Коласа «Полымя ў акопах» («Вайна—вайне»), якая ставілася ў Беларускім Дзяржаўным тэатры імя Якуба Коласа ў 1936 г.

Стар. 118. Таніна тайна. Друкаваўся ў зборн. «Нашы дні», стар. 102—103. Датуецца 1/XI 1936 г.

Стар. 120. Дзед-калгаснік. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1936 г., № 262, 15 лістапада. Датуецца 10/XI 1936 г.

Пястроўка — назва рэлігійнага посту, які прыпадаў звычайна на чэрвень месяц; у народзе слова стала абазначаць наогул летні час у чэрвні; у гэтym сэнсе яно ўжыта і тут.

I дзед разважае аб лёсах Мадрыда... — гл. заўвагу да стар. 113.

Стар. 122. Сабе і сваім равеснікам. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1936 г., № 73, 31 снежня. Датуецца 13/XII 1936 г.

Стар. 123. Вялікаму Сталіну. Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцам», стар. 8. Датуецца 1937 г.

Стар. 124. Апошніе развітанне. Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцам», стар. 24. Датуецца 22/II 1937 г.

Верш напісан у сувязі са смершю С. Орджанікідзе — выдатнага дзеяча большэвіцкай партыі і совецкай дзяржавы, вернага вучня і саратніка таварыша Сталіна.

Стар. 125. Пераможны май. Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцам», стар. 48—49. Датуецца 22/IV 1937 г.

Стар. 127. Радась. Упершыню друкаваўся ў газ. «Звязда», 1937 г., № 224. Датуецца 1937 г.

Стар. 129. Я жыву. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1937 г., № 61. Датуецца 1937 г.

Стар. 130. Вусце. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1937 г., № 53. Датуецца 1937 г.

Вусце — невялікі пасёлак у Пухавіцкім раёне, дзе праводзіў паэт летні адпачынак у 1937 г.; пры ссяленні пасёлак перанесены ў вёску Балаchanку таго-ж раёна.

Балаchanка — рэчка, прыток Свіслачы.

Блужскі Бор — вёска ў Пухавіцкім раёне, недалёка ад Вусця; гэтую назыву носіць і лес, які знаходзіцца каля вёскі.

Бадэн — вядомы ёўрапейскі курорт.

Стар. 132. За навуку. Упершыню надрукаваны ў час. «Іскры Ільіча», 1937 г., № 10, стар. 16. Датуецца 1937 г.

Стар. 133. Партызанская песня. Друкаваўся ў час. «Іскры Ільіча», 1938 г., № 2, стар. 8. Датуецца 1937 г.

Песня напісана для п'есы Я. Коласа ў «Пушчах Палесся», якая ставілася ў Беларускім Дзяржаўным тэатры імя Якуба Коласа ў 1937 г.

Стар. 134. Да дня 20-й гадавіны Кастрычніка. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1937 г., № 257, 7 лістапада. Датуецца 16/X 1937 г.

Стар. 136. Народам СССР. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1937 г., № 65. Датуецца 21/X 1937 г.

Стар. 138. Да выбараў па Сталінскай Канстытуцыі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1937 г., № 58 — 59. Датуецца 30/X 1937 г.

Верш напісан у сувязі з першымі выбарамі па новай Сталінскай Канстытуцыі, якая была прынята ў лістападзе 1936 г. на VIII Надзвычайнім з'ездзе Советаў.

Стар. 139. Дэпутату беларускага народа. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1937 г., № 260, 13 лістапада. Датуецца 10/XI 1937 г.

Верш прысвечан К. Е. Варашылаву, які балатыраваўся ў 1937 г. у Вярхоўны Совет СССР дэпутатам ад Мінска.

Стар. 140. Ідзі! Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцам», стар. 148 — 149. Датуецца 15/XI 1937 г.

Стар. 142. Перадвыборнае. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1937 г., № 267, 21 лістапада. Датуецца 20/XI 1937 г.

Гл. заўвагу да стар. 138.

Скрыжалі — гл. заўвагу да стар. 31.

І вынікла новае мора,
Пакорнае волі людской...

Маецца на ўвазе канал Масква — Волга.

Стар. 144. Парад. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1937 г., № 272, 27 лістапада. Датуецца 22/XI 1937 г.

Нарком — К. Е. Варашилаў.

Прастор Луганскі — маецца на ўвазе горад Луганск (Украіна), цяперашні Варашилаўград, дзе працаваў, вёў рэвалюцыйную работу і арганізоўваў першыя чырвонаармейскія атрады К. Е. Варашилаў.

Стар. 146. **Вораг не дрэмле.** Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1937 г., № 68. Датуецца 28/XI 1937 г.

Слухай — на Усходзе Далякім:
Чуеш, як вые шакал?..

Маецца на ўвазе японскі імперыялізм.

Калігула — рымскі імператар, які вызначаўся сваёй лютасцю і разбэшчанасцю. Слова стала сінонімам дэспатызму. У дадзеным выпадку пад Калігулам аўтар разумее Гітлера.

Вандал — варвар, разбуральнік культуры.

Стар. 148. **Дзед і ўнук.** Упершыню надрукаваны ў час. «Іскры Ільіча», 1937 г., № 12, стар. 11. Датуецца 11/XII 1937 г.

Верш напісан у сувязі з першымі выбарамі ў Вярхоўны Совет СССР. Гл. заўвагі да стар. 138 і 139.

Стар. 150. **Жыве Руставелі.** Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1937 г., № 69. Датуецца 15/XII 1937 г.

Руставелі Шота — найвялікшы паэт Грузіі, аўтар геніяльнай паэмы XII стагоддзя «Віцязь у тыгравай скурь».

Верш напісан у сувязі з 750-годдзем з дня нараджэння Руставелі, якое шырока адзначалася ў 1937 г. ва ўсім Совецкім Саюзе.

Стар. 151. **Комсамольцам.** Упершыню друкаваўся ў газ. «Чырвоная змена», 1938 г., № 1, 1 студзеня. Датуецца 24/XII 1937 г.

Стар. 153. **Пад сцягам Леніна — Сталіна.** Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1937 г., № 301, 25 сакавіка. Датуецца 27/XII 1937 г.

Стар. 154. **Сталін, партыя і народ.** Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1938 г., № 138, 17 чэрвеня. Датуецца 1938 г.

Арктыка шле нам паклон... Пасля Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі совецкі ўрад, па ініцыятыве таварыша Сталіна, паставіў задачу даследаваць Палярнае мора і пракласці марскі шлях уздоўж усяго паўночнага ўзбярэжжа СССР. З гэтай

мэтай быў арганізаваны рад экспедыцый (гл. заўвагі да стар. 76 і 156), якія ўнеслі выключны ўклад у справу вывучэння Арктыкі.

Стар. 156. Слава героям! Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1938 г., № 41, 28 лютага. Датуецца 19/II 1938 г.

Верш прысвечаны чатыром адважным героям-полярнікам: Папаніну, Шыршову, Крэнкелю і Фёдараву, якіх у маі 1937 г. паветраныя караблі, дасягнуўшы Паўночнага полюса, разам з неабходнымі прыладамі і прадуктамі высадзілі на крыгу. Крыга, на якой жылі зімоўшчыкі, рухалася на поўдзень да берагоў Грэнландыі. Зімоўшчыкі вывучалі рух крыгі, вымяралі глыбіню акіяна, тэмпературу вады, вывучалі расліны і жывёльны свет акіяна. 19 лютага 1938 г. герайчная чацвёрка была знята з крыгі ў Грэнландскім моры спецыяльнай экспедыцыяй, якая была паслана ўрадам на ледаколах «Мурман» і «Таймыр».

Власаў — капітан ледакола «Таймыр».

Стар. 157. Шчаслівым жанчынам. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 19. Датуецца 5/III 1938 г.

Стар. 159. Ачысціць радзіму ад гнойнай заразы. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1938 г., № 55, 12 сакавіка. Датуецца 9/III 1938 г.

Верш напісан у сувязі з судовым працэсам над шпіёнамі і злодзіямі з трапіццка-бухарынскай банды, выкрытай у 1937 г.

Стар. 160. Чырвоная Армія. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 10. Датуецца 1938 г.

Стар. 161. Пасля зімы. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 24. Датуецца 27/III 1938 г.

Стар. 162. Чуваць вясна. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 17. Датуецца 1938 г.

Стар. 164. Май. Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцем», стар. 107 — 108. Датуецца 19/IV 1938 г.

Стар. 166. Майская свята. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1938 г., № 99, 1 мая. Датуецца 1938 г.

Стар. 168. Дэпутату беларускага народа. Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцем», стар. 9—10. Датуецца 24/V 1938 г.

Верш напісан у сувязі з выбраннем вялікага Сталіна дэпутатам Вярхоўнага Совета Беларускай ССР.

Стар. 169. Джамбулу. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 28. Датуецца 1938 г.

Джамбул Джабаеў — народны пясняр Казахстана. Ён стварыў рад глыбока патрыятычных твораў, прасякнутых пафасам кому-

містычнай ідэя. Яркія творы Джамбул прысвяціў Леніну і Сталіну. Яго песні перакладзены на многія мовы народаў СССР.

Стар. 170. Вышыня Безыменная. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1938 г., № 185, 17 чэрвеня. Датуецца 1938 г.

Вышыня Безыменная знаходзіцца на Далёкім Усходзе, каля возера Хасан. У раёне Безыменнай японскія імперыялісты напалі на совецкія граніцы. У 1938 г. часці Чырвонай Арміі разам з совецкімі пагранічнікамі разгромілі японцаў і прымусілі іх ачысціць совецкую тэрыторыю.

Самураі — пагардлівая назва японскай ваеншчыны.

Стар. 172. Сіла маладая. Упершыню друкаваўся ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 49. Датуецца 1/IX 1938 г.

Дзікай Арктыкі лёд

Добра нам вядомы...

Гл. заўвагу да стар. 154.

Стар. 174. Я — баец чырвоны. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 51. Датуецца 5/IX 1938 г.

Стар. 176. У сухмень. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 53. Датуецца 15/IX 1938 г.

Стар. 178. Вусцянскі груд. Упершыню надрукаваны ў час. «Полымя рэвалюцыі», 1938 г., № 12, стар. 66—67. Датуецца 18/X 1938 г.

Вусцянскі груд — высокое месца каля вёскі Вусце; гл. заўвагу да стар. 130.

Балаchanка — гл. заўвагу да стар. 130.

Беразянка — невялікі пасёлак у Пухавіцкім раёне, недалёка ад Вусця; гл. заўвагу да стар. 130.

Стар. 180. Чырвонасцяжнаму комсамолу. Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцам», стар. 64—66. Датуецца 23/X 1938 г.

KIM (Комуністычны Інтэрнацыянал Моладзі) — міжнародная арганізацыя моладзі, якая мела свае секцыі — комуністычныя саюзы моладзі — у 56 краінах. KIM на правах секцыі ўваходзіў у Комуністычны Інтэрнацыянал і разам з апошнім спыніў сваю дзейнасць у час Вялікай Айчыннай вайны.

Хасан — возера на Далёкім Усходзе, дзе ў 1938 г. адбываліся жорсткія баі совецкіх войск з самураямі; гл. заўвагу да стар. 170.

Стар. 182. Роднай краіне. Упершыню надрукаваны ў час. «Полымя рэвалюцыі», 1938 г., № 11, стар. 26. Датуецца 1/XI 1938 г.

Стар. 183. Пад сталінскім сонцам. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1938 г., № 280, 5 снежня. Датуецца 4/XII 1938 г.

Стар. 185. На новай зямлі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 65. Датуецца 1938 г.

Стар. 187. Памяці В. П. Чкалава. Упершыню надрукаваны ў час. «Полымя рэволюцыі», 1938 г., № 12, стар. 45. Датуецца 16/XII 1938 г.

Чкалаў В. П. — вялікі лётчык нашага часу, Герой Савецкага Саюза, дэпутат Вярховага Совета СССР. У чэрвені 1937 г. зрабіў першы ў гісторыі авіяцыі беспасадачны пералёт цераз Паўночны полюс у Злучаныя Штаты Амерыкі. 15 снежня 1938 г. Чкалаў загінуў у час выпрабавання новага самалёта. Урна з прахамі загінуўшага героя замуравана ў Крэмлёўскай сцяне на Краснай плошчы.

Стар. 188. Совецкай Беларусі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 65. Датуецца 1938 г.

Верш напісан да дваццатай гадавіны БССР.

Кайзер — тытул германскага імператара.

Што адзінаццяцю зорак свеціце на свеце... Маецца на ўвазе адзінаццяць совецкіх рэспублік, якія ў той час уваходзілі ў склад СССР.

Стар. 192. XVIII з'езду партыі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 56, 10 сакавіка. Датуецца 1939 г.

Стар. 194. Дзед-госць. Упершыню надрукаваны ў час. «Іскры Ільіча», 1939 г., № 1, стар. 7. Датуецца 3/I 1939 г.

Стар. 196. Баяну-кабзару. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 53, 6 сакавіка. Датуецца 14/I 1939 г.

Верш напісан да 125-годдзя з дня нараджэння вялікага украінскага песняра Т. Г. Шэўчэнкі.

Стар. 198. Клятва. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 44, 23 лютага. Датуецца 21/II 1939 г.

Верш напісан у сувязі з увядзеннем у радах Чырвонай Арміі індывидуальнай прысягі.

Стар. 200. Наперад. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 249, 28 кастрычніка. Датуецца 20/III 1939 г.

Стар. 202. Прывітанне Маскве. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 203, 6 верасня. Датуецца 31/III 1939 г.

Стар. 204. Мой дом. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1939 г., № 17, 23 красавіка. Датуецца 13/IV 1939 г.

Стар. 206. Памяці П. Осіпенка і А. Серова. Друкаваўся ў зборні «Пад сталінскім сонцем», стар. 37. Датуецца 13/V 1939 г.

Осіпенка П. — выдатная лётчыца, Герой Савецкага Саюза. Скончыла школу лётчыкаў, была камандзірам знішчальнай авіяцыі. Устанавіла пяць міжнародных жаночых рэкордаў. Загінула ў час паветранай катастрофы 11 мая 1939 г.

Сероў А. — Герой Савецкага Саюза, выдатны ваенны лётчык, які аддаў сваё жыццё соцыялістычнай Радзіме. Сероў выявіў сябе як

здольны і вынаходлівы лётчык-энішчальнік. За праяўлены гераізм і выдатныя заслугі перад Радзімай узнагароджаны трывма ордэнамі Савецкага Саюза. У 1939 г. пры выкананні службовых абавязкаў Сероў трагічна загінуў разам з лётчыцай П. Осіпенка ў выніку паветранай катастрофы.

Стар. 207. На ўсходзе сонца. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1939 г., № 23, 11 чэрвеня. Датуецца 15/V 1939 г.

Стар. 209. Піонерская песня. Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцам», стар. 118 — 119. Датуецца 1939 г.

Стар. 211. Летам. Упершыню надрукаваны ў час. «Іскры Ільіча», 1939 г., № 6, стар. 8 — 9. Датуецца 27/V 1939 г.

Стар. 213. Дронік. Упершыню надрукаваны ў час. «Іскры Ільіча», 1939 г., № 4, стар. 8. Датуецца 1939 г.

Стар. 215. Не тужы. Упершыню надрукаваны ў час. «Іскры Ільіча», 1939 г., № 3, стар. 7. Датуецца 1939 г.

Верш прысвячен сыну паэта М. К. Міцкевічу.

Стар. 217. У летні адпачынак. Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцам», стар. 167 — 168. Датуеща 17/IX 1939 г.

Стар. 218. *** («Гусцее над стомленым светам імгла»). Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцам», 1940 г., стар. 14. Датуецца 9/IX 1939 г.

Стар. 219. Свайму народу. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 219, 22 верасня. Датуецца 21/IX 1939 г.

Верш напісан у сувязі з вызваленнем у 1939 г. Савецкай Арміяй працоўных Захадній Беларусі і Захадній Украіны з-пад ярма пансіакі Польшчы. Гэтым-жа падзеям паэт прысвячае вершы: «Вольнаму народу», «Гудзе зямля, дрыжаць лясы», «Радасная сустрэча».

Стар. 220. Вольнаму народу. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 230, 4 кастрычніка. Датуецца 3/XI 1939 г.

Гл. заўвагу да стар. 219.

Стар. 221. *** («Гудзе зямля, дрыжаць лясы»). Друкаваўся ў зборн. «Пад сталінскім сонцам», стар. 41 — 42. Датуецца 3/X 1939 г.

Гл. заўвагу да стар. 219.

Стар. 223. Радасная сустрэча. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 239, 16 кастрычніка. Датуецца 7/X 1939 г.

Гл. заўвагу да стар. 219.

Бэк Ю. — польскі буржуазны дыпламат, пачаў сваю дзейнасць у легіёнах Пілсудскага. З 1932 г. быў міністрам замежных спраў. Праводзіў палітыку ізолявання Польшчы ад Савецкага Саюза,

арыентуючыся на фашистскую Германію. Пасля таго як нямецкія фашисты ўварваліся ў Польшчу, Бэк уцёк у Румынію, дзе і памёр.

Рыдз-Сміглы — ваенны і палітычны дзеяч былой панской Польшчи. Яшчэ да паражэння Польшчи ў вайне з фашисткай Германіяй уцёк у Англію.

Масціцкі І. — былы прэзідэнт буржуазнай Польской рэспублікі. У сваёй антынацыянальнай палітыцы паставіў Польшчу пад нямецкі ўдар. Пасля таго як нямецка-фашистская войскі акупіравалі Польшчу, уцёк у Англію.

Славой-Складкоўскі — былы прэм'ер-міністр, адзін з дзеячоў рэакцыйнай зграі, якая правіла буржуазнай Польшчай. Пасля нямецка-фашистскага нападу на Польшчу ўцёк у Англію.

Канфедэрата (польск.) — чатырохкантовая вайсковая шапка.

Стар. 227. Над Свіслаччу. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 276, 23 лістапада. Датуецца 3 — 13/XI 1939 г.

Блужскі Бор — гл. заўвагу да стар. 130.

Кручок — назва ўрочышча пры зліці Свіслачы і Балаchanкі.

Балаchanка — гл. заўвагу да стар. 130.

Вусце — гл. заўвагу да стар. 130.

Язэп Рамашэўскі, Жук, Дзяткі — жыхары Вусця.

Нясуць маё Вусце шырокія плечы... Маецца на ўвазе ссяленне хутароў і дробных пасёлкаў у буйныя калгасныя цэнтры, у выніку якога і Вусце было перанесена ў вёску Балаchanку.

Стар. 231. Да зброі за волю! Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 279, 3 снежня. Датуецца 2/XII 1939 г.

Верш напісан у сувязі з нападам Фінлянды на Совецкі Саюз у 1939 г., калі белафіны, нацкаваныя імперыялістамі Германіі, Амерыкі, Англіі і Францыі, спрабавалі захапіць совецкія землі.

Каяндэр — прэм'ер-міністр Фінлянды таго часу.

Эрко — міністр замежных спраў у кабінеке Каяндэра.

Стар. 232. Слава Арміі Чырвонай. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 290, 17 снежня. Датуецца 10/XII 1939 г.

Гл. заўвагу да стар. 231.

Стар. 234. Правадыру і настаўніку. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1939 г., № 293, 21 снежня. Датуецца 15/XII 1939 г.

Верш прысвечан вялікаму правадыру і настаўніку працоўных усяго свету таварышу Сталіну ў сувязі з яго шасцідзесяцігоддзем з дня нараджэння.

Ашуг — дагестанскі народны паэт.

Зурна і дамбра — музыкальныя інструменты.

А новае мора сыпле алмазы... — гл. заўвагу да стар. 154.

На Арктыцы дзікай, холадам скутай... — гл. заўвагу да стар. 154.

На краі нядаўніх здзекаў, пакуты... Маеца на ўвазе Заходняя Беларусь і Заходняя Украіна; гл. заўвагу да стар. 219.

Стар. 237 Шалёнага пса — на ланцуг! Упершыню надрукаваны ў газ. «Правда», 1941 г., 24 чэрвень. Датуецца 1941 г.

Верш напісан у сувязі з вераломным нападам гіглераўскіх полчышч 22 чэрвень 1941 г. на Савецкі Саюз. З гэтага часу і да канца Вялікай Айчыннай вайны тэма барацьбы совецкага народа з нямецка-фашистыскімі захопнікамі была ў цэнтры творчасці паэта.

Стар. 238. Капайце яму, далакопы. Друкуецца па рукапісу, які захоўваецца ў аўтара. Датуецца 1941 г.

Тэўтоны — адно з старажытных германскіх племен, якое ваявала з рымлянамі на тэрыторыі Галіі. Слова стала сімвалам дзікуна, варвара і ўжываецца часам як сіnonім нямецка-прусской ваеншчыны.

Стар. 239. На абарону. Друкуецца па рукапісу, які захоўваецца ў аўтара. Датуецца 16/VII 1941 г.

Гуны — назва цюркскага племені, якое ў IV стагоддзі прыйшло праз поўдзень Расіі ў Заходнюю Еўропу, знішчаючи ўсё на сваім шляху. Слова стала сіnonімам дзікуна, варвара.

Калігула — гл. заўвагу да стар. 146.

Стар. 241. Развітанне. Друкуецца па рукапісу, які захоўваецца ў аўтара. Датуецца 19/VII 1941 г.

Стар. 243. Байцам-комсамольцам. Упершыню друкаваўся ў газ. «Савецкая Беларусь», № 36, 24 сакавіка, 1945 г. Датуецца 21/VII 1941 г.

Тэўтоны — гл. заўвагу да стар. 238.

Стар. 245. Голос ветру. Упершыню друкаваўся ў кн. «Беларусь», альманах першы, 1943 г., стар. 15—16. Датуецца 25/VII 1941 г.

Стар. 247. Смерць разбойнікам. Друкуецца па адноўленаму рукапісу, які захоўваецца ў аўтара. Датуецца 1/VIII 1941 г.

Герынгаў, гебельсаў труп... — гл. заўвагу да стар. 343.

Стар. 248. *** («Запытай ты сябе, чалавечा»). Друкаваўся ў зборн. «Голос зямлі», стар. 46. Датуецца 26/VIII 1941 г.

Стар. 249. Душою і сэрцам мы з вамі, героі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Комсомольская правда», 1941 г., 18 ліпеня. Датуецца 1941 г.

Стар. 251. Фашистыскім бандытам. Друкуецца па адноўленаму рукапісу, які захоўваецца ў аўтара. Датуецца 1941 г.

Стар. 253. Над магілай партызана. Упершыню друкаваўся ў кн. «Беларусь», альманах першы, 1943 г., стар. 16—17. Датуецца 8/IX 1941 г.

Фюрэр — гл. заўвагу да стар. 272.

Стар. 256. На пажарышы. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 28 — 29. Датуеца 22/IX 1941 г.

Стар. 258. Лес. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 34 — 35. Датуеца 8/X 1941 г.

Стар. 260. Народу-барацьбіту. Упершыню друкаваўся ў газ. «Совецкая Беларусь», 1942 г., 5 студзеня. Датуеца 16/X 1941 г.

Стар. 261. Майму другу. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 20. Датуеца 23/X 1941 г.

Верш прысвечан М. Д. Міцкевіч, жонцы паэта, яго вернаму другу на працягу многіх гадоў жыцця. У час вайны Марыя Дзімітрайна цяжка захварэла і ў 1945 г. памерла. З гэтай цяжкай падзеяй у жыцці паэта звязаны вершы «На пералётах», «М. Д. М.», «На ростанях». М. Д. Міцкевіч прысвечан таксама верш «Мае мары»; паэт прыгадвае свайго друга і ў вершы «На руінах прошласці» і ў радзе іншых.

Стар. 262. **Маскве**. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 9 — 10. Датуеца 27/X 1941 г.

Гуны — гл. заўвагу да стар. 239.

Стар. 264. Абаронцам роднай зямлі. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 24 — 25. Датуеца 2/XI 1941 г.

Стар. 266. Засада. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 36 — 38. Датуеца 8/XI 1941 г.

Крычаць: Was ist los (нямецк.) — што здарылася?

Патароча — пачвара.

Стар. 269. Сталінскія слова. Упершыню друкаваўся ў газ. «Совецкая Беларусь», 1942 г., 11 студзеня. Датуеца 9/XI 1941 г.

Верш напісан у сувязі з выступленнем таварыша Сталіна 6 кастрычніка 1941 г. на ўрачыстым сходзе, прысвечаным 24 гадавіне Вялікай Кастрычніцкай соцыйлістычнай рэвалюцыі.

Стар. 270. Крумкачы. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 52 — 53. Датуеца 15/XI 1941 г.

Стар. 272. На восі Рым — Берлін. Упершыню надрукаваны ў газ. «Совецкая Беларусь», 1941 г., 3 верасня. Датуеца 1941 г.

Вось Рым — Берлін — так называўся палітычны саюз, утвораны напярэдадні другой сусветнай вайны паміж фашысцкімі дзяржавамі — Германіяй і Італіяй; пазней да яго далучылася Японія.

Бліц-крыг (нямецк.) — маланкавая вайна; на такую вайну разлічвала нямецка-фашысцкае камандаванне, напаўшы на СССР. Совецкая Армія ўшчэнт разбіла гэтыя намеры і намаганні каварнага ворага.

Дучэ (італьян.) — ужываеща ў сэнсе главар, правадыр; так называў сябе душыцель італьянскага народа Мусаліні.

Беніта — імя Мусаліні.

Антанеску I. — былы ваенна-фашисткі дыктатар Румыніі. 22 чэрвня 1941 г. без абвяшчэння вайны кінуў румынскае войска супроты СССР. Пасля вызвалення Румыніі Советскай Арміяй Антанеску, як ваенны злачынца, быў прыгавораны Народным трывналам 1 чэрвня 1946 г. да пакарання смерцю.

Цэзар — палітычны дзеяч і палкаводзец Рымскай рабаўладальніцкай рэспублікі.

Фюрэр (нямецк.) — главар, правадыр, так называў сябе главар німецкага фашизма Гітлер.

Стар. 274. На звера. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 47. Датуецца 17/XI 1941 г.

Німецкі капрал — сіонім німецкай ваеншчыны.

Стар. 275. У цяжкую часіну. Упершыню друкаваўся ў газ. «Совецкая Беларусь», 1941 г., 28 снежня. Датуеща 25/XI 1941 г.

Стар. 277. Дуб. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 73—77. Датуецца снежнем 1941 г.

Жыў тут дзед Андрэй... Маецца на ўвазе Андрэй Асіеўскі, жыхар вёскі Падбярэжжа, Пухавіцкага раёна, у якога адным летам у трыццатых гадах Якуб Колас праводзіў свой адпачынак. Здзярэнне з дубам, апісаное ў вершы, мела месца ў сапраўднасці. Праз некалькі гадоў паэт успомніў яго і скарыстаў як сімвал разбураных німецкіх фашистамі гарадоў і вёсак, якія павінны быць адноўлены, падобна таму, як буслы аднаўляюць на новым месцы сваё разбуранае гніздо.

Стар. 282. 1942. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 71—72. Датуецца 29/XII 1941 г.

Скрыжалі — гл. заўвагу да стар. 31.

Стар. 284. Голос зямлі. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 5. Датуеща 31/XII 1941 г.

Тэўтоны — гл. заўвагу да стар. 238.

Стар. 285. Песня пілота. Упершыню надрукаваны ў газ. «Совецкая Беларусь», 1942 г., 28 чэрвня. Датуеща 8/I 1942 г.

Стар. 286. Чырвонай Армії. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 22—23. Датуецца 18/II 1942 г.

Тэўтонскія муры — гл. заўвагу да стар. 238.

Раме — гл. заўвагу да стар. 81.

Стар. 287. Вясною. Упершыню друкаваўся у газ. «Совецкая Беларусь», 1942 г., 15 мая. Датуеща 20/IV 1942 г.

Стар. 289. Адпомсцім. Упершыню надрукаваны ў газ. «Совецкая Беларусь», 1942 г., 30 мая. Датуеца 22/IV 1942 г.

Стар. 291. Стары гасцінец. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 30 — 31. Датуеца 12/V 1942 г.

Валока — даўнейшая мера зямлі; аўтар ужывае слова ў сэнсе шырокіх прастораў зямлі.

Стар. 293. На заход. Упершыню надрукаваны ў газ. «Совецкая Беларусь», 1942 г., 12 жніўня. Датуеца 16 — 17/VI 1942 г.

Стар. 295. Пахаванне Гейдрыха. Упершыню друкаваўся ў газ. «Совецкая Беларусь», 1942 г., 1 жніўня. Датуеца 22/VI 1942 г.

Гейдрых — стаўленік Гітлера, душыцель чэхаславацкага народа; забіты ў 1942 г. чэшскімі патрыётамі.

Гімлер Г. — адзін з главароў германскага фашизма, начальнік гестапа; у 1945 г. трапіў у палон і, баючыся суда народаў, скончыў жыццё самагубствам.

Фюрэр — гл. заўвагу да стар. 272.

Стар. 296. Над магілаю друга. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 66 — 67. Датуеца 2/VII 1942 г.

Верш прысвечан памяці друга паэта — Янкі Купалы, жыццё якога абарвалася 28 чэрвеня 1942 г. у гор. Маскве.

Стар. 298. Фашицыкаму звяр'ю. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 48 — 49. Датуеца 12/VII 1942 г.

Свастыка — эмблема нямецкіх фашистаў.

Стар. 300. Мае мары. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», 1943 г., стар. 68 — 69. Датуеца 19/VII 1942 г.

М. Д. М. — Марыя Дзімітраўна Міцкевіч; гл. заўвагу да стар. 261.

Валока — гл. заўвагу да стар. 291.

Скрыжалі — гл. заўвагу да стар. 31.

І дзе наш сын — не ведаем нічога... Маецца на ўзвазе сын паэта Ю. К. Міцкевіч, які загінуў на фронце ў барацьбе з нямецкафашистыкімі захопнікамі.

Стар. 302. Калі спакой? Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 63. Датуеца 25/VII 1942 г.

Стар. 303. У алошні час. Друкуеца па выпраўленаму аўтарам тексту. Датуеца 29/VII 1942 г.

Стар. 304. Ціша і бура. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 57 — 58. Датуеца 30/VII 1942 г.

Стар. 306. Што трэба? Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 21. Датуеца 4/VIII 1942 г.

Стар. 307. Бацьку Мінаю. Упершыню друкаваўся ў газ. «Совецкая Беларусь», 1942 г., 2 верасня. Датуеца 17/VIII 1942 г.

Бацька Мінай — партызанская клічка М. Шмырова, кіраўніка аднаго з партызанскіх атрадаў у Беларусі, Героя Совецкага Саюза. Дзеци Мінай, узятыя ў якасці заложнікаў, былі замучаны нямецка-фашисткімі катамі.

Рамёны — плечы.

Стар. 309. Калымага Рым — Берлін. Друкуеца па рукапісу, выпраўленаму аўтарам. Датуеца 17/IX 1942 г.

Калымага Рым — Берлін — разумееца вось Рым — Берлін; гл. заўвагу да стар. 272.

Фюрэр — гл. заўвагу да стар. 272.

Дучэ — гл. заўвагу да стар. 272.

Манергейм К. — рэакцыйны фінскі палітычны дзеяч. У 1918 г. стварыў з контррэвалюцыйных элементаў белую гвардью, якая пад яго кіраўніцтвам і з дапамога германскіх войск задушыла фінляндскую рэвалюцыю. Неаднаразова патрабаваў уздэлу Фінляндыі ў адкрытай інтэрвенцыі супроты СССР. З развіццем фашизма ў Фінляндыі Манергейм быў прызначаны старшынёю совета абароны. У час другой сусветнай вайны выступіў на баку Гітлера, з'яўляючыся заўзятым абаронцам фашисткай Германіі.

Хорці М. — правіцель «Каралеўства Венгрыі», главар венгерскага фашизма. У час другой сусветнай вайны Хорці выступіў на баку Гітлера, з'яўляючыся заўзятым абаронцам захопніцкай імперыялістычнай палітыкі Германіі.

Антанеску — гл. заўвагу да стар. 272.

Цар Барыс — цар Балгарыі Барыс III. Пры яго падтрымцы буржуазна-манархічная кліка ўтварыла ў 1923 г. пераварот і ўстановіла ў краіне фашисткую дыктатуру. У 1941 г. Барыс далучыўся да пакта трох агрэсіўных дзяржаў — Германіі, Італіі і Японіі.

Стар. 311. Жураўліны вырай. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 59 — 60. Датуеца 27/IX 1942 г.

Стар. 313. На новы рубеж. Друкаваўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 27. Датуеца 30/IX 1942 г.

Стар. 314. Пажаданні пад новы 1943 год. Упершыню надрукаваны ў газ. «Совецкая Беларусь», 1943 г., 16 студзеня. Датуеца 27/XII 1942 г.

Фюрэр — гл. заўвагу да стар. 272.

Фрыцы — пагардлівая мянушка салдат нямецка-фашисткай арміі.

Кубэ В. — нямецкі фашист, стаўленік Гітлера. У 1942 г. быў прызначаны галоўным камісарам Беларусі. Па загадах гэтага каты

дзесяткі тысяч совецкіх людзей былі расстраляны і замучаны, сасланы ў канцлагеры. У 1943 г. Кубэ загінуў на сваёй кватэры ад узрыва міны, падкладзенай партызанамі Мінскага злучэння.

Стар. 315. Жыве між нас геній. Упершыню надрукаваны ў кн. «Беларусь», альманах першы, 1943 г., стар. 13. Датуецца 20/I 1943 г.

Стар. 317. Байцам і камандзірам Чырвонай Арміі. Друкаўся ў газ. «Віцебскі рабочы», № 22, 29 чэрвеня 1943 г. і ў зборн. «Голас зямлі», стар. 26. Датуецца 22/I 1943 г.

Стар. 318. Мая зямля. Друкаўся ў зборн. «Голас зямлі», стар. 13—15. Датуецца 27—29/I 1943 г.

Стар. 321. Чымган. Друкаўся ў зборн. «Вершы і паэмы», 1949 г., стар. 141—142. Датуецца 1943 г.

Чымган — скалістыя горы ў Казахстане.

Стар. 324. Салар. Упершыню друкаўся ў «Альманаху» № 2, 1945 г., стар. 3—4. Датуецца 1943 г.

Салар — арык у Ташкенце.

Стар. 326. На заходзе сонца. Упершыню друкаўся ў «Альманаху» № 2, 1945 г., стар. 4—5. Датуецца 15/VI 1943 г.

Стар. 328. Узбекістану. Друкуецца па тэксту, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 23/X 1943 г.

Салар — гл. заўвагу да стар. 324.

Чымган — гл. заўвагу да стар. 321.

Стар. 330. Салюты Масквы. Упершыню надрукаваны ў газ. «Совецкая Беларусь», 1943 г., 27 каstryчніка. Датуецца 13/IX 1943 г.

Стар. 331. Чуеш, край мой мілы. Упершыню друкаўся ў газ. «Совецкая Беларусь», 1943 г., 7 лістапада. Датуецца 30/IX 1943 г.

Стар. 333. Роднаму краю. Друкаўся ў зборн. «За шчасце Беларусі», стар. 13—14. Датуецца 17/XII 1943 г.

Кубэ — гл. заўвагу да стар. 314.

Стар. 335. Совецкім народам. Друкаўся ў «Альманаху» № 2, 1945 г. Датуецца 1944 г.

Стар. 336. Жыві, народ! Друкуецца па рукапісу, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 2/III 1944 г.

Стар. 337. Над Прутам. Друкуецца па рукапісу, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 1944 г.

Верш напісан у сувязі з выхадам Советскай Арміі на раку Пррут.

Стар. 338. Шлях славы. Друкуецца па рукапісу, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 14/VII 1944 г.

Стар. 340. Вузкае. Друкаўся ў зборн. «Мой дом», стар. 49. Датуецца 1944 г.

Вузкае — мясцовасць пад Москвой, дзе знаходзіцца санаторый Акадэміі навук СССР. У ім паэт жыў некаторы час у 1944 г.

I можа наш дуб «Сымон Дзядзя»... У парку ў Вузкім растуць таўшчэзныя старыя дубы, якім Я. Колас даваў чалавечыя імёны — дзядзька Сымон, Лукаш і інш.

Стар. 341. На пералётах. Друкаваўся ў зборн. «Мой дом», стар. 63—64. Датуецца 27/XII 1944 г.

М. Д. М. — Марыя Дзімітраўна Міцкевіч; гл. заўвагу да стар. 261.

Наведаў я той дом... Маецца на ўвазе дом у Клязьме пад Москвой, дзе ў вайну некаторы час пражывала з сям'ёй Я. Колас.

Стар. 343. На міжнародныя тэмы. Друкуеца па рукапісу, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 9/I 1945 г.

Гімлер — гл. заўвагу да стар. 295.

Герынг Г., Гебельс І., Гес Р. — нямецка-фашисткія главары, бліжэйшыя паплечнікі Гітлера; пасля разгрому нямецка-фашисткай арміі пакараны смерцю.

Майданэк — мясцовасць паблізу Любліна (Польша), дзе ў перыяд другой сусветнай вайны быў адзін з нямецка-фашисткіх канцэнтрацыйных лагераў. У ім фашистамі былі па-зверску замучаны і знішчаны 1,5 мільёна людзей розных нацыянальнасцей.

Кажа: «Бог на крыжы злодзеяў двух спас». Паводле біблейскага паданія, Ісус Хрыстос, будучы распіты на крыжы поруч з двума разбойнікамі, выратаваў іх ад смерці.

Стар. 345. **М. Д. М.** Друкуеца па тэксту, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 21/III 1945 г.

М. Д. М. — Марыя Дзімітраўна Міцкевіч; гл. заўвагу да стар. 261.

346. Топаль. Друкаваўся ў зборн. «Мой дом», стар. 70—71. Датуецца 14—15/IV 1945 г.

Верш прысвечан памяці народнага паэта Я. Купалы. Топаль, які рос каля дома Я. Купалы ў Мінску і аб якім ідзе размова ў вершы, захаваўся і дагэтуль; стаіць ён на тэрыторыі будучага парка на рагу вуліцы Купалы і Комуністычнай.

Стар. 348. **У майскія дні.** Упершыню надрукаваны на рускай мове ў газ. «Правда», 1945 г., 17 мая. Датуецца 24/IV 1945 г.

Стар. 350. На ростанях. Друкаваўся ў зборн. «Мой дом», стар. 66. Датуецца 17/VI 1945 г.

Верш прысвечан памяці **М. Д. Міцкевіч**; гл. заўвагу да стар. 261.

Стар. 351. На руінах прошласці. Друкаваўся ў зборн. «Мой дом», стар. 68 — 69. Датуецца 8—9/VII 1945 г.

Вусце, Вусцянскі грудок, Балачанка — гл. заўвагі да стар. 130 і 178.

Пагасла ты, ясніосенійская зорка... — гл. заўвагу да стар. 261.

Стар. 353. На могілах герояў. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1945 г., 2 верасня. Датуецца 29/VIII 1945 г.

Стар. 355. У вераснёўскі вечар. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1945 г., 14 кастрычніка. Датуецца 28/IX 1945 г.

Стар. 357. З падарожжа. Друкаваўся ў зборн. «Мой дом», стар 56. Датуецца 8/X 1945 г.

Стар. 359. Зварот. Друкуеца па тэксту, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 31/X 1945 г.

Кюстрын — горад у Германіі на зліцці Одэра з Вартай; у час вайны там адбываліся жорсткія баі.

Стар. 361. Лясам Беларусі. Друкаваўся ў зборн. «Мой дом», стар. 41—43. Датуецца 11/XI 1945 г.

Стар. 363. Наш шлях. Упершыню надрукаваны ў час. «Беларусь», 1946 г., № 3, стар. 1. Датуецца 28/II 1946 г.

Стар. 365. У зале Крэмлёўскага палаца. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1946 г., 18 мая. Датуецца 22/III 1946 г.

Стар. 366. На вясенні лад. Упершыню надрукаваны ў час. «Беларусь», 1946 г., № 5—6, стар. 40. Датуецца 3/IX 1946 г.

Стар. 367. *** («Выглядаеш ты яснай вясной»). Друкуеца па рукапісу, які захоўваецца ў аўтара. Датуецца 11/X 1946 г.

Стар. 369. Першы дэпутат. Упершыню друкаваўся ў газ. «Звязда», № 8, 10 студзеня. Датуецца 8/I 1947 г.

Стар. 370. Мары аб вясне. Друкуеца па тэксту, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 15/I 1947 г.

Стар. 371. Зімой у Балачанцы. Друкуеца па тэксту, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 21/V 1947 г.

Балачанка — гл. заўвагу да стар. 130.

Стар. 372. Мінск. Друкуеца па тэксту, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 23/V 1947 г.

Стар. 374. З майго летапісу. Друкуеца ўпершыню па рукапісу аўтара. Датуецца 28/V 1947 г.

Стар. 377. Наша дарога. Друкуеца па тэксту, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 28/VI 1947 г.

Стар. 379. Да трыццацігоддзя Кастрычніка. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1947 г., 6 лістапада. Датуецца 1947 г.

Стар. 381. Першы Май. Друкаваўся ў зборн. «Вершы і паэмы», выд. 1949 г., стар. 151—152. Датуецца 27/IV 1948 г.

Бевін Э.—былы міністр замежных спраў Англіі, адзін з англоамерыканскіх падпальшчыкаў вайны.

Блюм Л.—лідэр французскай так званай соцыялістычнай партыі; праводзіў антысовецкую палітыку і з'яўляўся адным з заўзятых прыхільнікаў англо-амерыканскага імперыялізма.

Ціяры—гл. заўвагу да стар. 59.

Ватыкан—папская рэзідэнцыя ў Рыме; у больш шырокім сэнсе Ватыканам называецца двор і ўрад рымскіх пап. Ватыкан з'яўляецца адным з цэнтраў сусветнай рэакцыі.

Стар. 382. Ленінскуму комсамолу. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1948 г., 29 кастрычніка. Датуецца 1948 г.

Стар. 384. Роднаму краю і народу. Упершыню друкаваўся ў газ. «Звязда», 1948 г., № 259, 31 снежня. Датуецца: першая і другая частка 14/XI 1948 г., трэцяя — 16/XI 1948 г.

Стар. 387. Совецкія годы. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1948 г., 6 лістапада. Датуецца 30/XI 1948 г.

Ціяры—гл. заўвагу да стар. 59.

Стар. 389. Совецкай Арміі. Друкуецца па тэксту, выпраўленаму аўтарам. Датуецца 19/XII 1948 г.

Стар. 390. Правадыру народаў. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1949 г., 21 снежня. Датуецца снежнем 1949 г.

Верш напісан у сувязі з 70-годдзем вялікага правадыра народаў таварыша Сталіна.

Стар. 393. «Закон» Трумэна і К°. Упершыню надрукаваны ў газ. «Звязда», 1951 г., 30 снежня. Датуецца 22/XII 1951 г.

Стар. 395. Ленінскім шляхам. Упершыню надрукаваны ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1952 г., 19 студзеня. Датуецца 1952 г.

АПАВЯДАННІ ВЕРШАМ

Стар. 399. «Святы Ян». Друкавалася ў газ. «Совецкая Беларусь», 1921 г., № 278, 11 снежня, пад загалоўкам «Фэст (з падслуханага)». Датуецца 1918 г.

У аснову апавядання пакладзен народны расказ.

Арганісты—духоўная асоба каталіцкай царквы.

Фэст—прастольнае свята.

Клерк—духоўная асоба каталіцкай царквы.

А ксянжулькіна Мальвіна... Ксянжулька—ксёндз.

Заслаўе -- былое мястэчка Мінскай вобласці, цяпер буйны раённы цэнтр.

Вядро, квarta, гарнец -- даўнейшыя меры вадкасці ў Беларусі.

Алялюе -- царкоўны спеў.

Абраонаю (польск.) -- абаронаю.

Божа ядны! Одпусць гжэхі нашы і віны (польск.) -- Божа адзіны! Адпусці нашы грахі і віну.

Свенты (польск.) -- святы.

Стар. 405. Як поп зрабіўся авіятарам. Друкавалася ў «Выбраных творах», т. 1, 1936 г., стар. 391--396. Датуецца 1927 г.

Стрыг авечкі -- браў з веруючых гроши і інш.

Споведзь -- рэлігійны абрад.

Гонаў добрая капа... Гоны або гоні -- старая мера зямлі; капа -- старая мера лічэння, шэсцьдзесят штук ці адзінак чаго-небудзь.

Поўасміны -- старая мера сыпучых цел, паўтара пуда, або 24 кг. Вужышча -- тоўстая доўгая вяроўка.

Халміда -- нязграбная доўгая адзежына.

Дзіда -- кашт.

Камілаўка -- галаўны папоўскі ўбор.

Стар. 411. Даняў. Упершыню друкавалася ў газ. «Літаратура і мастацтва», 1938 г., № 7, 6 лютага. Датуецца 1938 г.

Асновай для сюжэта апавядання вершам «Даняў» паслужыла беларуская народная казка.

Рэзгіні -- гл. заўвагу да стар. 67.

Лісей, Гальша, Юзэфа, Барбара, Ганна, Рох, Юрай, Пётра, Кузьма і Дзямян, Мікола -- рэлігійныя святыя.

Вужышча -- гл. заўвагу да стар. 405.

Дратаванка -- пуга, звітая з трох аборак, пруткай, нібы дрот.

Заўвагі склаў
кандыдат філагічных навук
І. К. ЖЫДОВІЧ.

АЛФАВІТНЫЙ УКАЗАЛЬНИК

	Стар.
Абаронцам роднай зямлі	264
Адпомсцім	289
Апошняе развітанне . . .	124
Ачысціць радзіму ад гной- най заразы	159
 Байцам і камандзірам	
Чырвонай Арміі	317
Байцам-комсамольцам	243
Бацьку Мінаю	307
Баяну-кабзару	196
Братам Заходній Бела- русі	23
Будзьма гатовы	71
Будзьце чуйны	59
 Водгулле	8
Вольнаму народу	220
Вораг не дрэмле	146
Ворагам	24
Восенскае	92
XVIII з'езду партыі	192
Вузкае	340
Вусце	130
Вусцянскі груд	178

	Стар.
*** («Выглядаеш ты яснай вясной»)	367
Вышыня Безыменная	170
Вялікаму Сталіну	123
Вясною	287
 Гераічнай Іспаніі	113
Голас ветру	245
Голас зямлі	284
Грамадаўшам	29
*** («Гудзе зямля, дры- жаць лясы»)	221
*** («Гусцее над стомле- ным светам імгла»)	218
 Да дня 20-й гадавіны Ка- стрычніка	134
Да выбараў па Сталін- скай Канстытуцыі	138
Да зброі за волю!	231
Да 11-й гадавіны Каст- рычніка	31
Да 10-й гадавіны БССР	33
Даняў	411
Да працы!	7

	<i>Стар.</i>		<i>Стар.</i>
Да 15 гадавіны Ка- стрычніка	61	З падарожжа	357
Да трыццацігоддзя Кац- рычніка	379	З Рабіндраната Тагора («Шапнуў ён: «Мілай, ну, глянь, хоць разік глянь»)	17
Да тыдня беларускай культуры	53	З Рабіндраната Тагора («Скажы мне, мой лю- бы, ці праўда ўсё гэта»)	19
Джамбулу	169	 ✓ Ідзі	140
Дзед-госп'	194	«Іскры Ільіча»	51
Дзед-калгаснік	120	 Калгаснае	38
Дзед і ўнук	148	Калгасу «Слабада»	73
Дронік	213	Калі спакой?	302
Дуб	277	Калымага Рым-Берлін	309
Душою і сэрцам мы з ва- мі, героі	249	Каманіну, Молакаву і Слепнёву	76
Дэпутату беларускага на- рода («Гонар нашаму народу»)	139	Капайце яму, далакопы	238
Дэпутату беларускага на- рода («Як светлае ран- не»)	168	Клятва	198
 Жураўліны вырай	311	Комсамолец Май	80
Жыве міжнас геній	315	Комсамольцам («Аб змене чырвонай даўно гры- міць слава»)	151
Жыве Руставелі	150	Комсамольцам («Прывет вам, племя маладое»)	81
Жыві, народ!	336	Краіне Советаў	35
 Загібелька	103	Крумкачы	270
«Закон» Трумэні і К°	393	 Ленінскому комсамолу	382
За навуку	132	Ленінскім шляхам	395
*** («Запытай ты сябе, чалавечча»)	248	Лес	258
Засада	266	Летам	211
Заходній Беларусі	63	Лясам Беларусі	361
Зварот	359	 Маёй каханцы	16
З дарогі	86	Мае мары	300
Зімой у Балачанцы	371	Май	164
З Каўказа	18	Майму другу	261
З майго летапісу	374	Майскае свята	166
Змаганнікам за Каstryчнік	25		

	Стар.		Стар.
Мары аб вясне	370	Пад сцягам Леніна —	
Маскве	262	Сталіна	153
Мая зямля	318	Пажаданні пад новы	
М.Д.М.	345	1943 год	314
Мінск	372	Памяці герояў	91
Мой дом	204	Памяці В. П. Чкалава	187
На абарону	239	Памяці П. Осіпенка і	
На варту	65	А. Серова	206
На восі Рым—Берлін .	272	Памяці С. М. Кірава	77
На вясенні лад	366	Панам	21
Над магілай партызана .	253	Панам-ваякам	45
Над магілаю друга . . .	296	Панская ласка	27
Над Прутам	337	Парад	144
Над Свіслаччу	227	Партызанская песня	133
На заход	293	Пасля зімы	161
На заходзе сонца . . .	326	Пахаванне Гейдрыха	295
На звера	274	Перадвыбарнае	142
На магілах герояў . . .	353	Пераможны май	125
На міжнародныя тэмы .	343	Першы дэпутат	369
На новай зямлі	185	Першы май	381
На новы рубеж	313	Песні аб імперыялістыч-	
На пажарышчы	256	най вайне	115
Наперад	200	Песня аб вясне	13
На пералётах	341	Песняй вітаю я вас	109
Народам СССР	136	Песня Кастрычніку	99
Народу-барацьбіту . . .	260	Песнярам совецкай зямлі .	108
На ростанях	350	Песня пілота	285
На руінах прошласці .	351	Піонерам	37
На ўсходзе сонца . . .	207	Піонерская песня	209
Наша дарога	377	Покліч	9
На «щлюб» пана Студніц-		Польскім кáтам	57
кага	89	Правадыру і настаўніку .	234
Наш шлях	363	Правадыру народаў («Вы-	
Нашы дні	69	шлі мы ў прасторы») .	105
Не тужы	215	Правадыру народаў («На-	
Ноч	15	стаўнік наш мудры») .	390
Пад сталінскім сонцам	183	Прывітанне Маскве	202
		Радасць	127
		Радасная сустрэча	223
		Развітанне	241

<i>Стар.</i>	<i>Стар.</i>
Раскуты Праметэй	78
Роднай краіне	182
Роднаму краю	333
Роднаму краю і народу	384
 Сабе і сваім равеснікам	122
Салар	324
Салюты Масквы	330
Свайму народу	219
«Святы Ян»	399
Сіла маладая	172
Слава Армії Чырвонай	232
Слава героям!	156
Смерць разбойнікам	247
Совецкай Армії	389
Совецкай Беларусі	188
Совецкім народам	335
Совецкія годы	387
Сталін, партыя і народ	154
Сталінская Канстытуцыя	107
Сталінскага слова	269
Стары гасцінец	291
 Тапіна тайна	118
Топаль	346
1942	282
 У апошні час	303
У вераснёўскі вечар	355
У зале Крэмлёўскага палаца	365
Узбекістану	328
У летні адпачынак	217
У майскія дні («Пеў я песні колісь»)	111
 У майскія дні («Разам з Першым Маєм»)	348
У палях Беларусі	11
У сухмень	176
У цяжкую часіну	275
 Фашысцкаму звяр'ю	298
Фашысцкім бандытам	251
Ціша і бура	304
 Чымган	321
Чырвонаармейцы	47
Чырвонай Армії	286
Чырвонасцяжнаму комса-молу	180
Чырвоная Армія	160
Чуваць вясна	162
Чуеш, край мой мілы	331
 Шалёнага пса—на ланцуг!	237
Шаснащатая гадавіна	74
Шлях славы	338
Што трэба?	306
Шчаслівая хвіліна	83
Шчаслівым жанчынам	157
 Я — баец чырвоны	174
Я жыву	129
Як поп зрабіўся авіятарам	405
Янку Купалу («Была пара-марнелі нашы гоні»)	49
Янку Купалу («Узышоў юнак калісці»)	101
Яню	67

ЗМЕСТ

ВЕРШЫ

Да працы!	7
Водгулле	8
Покліч	9
У палях Беларусі	11
Песня аб вясне	13
Ноч	15
Маёй қаханцы	16
З Рабіндраната Тагора	17
З Каўказа	18
З Рабіндраната Тагора	19
Панам	21
Братам Заходній Беларусі	23
Ворагам	24
Змаганнікам за Қастрычнік	25
Панская ласка	27
Грамадаўцам	29
Да 11-й гадавіны Қастрычніка	31
Да 10-й гадавіны БССР	33
Краіне Советаў	35
Піонерам	37
Калгаснае	38

Панам-ваякам	45
Чырвонаармейцы	47
Янку Купалу	49
«Іскры Ілыча»	51
Да тыдня беларускай культуры	53
Польскім катам	57
Будзьце чуйны	59
Да 15-й гадавіны Қастрычніка	61
Заходній Беларусі	63
На варту	65
Яню	67
Нашы дні	69
Будзьма гатовы	71
Қалгасу «Слабада»	73
Шаснаццатая гадавіна	74
Каманіну, Молакаву і Слепнёву	76
Памяці С. М. Кірава	77
Раскуты Праметэй	78
Комсамолец Май	80
Комсамольцам	81
Шчаслівая хвіліна	83
З дарогі	86
На «шлюб» пана Студніцага	89
Памяці герояў	91
Восенская	92
Песня Қастрычніку	99
Янку Купалу	101
Загібелька	103
Правадыру народаў	105
Сталінская Канстытуцыя	107
Песнярам совецкай зямлі	108
Песняй вітаю я вас	109
У майскія дні	111
Гераічнай Іспаніі	113
Песні аб імперыялістичнай вайне	115
Таніна тайна	118
Дзед-калгаснік	120
Сабе і сваім равеснікам	122
Вялікаму Сталіну	123

Апошняе развітанне	124
Пераможны Май	125
Радасць	127
Я жыву	129
Вусце	130
За навуку	132
Партызанская песня	133
Да дні 20-й гадавіны Кастрычніка	134
Народам СССР	136
Да выбараў па Сталінскай Канстытуцыі	138
Дэпутату беларускага народа	139
Ідзі!	140
Перадвыбарнае	142
Парад	144
Вораг не дрэмле	146
Дзед і ўнук	148
Жыве Руставелі!	150
Комсамольцам	151
Пад сцягам Леніна—Сталіна	153
Сталін, партыя і народ	154
Слава героям!	156
Шчаслівым жанчынам	157
Ачысціць радзіму ад гнойнай заразы	159
Чырвоная Армія	160
Пасля зімы	161
Чуваць вясна	162
Май	164
Майскае свята	166
Дэпутату беларускага народа	168
Джамбулу	169
Вышыня Безыменная	170
Сіла маладая	172
Я — баец чырвоны	174
У сухмень	176
Вусцянскі груд	178
Чырвонасцяжнаму комсамолу	180
Роднай краіне	182
Пад сталінскім сонцам	183
На новай зямлі	185

Памяці В. П. Чкалава	187
Совецкай Беларусі	188
XVIII з'езду партыі	192
Дзед-госць	194
Баяну-кабзару	196
Клятва	198
Наперад	200
Прывітанне Маскве	202
Мой дом	204
Памяці П. Осіпенка і А. Серова	206
На ўсходзе сонца	207
Піонерская песня	209
Летам	211
Дронік	213
Не тужы	215
У летні адпачынак	217
*** («Гусцее над стомленым светам імгла»)	218
Свайму народу	219
Вольнаму народу	220
*** («Гудзе зямля, дрыжаць лясы»)	221
Радасная сустрэча	223
Над Свіслаччу	227
Да зброй за волю!	231
Слава Арміі Чырвонай	232
Правадыру і настаўніку	234
Шалёнага пса — на ланцуг!	237
Капайце яму, далакопы	238
На абарону	239
Развітанне	241
Байцам-комсамольцам	243
Голас ветру	245
Смерць разбойнікам	247
*** («Запытай ты сябе, чалавеча»)	248
Душою і сэрцам мы з вамі, героі	249
Фашысцкім бандытам	251
Над магілай партызана	253
На пажарышчы	256
Лес	258
Народу-барацьбіту	260

Майму другу	261
Маскве	262
Абаронцам роднай зямлі	264
Засада	266
Сталінскае слова	269
Крумкачы	270
На вості Рым — Берлін	272
На звера	274
У цяжкую часину	275
Дуб	277
1942	282
Голос зямлі	284
Песня пілота	285
Чырвонай Армії	286
Вясною	287
Адпомсцім	289
Стары гасцінец	291
На захад	293
Пахаванне Гейдрыха	295
Над магілаю друга	296
Фашысцкаму звяр'ю	298
Мае мары	300
Калі спакой?	302
У апошні час	303
Ціша і бура	304
Што трэба?	306
Бацьку Мінаю	307
Калымага Рым — Берлін	309
Жураўліны вырай	311
На новы рубеж	313
Пажаданні пад новы 1943 год	314
Жыве між нас геній	315
Байцам і камандзірам Чырвонай Армії	317
Мая зямля	318
Чымган	321
Салар	324
На захадзе сонца	326
Узбекістану	328
Салюты Масквы	330

Чуеш, край мой мілы	331
Роднаму краю	333
Совецкім народам	335
Жыві, народ!	336
Над Прутам	337
Шлях славы	338
Вузкае	340
На пералётах	341
На міжнародныя тэмы	343
М. Д. М.	345
Топаль	346
У майскія дні	348
На ростанях	350
На руінах прошласці	351
На магілах герояў	353
У вераснёўскі вечар	355
З падарожжа	357
Зварот	359
Лясам Беларусі	361
Наш шлях	363
У зале Крэмлёўскага палаца	365
На вясенні лад	366
*** («Выглядаеш ты яснай вясной»)	367
Першы дэпутат	369
Мары аб вясне	370
Зімой у Балачанцы	371
Мінск	372
З майго летапісу	374
Наша дарога	377
Да трыццацігоддзя Каstryчніка	379
Першы Май	381
Ленінскому комсамолу	382
Роднаму краю і народу	384
Совецкія годы	387
Совецкай Арміі	389
Правадыру нарадаў	390
«Закон» Трумэна і К°	393
Ленінскім шляхам	395

АПАВЯДАННІ ВЕРШАМ

«Святы Ян»	399
Як поп зрабіўся авіятарам	405
Даняў	411
<i>Заўвагі</i>	
Вершы	419
Апавяданні вершам	446
Алфавітны ўказальнік	448

MAXIMUS VIVARIUS.

Рэдактар *П. Глебка*
Мастак *Л. Прагін*
Тэхрэдактар *Я. Карпіновіч*
Карэктар *I. Сакалоўскі*

*

АТ 73791. Надп. да друнку 23/IV 1952 г.
Тыраж 10000 экз. Надп. 84×108^{1/2}.
Надп. ари. 7,4. Друнк. ари. 23,78×0,51
(уклейкі). Цана 10 руб. Зак. № 170.

*

Друкарня імя Сталіна,
Мінск, Пушкіна, 55.

Якуб Колас
На белорусском языке
Якуб Колас
Собрание сочинений, т 2
Государственное издательство БССР

Минск 1952

для детей и взрослых
из памяти писателя

Письма к сыну
Михаилу
Собрание сочинений в 4 томах
Государственное издательство
литературы
Москва 1952

4265 f.

Бел. архив
1994 г. 4



B000000027 1904